

Д.В. Дзятко

# БЕЛАРУСКАЯ МАТЭМАТЫЧНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ:

СТАНАЎЛЕННЕ,  
СТРУКТУРА,  
ФУНКЦЫЯНАВАННЕ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

*Установа адукацыі*  
«Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт імя Максіма Танка»

**Д.В. Дзятко**

**БЕЛАРУСКАЯ МАТЭМАТЫЧНАЯ  
ТЭРМІНАЛОГІЯ:**  
*станаўленне, структура,  
функцыянаванне*

*Манаграфія*

Мінск 2009

УДК 811.161.3:81'373

ББК 81.2(4Беи)-3

Д439

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ

*Рэчэннты:*

доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі,

галоўны навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы

ДНУ «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы»

А.М. Булыка;

доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі  
беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта М.Р. Прыводзіч

*Пад навуковай рэдакцыяй*  
кандыдата філалагічных навук, дацэнта Г.А. Міхайлаea

**Дзятко, Д.В.**

Д439

Беларуская матэматычная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне : манаграфія / Д.В. Дзятко; пад навук. рэд. канд. філал. навук, дац. П.А. Міхайлаев. – Мінск : БДПУ, 2009. – 192 с.

ISBN 978-985-501-713-5.

У манаграфіі ўпершыню ў беларускай лінгвістыцы праведзена комплекснае структурна-дэрывацыйнае і структурна-семантычнае вывучэнне матэматычнай тэрміналогіі, паказана іерархічнасць сістэмнай арганізацыі тэрмінаў, створана перыядызацыя фарміравання і развіцця нацыянальнай тэрміналогіі матэматыкі.

Адресуецца прафесійным даследчыкам у галіне мовазнаўства і матэматыкі, вýкладчыкам і студэнтам вышэйших навучальных установ.

УДК 811.161.3:81'373

ББК 81.2(4Беи)-3

ISBN 978-985-501-713-5

© Дзятко Д.В., 2009

© БДПУ, 2009

## ПРАДМОВА

Ва ўмовах шырокай гуманітарызацыі сучаснай навукі даследаванне фарміравання і складу беларускай навуковай тэрміналогіі адносіцца да адной з найважнейшых праблем беларусістыкі. Тэрміназнаўства з'яўляецца парадайнальна маладой галіной мовазнаўства, якая ўжо некалькі дзесяцігоддзяў развіваецца надзвычай актыўна і дынамічна. Так, за апошні час на аснове лексікаграфічных і кантэкстовых крыніц былі прааналізаваны энтамалагічная, батанічная, сельскагаспадарчая, філасофская, граматычная, юрыдычная тэрміналогія, а таксама тэрміналогія аўтамабільнага, воднага транспарту і інш. Аднак, на наш погляд, беларуская лінгвістыка ў цэлым харктаразуеца заўважнай дыспрапорцыяй у развіцці тэарэтычнага і прыкладнога тэрміназнаўства: складанне ўсё большай колькасці галіновых слоўнікаў і апісанне паасобных тэрмінасістэм адбываецца пры амаль поўнай адсутнасці агульнапрынятай тыпалогіі самой тэрміназнаўчай лексікі. У значнай ступені застаюцца стаңдартнымі, традыцыйнымі або недастатковая развіваюцца метады і прыёмы тэрміналагічнай дзеяннасці, амаль не рэалізууюцца новыя падыходы да базавых прынцыпаў аналізу галіновых тэрмінасістэм, што адмоўна ўпльвае на якасць праведзеных даследаваній.

Беларуская матэматычная тэрміналогія вызначаецца парадайнальна высокай ступенню прыкладнай распрацаванасці. На працягу ХХ ст. было надрукавана некалькі дзесяткаў спецыяльных выданняў, што зафіксавалі і каліфіковалі значныя аб'ёмам пласты матэматычнай лексікі. Аднак сусідаванне розных тэрміналагічных і тэрмінаграфічных тэндэнций ва ўмовах агульнай недаследаванасці шляхоў і спосабаў фарміравання тэрмінасістэмы матэматыкі, відавочна, не спрыяле захаванню нормаў нацыянальнай мовы. Вывучэнню і аналізу як асобных канкрэтных пытанняў, так і некаторых агульных праблем развіцця і функцыянування беларускай матэматычнай тэрміналогіі прысвечаны публікацыі Л.Більдзюкевіча [Більдзюкевіч, 1921], В.П.Краснэя [Красней, 1975], Л.І.Майсені (Шломы) і В.Юферава [Майсеня; Шлома–Юферай], У.І.Міроненкі [Міроненка], П.А.Міхайлava і Т.А.Сухой [Сухая–Міхайлай, 1994; Сухая–Міхайлай, 1995] і інш.

даследчыкаў. Невялікая колькасць матэматычных найменняў разглядаеца таксама ў манаграфіях Л.А.Антанюк [Антанюк] і Т.А.Мальцаў [Мальцаў]. Аднак у беларускай лінгвістыцы поўнасцю ўся тэрмінасістэма матэматыкі яшчэ не была аб'ектам комплекснага навуковага даследавання.

Тэрміналогія, паводле В.С.Ахманавай, з'яўляецца збалансаванай семіялагічнай сістэмай, г.зн. выражэннем сістэмы паняццяў, якія адлюстроўваюць пэўныя навуковы светапогляд [Ахманова, 2002, с. 509]. Адсюль вынікае, што аб'ектыўным можа быць толькі тое апісанне навукова-тэхнічнай тэрміналогіі, якое грунтуюцца не на даследаванні семантыкі і спецыфікі ўтварэння асобных тэрмінаў, а менавіта на *сістэмным* вывучэнні ўсёй сукупнасці тэрмінаадзінак, аб'яднаных *сістэмнымі* сувязямі ў адну тэрмінасістэму. Гэта выклікана тым, што тэрміны поўнасцю раскрываюць сэнс толькі з улікам свайго сістэмнага становішча.

З пункту погляду сучаснай філософіі сістэма – катэгорыя, якая фарміруе антагонічнае ядро сістэмнага падыходу і абазначае аб'ект, арганізаваны ў якасці пэўнай цэласці, дзе энергія сувязей паміж элементамі сістэмы пераўзыходзіць энергію іх сувязей з элементамі іншых сістэм. Сістэмнасць тэрміналогіі перш за ўсё прадаўляецца ў тым, што асобныя тэрміны выражаюць паняцці, якія ўваходзяць у сістэмы паняццяў, і, на думку Э.Ф.Скараходзькі, залежыць ад наступных фактараў: а) сістэмнасці плану зместу; б) сістэмнасці плану выражэння; в) сістэмнасці паміж планам зместу і планам выражэння [Скороходъко, с. 161].

Важным для любой сістэмы з'яўляецца пытанне пра мінімальну (асноўную) структурную адзінку (элемент). Паняцце элемента характэрizuецца семантычнай неакрэсленасцю, аднак традыцыйна ў лінгвістыцы элементам лічыцца адносна непадзельны кампанент моўнай сістэмы. Так, элементамі тэрмінасістэмы матэматыкі з'яўляюцца асобныя граматычныя адзінкі, т.зв. «сімвалічныя адзінкі» [Бюлер, с. 269], якія валодаюць спецыфічным тэрміналагічным значэннем у межах пэўнай тэрмінасістэмы. Даследаванне адносін і сувязей паміж асобнымі элементамі з'яўляецца «адзінай магчымай формай навуковага даследавання і навуковай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці» [Дорошевскій, с. 5]. Справядлівым трэба прызнаць меркаванне Г.П.Мельнікава адносна

таго, што «сістэма ў надсістэме з'яўляецца элементам», і наадварот — сістэма ў дачыненні да свайго элемента выступае як надсістэма» [Мельников, 2003, с. 37]. Мы лічым, што тэрмінасістэма матэматыкі арганічна ўваходзіць у агульную сістэму тэрмінаў, якая, у сваю чаргу, з'яўляецца складовай часткай лексічнай сістэмы нацыянальнай мовы.

Такім чынам, паколькі мова, па словах Г.Гіёма, гэта строга кагерэнтная сістэма, што складаецца з мноства іншых сістэм, звязаных паміж сабой адносінамі сістэмнай залежнасці [Гийом, с. 106], у аснове даследавання і апісання тэрміналогіі, на нашу думку, павінна быць апісанне тэрмінасістэмы як сукупнасці ўсіх тэрмінаадзінак і сувязей паміж імі.

Для шэрагу тэрмінасістэм (энтамалагічнай, батанічнай, аната-мічнай, аўтамабільнага транспарту і інш.) паняцце сістэмнасці گрунтуюцца на гіпера-гіпанімічнай карэляцыі тэрмінаў, відавыя паняцці семантычна падпарадкоўваюцца родаваму стыфікату, які ўяўляе сабой больш шырокое паняцце. Адносіны паміж тэрмінамі ў такіх тэрмінасістэмах могуць вывучацца «па гэрызанталі», «жалі маюцца на ўвазе рода-відавыя сувязі паміж аднатыпнымі, аднапарадковымі кампанентамі сістэмы», і «па вертыкалі», «жалі элементы рода-відавога рада ўступаюць у разнастайныя адносіны іерархічнага падпарадковання» [Мінакова, 2000, с. 50–51].

Для многіх тэрмінасістэм (матэматычнай, фізічнай, літаратурознаўчай і г.д.) гіпера-гіпанімічныя адносіны паміж тэрмінаадзінкамі не з'яўляюцца лінгвістычна актуальнымі, што абумоўлена актыўнай дыфузіяй паняццяў розных раздзелаў навукі, кірункаў, тэорый. Так, напрыклад, у матэматыцы паняцці *тэорыя парадкаванняў*, *тэорыя падзельнасці*, *раўнасці* дыяфантавы, выяўленні адтыўнення, набліжанне рацыянальнымі лікамі, функцыі *тэарэтычна-лікавыя*, падзел на складнікі, уяўленні адтыўнення, дробы ланцуговыя ўваходзяць у тэорию лікаву элементарную, якая, у сваю чаргу, адносіцца да тэорыі лікаву. Адначасова тэорыя лікаву элементарная разам з арыфметыкай, алгебрай элементарнай, геаметрыяй элементарнай, трыганаметрыяй элементарнай з'яўляецца паняццем матэматыкі элементарнай [МЭ, с. 358; МЭС, с. 649]. Складанне разам з дзяленнем, множаннем і адыманнем адносіцца да дзеянняў арыфметычных, куды, аднак, не ўваходзяць дзеянні з рознымі матэматычнымі аб'ектамі: складанне

*мнагаскладаў, складанне вектараў, складанне матрыц і інш.* [МЭ, с. 323]. Вызначальным для даследавання такіх тэрмінасістэм, на нашу думку, павінна стаць вывучэнне абстрактных сістэмных сувязей, з дапамогай якіх асобныя тэрміны аб'ядноўваюцца ў тэрмінасістэму, і якія з'яўляюцца вынікам узаемадзеяння тэрмінаадзінак на структурным, семантычным і дэрывацыйным узроўнях моўнай сістэмы.

Любая сістэма з'яўляецца камбінацыяй рознакласавых адзінак, таму функцыянованне сістэмы і матэрыяльная рэалізацыя яе элементаў другасныя ў дачыненні да структуры, якая з гэтых элементаў фарміруеца і ў многім вызначае асаблівасці існавання самой сістэмы. Сістэмна-структурны аналіз дазваляе максімальна поўна выявіць і апісаць моўныя структуры, якія перадаюць адносіны тэрмінаў у тэрмінасістэме.

\*\*\*

Аўтар шчыра ўдзячны загадчыку кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка П.А.Міхайлаву, які выканаў усю асноўную працу па навуковым рэдагаванні рукапісу, а таксама члену-карэспандэнту НАН Беларусі А.М.Булыку, дактарам філалагічных навук А.А.Лукашанцу і М.Р.Прыгодзічу, кандыдатам філалагічных навук Г.Ф.Вештарт, А.І.Калчыц, Э.А.Ялоўскай, чые слушныя заўвагі значна паспрыялі паляпшэнню якасці працы.

# **1. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ МАТЭМАТАЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІ**

Як справядліва адзначае Ф. дэ Сасюр, «мова ў любы момант свайго існавання з'яўляецца прадуктам гісторыі» [Соссюр, 2000, с. 92]. Таму аб'ектыўнае даследаванне любой навукова-тэхнічнай тэрміналогіі становіща магчымым толькі пры ўмове комплекснага аналізу сучаснага стану і складу тэрмінасітэмы ў кантэксце сінхранічна-дыяхранічнага ўзаемадзеяння асноўных лінгвістычных тэндэнций, канцэпцый і кірункаў. Сістэматыка і каталагізацыя вызначальных навуковых падыходаў прадугледжвае крытычны разгляд акумульянных ведаў і ацэнку наяўных дасягненняў праз прызму перспектыву развіцця тэрмінаўства.

## **1.1. Актуальныя праблемы тэрмінаўства**

Тэрміны як знакі для намінашы і спецыяльных паняццяў, прадметаў і з'яў могуць вывучацца ў логіка-філасофскім, лінгвістычным, семіятычным, камунікацыйным, фармацыйным, тэхнічным, гісторычным і інш. аспектах. Тэрміналагічныя даследаванні адносяцца да параўнальнай маладой сферы лінгвістыкі, зараджэнне якой у нашай краіне пачалося ў 20-я гг. XX ст. [Аглюдалык; Більдзюкевіч; Лёсік, 1926], і прадстаўлены:

а) прыкладнымі працамі, накіраванымі на задавальненне актуальных патрэб навукі, тэхнікі, культуры ў стандартызацыі тэрміналогіі;

б) навукова-тэарэтычнымі напрацоўкамі, якія выконваюцца ў пацвярджэнне прыкладных па адным з асноўных напрамкаў: класіфікацыйным, функцыянальным, тэкставым, кагнітыўным [Ступін, с. 66].

Вылучаныя плыні фарміруюцца логіка-тэрміналагічнымі, нарматыўна-семантычнымі і сістэмна-семіятычнымі даследаваннямі. Заўважым, што ў працэсе аналізу сукупнасцей тэрмінаў вывучаюцца тыя ж аспекты, што і пры аналізе асобнага тэрміна. Аднак паслядоўна распрацаваных метадаў аналізу тэрмінасітэта значна менш, чым метадаў даследавання канкрэтных тэрмінаў. У навуковай літаратуры вылуча-

еца шэсць метадаў аналізу тэрміналогій, прыдатных да выкарыстання ў межах логіка-тэрміналагічнага, нарматыўна-семантычнага і сістэмна-семіятычнага кірункаў: гісторыка-апісальны метад, кампанентавы аналіз, метад семантычных множнікаў, дэфініцыйны аналіз, дыстырыбутыўны аналіз, метад пабудовы фармальных парадыгмаў адзінак, што ўваходзяць у адну тэрміналогію [Лейчик, 2006, с. 144–145].

### **1.1.1. Логіка-тэрміна- лагічныя даследаванні**

асаблівасцей тэрміналагічнага семіёсісу.

Выключна важным для правядзення тэрміналагічных даследаванняў з'яўляецца вызначэнне сутнасці і аб'ёму паняццяў *тэрмін* і *тэрміналогія*, якія ў межах розных навук разглядаюцца па-разнаму.

Філасофія падыходзіць да тэрміна як да знака, які намінуе «эмпірычныя або абстрактныя аб'екты, значэнце якога ўдакладняеца ў межах навуковай тэорыі» [Воробьева, с. 709]. У многіх даследаваннях па логіцы і семіётыцы тэрміны атаясміліваюцца з тэрмамі і разглядаюцца як сімвалы (або сумы метак), «якія прама дэтэрмінуюць толькі свае асновы, або нададзеныя якасці» [Пирс, 2001б, с. 198] і характарызуюцца аднааспектнасцю выражэння [CCЛ, с. 657]. К.-І.Льюіс прытрымліваецца больш агрэсленага азначэння: «Тэрмін – гэта выражэнне, здольнае іменаваць реч або группу рэчаў пэўнага роду або здольнае быць дастасаваным да гэтых рэчаў» [Льюіс, с. 229].

Логіка і філасофія адрознівае эмпірычныя тэрміны (абазначаюць пачуццёва ўспрымальныя аб'екты і іх уласцівасці) і тэарэтычныя тэрміны (абазначаюць абстрактныя або ідэальныя аб'екты, істотны ўласцівасці або сувязь аб'ектаў, недаступных непасрэднаму назіранню) [Воробьева, с. 109–110]. Апошнія, у сваю чаргу, падзяляюцца на лагічныя (слова, якія ў лінгвістичным разуменні тэрмінамі не з'яўляюцца: і, або, усе і інш.) і дэскрыптыўныя тэрміны. Да дэскрыптыўных тэрмінаў аносяцца:

- а) імёны прадметаў;
- б) предыкатары (абазначаюць уласцівасці прадметаў або адносіны паміж імі);
- в) предыкаты (абазначаюць прыкметы прадметаў);

г) функцыянальныя знакі (абазначаюць прадметныя функцыі) [Грэдоваі, с. 16].

У лінгвістичнай літаратуры распаўсюджаны функцыянальна-фармальны і функцыянальна-сістэмны падыходы да разумення і дэфінавання тэрміна як асаблівага моўнага знака з пэўнымі функцыямі. Заўважым, аднак, што такое размежаванне падыходаў досыць умоўнае.

Вызначальнай для **функцыянальна-фармальнага** падыходу з'яўляецца прыярытэтная ўвага на структурны аспект спецыяльнага наймення, іншымі словамі, *функцыі абумоўлены формай*.

Трактоўка паняцця *тэрмін* у многіх прадстаўнікоў гэтага падыходу бінарная: функцыянальная частка накладаецца на структурную. У адпаведнасці з гэтым, тэрмінам можа з'яўляцца *слова* [Плотников, с. 103], лексікалізаванае спалучэнне [Лотте, 1969, с. 5; Лук'янюк, с. 5], слова або словазлучэнне [Баранов, с. 89; Исмаглова, с. 3; Татаринов, 1996, с. 157 і інш.], слова або слоўны комплекс [Квітко, с. 21], намінатыўная група [Марусенка, с. 5], слова, слова злучэнне, абразвіятура, сімвал, спалучэнне слова і літар-сімвалаў, спалучэнне слова і лічбаў-сімвалаў [Герд, с. 4–5], што абазначае пэўнае навуковае, навукова-тэхнічнае і інш. паняцце [Васильева, с. 508; Володина, с. 21; Гречко, 2003, с. 176] або суадносіцца з ім у плане зместу [Татаринов, 1996, с. 157].

Акрамя слова і словазлучэння, паводле В.М.Аўчарэнкі, у функцыі тэрмінаў могуць выступіць «іншыя семантычныя цэльнія адзінкі», да іх даследчык адносіць «звязаныя марфемы, сінсемантычныя слова і словазлучэнні», якія маюць спецыяльнае значэнне і прымяняюцца для аналітычнага выражэння паняццяў» [Овчаренко, с. 118]. Р.Ю.Кобрын называе тэрмінам бессуб'ектна-предыкатнае найменне спецыяльнага паняцця [Кобрин, с. 176]. Вядомы філософ і лінгвіст Ч.-С.Пірс трактуе тэрміны як біструктурныя ўтварэнні і мяркуе, што тэрміны маюць суб'ектныя часткі, якія камбінуюцца «з больш вузкіх тэрмінаў», і дэфінітныя часткі – «больш высокія тэрміны», з якіх складаюцца іх азначэнні і апісанні [Пірс, 2001а, с. 201]. Ю.К.Лякомцаў разглядае тэрміны як «скарочаныя формы» для выказвання або часткі выказвання, што ўключае іншыя «скарочаныя формы» [Лекомцев, с. 16].

У большасці лінгвістичных прац заўважаецца тэндэнцыя да дэталізацыі і канкрэтых паняцця *тэрмін* з функцыянальнага

пункту погляду як моўнай структуры «з асобымі фармальными і семантычнымі ўласцівасцямі» [Плотников, с. 103]. Заснавальнікам такога падыходу ў савецкім мовазнаўстве лічыцца Р.В.Вінакур, які пісаў, што «тэрмін – гэта не асобае слова, а слова ў асобай функцыі, а менавіта намінацыйнай» [Вінакур, с. 5].

Так, А.М.Баранаў харектарызуе тэрміны «як слова (словазлучэнні) метамовы навукі і дадаткаў навуковых дысцыплін, а таксама слова, якія абазначаюць спецыфічныя рэаліі галін канкрэтнай практычнай дзеянасці чалавека» [Баранов, с. 89]. Сучасны расійскі лінгвіст М.М.Валодзіна выказвае думку, што тэрмінамі з'яўляюцца «найбольш інфарматыўныя адзінкі мовы на ўзоруні слова і словазлучэння, якія маюць асобую кагнітыўна-камунікацыйную значнасць» [Володина, с. 35]. Некаторыя даследчыкі (Б.М.Галавін, Р.Ю.Кобрын, Г.К.Ісмаіла-ва) лічаць, што тэрміны, якія прымяняюцца ў працэсе пазнання навуковых і прафесійна-тэхнічных аб'ектаў і адносін паміж імі, не толькі выражаюць спецыяльныя паняцці, але і фарміруюць іх [Головін–Кобрын, с. 5; Исмашова, с. 3]. Чы нашу думку, такое меркаванне не зусім адпавядае рэчаінасці, бо любы навуковы тэрмін – гэта сродак намінацыі ўжо сферміраванага навуковага паняцця, што, дарэчы, і падкрэслівае В.С.Ахманава, якая акцэнтуе ўвагу менавіта на дэрывацыйна-намінацыйным аспекце функцыяновання тэрміналогіі і называе тэрмінам «слова або словазлучэнне спецыяльнай (навуковай, тэхнічнай і пад.) мовы, якое ствараецца (прымяеца, запазычваецца і пад.) для дакладнага выражэння спецыяльных паняццяў і абазначэння спецыяльных прадметаў» [Ахманова, 2007, с. 474].

Асобныя навукоўцы прытрымліваюцца фармалістычнага падыходу да тэрмінаў. Так, Г.П.Мельнікаў пісаў, што тэрмінам з'яўляецца адзінства элемента зневядзення боку («узровень лексісу») з элементам унутранага боку («узровень логасу»), г.зн. з адзінкай паняційнага поля навуковай або тэхнічнай дысцыпліны [Мельников, 1991, с. 6–7].

Для **функцыянальна-сістэмнага** падыходу прыярытэтным з'яўляецца той факт, што шэраг функцый выконвае не проста моўны знак, а складнік канкрэтнай тэрмінасістэмы, які займае ў ёй «пэўнае класіфікацыйнае месца» [Гречко, 2003, с. 176], інакш, *функцыі абумоўліваюць статус*.

Так, В.В.Акімава лічыць тэрмінам спецыяльную моўную адзінку, якая знаходзіца ў сістэмных адносінах з іншымі тоеснымі па статусе спецыяльнымі моўнымі адзінкамі і выкарыстоўваецца для дакладнага наймення і выражэння спецыяльнага аб'екта, паняцця, з'явы або роду дзеянасці [Акімова, с. 8]. Згодна з канцэпцыяй В.А.Ступіна, які падкрэслівае абсолютнасць і адноснасць тэрміна як слова, што фіксуе веды ў межах моўнага калектыву, тэрмін абсолютны як элемент мовы, што вербальна абазначае веды (з улікам семантыкі канкрэтнай нацыянальнай мовы), і адносны як элемент пэўнай тэрміналогіі, у якой ён выконвае спецыфічную тэрміналагічную функцыю «толькі ў дачыненні да канечнай колькасці іншых лексічных адзінак» [Ступін, 2000, с. 74]. К.Я.Авярбух падыходзіць да тэрміна як да элемента тэрмінасістэмы, што з'яўляецца сукупнасцю ўсіх варыянтаў пэўнага слова або ўстойліва ўзнаўляльнага словазлучэння, якія выражают паняцце пэўнай галіны ведаў (дзеянасці) [Авербух, 1986, с. 46]. М.Ф. Алефірэнка ўказвае на ўласцівую тэрмінам кансерватыўнасць парадыгматычных адносін, якая праяўляецца ў тым, што тэрміны займаюць у семантычнай парадыгме строга акрэсленае месца, але пры гэтым не абмяжоўваюцца ў сваіх сінтагматычных сувязях [Алефіренко, 2007, с. 244].

Такім чынам, прадстаўнікамі абодвух падыходаў прызнаеца, што тэрмін – гэта штучны знак сконструяваны для рэалізацыі шэрагу функцый. Традыцыйна пад функцыяй тэрміна разумеюць ролю, якую выконвае тэрмін як среда, абазначэння агульнага спецыяльнага паняцця [Лейчик, 2006, с. 63]. Да асноўных функцый звычайна адносяць намінацыйную, сініфікацыйную, камунікацыйную і прагматычную [Ісмаилова, с. 10].

Іншыя даследчыкі вылучаюць класіфікальную, інфармацыйную, інфармацыйна-разнавальную, акумуляцыйную, рэпрэзентацыйную, дэйктычную, інтэрпрэтавальную функцыі, а таксама функцыю фарміравання спецыяльнага паняцця [Алефіренко, 2005, с. 65–66; Володина, с. 22–26; Кулікова-Салміна, с. 96], якія, па-сутнасці, з'яўляюцца разнавіднасцямі названых базавых функцый або вытворнымі ад іх.

**Тыпология тэрмінаў** у лінгвістыцы таксама не з'яўляеца агульнапрынятай. Некаторыя мовазнаўцы адрозніваюць вузкаспецы-

яльныя, міжгаліновыя, агульнаўжывальныя (агульназразумелыя) і агульнанавуковыя спецыяльныя найменні [Матвееви, с. 359]. Нам, аднак, падаецца, што вылучэнне пералічаных класаў моўных знакаў аб'ектыўна немэтазгоднае, паколькі ў навуцы не выпрацаваны крытэрыі такога падзелу, не акрэслены дакладныя семантычныя межы названых паняццяў. Акрамя таго, на сучасным этапе развіцця лінгвістыкі не прыходзіцца гаварыць пра аднолькавую даследаванасць галіновых тэрміналогій, без якой рэалізацыя прыведзенай класіфікацыі становіцца немагчымай. Не універсальная, на наш погляд, і прапанова Н.А.Калмазавай класіфікацыя тэрміны паводле ступені іх матываванасці. Вылучэнне кваліфікатуўных (цалкам матываваных), асацыятыўных (часткова матываваных) і нейтральных тэрмінаў, да якіх аўтар адносіць адзінкі, што ў знешняй форме не ўтрымліваюць «намёку на істотныя прыкметы паняцця» [Калмазава, с. 37], на наш погляд, можа быць мэтазгодным толькі пры комплексным даследаванні тэрмінаўтварэння.

Небеспадстаўным трэба прызнаць арыгінальнае меркаванне Д.К.Яфімава, які лічыць, што «тэрміналогія ўключае асноўныя адзінкі двух тыпаў: прадметныя тэрміны, калі ў ядры значэння знаходзяцца данатацыйныя сemy, <...> і ўласна тэрміны, калі ядзернымі з'яўляюцца сігніфікацыйныя сemy» [Ефимов, с. 10–11].

Акрамя таго, варта пагатыцца з наяўнасцю т.зв. перадтэрмінаў, існаванне якіх аргументуюць Ю.У.Слажанікіна, У.М.Лейчык, Р.Хайчук. Да іх адносяцца адзінкі натуральнай мовы або разгорнутая ў сказы найменні, якія выкарыстоўваюцца ў тэрміналогіі, але яшчэ не пераадолелі мяжы тэрміналагізацыі, г.зн. не адпавядаюць зместавым і фармальным патрабаванням да тэрмінаў [Лейчик, 2006, с. 139; Сложеникина, 2002, с. 46–47; Хайчук, 2004, с. 84].

Паняцце *тэрміналогія*, як і паняцце *тэрмін*, полісемічнае. У лінгвістыцы пад тэрміналогіяй звычайна разумеюць:

- а) сукупнасць тэрмінаў увогуле;
- б) сукупнасць тэрмінаў пэўнай галіны;
- в) вучэнне пра ўтварэнне, склад і функцыянуванне тэрмінаў увогуле;
- г) вучэнне пра ўтварэнне, склад і функцыянуванне тэрмінаў пэўнай галіны;
- д) агульнае тэрміналагічнае вучэнне [OTBT, с. 14].

Пытанне пра прыроду тэрмінаў застаецца адным з найбольш складаных і недастаткова акрэсленых у сучаснай лінгвістыцы [Косовский, с. 126]. Многімі даследчыкамі праблема суадносін тэрміна і слова трактуеца «як праблема наяўнасці ў лексічным інвентары мовы слоў «асобага тыпу», слоў-тэрмінаў» [Ступін, с. 70]. Тэрміналагічная лексіка, такім чынам, – падсістэма лексічнай сістэмы літаратурнай мовы [Головін-Кобрын, с. 11; Исмаілова, с. 10], а тэрміны – састаўныя элементы агульной лексічнай сістэмы мовы, у якую яны ўваходзяць у складзе канкрэтнай тэрмінасітэмы. Пры гэтым, Л.М.Вардамацкі прызнае, што ў апошняй дзесяцігоддзі назіраеца ўзмацненне аўтаноміі спецыяльнай лексікі. Названы працэс прайўляеца як у разыходжанні аб'ёму семантычных палёў, так і ў асаблівасцях дэрыывацыйных механізмаў [Вардамацкі, с. 52].

У адпаведнасці з канцепцыяй, прапанаванай А.В.Суперанская, Н.У.Падольскай, Н.У.Васільевай, тэрміналогія лічыцца аўтаномным класам лексікі, паколькі «тэрміны кожнай галіны ведаў фарміруюць сваю асобую тэрміналогію і значэнне кожнага тэрміна раскрываеца цалкам толькі ў сістэме апошняй» [ОГРТ, с. 18]. Тэрміны адносяцца не да агульной, а да спецыяльнай лексікі і функцыянуюць не ў літаратурнай або агульнанараднай мове, а ў спецыяльных падмовах [ОГРД, с. 7]. Тэрмінасітэма як сістэма кардынальна іншай семіятычнай прыроды, у параўнанні з сістэмай натуральнай мовы, «уваходзіць у яе на правах прыватнай і адасобленай сістэмы моўных знакаў» [Толікина, с. 63].

У нашым даследаванні мы прытымліваемся думкі, што *тэрмін* – узнаўляльны моўны знак, які абазначае паняцце спецыяльнай галіны ведаў або дзейнасці, заключае ў сабе даўкладную дэфініцыю гэтага паняцця, прымяняеца ў працэсе пазнання і сістэматызацыі навуковых, прафесійна-тэхнічных аб'ектаў і адносін паміж імі. Пад *тэрміналогіяй* мы разумеем:

- а) структураваную сукупнасць тэрмінаадзінак, аб'яднаных на паняційным, структурна-граматычным, словаўтворальным і семантычным узроўнях;
- б) навуковую дысцыпліну, якая займаеца вывучэннем тэрмінасітэм і прынцыпаў іх пабудовы.

### **1.1.2. Нарматыўна-семантычны даследаванні**

Суіснаваннем у мове трох сістэм намінацыі: інтэрнацыянальнай, нацыянальной навуковай і дыялектнай.

У спецыяльнай літаратуры выказвалася меркаванне, што сучаснае беларускае тэрміназнаўства развіваецца пад моцным уплывам рускай тэрміналагічнай школы [Им Хынг Су, с. 128]. Гэта справядліва, аднак ступень названага ўзდзеяння ў розных тыпах даследаванняў розная. Так, нарматыўна-семантычныя працы па тэрміналогіі ў рускай лінгвістыцы ніколі не былі вызначальнымі і знаходзіліся хутчэй на перыферыі тэрміназнаўства. Пры гэтым сама зараджэнне тэрміналагічных даследаванняў у беларускім мовазнаўстве непасрэдна звязана з распрацоўкай і аргументаваннем праектаў асобных тэрмінаў як т.зв. «ідэальных знакаў».

Першая спроба вызначэння тэрміналагічных прыярытэтаў была зроблена Л.Більдзюковічам у 1921 г. і заключалася ў пералічэнні з суб'ектыўнымі аўтарскімі каментарыямі найбольш прымальных, на думку даследчыка, тэрмінаадзінак для абазначэння паняццяў элементарнай матэматыкі: «Арытметыка ў звычайнім разуменіні гэтага слова больш за ўсё мае дачыненіне з **іменнымі** або **мернымі** лікамі. Гэтыя лікі ляпіш называць мернымі, бо яны ёсьць рэзультат **вымеру** (або мерання памеру) вялічыні, пры чым атрымовываюцца розныя **значэнні** або **картасці** вялічыні» [Більдзюковіч, с. 24].

Пазнейшыя даследаванні ў гэтай галіне закранаюць, галоўным чынам, праблему запазычанняў (і іншамоўнага ўплыву), а таксама звязаныя з ёй асобныя аспекты культуры мовы. Так, у першай палове 1920-х гг. было распаўсюджана меркаванне, што «чужаслоўі іншы раз заграмаджаюць нават часапісную мову», а таму і ў тэрміналогіі запазычаныя тэрміны як малазразумелыя для чытачоў «сярэдній і ніжэйшай адукцыі» лепш не выкарыстоўваць [Аглюдалык, с. 80].

З улікам навукова-тэхнічнага прагрэсу і станаўлення тэрміназнаўства такі пункт погляду істотна карэктіраваўся ў працах пазнейшых даследчыкаў. Так, А.Лёсік пропаноўваў «усе чужаземныя тэрміны <...>, што ўжываюцца ў расійскай мове, увесці і ў беларускую мову, выключыўшы рускія тэрміны і пакінуўшы іх, як пераклады, для

аб'языненъня адпаведных чужаземных тэрмінаў» [Лёсік, 1926, с. 146–147]. Нярэдка, аднак, русізмамі лічыліся і інтэрлексы, якія ўвайшлі ў беларускую тэрміналогію праз рускую мову. За пашырэнне інтэрнацыянальнай тэрміналогіі ў цэлым выказваліся М.Байкоў і Ю.Дрэйзін [Байкоў, 1928а; Байкоў, 1928б; Дрэйзін]. У «Інструкцыі для складаньня тэрмінолёгічных проектаў» (1928) звярталася ўвага, што «калі даная дысцыпліна мае міжнародную тэрмінолёгію, то на першым месцы ставіцца міжнародны тэкст тэрмінолёгіі» [Інструкцыя, с. 45].

Вызначальны тэндэнцыяй апошніх дзесяцігоддзяў з'яўляецца разгляд запазычвання і інтэрнацыяналізацыі ў іх узаемусвязі [Ohnheiser, с. 28], паколькі запазычванне лексічных адзінак адбываецца, галоўным чынам, у напрамку да інтэрнацыяналізацыі (прадстаўленасці тэрмінаадзінкі не менш як у дзвюх – трох, у першую чаргу народнічых, мовах [Nedobity, с. 174]) і рапрэзентуецца ўласна-лексічным спосабам утварэння тэрмінаў.

Даследчыкі неаднаразова ўказвалі на тое, што інтэрнацыяналізацыя, якая галоўным чынам накіравана на гарманізацыю тэрміна-сістэм на паняційным узроўні, мае прабальны характар [Крысин, с. 29; Смирнов и др., с. 522] і з'яўляецца «адной з агульных рыс функцыянавання і развіцця нацыянальных літаратурных моў» [Смирнов и др., с. 521]. Так, П.Браун адзначае, што асноўная перавага інтэрнацыянальнай тэрміналогіі перад нацыянальнай заключаецца ў тым, што агульны лексічны склад:

- а) спрыяе актыўнаму развіццю камунікацыі;
- б) палягчае вылучэнне і выкладанне замежных моў;
- в) нясе інфармацыю адносна гістарычных кантактаў паміж рознымі народамі;
- г) можа інтэрпрэтавацца як слоўнік панеўрапейскай культуры;
- д) дэактуалізуе дыскусіі адносна мэтазгоднасці / немэтазгоднасці іншамоўных запазычанняў [Braun, с. 166].

Такім чынам, відавочна, што ў апошнія гады превалюе палыход да запазычвання як да натуральнага кампанента ў агульным працэсе развіцця мовы і станоўчай у сваёй аснове з'явы, якая спрыяе «інтэлектуалізацыі» тэрміналагічнай лексікі, з'яўляецца вынікам планамернай інтэнсіфікацыі міжнацыянальных зносін, актывізацыі навуковых і культурных кантактаў [Смирнов и др., с. 521].

У дачыненні да праблемы лакальнаій дэрывацыі, якая, у асноўным, зводзіца да выбару фармантаў пры тэрмінаўтварэнні, меркаванні аўтараў разыходзяцца ў залежнасці ад іх агульна-лінгвістычных поглядаў. Так, прадстаўнікі «рэфарматарскай» плыні абгрунтоўваюць немэтазгоднасць выкарыстання пры дэрывацыі неўласцівых, на іх думку, суфіксau назоўнікаў -цель-, дзеясловаў -ырава- (-ірава-), прыметнікаў -ени-, -ыўн-, прыметнікаў і дзееспрыметнікаў -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -ем-, -ым- (-ім-) і г.д. [Багдзевіч, 2000a; Палуян; Сіяцко, 2001; Сіяцко, 2005 і інш.].

Прадстаўнікі «нарматыўнага» кірунку мяркуюць, што адмаўленне ад дэрывацыйных русізмаў можа закранаўць сістэмнасць і матываванасць тэрмінаў [Гераськіна; Люшык, 1991].

Нягледзячы на тое, што, паводле Ж.Марузо, стварэнне ідэальнай тэрміналогіі – задача «яўна хімерычная» [Марузо, с. 15], бо тэрміны нярэдка актыўна «супраціўляюцца рэгламентацыі» [Мечковская, 2004б, с. 269], нарматыўна-семантычныя даследаванні з'яўляюцца важнымі для гарманічнага развіцця тэорыі і практикі тэрміналогіі.

### **1.1.3. Сістэмна-семантычныя даследаванні**

Сістэмна-семантычныя даследаванні, накіраваныя на вывучэнне сістэмнага складання тэрмінаў, асаблівасцей і характарыстык тэрмінаў у сувязі з працэсамі семізісу, закранаюць семантычны, структурны і дэрывацыйны аспекты тэрміналогіі.

**1.1.3.1. Семантычны аспект** даследавання тэрміналогіі накіраваны на вывучэнне спецыфічных адзнак тэрмінаў.

Звычайна тэрміны характарызуюцца праз указанне на прыкметы, якія адразніваюць іх ад агульнаўжывальнаі лексікі [Косовский, с. 126]. У навуковай літаратуры, аднак, існуе разнабой у вызначэнні комплексу т.зв. нарматыўных патрабаванняў да тэрмінаў як элементаў тэрмінасістэмы. Разнапланавыя і маласуадносныя крытэрыі, якія нярэдка аналізуецца як устойлівія асаблівасці тэрміналагічнай лексікі, складаюць трох асноўных групы – сінтаксічныя, семантычныя і прагматычныя крытэрыі.

Сінтаксічныя крытэрыі закранаюць арганізацыю азначальнага тэрміналагічнага знака, яны ўключаюць:

-- кампактнасць [Бряуkenе, с. 201; Красней, 2003, с. 51; Лейшчанка, 1918б, с. 250–251 і інш.];

- сінтагматычную незалежнасць (аўтаномнасць, кантэкставую незалежнасць) [Красней, 2003, с. 51; Толикіна, с. 53 і інш.].

**Семантычныя** крытэрыі накіраваны на арганізацыю азначанага тэрміналагічнага знака, да іх адносяща:

- монасемічнасць [Красней, 2003, с. 51; Мечковская, 2004б, с. 207; Толикіна, с. 53 і інш.];

- адсутнасць сіонімаў, дублетаў, варыянтаў [Красней, 2003, с. 51; Мечковская, 2004б, с. 207 і інш.];

- дакладнасць семасіялагічных межаў [Бряуkenе, с. 201; Коjевникова, с. 10; Матезиус, с. 218; Станкевіч, с. 165; Толикіна, с. 53 і інш.];

- спецыялізаванасць значэння [Станкевіч, с. 165 і інш.];

- адсутнасць канатацый у межах свайго сфера выкарыстання [Баранов, с. 89; Бряуkenе, с. 201; Красней, 2003, с. 51; Матезиус, с. 219; Станкевіч, с. 165; Толикіна, с. 53 і інш.].

**Прагматычныя** крытэрыі рэламентуюць функцыянуванне тэрміналагічнага знака ў адпаведнасці з задачамі камунікацыі і ўключаюць:

- правільнасць [Бряуkenе, с. 201];

- сістэмнасць (структурную, семантычную) [Коjевникова, с. 10; Красней, 2003, с. 51; Толикіна, с. 53 і інш.];

- кананічнасць [Красней, 2003, с. 51],

- інсепара贝尔льнасць тэрміна і яго дэфініцыі [Кулікова–Салміна, с. 96; Лексікалогія, с. 407–408; Татарынов, 1996, с. 164 і інш.];

- дэрывацыйнасць [Красней, 2003, с. 51; Матезиус, с. 219 і інш.];

- высокую інфармацыйнасць [Сімоненка];

- зручнасць у выкарыстанні [Бряуkenе, с. 201];

- пашырананасць [Головін–Кобрын, с. 95];

- канвенцыйнасць [Коjевникова, с. 10; Котелова, с. 124–125].

Заўважым, што Н.С.Дзмітрыева дапускае дыяхранічную полі-семію тэрмінаў і асабліва падкрэслівае ролю сінхранічнай монасеміі для ўстойлівасці і ўнармаванасці тэрміналогіі [Дзмітрыева, с. 72]. Некаторыя мовазнаўцы ў якасці асноўных крытэрыяў вылучаюць полісемію і адсутнасць сіонімаў, разглядаючы астатнія як

факультатыўныя [Квітко і др., с. 36]. Польскі лінгвіст М.Мазур у даследаванні «Тэхнічна тэрміналогія» (1961) сфармуляваў 14 прынцыпаў, якім павінен адпавядаць «ідэальны» тэрмін: прастата, нацыянальная суаднесенасць, інтэрнацыянальнасць, гамагеннасць, лагічнасць, сістэмнасць, сцісласць, аператыўнасць, унівакатыўнасць, аднарэферэнтнасць, рэпрадукцыйнасць, аднатыпнасць, карэктнасць, эстэтычнасць [цыт. пав.: *OTTД*, с. 184–185].

Адзначым, аднак, аргументаванасць меркавання Л.А.Пякарскай, што «прад’яўленне патрабаванняў да тэрміна для яго вывучэння не дае новых вынікаў» [Пекарская, с. 22]. Самі ж вылучаныя крытэрыі ў многім спрэчныя і ўзаемавыключальныя. Так, сістэмнасць тэрміналогіі вымагае дакладнасці семасіялагічных межаў асобных тэрмінаў, што можа канфрантаваць з патрабаваннем сцісласці. Акрамя таго, паняцце кампактнасці досьць аморфнае і неакрэсленае, таму аптымальным можа быць прызнана меркаванне К.Я.Авербуха: «Тэрмін не павінен быць ні доўгім, ні кароткім – ён павінен быць аб’ектыўна фізічна працяглым» [Авербух 1986, с. 47]. Відавочна, што паняцце кананічнасці не прадугледжвае існаванія варыянтаў або сінонімаў. У той жа час сістэмнасць сувязі паміж монасемічнымі, несінанімічнымі і стылістычна цэнтральнымі тэрмінамі максімальная аслабленая. Патрабаванне слепіялізаванасці значэння – увогуле дублетнае ў дачыненні да спэцыяльнага паняцця, а пашыранасць – не універсальная, а суб’ектыўная характеристыка. Прывычым лаканічнасць, адназначнасць, дакладнасць, сістэмная абумоўленасць, высокая інфармацыйнасць і канвенцыйнасць не могуць быць дыферэнційнымі прыкметамі тэрміна, бо гэтymі ж характеристыкамі нярэдка валодаюць і агульнаўжывальныя лексемы [Алефіренко, 2007, с. 244]. Так, на думку З.І.Камаровай, у генетычным аспекте любое найменне канвенцыйнае [Комарова, с. 6]. Дэрывацыйнасць, на наш погляд, таксама не з’яўляецца важкім крытэрыем тэрміналагічнасці, бо непрадуктыўнасць – не перашкода для рэалізацыі намінацыйнай і дэфиніцыйнай функцыі.

Відавочна, што найбольш спрэчныя і найменш кананічныя ў навуковай літаратуре семантычныя крытэрыі, сутнасць і асаблівасці якіх у лінгвістичнай навуцы асвятляюцца неадназначна. Найбольш дыскусійнай і перспектыўнай з пункту погляду вызначэння карды-

нальных заканамернасцей у вывучэнні тэрмінаў і тэрмінастэма з'яўляеца праблема сінаніміі і варыянтнасці ў тэрміналогіі, якая пачала абмяркоўвацца ў самых першых значных працах па тэрміназнайстве [Вюстэр, Лотте, 1940].

Агульнапрызнаным з'яўляеца меркаванне, што тэрмін і тэрмінуемае паняцце павінны адназначна суадносіцца паміж сабой, г. зн. тэрмін павінен называць толькі адно паняцце і наадварот адно паняцце павінна выражацца толькі адным тэрмінам. Рэальная сітуацыя істотна адрозніваеца ад ідэальнай, бо тэрміны «валодаюць яшчэ большым полімарфізмам, чым слова звычайнай мовы» [Налімов, с. 129]. У многім гэта можа быць патлумачана тым, што сінанімія (варыянтнасць), якая «стала непазбежным вынікам станаўлення і развіцця нацыянальных тэрміналогій» [Куришко, с. 21–22], – адна з праяў сістэмнасці.

Многія даследчыкі скільны лічыць тэрміналагічную сінанімію «з'явай шкоднай» [Толікіна, с. 61] або істотным недахопам тэрмінастэмы [Куликова–Салміна, с. 38; Матезиус, с. 219; Тернігорев, с. 72]. Так, Ч.-С.Пірс адзначае, што «калі паняцце ў дастатковай колькасці забяспечана зручнымі словамі для свайго выражэння, не павінны вітацца ніякія іншыя спецыяльныя тэрміны, што дэнатуюць тыя ж самыя аб'екты і знаходзяцца ў тых самых адносінах паміж сабой» [Пірс, 2000, с. 159]. Г.Ф.Курышко больш асцярожна ўказвае на непажаданасць тэрміналагічнай сінанімії [Куришко, с. 11] і адзначае станоўчы сэнс паралельных намінацый пры ўмове, што «тэрміны сінаніміі ўзнікаюць для выражэння больш тонкіх нюансаў паняцця» [Куришко, с. 16].

Іншыя даследчыкі дапускаюць канкурэнцыю некалькіх паралельных найменняў для аднаго аб'екта, якая, па словах М.П.Кузьміна, «садзейнічае як бы больш выпукламу, аб'ёмнаму яго адлюстраванню» [Кузьмин, с. 78]. Неабходнасць існавання сінанімаў абургунтавана даказваюць О.Вюстэр, «калі патрабуеца падкрэсліць той ці іншы бок аднаго і таго ж паняцця» [Вюстэр, с. 64], і Л.М.Русінава, якая прытрымліваеца думкі, што «сінанімам у тэрміналогіі належыць досьць акрэсленая станоўчая роля» [Русінова, с. 30]. В.А.Татарынаў лічыць адсутнасць варыянтнасці (сінаніміі) анталагічна немагчымай, паколькі гэта было б «прамым паказчыкам адсутнасці руху думкі ў дадзенай

тэрміналогії», і бачыць задачу тэрміналогії ў тым, каб «даследаваць гэты феномен, а не ацэньваць яго» [Татаринов, 1996, с. 190–191].

Пад *сінаніміяй* у тэрміналогії звычайна разумеюць з'яву дублетнасці (трывплетнасці), а тэрмінамі-дублетамі называюць сіонімы з аднолькавымі суб'ектнымі (паняційнымі, сігніфікацыйнымі) значэннямі [Головін–Кобрин, с. 54; Толікина, с. 61; Хайчук, 2004, с. 82]. Гэта тлумачыцца тым, што менавіта паміж дублетамі няма тых адносін, якія арганізуюць сінанімічны рад, няма эмацыянальна-экспрэсійных, стылістичных або канатацыйных апазіцый, іншымі словамі, тэрмінаглагічныя дублеты «татальна сінанімічныя» [Лайонз, 2009, с. 138].

Аднак В.А. Татарынаў мяркуе, што «патрэбна, відаць, прымірыцца з тым, што паняцце варыянта ў тэрміналогії пацясніла паняцце сінанімі, замацаваўшы за апошній харктарыстычную функцыю моўных сродкаў» [Татаринов, 1996, с. 190]. Грызаннне ж сіонімаў-дублетаў, на думку аўтара, «ставіць пад сумненне як само развіццё навукі, так і ідэйна-паняційнае развіццё тэрміналогіі», бо сіонім (варыянт) у тэрміналогіі – «не дублет, а актыўны сродак фіксацыі новага погляду на прадмет думкі» [Татаринов, 1996, с. 191–195]. З гэтага вынікае, што сінанімія ў гэтацыйным разуменні паняцця – найвышэйшая ступень развіцця варыянтнасці. Па словах К.Я. Авербуха, аднісенне да сіонімаў або дублетаў харктарызуе субстанцыяльныя якасці супастаўленых адзінак, а канстататцыя адносін варыянтнасці сведчыць пра іх функцыянальную агульнасць [Авербух, 1986, с. 40], што болы істотна і для функцыянальна-фармальнага, і для функцыянальна-сістэмнага падыходаў. Разуменне сінанімія як варыянтнасці ў цэлым дэманструюць Л.А. Антанюк, У.М. Лейчык, А.Л. Хахлова і некаторыя іншыя даследчыкі [Антанюк, с. 79–81; Лейчік, 2006, с. 188; Люшык, 1985; Хохлова].

У лінгвістыцы існуе некалькі меркаванняў адносна тыпалогіі сінанімічных (варыянтных) найменняў. Распрацаваныя класіфікацыі звычайна ўлічваюць генетычныя і (або) структурныя (марфемныя, дэрывацыйныя) асаблівасці тэрмінаў.

**1.1.3.2. Дэрывацыйны аспект** вывучэння тэрмінаў у межах сістэмна-семіятычнага кірунку закранае канцептуальныя праблемы тэрміналагічнай дэрывацыі і рэалізуецца ў двух асноўных

падыходах: **семасіялагічным** (апісваюца фарманты і іх семантыка-катэгарыяльнае значэнне) і **анамасіялагічным** (апісваюца канструкцыі і мадэлі) [Татаринов, 1996, с. 117]. У сучасным тэрміназнаўстве пры даследаванні марфалагічнага спосабу ўтварэння пераважае семасіялагічны падыход, а пры вывучэнні іншых спосабаў – анамасіялагічны.

Аднак, нягледзячы на цэлы шэраг навуковых прац [Багдзевіч, 2001а; Варановіч; Лукашанец, 2001; Прыгодзіч, 2000; Сілівеня; Толікіна; Харитончик і інш.], многія актуальныя праблемы даследавання спецыфікі, тэндэнцый і спосабаў дэрывацыі тэрмінаў розных галін ведаў не атрымалі звязнага, канцэптуальнага асвятлення, бо асобныя лінгвістычныя факты, што прадстаўляюць працэсы і вынікі тэрміналагічнай дэрывацыі, маюць асістэмны і часта выпадковы характар презентацыі і зафіксаваны як перыфэрыйныя феномены словаўтварэння.

Так, увага даследчыкаў звычайна касцэнтруеца на асобных пытаннях тэрмінаўтварэння або на комплексных характеристыках тэрміналагічнай дэрывацыі ў межах вывучэння пэўнай тэрмінасістэмы [Буракова; Гвоздович; Капейко; Лапкоўская; Лаўшук; Лук'янюк; Мінакова, 1999 і інш.].

**1.1.3.3. Структурны аспект функцыяновання тэрмінаў** непасрэдна звязаны з дэрывацыйным і ў многім (напрыклад, утварэнне комплексных тэрмінаў) падпарадкуе сабе апошні. У лінгвістичнай літаратуры традыцыйна вылучаюцца тры структурныя тыпы тэрмінаў: *тэрміны-слоўы* (невытворныя, вытворныя, складаныя, абразвіятуры), *тэрміны-словазлучэнні* (раскладальныя – свабодныя і несвабодныя, нераскладальныя), *слоўы-сімвалы* [Ім Хынг Су, с. 155–156]. Аўтары манографіі «Беларуская навуковая-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянованне, развіццё» разглядаюць 6 класаў тэрмінаў:

- тэрміны-слоўы;
- тэрміны-словазлучэнні;
- тэрміны-абразвіятуры;
- тэрміны-літарныя ўмоўныя абазначэнні;
- тэрміны-сімвалы (знакі);
- наменклатура [Мінакова і інш., с. 15].

Такая класіфікацыя, на наш погляд, не толькі не з'яўляеца паслядоўнай, але і супярэчыць сучаснаму разуменню сутнасці паняццю *тэрмін і номен*.

Некаторыя даследчыкі прапануюць вылучаць выключна тэрміны-словы і тэрміны-словазлучэнні [Головін-Кобрин, с. 70–75]. Існуе і больш радыкальнае меркаванне, калі аднаслоўнасць называеца адной з ававязковых характарыстык тэрміналогіі [Анічэнка, с. 63].

Агульнавядома, што пераважная большасць тэрмінаў сучасных індаеўрапейскіх моў – гэта словазлучэнні, таму структурны аспект сістэмна-семітычных даследаванняў звычайна закранае менавіта комплексныя тэрміны. Вывучэнне полілексемных тэрмінаў, у асноўным, адбываецца ў наступных напрамках:

а) даследаванне логіка-лінгвістычнай сутнасці полілексемных тэрмінаў [Динес; Ручина, 1985 і інш.];

б) вывучэнне структурна-граматычнай арганізацыі полілексемных тэрмінаў [Калечыц, 2002а; Ручина, 1985; Сидорова і інш.];

в) даследаванне семантычных асоблівасцей полілексемных тэрмінаў [Ільіна; Калечыц, 2002а; Лоттме, 1969; Ручина, 1985];

г) методыка вылучэння тэрмінаў словазлучэнняў з кантэкстовых крыніц [Глумов, 1978; Pearson]:

д) парадак кампанентаў у полілексемных тэрмінах і презентацыя комплексных тэрмінаў у тэрмінаграфії [Моісеев, 1986];

е) віды непаўнатаў комплексных тэрмінаў і ўмовы яе ўзнікнення [Авербух, 1977; Динес; Лоттме, 1971; Сидорова і інш.].

Нягледзячы на павышаную ўвагу тэрмінолагаў да полілексемных тэрмінаў, у лінгвістыцы не выпрацаваны агульныя прынцыпы іх класіфікацыі. Пашираны падыходы, заснаваныя:

а) на тыпе сэнсавых адносін паміж кампанентамі (улічваеца ступень фразеалагізацыі кампанентаў);

б) на ступені тэрміналагічнасці кампанентаў;

в) на марфолагічнай пазіцыі кампанентаў, марфалагічны клас слоў, накірунак граматычнай сувязі) і інш.

Паколькі семантычныя магчымасці знакавай сістэмы ў цэлым вызначаюцца трывма асноўнымі паказчыкамі – харектарам плану выражэння асабнага знака, складам (колькасцю і разнастайнасцю) знакаў і наяўнасцю правіл іх камбінавання [Мечковская, 2004б,

с. 204], нам падаецца, што найболыш поўным і паслядоўным можа быць апісанне полілексемных тэрмінаў, якое ўлічвае наступныя крытэрыі: колькасць кампанентаў, часцінамоўную прыналежнасць кампанентаў, іх генетычную характеристысць і спецыфіку граматычных сувязей паміж кампанентамі.

Безумоўна, у гісторыі айчыннага і замежнага тэрмінаўства вядомы абагульняльныя канцептуальныя працы, якія з'яўляюцца вынікам сінтэзу або ўзаемадзеяння логіка-тэрміналагічнага, нарматыўна-семантычнага, сістэмна-семіятычнага кірункаў і тым самым абумоўліваюць далейшае развіццё тэрміналогіі. У беларускай лінгвістыцы да такіх прац адносяцца манографіі Л.А.Антанюк [Антанюк], Г.У.Арашонкавай, А.М.Булыкі, У.В.Люшціка, А.І.Падлужнага [ПЛБГ].

Значныя поспехі замежнага тэрмінаўства звязаны з даследаваннямі С.В.Грынёва [Гринев, 1993], В.Г.Даніленкі [Даниленко], Д.С.Лотэ [Лотте, 1961], У.М.Лейчыка [Лейчик, 2006], Б.Мошыц-Хагшпіля [Moschitz-Hagspiel], А.В.Супранскай, Н.У.Падольскай і Н.У.Васільевай [ОТВТ; ОТДД], Дж.Сэйгера [Sager, 1990], В.А.Татарынава [Татаринов, 1995; Татаринов, 1996], О.Вюстэра [Wüster, 1970; Wüster, 1985] і многіх іншых лінгвістаў.

Такім чынам, сучасны этап развіцця мовазнаўства характеристызуецца выразным акрэсленнем у межах тэрміналогіі шэрагу самастойных кірункаў, адрозных як па аб'екце даследавання, так і па метадалагічных прыёмах, што выкарыстоўваюцца для выяўлення спецыфікі тэрміналагічнай намінацыі. У сучасным беларускім тэрмінаўстве колькасна пераважаюць працы нарматыўна-семантычнага і сістэмна-семіятычнага кірункаў, што тлумачыцца, на нашу думку, грамадскай важнасцю існавання ўнармаваных тэрмінаўств розных галін науки, тэхнікі і культуры, а таксама агульнай перспектывнасцю тэрміналагічных даследаванняў у беларускай лінгвістыцы.

## 1.2. Перыядызацыя гісторыі беларускай матэматычнай тэрміналогіі

Беларуская матэматычная тэрміналогія ў сваім развіцці праішла некалькі перыяды, адрозных па працягласці, інтэнсіўнасці працякання тэрмінатворчых працэсаў, а таксама па спрыяльнасці / неспрыяльнасці грамадска-палітычных умоў для станаўлення тэрмінасістэмы нацыянальнай мовы.

У аснову падзелу агульнага працэсу фарміравання матэматычнай тэрміналогіі намі пакладзены наступныя крытэрыі:

- а) агульная спецыфіка ўпłyvu сацыяльна-палітычных фактараў на мову;
- б) прыярытэты пры адборы моўных фактаў (арыентацыя на рэсурсы роднай мовы або на калькаванне лексем і пераважнае выкарыстанне інтэрлексаў);
- в) інтэнсіўнасць уздзеяння грамадства на тэрмінасістэму.

Грунтуючыся на меркаванні, што «пры аналізе фарміравання тэрміналогіі неабходна паслядоўна разглядаць працэс натуральнага папаўнення тэрміналагічнай лексікі ў ходзе развіцця пэўных галін науки і ўласна тэрміналагічную работу па ўпарадкаванню гэтай лексікі» [Антанюк, с. 10], у гісторыі складання і развіцця тэрміналогіі матэматыкі можна вылучыць некалькі асноўных перыядыаў і этапаў (табліца 1.1), кожны з якіх характарызуецца гамагенным або гетэрагенным множствам тэндэнций і ўпłyvaў. У агульных рысах распрацаваная намі перыядызацыя арыентуецца на класіфікацыю, прапанаваную П.Векслерам [Wexler]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> На базе названай канцэпцыі П.Векслера намі было зроблена наступнае:

- а) зыходзячы з аналізу фактычнага матэрыялу, распрацавана нетэндэнцыйная, як нам падаеца, перыядызацыя беларускай матэматычнай тэрміналогіі (з 1916 г. да нашага часу);
- б) істотна ўдакладнены і дапоўнены фармулёўкі адметных асаблівасцей кожнага з перыядыаў;
- в) у межах пурыйскага і мадыфікованага антыпурыйскага кірункаў вылучаны асобныя этапы.

Табліца 1.1 – Перыядызацыя гісторыі беларускай матэматычнай тэрміналогіі

Храналагічныя межы		
Перыяд	перыяду	этапаў
Пурыстычны	1916–1933 гг.	1916–1918 гг. (прапедэўтычны)
		1919–1927 гг.
		1927–1933 гг.
Антыпурыстычны	1934–1941 гг.	–
Мадыфікаваны антыхурыстычны	з 1950-х гг.	1950-я гг. – 1990 г.
		з 1990-х гг.

### 1.2.1. Пурыстычны перыяд

Пурыстычны перыяд (1916–1933 гг.) ахоплівае час ад узнікнення пачатковых вопытаў над тэрміналагіяй матэматыкі да прыняцця пастановы «Аб зъменах і спрашчэнні беларускага права-пісу» (1933 г.), якая істотна паўплывала на якасны склад матэматычнай тэрміналогіі.

Прапедэўтычны этап пурыстычнага перыяду (1916–1918 гг.) прадстаўлены тэрмінасітэмамі першадных вучэбных дапаможнікаў па элементарнай матэматыцы Г.Юрэвіча [*Jurevič, 1916a; Jurevič, 1916b*], якія былі падрыхтаваны паводле праграм па арыфметыцы для народных школ Міністэрства народнай асьветы. У дзвюх частках дапаможніка фіксуецца каля 140 элементарных матэматычных найменніяў. Менавіта на 1916–1918 гг. «прыпадае пачатак пошукаў намінатыўна-тэрміналагічнага характару» [Красней, 1971, с. 113]. Матэматычная тэрмінасітэма гэтага этапу вылучаеца стыхійнасцю складвання, аднак з прычыны нешматлікасці беларускамоўных крыніц харектарызуецца гамагеннасцю ва ўтварэнні дэрыватаў і нізкай актыўнасцю тэрміналагічнай полісеміі і сінаніміі.

У моўным плане для першага этапу пурыстычнага перыяду (1919–1927 гг.), паводле А.А.Лукашанца, уласцівы рух ад перыферый да цэнтра і свядомы падыход да фарміравання слоўнікавага складу тэрміналогіі. Названы этап вызначаеца тэндэнцыяй да маніфестацыі ўласных моўных сродкаў з выразным імкненнем адмежавацца ў тэрмінаўтварэнні ад аналагічных з’яў у роднасных мовах [Лукашанец, 2003, с. 53–55]. Для гэтага этапу харектэрна павышаная ўвага да нармалі-

засыпі лексічнага складу літаратурнай мовы, што праявілася ў фарміраванні і ўпарадкаванні нацыянальнай тэрміналогії [Жураўскі, с. 3].

Ідэя стварэння спецыяльнай камісіі, якая б занялася выпрацоўкай нацыянальных тэрмінаў, была прапанавана Л.Леўшчанкам яшчэ ў 1918 г. [Леўшчанка, 1918а, с. 223–224]. Мэтанакіраваная апрацоўка тэрмінаў матэматыкі была пачата на год пазней матэматычнай секцыяй спецыяльнай тэрміналагічнай камісіі, створанай па ініцыятыве Цэнтральнай беларускай школьнай рады і Беларускага настаўніцкага саюза. У склад камісіі ўваходзілі 25 мінскіх настаўнікаў, рэдактарскія функцыі выконвала калегія (С.Булат, А.Міцкевіч, М.Пашковіч, А.Смоліч, З.Шышова). Камісія распрацаўвала сістому элементарных матэматычных тэрмінаў, арыентаваную на задачнікі Г.Юрэвіча, і апублікавала яе ў «Праграмах Беларускага Ніжэйшае Пачатковага Школы» [Праграмы, 1920]. Праз год была надрукавана «Арытмэтычная тэрміналёгія», укладзеная Камісіяй Менскага беларускага педагогічнага інстытута [АТ]. Камісія працавала каля 180 матэматычных тэрмінаў, 135 з якіх вынесены ў рэестравую частку выдання, пабудаваную па тэматычным прынцыпе.

Першай спробай стварэння тэарэтыка-аглядавага даследавання стала падрыхтаваная Л.Більдзюкевічам «Праграма систэматычнага курсу арытмэтыкі і тэрміналёгіі», якая была прызначана «даць асновы для вытварэння праграмы систэматычнага курсу арытмэтыкі і тэрміналёгіі для беларускай сярэдняй школы» [Праграма, 1922, с. 2]. У артыкуле «Асновы беларускага матэматычнага тэрміналёгіі» Л.Більдзюкевіч пропануе тэрміны для намінацыі і дэфініцыі «асноўных матэматычных разуменіньняў» (каля 470 тэрмінаадзінак) і аналіз некаторых з іх. Выбар найбольш прымальных, на думку аўтара, лексем з шэрагу тоесных адбываецца, як правіла, суб'ектыўна, без належнага навуковага аргументавання: «Здаецца, што ляпш ужываць тэрмін дроб, чым тэрмін дробязь» [Більдзюкевіч, с. 24]. Канцепцыя Л.Більдзюкевіча грунтуюцца на тым, што «асноўныя матэматычныя разуменінні знаходзяцца ў народнай мове й толькі трэба пастарацца іх адтуль узяць; што ж датычыцца больш складаных матэматычных разуменіньняў, то тэрміны для іх павінны быць створаны на аснове народнай мовы й толькі ў крайнім выпадку можна карыстацца клясычнымі або чужаземнымі» [Більдзюкевіч, с. 23]. Такі метадалагічны

падыход у асобных пазнейшых працах атрымаў харкторыстыку «заганнага» [Шчэрбін, с. 118], але, як нам падаецца, на той час зрабіў станоўчы ўплыў на ўвесь працэ выпрацоўкі нацыянальнай тэрміналогіі.

Асноўныя дасягненні першага перыяду ў развіцці матэматычнай тэрміналогіі звязаны з дзеянасцю Навукова-тэрміналагічнай камісіі, створанай 10 (ла іншых звестках 20) лютага 1921 г. пры Народным камісарыяце асветы ССРБ і зацверджанай Навукова-літаратурным аддзелам. У задачы трох секцый камісіі (гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай) уваходзіла выпрацоўка галіновай навукова-тэхнічнай тэрміналогіі на аснове лексікі народнай мовы. Такім чынам, сформуляваная Л.Більдзюковічам канцепцыя шляхоў і спосабаў фарміравання тэрмінасістэмы матэматыкі з арыентаций на рэсурсы роднай мовы была пацверджана дзеянасцю Навукова-тэрміналагічнай камісіі і паклала пачатак панавальнай у 1920-я гг. пурыйскай тэндэнцыі. Найбольш прадуктыўным спосабам тэрмінаўтварэння стала тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў: *астача, бок, велічыня, вышины, вылічыць, даўжыня, дуга, кірунак, лік* [БНТ, 1922а, 3]<sup>1</sup>, аднак «па прычыне абстрактнасці матэматычных разуменняў» адзначалася, што такіх «чистых тэрмінаў народная мова мае надта мала» [БНТ, 1922а, с. 3]. Камісія трывала мяркавання, «што лепш утвараць згодна з законам беларускай мовы інэолёгізмы, чымся браць чужбы, саўсім незразумелыя словаў» [БНТ, 1921, с. 11]. Аналагічныя погляды выказваліся і ў тагачаснай перыёдзі: «Пры ўтварэнні беларускай навуковай мовы <...> праста неабходна выкарыстаць для навуковага ўжывання беларускія словаў, ужо існуючыя, ці ўтварыць новыя з беларускіх карэньняў» [Аглядальнік, с. 80]. Пры адсутнасці гатовай тэрмінаадзінкі ў народнай мове «інэолёгізмы ўтвараліся выключна на аснове існуючых у жывой мове слоў, згодна з унутраным сэнсам данага тэрміну і з законамі беларускай мовы» [БНТ, 1922а, с. 3], г.зн. тэрмін ствараўся з уласнамоўных марфем шляхам афіксацыі або кампазіцыі: *кантаслуп (прызма)* [Астраб, 35; БНТ, 1922а, 23],

<sup>1</sup> Тут і далей пры паціпарызаціі ілюстрацыйнага матэрыялу мы падаем спасылку на крыніцу ў квадратных дужках без курсіўнага выдзялення і выкарыстання паметы «с.» – старонка.

канцавосьсе (*полюс*) [БНТ, 1922а, 22], касада (*дыяганаль*) [ГТГС, 16], скрутка (*спіраль*) [БНТ, 1922а, 28], сукосьнік (*ромб*) [БНТ, 1922а, 26], сярэдніца (*медыяна*) [БНТ, 1922а, 16], ускосіна (*дыяганаль*) [БНТ, 1922а, 11] і інш.<sup>1</sup> Калі наватвор па шэрагу крытэрыйаў быў непрыдатным да выкарыстання ў метамове, навуковае найменне запазычвалася.

Сярод прычын запазычвання называюцца: а) празмерная штучнасць утвораных неалагізмаў і б) наяўнасць «інтэрнацыянальнай ахварбоўкі» ва ўжо існуючых тэрмінаадзінках: *інтэрполяцыя*, *гомотэцыя*, *дыферэнцыял*, *інтэграп*, *модуль* і інш. [БНТ, 1922а, с. 3]. Такім чынам, агульнаеўрапейскія тэрміны, як правіла, толькі адаптаваліся да беларускай арфаграфіі.

Ступень эксперыментальнасці і штучнасці дэкларараваных прынцыпаў тэрмінаўтарэння добра ўсведамлялася чавукоўцамі, падкрэслівалася, што «апрацаваная Нав.-Тэрм. камісія тэрміналёгія з’яўляецца дыскусыйнай» [БНТ, 1921, с. 12]. Таго, С. Некрашэвіч адзначаў, што большасць апрацаванай тэрміналагічнай лексікі застанецца ў навуковым выкарыстанні, а ўсё «штуція», непрыгоднае, неўласцівае да беларускай мовы» з далейшым развіццём тэрміналогіі выйдзе з навуковага ўжытку [Некрашэвіч, с. 12]. Істотнай прычынай, па якой многія наватворы не замаўляліся ў мове, стала адсутнасць належнай каардынацыі ў тэрміналагічнай дзеянасці і неадпрацаванасць шляху вырашэння многіх уласна тэрміназнаўчых проблем [Grinev, с. 62].

На працягу года Навукова-тэрміналагічная камісія апрацавала каля 3000 галіновых тэрмінаў. У «Вестніке Народнага Комісариата Просвещения С.С.Р.Б.» былі надрукованы кароткія слоўнікі граматычных, лагічных, батанічных і матэматычных тэрмінаў, прапанаваных Навукова-тэрміналагічнай камісіяй. Найбольшая колькасць публікацый прысвячана апісанню матэматычнай тэрміналогіі:

- «Тэрміналёгія арытметыкі» – 229 пазіцый [БНТ, 1922б];
- «Тэрміналёгія альгебры» – 140 пазіцый [БНТ, 1922в];

<sup>1</sup> Тэрміны, зафіксаваныя ў выданнях, надрукаваных да 1933 г., у даследаванні падаюцца з захаваннем арыгінальнай арфаграфіі. Калі тэрмін фіксуецца ў некалькіх кропніцах, сярод якіх ёсьць працы, надрукаваныя пасля 1933 г., напісанне тэрміна уніфікуецца на карысць сучаснай арфаграфіі.

- «Тэрміналёгія геомэтрыі» – 377 пазіцый [БНТ, 1922<sup>2</sup>];
- «Тэрміналёгія аналітычнай геомэтрыі» – 44 пазіцыі [БНТ, 1922<sup>2</sup>];
- «Тэрміналёгія трыгономэтрыі» – 53 пазіцыі [БНТ, 1922<sup>e</sup>].

Агульным вынікам працы Матэматычнай секцыі Беларускай Навукова-тэрміналагічнай камісіі і Прыродазнаўчага аддзела Інбелкульта стаў першы выпуск БНТ «Элементарная матэматыка (Арытмэтыка. Альгэбра. Геомэтрыя. Трыганомэтрыя. Асновы Аналітычнай Геомэтрыі і Вышэйшага Аналізу)», складзены, у асноўным, з тэрмінаў, надрукаваных у «Вестніке Наркомпроса». Тэрміналогію арыфметыкі апрацавалі Л.Більдзюковіч і Ф.Бурак, тэрміны па алгебры, аналітычнай геаметрыі і вышэйшым аналізе – А.Круталевіч, геаметрычную і трыганаметрычную тэрміналогію надрыхтаваў Ф.Бурак. Першапачаткова аўтары пропанавалі больш за 2000 тэрмінаў, 1200 з якіх былі прынятыя пасля абмеркавання на секцыі і на агульным сходзе. У выніку тэхнічнай апрацоўкі ў слоўніку кадыфікавалася 901 лексема [БНТ, 1922<sup>a</sup>, с. 4]. Выданне было арыентавана на рэсурсы беларускай мовы, аднак у асабных выпадках («як компроміс пры асабліве спрэчных тэрмінах»), пропаноўваліся дзве тэрмінаадзінкі – інтэрнацыяналізм і наватвор: *аксіома, пэунік; дырэкторысы, кіраўніцы; дыскрымінант, дзроўнік; сымэтрыя, суразмернасць і інш.* [БНТ, 1922<sup>a</sup>, с. 4].

Практыка школьнага выкладання матэматыкі ва ўмовах дзяржаваў беларускай мовы вымагала выдання беларускамоўных падручнікаў. У 1922 г. выходзяць з друку дзве часткі зборніка арыфметычных задач С.Валасковіча і Т.Лукашэвіча [Валасковіч–Лукашэвіч], які атрымаў станоўчую ацэнку крытыкі і, побач з перакладнымі выданнямі Юрэвіча, Шапашніка і Вальцева, называўся «найлепшым з існуючых у беларускай мове зборнікаў задач» [Більдзюковіч, 1922<sup>a</sup>, с. 34]. У гэтым жа годзе выдаецца «Методыка арытмэтыкі» Т.Лукашэвіча і С.Валасковіча. У дадатку пропануецца руска-беларускі і беларуска-рускі тэрміналагічны слоўнікі па арыфметыцы [Лукашэвіч–Валасковіч, 165–172], якія цалкам дубліруюць «Тэрміналёгію арытмэтыкі» [БНТ, 1922<sup>b</sup>].

Адным з першых беларускамоўных тэарэтыка-практычных дапаможнікаў па матэматыцы з'яўляецца «Элементарная альгэбра»

А.Круталевіча, напісаная на аснове некалькіх польскіх і рускіх крыніц (падручнікаў Л.Макушэўскага, Т.Гуткоўскага і інш.). Першая частка выдання надрукавана ў 1922 г. у Берліне, а другая – праз два гады ў Маскве і Ленінградзе [Э4], хатца падрыхтавана да друку была амаль адначасова з першай. У кожнай з частак прапануюцца неідэнтычныя па колькасным і якасным складзе беларуска-рускія тэрміналагічныя слоўнікі (у ч. 1 каля 200 слоўніковых артыкулаў, у ч. 2–245), арыентаваныя на тэрміналогію Навукова-тэрміналагічнай камісіі і прызначаныя тым настаўнікам, «якія <...> не знаёмы з матэматычнай тэрміналёгіяй, надрукованай у «Весьніку Наркамасвяты С.С.Р.Б.» [Більдзюкевіч, 1922б, с. 24].

У такіх жа традыцыях выгрымана і перакладзеная А.Луцкевічам «Элементарная Альгебра паводле А.Кіселёва», «Прытарнаваная да вымогаў беларускіх сярэдніх школ» [Э4К]. Выданне, па словах К.Дуж-Душэўскага і В.Ластоўскага, было апрацавана «з вялікай удумчывасцю і ведай справы» [ІТTC, с. 3], хатца і не з'яўляеца перакладам у поўным сэнсе слова, паколькі беларускі адпаведнік амаль у два разы саступае ў аб'ёме арыгіналу [Круталевіч, 1922, с. 25]. Падручнік быў адрэцензаваны ў «Весьніку Наркамасвяты С.С.Р.Б.» А.Круталевічам, які адзначаў, што выданне пакідае добрае ўражанне і можа быць карысным у школьнім выкладанні алгебры пры ўмове крытычнага аналізу настаўнікамі яго зместу [Круталевіч, 1922, с. 25].

У 1923 г. у Коўне гад эгідай Міністэрства беларускіх спраў у Літве выдаецца «Слоўнік Геамэтрычных і Трыганамэтрычных тэрмінаў і сказаў» К.Дуж-Душэўскага і В.Ластоўскага. Руска-беларуская частка налічвае 594, а беларуска-руская – 623 слоўніковыя артыкулы. Тэрміналогія выдання арыентуецца на тэрмінасістэму «Элементарнай матэматыкі», многія тэрмінаадзінкі былі перанесены з вышэйназванага падручніка А.Луцкевіча [ІТTC, с. 3]. Геаметрычныя і трыганаметрычныя тэрміны, што не зафіксаваны ў адзначаных працах, ствараліся ўкладальнікамі, якія «бралі найбліжэйшае слова або карэнь слова і прыстасоўвалі яго гэтакім чынам, каб новы тэрмін даваў яснае прадстаўленыне аб зъмесце паняцця» [ІТTC, с. 4]: *касада* ‘дыяганаль’, *кругляч* ‘цыліндр’, *кучмень* ‘конус’, *лучак* ‘радыус’, *тасунак* ‘адносіны’, *пласмо* ‘плоскасць’, *рамо* ‘катэт’ і інш. Такія тэрмінаадзінкі ў слоўніку звычайна падаваліся побач з запазычанымі.

Інтэрнацыянальныя тэрміны, што «атрымалі пашырэнъне і перадаюць спэцыфічныя адцені», укладальнікі ўключалі ў слоўнік, «надаючы ім толькі фонэтыку беларускую» [ГТС, с. 4]: *іпрацыянальны, геамэтрыя, прарорцыя, пэрпэндыкуляр, радыян, сферыз, сэканс*. Прыярытэт мелі сцісляя па форме адзінкі, аўтары лічылі важным, каб тэрмін быў «зычны і прыгожа гучэў» [ГТС, с. 4]. Акрамя таго, укладальнікі карысталіся некаторымі літоўскімі тэрмінаграфічнымі крыніцамі, у прыватнасці зборнікамі тэрмінаў па геаметрыі і trygianametryi З. Жамайціса, па арыфметыцы і алгебры М. Шыкшнуса. Пазней В. Ластоўскі ўключыў каля 200 найбольш ужывальных тэрмінаў са «Слоўніка Геамэтрычных і Trygianametrichnyx тэрмінаў і сказаў» у свой «Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік», выдадзены ў Коўне ў 1924 г.

Беларускамоўныя падручнікі, што друкаваліся ў сярэдзіне 1920-х гг., большай часткай былі перакладамі арыгінальных рускамоўных выданняў. Напрыклад, А. Круталевіч падрыхтаваў пераклад «Курса досьледнай геометрыі» [Астраб], У. Міхалевіч пераклаў дзве часткі «Альгебраічнага задачніка на аснове тэхнікі і эканомікі» А. Ланкова [Ланкоў].

Другі этап шурыстычнага перыяду (1927–1933 гг.) у гісторыі развіцця матэматычнай тэрміналогіі характарызуецца тым, што асобныя даследчыкі прыходзяць да вісновы пра няздольнасць дыялектнай мовы служыць рэальнай асновай для навуковай тэрміналогіі [Лёсік, 1926, с. 142]. Галоўнай памылкай аўтараў першых выпускаў беларускай навуковай тэрміналогіі называецца імкненне тэрміналагізаціяў дыялектных лексемы пры амаль поўным ігнараванні агульнапрыніятых інтэрнацыянальных тэрмінаў [Лёсік, 1926, с. 142]. Так, на думку М. Байкова, не толькі матэматычная, але і граматычная тэрміналогія павінна быць апрацавана «на грунце клясычнай лацінскай граматыкі» [Байкоў, 1928а, с. 145], а «абавязковаму перакладу належыць [толькі] чужаземныя слова – іменынкі лацінскага паходжэння з канчаткам у расійскай мове на «ция» (лац. *tion*), а гэтаксама і адлаведныя ім прыметнікі» [Байкоў, 1928б, с. 161–162]. Аднак і ў гэты час з'яўляюцца сцвярджэнні, што найменні, узятыя з дыялектнай мовы, больш каштоўныя за самыя ўдалыя наватворы [Лёсік, 1928, с. 45].

Паколькі не існавала ўніверсальны канцэпцыі тэрмінатворчасці, беларуская матэматычная тэрміналогія 1920-х гг. характарызуецца

высокай ступенню т.зв. «этымалагічнай варыянтнасці», калі падбор і фіксацыя тэрмінаў у многім залежаць ад суб'ектыўнага падыходу канкрэтнага аўтара або аўтарскага калектыву. Увядзенне неалагічных тэрмінаў нярэдка адбывалася без уліку пашырэння слова ў мове, без належнага аналізу яго семантыкі і фонамарфалагічнага складу.

Аддаленасць існуючых матэматычных тэрмінаў ад інтэрнацыянальнага тэрміналагічнага фонду, штучнасць многіх неалагізмаў і іншыя лінгвістычныя і лексікаграфічныя недахопы, няпоўнасць рэестраў наяўных тэрмінографічных выданняў выклікалі абгрунтаваныя нараканні на Настаўніцкім з'ездзе (1926 г.) і на Усебеларускай фізіка-матэматычнай канферэнцыі (1926 г.). У грамадстве ўзнікла патрэба ў пераглядзе і папаўненні матэматычнай тэрміналогіі. Гэта прымусіла Галоўную тэрміналагічную камісію стварыць у 1926 г. спецыяльную Матэматычную камісію для «перагляду старой тэрмінолёгіі і для апрацоўкі тэрмінолёгіі вышэйшага матэматыкі» [СМТ, с. 5]. У склад камісіі Прыворазнаўчай секцыі Інбелкультта былі запрошаны А.Міхайлоўскі, Я.Пятосін, У.Дадырга, К.Гадыцкі-Цвірка, А.Лёсік, А.Міцкевіч, А.Круталевіч. Падрыхтаваны «Слоўнік матэматычнае тэрмінолёгіі: (Проект)», які ўключачаў 3551 тэрмін, быў аблікованы вясной 1927 г. і зацверджаны тъязначнымі зменамі да друку ў тым жа годзе Галоўнай тэрміналагічнай камісіяй у складзе Я.Лёсіка (старшыня), І.Луцэвіча, К.Міцкевіча, Л.Цвяткова, А.Гурло (сакратар) [СМТ, с. 5]. Адным з першых вучэбных выданняў, у якіх улічваліся напрацоўкі Матэматычнай камісіі, стала выдадзеная А.Круталевічам і А.Міцкевічам «Трыгономэтрыя», ухваленая навукова-метадалагічным камітэтам пры Наркамасветы [Круталевіч-Міцкевіч]. У лінгвістычных і бібліографічных выданнях згадваецца таксама створаны Яўрэйскім аддзелам і Лінгвістычнай камісіяй Інбелкультта ў 1926 г. перакладны слоўнік па матэматыцы [МТ]<sup>1</sup>, у якім тэрміны падаваліся на яўрэйскай, беларускай і рускай мовах [Жураўскі, с. 10; Майсеня, с. 125].

Пра запатрабаванасць беларускай матэматычнай тэрміналогіі сведчыць выданне на беларускай мове шэрагу навуковых даследа-

<sup>1</sup> Бібліографічнае апісанне падаецца паводле: [TC].

ваний і навучальных дапаможнікаў І.А.Багаяўленскага [Багаяўленскі, 1929; Багаяўленскі, 1932], Ц.Бурстына [Бурстын, 1932; Бурстын, 1933а; Бурстын, 1933б], А.Кругалевіча [Кругалевіч, 1933а; Кругалевіч, 1933б], тэрмінасістэма якіх арыентавана на «Слоўнік матэматычнае тэрмінолёгіі» [СМТ].

Такім чынам, развіццё беларускай лексікаграфіі і тэрміналогіі на працягу першага (пурыйскага) перыяду адбывалася ў спрыяльных умовах і праходзіла ў кірунку павышанай увагі да нацыянальных традыцый і народнай мовы [Міхайлаў, с. 3].

### **1.2.2. Антыпурыйскыя перыяд**      Антыпурыйскыя перыяд у развіцці беларускай матэматычнай тэрміналогіі ахоплівае 1934–1941 гг.

Ніжня мяжа абумоўлена часам узнікнення першых (пасля рэформы арфаграфіі 1933 г.) выданняў, у якіх прайвілія новыя тэндэнцыі ў тэрміналогіі. Вылучэнне верхній мяжы прадыктавана пачаткам ваенных дзеянняў на тэрыторыі Беларусі.

Для антыпурыйскага перыяду ўласціва выразная змена арыенціраў у тэрмінаўтарэнні на рускамоўныя ўзоры і інтэнсіфікацыя калькавання з рускай мовы, якая становілася адзінай крыніцай папаўнення тэрміналагічнай лексікі. Такая тэндэнцыя мела вынікам выведзенне за межы літаратурнай мовы многіх адметных беларускіх моўных фактаў, якія традыцыйна як рэгіяналізмы і правінцыялізмы [Лукашанец, 2003, с. 58]. Асновай стварэння беларускай тэрміналогіі гэтага перыяду служыла адпаведная тэрміналагічная лексіка рускай мовы. У навуковы ўжытак уводзяцца тэрміны *агібаючая* [Смірноў, т. 2, 107], *адначлен* [РБС, 245], *быстра вагаючыся крывыя* [Смірноў, т. 1, 267], *верцічыйся* [Смірноў, т. 2, 178], *ізабражэнне* [Смірноў, т. 1, 16], *квадрат точны* [Праграма, 1935, 5], *множыцель інтэгруючы* [Праграма, 1935, 5; Смірноў, т. 2, 295], *памяшнаемае* [РБС, 453], *працэсы ўстанавішыся* [Смірноў, т. 2, 473], *працэсы ўстанаўліваючыся* [Смірноў, т. 2, 475], *прызнак* [Смірноў, т. 1, 108], *прэдзел* [Праграма, 1934, 7; Папова, 1934, 59; Смірноў, т. 1, 87], *разлажэнне* [Смірноў, т. 1, 302], *скорасць* [Смірноў, т. 1, 426], *сякучая* [РБС, 386], *тожаства* [Праграма, 1935, 5], *точка* [Смірноў, т. 1], *ураўненне* [РБС, 457], *ичоты* [Папова, 1934, 59] і мн. інш.

Такім чынам, перыяд з 1934 г. характарызуеца значным павелічэннем у навукова-тэрміналагічнай лексіцы колькасці функцыянальна нематываваных запазычанняў з рускай мовы, якія мелі дублетны характар у дачыненні да беларускіх адпаведнікаў [Наконечна, с. 31]. Аналагічная тэндэнцыя назіралася і ў іншых нацыянальных тэрміналогіях. Па падліках Г.Люіса, рускія запазычанні складалі каля 70–80 % ад агульной колькасці тэрмінаў, якія з’явіліся ў 1930–1940-я гг. у мовах народаў СССР [Lewis, с. 320].

На працягу 1930-х гг. супрацоўнікамі Акадэміі навук БССР былі надрукаваны адзінкавыя слоўнікі па ваенай і тэхнічнай тэрміналогії [Шчэрбін, с. 120], а таксама шэраг праектаў слоўнікаў для БелСЭ. У 1935 г. быў апублікованы «Праект слоўніка [Для БелСЭ]. Выпуск IX. Матэматыка», які ўключаў 385 тэрмінаадзінак [ПС]. Нешматлікія беларускамоўныя выданні гэтага перыяду прадстаўлены таксама падручнікамі Н.Паповай [Папова, 1933; Папова, 1934], перакладнымі кнігамі праф. І.І.Прывалава [Прывалав] («Аналітычная геаметрыя» І.І.Прывалава ў перакладзе Ф.Кудзінseча захавала тэрмінасістэму, уласцівую папярэдняму перыяду), У.І.Смірнова [Смірноў] і шэрагам праграм [Праграма, 1934; Праграма, 1935; Праграма, 1936].

Перыяд з 1941 па 1944 гг. характарызуеца рэтуранацыйнымі тэндэнцыямі, у лінгвістычным плане судноснымі з тэндэнцыямі першага перыяду ў развіціі нацыянальнай тэрміналогіі. Аднак, паколькі рэзкі зварот да тэрміналогіі дзвецдатых гадоў быў не навукова прадуманым крокам, а палітычным рашэннем акупацыйных улад, угварэнне асобных тэрмінаў і фарміраванне цэлых тэрмінасістэм нярэдка было не паслядоўным і тэндэнцыйным. Пурыстычную рэвізію пасіўных рэсурсаў беларускай матэматычнай тэрміналогіі, у асноўным, абумовілі прыкладнія патрэбы беларускамоўнага выкладання школьніх дысцыплін. Тэрміны для намінацыі асноўных матэматычных паняццяў утвараліся галоўным чынам за кошт афіксациі: *дробязь* [Праграма, 1941, 8]; *кутнік* [Праграма, 1941, 6]; *складнік, адымальнік, разьвёртка* [Праграма, 1941, 7] і складання: *простастаўнік, роўнаглэжна-бочнік* [Праграма, 1941, 9]; *шматсьценынік* [Праграма, 1941, 11] і інш. Аднак, нягледзячы на наяўнасць асобных навукова-метадычных выданняў, у першай палове 1940-х гг. ніякая сур’ёзная тэрміналагічная праца ў Беларусі, як і ў Еўропе ў цэлым, не праводзілася, а фіксацыя тэрмінаў нярэдка была суб’ектыўнай і бессістэмнай [ОГД, с. 151].

### **1.2.3. Перыяд мадыфікаванага антыпурыйзму**

У пасляваенны час у асноўным захоўвалася апрабіраваная ў 1930-я гг. моўная палітыка з некоторымі прыватнымі відазмяненнямі [Аллатов, 102].

Перыяд мадыфікаванага антыпурыйзму харектарызуеца дыфузійай элементаў тэрміналагічнага пурыйзму і антыпурыйзму і складаецца з двух асноўных этапаў.

Першы этап (1950-я гг. – 1990 г.) вызначаецца інтэнсіўнай інтэрнацыяналізацыяй тэрміналогіі з выразнай тэндэнцыяй да русіфікацыі на ўсіх моўных узроўнях [Лукашанец, 2003, с. 59], што правілася ў пасрэдніцтве рускай мовы пры запазычванні інтэрлексаў. Меркаванне адносна таго, што «ў пасляваенны ж час (канец 40-х – 50-я гады) <...> амаль поўнасцю адмаўляюцца запазычанні і нават замяняюцца раней асвоеныя лексічныя запазычанні словамі з роднай мовы» [Струкава, с. 25] у дачыненні да беларускай матэматычнай тэрміналогіі, на наш погляд, абертаўнае і неабгрунтаванае. Як спрадядліва заўважае А.А.Лукашанец, спецыфічнай асаблівасцю беларускага словаўтварэння гэтага перыяду «з’яўляецца чэзычайная актыўізацыя іншамоўных па паходжанню словаўтваральных элементаў і іншамоўных слоў, якія ўключаюцца ў працэс словаўтварэння ў якасці матывавальнай базы» [Лукашанец, 1998, с. 22]. На гэтым этапе развіццё словаўтваральнай сістэмы беларускай мовы «характарызуеца як рух звонку <...> з адначасовым унутрымоўным расшырэннем (з арыентацияй на внешнія (рускія) узоры)» [Лукашанец, 2003, с. 61]. «Русіфікатарская тэндэнцыя ў палітыцы цэнтра» [Сямешка, с. 43], у многім абумоўленая тым, што «ўкраінская і беларуская мовы, а таксама мовы рэспублік Сярэдняй Азіі былі выключаны з группы перспектывных моў» [Масенко, с. 51], мела вынікам утварэнне тэрмінаадзінак паводле мадэлей, уласцівых рускай мове.

На слоўах В.П.Краснэя, «дынаміка падрыхтоўкі тэрміналагічных слоўнікаў наглядна адлюстроўвае не столькі тэрмінатворчую дзеянасць, колькі моўную сітуацыю і ўмовы функцыянування беларускай мовы» [Красней, 2003, с. 48]. Матэматычная тэрміналогія гэтих гадоў прадстаўлена шэрагам праграм [Праграма, 1961а; Праграма, 1961б; Праграмы, 1960] (і створаных пад іх падручнікаў), а таксама акадэмічным выданнем «Слоўнік па матэматыцы: Праект для аблмеркавання»

(1967 г.), якое ўключала 637 слоўнікаў артыкулаў і было выгрымана ў агульных тэндэнцыях названага перыяду [СМ]. Прычына нізкой тэрміналагічнай актыўнасці – агульныя сацыяльна-палітычныя ўмовы ў краіне і адсутнасць у пасляваеннай Беларусі адзінага каардынацыйнага цэнтра па ўнармаванні і распрацоўцы тэрміналагічнай лексікі.

Важную ролю ў развіцці беларускай тэрміналогіі адыграла стварэнне ў Інстытуце мовазнаўства АН БССР сектара тэрміналогіі (1955 г.) і Тэрміналагічнай камісіі (1980 г.), якая складалася з дзеяці сектый і асноўнай мэтай мела распрацоўку тэарэтыка-метадычных асноў упарадкавання тэрміналогіі. Праца Тэрміналагічнай камісіі, якая ў 1991 г. была ператворана ў Рэспубліканскую тэрміналагічную камісію пры АН Беларусі, заклала лінгвістычны падмурок у інтэнсіўнае развіццё беларускай тэрміналогіі на працягу наступчага этапу.

**Другі этап** у развіцці беларускай матэматачнай тэрміналогіі перыяду мадыфікаванага антыпурыму пачынаецца з прыняццем Закона «Аб мовах у Беларускай ССР» (1990 г.) і вызначаеца тэндэнцыяй да маніфестацыі спецыфічных рысаў нацыянальнай мовы (што знаходзіць аналогію ў тэрмінатворчасці 1920-х гг.) у спалучэнні з тэндэнцыяй да інтэрнацыяналізацыі (суадноснай з аналагічнай тэндэнцыяй 1950-х – пач. 1990-х гг.), абумоўленай узмацненнем ролі англійскай мовы ў міжнароднай кімунікацыі [Лукашанец, 2003, с. 61–67]. Абедзве тэндэнцыі ў іх спалучэнні з'яўляюцца канструктыўнымі, паколькі арыентацыя на ўласнаўную рэсурсы дазваляе тэрмінастэме гарманічна ўваходзіць у сістэму мовы ўвогуле, а выкарыстанне інтэрнацыянальных элементаў дазваляе не толькі максімальна уніфікаваць міжнародную тэрміналогію, але і ліквідаваць некаторую эмацыйную матываванасць, уласцівую тэрмінаадзінкам, утвораным на базе агульнаўжывальных лексем.

На сучасным этапе навукова-тэхнічную тэрміналогію фіксуюць розныя тэрмінографічныя выданні, канцэпцыі якіх выразна адрозніваюцца. У сферы намінацыі тэрмінаў фактычна сутыкнуліся два антагоністичныя метадалагічныя кірункі: «рэфарматарскі» [Латоўчын; МЭ; РБМС; ТСВМ і інш.] і «традыцыяналісцкі» [MMC; МФТГ і інш.].

«Рэфарматарскі» кірунак харектарызуецца выкарыстаннем сродкаў нацыянальнай мовы: «дыялектнае і гістарычнае лексікі,

асаблівасцей словаўтварэння, фанетыкі і т.д.» [Міхайлаў, с. 4] з выразнай птурыстычнай тэндэнцыяй у дачыненні да рускамоўнага ўплыву. «Традыцыйналісцкі» («нарматыўны») кірунак вызначаецца фарміраваннем і презентацыяй тэрмінасістэмы на аснове сродкаў і спосабаў, алтымальных для перыяду мадыфікаванага антыпурыму.

Да спецыфічных асаблівасцей «рэфарматарскага» кірунку адносяцца:

1) актывізацыя тыпова нацыянальных афіксau:

а) суфікса **-льн-** пры ўтварэнні ад'ектываў са значэннем функцыі аб'екта наймення: *апраксімавальны* [TCBM, 97], *дыферэнцівалыны* [Латоцін, 29; TCBM, 24], *сумавальны* [TCBM, 78] і інш.;

б) суфікса **-ойн-** пры ўтварэнні прыметнікаў са значэннем якасці аб'екта наймення: *інтэгроўны* [Латоцін, 43; TCBM, 30], *нароўны* [Латоцін, 79; РБМС, 110; TCBM, 131], *рацыяналізойны* [TCBM, 152] і інш.;

в) суфікса **-н-** у тэрмінах са значэннем зневаження на аб'ект наймення: *ануляваны* [TCBM, 12], *інтэрпаляваны* [Латоцін, 43; TCBM, 30], *руханы* [TCBM, 152] і інш.;

г) суфікса прыметнікаў **-ав-** (-*ла-*) на месцы аналагічных рускіх **-н-, -очн-**: *квадратовы* [TCBM, 119] > *квадратны*; *выбаркавы* [Латоцін, 16], *выборковы* [TCBM, 19] > *выборочный*; *клеткавы* [Латоцін, 49; РБМС, 65; TCBM, 120] > *клеточный* і інш.;

д) суфіксаў **-ава-** (-*ла-***-**) у дзеясловах і яго формах (інфінітывах і дзеепрыметніках) і аддзеяслоўных назоўніках: *дэкадаванне* [МЭ, 445; РБМС, 42], *камбіаваны* [Латоцін, 51; РБСМТ, 5; TCBM, 118], *камутаваць* [РЕМС, 68; TCBM, 118], *квадраваць* [TCBM, 119] і інш.;

е) суфікса **-н-** як адэквата англ. **-al: пропарцыйны** [TCBM, 144] > *proportionality*.

2) прыярытэт марфалагічнай дэрывацыі перад марфолага-сінтаксічнай: *дзеліва* [Латоцін, 26; МЭ, 444; РБМС, 42; РБСМТ, 5; TCBM, 109], *зменішыва* [Латоцін, 199; МЭ, 446; РБМС, 203; РБСМТ, 17; TCBM, 114], *сечыва* [РБМС, 178; TCBM, 154], *цечыва* [TCBM, 166];

3) пераацэнка неўласцівых беларускай мове лексем і канструкцый: *адлюстраванне* [Латоцін, 99; МЭ, 438; РБМС, 121; TCBM, 94] > *адвоборажанне* [MMC, 113; МФТТ, 257]; *крат(ы)* [Латоцін, 158; МЭ, 449] > *рашотка* [МФТТ, 364]; *мнагасклад* [Латоцін, 65; МЭ, 452];

РБМС, 98; РБСМТ, 8; ТСВМ, 128] > *мнагачлен* [MMC, 110; МФТТ, 200]; *прагрэсія бясконца спадальная* [ТСВМ, 143] > *прагрэсія бесканечна ўбываючая* [А, 405]; *прыкмета* [ТСВМ, 146] > *прызнак* [М-95, 9; АПА, 3]; *раўнабочны* [ТСВМ, 150] > *раўнабедраны* [М, 93]; *раўнанне* [Латоцін, 202; МЭ, 458; РБМС, 204; РБСМТ, 17; ТСВМ, 150 і інш.] > *ураўненне* [MMC, 121; МФТТ, 448 і інш.]; *спаданне* [Латоцін, 197; РБСМТ, 17; ТСВМ, 150] > *убыванне* [А, 61; МФТТ, 441; Салтан, 91]; *ступеняванне* [МЭ, 454; РБСМТ, 4; ТСВМ, 157] > *узвядзенне ў ступень* [MMC, 105; М, 101]; *хуткасць* [РБМС, 23; ТСВМ, 166] > *скорасць* [АПА, 102] і г.д.

Для «*традыцыяналісткага*» кірунку ўласціва:

1) імкненне максімальна захаваць моўнае афармленне тэрмінаў, прынятае ў 1933–1980-я гг., што праявілася ў адноснай пашыранасці:

а) суфікс **-у-ч-** (-юч-) у тэрмінах са значэнням функцыі аб'екта наймення і якасці аб'екта наймення: *вядучы* [МФТТ, 45], *рухаючы* [МФТТ, 84], *убываючы* [МФТТ, 441] і інш.;

б) суфікса **-ем-** у тэрмінах са значэннем знешняга ўздзеяння на аб'ект наймення: *дыферэнцыруемы* [МФТТ, 148], *мадэліруемы* [МФТТ, 201], *фарміруемы* [МФТТ, 470] і інш.;

в) суфіксаў **-н-, -ачн-** на месцы суадносных рускіх **-н-, -очн-**: *квадратны* [MMC, 109; МФТТ, 144] > *квадратный*, *выбарачны* [МФТТ, 62] > *выборочный*, *клетачны* [МФТТ, 149] > *клеточный* і г.д.;

г) суфіксаў **-ыраса-** (-*права-*) у дзеясловах і яго формах (інфінітывах і дзеепрыметніках), аддзеяслоўных назоўніках і прыметніках: *канкурыравальны* [МФТТ, 158], *мадэліраванне* [МФТТ, 201], *функцыяняраваць* [МФТТ, 473] і інш.;

д) суфікса **-анальн-**, як адпаведніка англ. **-al**: *прапарцыянальны* [АПА, 10; MMC, 116];

2) прыярытэт марфолага-сінтаксічнай дэрывацыі перад марфалагічнай *аднімае мае* [MMC, 106], *дзялімае* [MMC, 107; М, 123], *складаемае* [MMC, 119; М-95, 202; М, 15] і інш.;

3) шырокое выкарыстанне нехарактэрных для беларускай мовы лексічных сродкаў і канструкцый (гл. пункт 3 у асаблівасцях рэфармацыйнага кірунку).

Існуе абгрунтаванае меркаванне, што ў нармальных умовах нацыянальны тэрмінатворчы працэс павінен балансавацца, з аднаго

боку, пурыйтычнай, а з другога – міжнароднай уніфікацыйнай тэндэнцыямі [Станавіч, с. 140]. У шэрагу тэрміналагічных выданняў [Ахраменка; Латоцін; Лабачэня-Шыракоў; РБСМТ і інш.] назіраецца дынаміка да спарадычнага спалучэння паасобных прыкмет або дзвух існуючых кірункаў, якая, аднак, можа тлумачыцца недастатковай лінгвістычнай падрыхтоўкай аўтараў-укладальнікаў, што нярэдка з'яўляюцца спецыялістамі-матэматыкамі. Роля такіх выданняў у сучаснай лексікаграфіі, нягледзячы на іх асобныя заганныя рысы, не павінна, на наш погляд, адзначана прызнавацца негатыўнай, паколькі ўкладанне любых слоўнікаў спрыяе тэрміналагічнай стандартызацыі і нармалізацыі спецыяльнай лексікі [Baxmann, с. 272; Oeser, с. 92].

Такім чынам, развіццё тэрміналогіі залежыць ад разнародных лінгвістычных і экстралингвістычных фактараў. Да асноўнага лінгвістычнага фактару адносіцца правядзенне нарматыўна-семантычных, сістэмна-семіятычных і логіка-тэрміналагічных даследаванняў, вынікі якіх, з аднаго боку, дэтэрмінуюцца экстралінгвістычнымі ўплывамі, а з другога – фарміруюць навуковую аснову іх уздзеяння. У агульным пракэсе складвання і развіцця беларускай матэматычнай тэрміналогіі вылучаюцца тры асноўныя перыяды, адрозненіе якіх па працягласці, так і па прыярытэтах пры адборы моўных фактаў – пурыйтычны (тэндэнцыя да маніфестацыі ўласных моўных сродкаў), антыпурыйтычны (арыентацыя на рэсурсы рускай мовы, інтэнсіфікацыя калькавання) і мадыфікаваны антыпурыйтычны (актыўная інтэрнацыяналізацыя або інтэрнацыяналізацыя з арыентацыяй на мадэлі рускай мовы). Спалучэнне, супастаўленне і аналіз спецыфікі тэрміналагічнай намінацыі, харектэрнай для кожнага з перыядоў, дазваляе атрымаць аб'ектыўнае ўяўленне пра агульны склад беларускай матэматычнай тэрміналогіі. Паколькі рэалізацыя разнастайных грамадска-лінгвістычных тэндэнций непасрэдна звязана з кадыфікацыяй моўных нормаў у тэрмінографіі, на сучасным этапе развіцця беларуская матэматычная тэрміналогія вымагае сістэмнага аналізу і ўнормавання з улікам усіх існуючых плынняў і кірункаў.

## **2. СТРУКТУРНА-ДЭРЫВАЦЫЙНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ МАТЭМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІ**

Матэматычна тэрміналогія, як і любая іншая, складаецца з пэўнай колькасці фармальных элементаў, што злучаюцца ў пастаянныя камбінацыі (паводле шэрагу словаўтваральных мадэлей і ў адпаведнасці з асаблівасцямі структуры) з мэтай намінацыі неабмежаванай колькасці спецыяльных паняццяў. Пашираная ідэя, што «моўная сістэма не праста валодае структурай – яна і ёсьць структура» [Лайонз, 2009, с. 60], падкрэслівае важнасць структурнага (структурна-дэрывацыйнага) падыходу пры аналізе тэрмінасістэмы. Сутнасць яго заключаецца ў падзеле складанай структуры на максімальныя адrezki [Степанова, с. 108–109]. Відавочна, што кожны з такіх адрезкаў можа харектарызавацца як бінарнасцю, так і небінарнасцю падзелу. Дыхатамічныя структуры складаюцца з базы (ядра) і залежнага кампанента, а недыхатамічныя – з базы і некалькіх залежных кампанентаў.

### **2.1. Структурная арганізацыя беларускай матэматычнай тэрміналогіі**

Пад структурай у лінгвістыцы звычайна разумеюць сістэмную, заканамерную форму арганізацыі адзінкі моўнага выражэння, якая прадугледжвае ўзаемасувязь нераўнапраўных адзінак. Структура, як спрэядліва адзначае М.Д.Сцяпанава, не мае выпадковага харектару, бо заўсёды звязана з сістэмнай арганізацыяй мовы [Степанова, с. 11], таму структура тэрмінасістэмы ізаморфная структуры лагічных сувязей паміж паняццямі спецыяльнай галіны ведаў або дзейнасці [Ісмайлова, с. 10].

Паняцце структуры тэрміна харектарызуе зневіннюю форму, г.зн. тып сінтаксічнай мадэлі, парадак і спосаб размяшчэння, а таксама колькасць і часцінамоўную прыналежнасць кампанентаў [Акімова, с. 8]. Складаныя сістэмы харектарызуюцца складанасцю структуры. Структурны аналіз выяўляе тыповыя мадэлі канструявання адзінак

пэўнай тэрмінасістэмы, а таксама тэрміны нерэгулярнага ўтварэння [OTTД, с. 166]. У адпаведнасці з колькасцю структурна-семантычных частак, якія вылучаюцца ў тэрмінаадзінцы, усю сукупнасць тэрмінаў (намі зафіксавана 19277 матэматычных найменнія) можна падзяліць на дзве групы: *адналексемныя*: *праект* [ГТТС, 104; ТСВМ, 143], *блок-схема* [МЭ, 440; РБМС, 22; ТСВМ, 100], *двуухбаковы* [РБМС, 42; ТСВМ, 109] і *полілексемныя*. Да полілексемных адносяцца *двуухлексемныя*: *плошча* многакутніка [СМТ, 126]; *трохлексемныя*: *кант* многаграннага кута [СМТ, 114] і *четырохлексемныя тэрміны*: *сярэднія арыфметычнае некалькіх лікаў* [MMC, 119].

Эты малагічна адналексемныя тэрміны могуць быць аб'яднаннямі некалькіх найменніяў: *косінус-пераўтварэнне* [МЭ, 172] = *косінус* ад н.-лац. *cosinus* + *пераўтварэнне*; *дэцыметр* [ТСВМ, 111] = ад гр. *desem* ‘дзесяць’ + *metreо* ‘выміраю’; аднак сінхронічна яны адносяцца да аднаго дэнатата (сігніфіката) і характарызуюцца цэльнасцю значэння, што дазваляе не праводзіць класіфікацыі адналексемных тэрмінаў паводле колькасці каранёвых марфем.

Функцыянованне полілексемных тэрмінаў з’яўляецца адной з істотных прыкмет сучаснай тэрмінлогіі. Гэта абумоўлена шэрагам тэндэнций:

а) павелічэннем колькасці навукова-тэхнічных паняццяў, што вымагаюць тэрміновання;

б) імкненнем да семантыка-парадыгматычнай рэгулярнасці, г.зн. неабходнасцю «адлюстравання ў форме тэрміна рода-відавых і шматлікіх нярода-відавых адносін» [Толікина, с. 65];

в) павышэннем ролі аналітызму ў сучаснай тэрміналогіі.

Канструяванне т.зв. тэрмінаў-дэскрыпцый [Булахов, с. 185], якое заключаецца ў далучэнні да апорнага наймення ўдакладнільных кампанентаў, выкарыстоўваецца для канкрэтызацыі базавага паняцця і ўтварэння яго відавых карэлятаў. Напрыклад, *каэфіцыент* ‘сталы множнік пры зменнай велічыні’ [МЭ, с. 164] + *варыяцыя* ‘малое змененне незалежнай зменнай і функцыянала’ [МЭ, с. 63] = *каэфіцыент варыяцыі* ‘беспамерная мера роскіду размеркавання імавернасця выпадковай велічыні’ [МЭ, с. 63]. Спецыфічныя прыкметы, што паслядоўна характарызуюць сістэмайтваральнае паняцце, як правіла, маюць самастойны класіфікацыйны характар, але ў межах састаўнога

тэрміна яны знаходзяцца ў адносінах семантычнай камплементарнасці.

Полілексемны тэрмін, як адзначае Л.І.Ручына, «верагодна, на лагічным узору́ні ўтвораны ўзаемадзеяннем некалькіх паняццяў» [Ручына, 1981, с. 144]. Таму семантыка мнагаслоўных тэрмінаў знаходзіцца ў непасрэднай залежнасці ад кааперацыі складовых кампанентаў і ад іх семантычных характарыстык, чым у выніку і вызначаецца спецыфіка ўтваральных канструкцый. Такім чынам, унутры комплексных тэрмінаў усталёўваюцца пэўныя сінтаксічныя і логіка-семантычныя сувязі [Головін–Кобрин, с. 80].

Як вядома, тэрміналогія мае шматузроўневую структуру, пры якой «адзінкі першаснага ўзроўню будуюцца з элементаў другаснага ўзроўню» [Лайонз, 2009, с. 27]. Паколькі полілексемны тэрмін мавававаны і на фармальным, і на семантычным узору́нях, «працэс утварэння новага многакампанентавага тэрміна можна разглядаць як дэргываційны працэс, аналагічны словаўтваральному» [Макарычина, с. 29]. Нам падаецца, што генерыраванне трох- і чатырохлексемных тэрмінаў, натуральная, больш складанае за ўтварэнне двухслоўных найменняў і характарызуецца стадыянасцю, якая знаходзіць рэалізацыю ў адпаведных канструкцыях.

Асноўная маса тэрмінаў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі (13901 найменне, або 72,1 %) – неаднаслойныя адзінкі. Пры даследаванні такіх намінацый (у першую чаргу двух- і трохкампанентавых) мы будзем ужываваць наступныя тэрміны: *база*, *базавы кампанент* (граматычна і семантычна апорны кампанент словазлучэння), *ад'юнкт* (першасны азначальны кампанент), *суб'юнкт* (другасны азначальны кампанент). Заўважым, што значэнні тэрмінаў *ад'юнкт* і *суб'юнкт* у нашым выкарыстанні істотна адрозніваюцца ад семантыкі аналагічных па форме тэрмінаў, якія традыцыйна функцыянуюць у лінгвістыцы. Так, тэрмін *ад'юнкт* звычайна абазначае азначэнне да назоўніка, часцей – член сказа, які адносіцца да ўсяго сказа ў цэлым, а тэрмін *суб'юнкт* намінуе падклас акаличнасцей са значэннем узмацнення, пункту погляду і пад. [APC, с. 9, 344; Есперсен, с. 108].

У лінгвістичнай літаратуры існуе меркаванне, што «усе тэрміназлучэнні могуць быць падзелены на падпарафакавальныя і спалучальныя» [Татарынов, 1996, с. 219]. Аднак, на думку іншых

даследчыкаў, у любым складаным абазначэнні чаго-небудзь адно са слоў заўсёды мае першапачтковае значэнне, а іншыя далучаюцца да яго на аснове падпрадкавання [Есперсен, с. 107]. Мы прытрымліваємся пазіцыі, што канструкцыі тыпу *групы i паўгрупы* [РБМС, 37], *ізагонаў i ізаэдров* [РБМС, 55], *інтэрвал i сегмент* [МЭ, 447], *эвалевента i эвалюта* [МЭ, 463] і інш., зафіксаваныя ў тэрмінографічных выданнях, не могуць адносіцца да намінацыйных адзінак, паколькі не выконваюць адзінай назыўной функцыі. Таму мы ў якасці двухкампанентавых комплексных тэрмінаў вылучаем толькі тыя канструкцыі, кампаненты якіх аб'яднаны на аснове падпрадкавальнай сувязі: *крывая звароту* [СМТ, 116], *плоскасць пашираная* [ТСВМ, 142] і інш.

У сферы кадыфікацыі матэматычнай тэрмінатэгіі сустракаюцца асобныя структуры, якія складаюцца з пяці-, шасці-, сямі-, восьмі- і больш самастойных лексем: *рашэнне сістэм ураўненняў з дзвюма пераменнымі* [MMC, 118], *квадратурная формула найвышэйшай алгебраічнай ступені дакладнасці* [МЭ, 452], *система раўнаньняў у якой лік раўнаньняў больш за лік неzнoомых* [СМТ, 136], *графічны спосаб рашэння сістэм двух ураўнельчаяў з дзвюма пераменнымі* [MMC, 106] і інш. Нам падаецца немэтазгодным вылучаць і даследаваць пяці-, шасці-, сямі- і г.д. -ле семнёныя тэрміны, паколькі як прыведзеныя, так і многія іншыя подобныя структуры пераважна з'яўляюцца не намінацыйнымі, а камунікацыйнымі адзінкамі, або т.зв. *перадтэрмінамі* [Лейчик, 2006, с. 139; Хайчук, 2004, с. 84].

Значныя цяжкасці пры вывучэнні неаднаслоўных тэрмінаў выклікаюць розныя спосабы іх фіксацыі ў тэрмінографіі. Для уніфікацыі апісання і ілюстравання мы імкнёмся максімальна прытрымлівацца лінейнай аднанакіраванасці структуры тэрміна. Так, напрыклад, тэрмін (*алгартымічны → праблемы*) → (*тэорыі ← групай*) [МЭ, 26] перадаецца як: {*проблемы ← (тэорыі ← групай)*} ← *алгартымічны*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Тут і далей стрэлка адлюстроўвае напрамак семантычна-сінтаксічнай сувязі.

## 2.2. Асноўныя праблемы і паняцці тэрмінаўтварэння

Лексічны склад любой тэрміналогіі з'яўляецца адкрытай сістэмай, у якой існуе паставанная магчымасць узнікнення і інтэграцыі новых элементаў [Бюлер, с. 264]. У асноўных рысах утворэнне тэрмінаў падпарадкоўваецца аналагічным заканамернасцям і рэгулюеца тымі ж мадэлямі, што і дэрывацыя ўвогуле [Даниленко, с. 89], аднак у тэрміналогіі некаторыя спосабы ўтворэння адзінак атрымліваюць прыярытэтнае значэнне, а іншыя страчваюць актыўнасць.

Тэрмінаўтварэнне – лексісна-логасны працэс, які заключаецца ў фарміраванні і папаўненні тэрміналагічных сістэм на аснове шэрагу прынятых спосабаў і знаходзіцца ў цеснай залежнасці ад класіфікацыі саміх тэрмінаў і тых паняццяў, якія яны абазначаюць. Дамінантай для ўсяго працэсу тэрмінаўтварэння з'яўляецца яго намінацыйная накіраванасць [Кубрякова, 2004, с. 22].

Цэнтральнае месца ў сістэме тэрмінаўтварэння займае **вытворны тэрмін**, паколькі менавіта ён з'яўляецца тым канчатковым вынікам, дзеля якога адбываецца дэрывацыйны акт [Земская, с. 99]. Вытворны тэрмін бінарны па структуры, г.зн. уключае, як правіла, утворальную базу і словаутваральны фармант (дэрыватар) [Камчатнов-Николіна, с. 104]. Частыклад, *адыябата* [РБМС, 11] → *адыябатычны* [РБМС, 56]; *эгівалент* [TCBM, 169] → *эквівалентны* [СМТ, 143; TCBM, 169] → *эквівалентнасць* [МЭ, 463; РБМС, 224; СМТ, 143; TCBM, 16<sup>o</sup> і інш.].<sup>1</sup>

У навуковай літаратуры выказвалася меркаванне, што «колькасць вытворных у тэрміналагічнай лексіцы надзвычай вялікая» [Харытончик, с. 345]. У сваім даследаванні мы зышодзім з таго, што любы тэрмін у складзе тэрміналогіі з'яўляецца вытворным, і разглядаем тэрмінаўтварэнне як аnamасіялагічны ў сваёй аснове працэс, сутнасць якога – у стварэнні новых аднаслоўных і неаднаслоўных знакаў мовы.

<sup>1</sup> Тут і далей, калі тэрмін фіксуецца ў чатырох і больш крыніцах, мы спасылаемся на найбольш аўтарытэтныя або найбольш актуальныя выданні і ставім скрачэнне «*і інш.*». Калі закранаеца пытанне распаўсюджанасці пэўнай формy, структуры або спецыфічныя асаблівасці дэрывацыі, колькасць спасылак пры тэрміне намі максімальна пашыраецца.

Правядзенне комплекснага тэрміналагічнага даследавання вымагае акрэслення семантыкі асноўных словаўтваральных паняццяў. У нашай працы мы адрозніваем паняцці:

а) **класіфікацыйныя адзінкі тэрмінаўтварэння**: спосаб тэрмінаўтварэння, тэрмінаўтваральны тып, падтып, мадэль і г.д.;

б) **субстанцыянальныя адзінкі тэрмінаўтварэння**: марфемы / фарманты і лексемы (утваральная (-ыя) аснова (-ы) / база, вытворнае слова) [Лукашанец, 2001, с. 7–9].

Класіфікацыйныя, або комплексныя, адзінкі тэрмінаўтварэння фарміруюцца суадносінамі аднакаранёвых слоў і суадносінамі тых рознакаранёвых слоў, якія маюць ідэнтычную словаўтваральну бурову [Земская, с. 99].

**Спосаб тэрмінаўтварэння** – класіфікацыйная адзінка ў дэрывацыйнай сістэме тэрміналогіі, якая фарміруеца некалькімі словаўтваральнымі тыпамі з суадноснымі словаўтваральнымі сродкамі (фармальнымі або ідэальнымі) і суадноснымі дэрывацыйнымі значэннямі вытворных асноў.

У мовазнаўчай літаратуры прынята меркаванне, што лінгвістычныя метады дэсігнацыі могуць быць падзелены на тры аб'ёмныя групы: выкарыстанне наяўных рэурсаў, мадэрнізацыя наяўных рэурсаў, выкарыстанне новых рэурсаў [Sager, 1989, с. 11]. Такі пункт погляду развівае Д.М.Шмядкі, які лічыць, што для абазначэння той ці іншай з'явы можа быць:

- а) утворана новае слова на базе існуючых лексем і афіксаў;
- б) запазычана ішамоўнае слова;
- в) утворана складанае або састаўное найменне;
- г) прыстасавана ўласнамоўная лексема, якая пэўным чынам зменіць сваю семантыку [Шмелев, с. 120].

У сучасным тэрміназнайстве асноўнымі спосабамі ўтварэння намінацый традыцыйна называюцца **семантычны** (лексіка-семантычны), **марфалагічны**, **сінтаксічны** [Даниленко, с. 90; Лапкоўская, с. 57–68; Лук'янюк, с. 9–12; Мінакова, 1999, с. 6–11 і інш.], **лексіка-сінтаксічны** [Кулікова-Салміна, с. 47]) і **ўласнаплексічны** спосабы [Лещева, с. 71]. Асобнымі даследчыкамі з улікам асаблівасцей канкрэтных тэрмінасістэм вылучаюцца таксама **марфолага-сінтаксічны** спосаб [Буракова, с. 12; Лайшук, с. 9; Лук'янюк, с. 10], **абрэвіяція**

[Буракова, с. 12] і апеліятывацыя [Станкевіч, с. 165], або дэанімізацыя, як спосаб тэрмінаўтварэння, заснаваны на пераходзе ўласных назваў у разрад агульных з дадатковай спецыялізацыяй іх значэнняў [Станкевіч, с. 165].

Зыходзячы са спецыфікі матэматычнай тэрміналогіі, у нашай работе мы вылучаем і апісваем уласнаплексічны, семантычны, марфалагічны, марфолага-сінтаксічны і сінтаксічны спосабы тэрмінаўтварэння.

Даследаванне дэрывацыйных харкторыстых тэрмінаадзінак знаходзіцца ў цеснай узаемасувязі з іх структурай, паколькі асноўнае значэнне ў тэрміналогіі маюць «спецыфічныя марфалагічныя і марфолага-сінтаксічныя элементы і структуры, якія з'яўляюцца носібітамі тэрміналагічных значэнняў і катэгорый» [Татарычов, 1996, с. 203].

**Моналексемныя** тэрміны могуць утварацца з дапамогай уласнаплексічнага, семантычнага, марфалагічнага і марфолага-сінтаксічнага спосабаў тэрмінаўтварэння.

Для **полілексемных** тэрмінаў (намінальны, утвораных сінтаксічным спосабам, або комплексных найменняў) уласціва разнастайнае камбінаванне аўтаномных кампанентаў.

**Прадуктыўнымі** лічацца тыпы спосабы тэрмінаўтварэння, тыпы, падтыпы, мадэлі, якія ў пэўным сінхронным зразе з'яўляюцца ўзорам для актыўнай пабудовы новыя спецыяльных найменняў.

Паняцце **тэрмінаўтваральны тып** полісемічнае. Тэрмінаўтваральным тыпам называецца:

1) абагульненая фармальная-семантычная схема (канструкт) утворэння тэрмінаў, класіфікаўальнымі прыкметамі якой з'яўляюцца:

а) судносіцесь словаўтваральных фармантаў або сродкаў;

б) адпаведнасць семантычных адносін вытворнага да ўтваральнага [Strutyński, с. 247; Wróbel, с. 185];

2) сукупнасць вытворных тэрмінаў, што адносяцца да пэўнага тэрмінаўтваральнага тыпу (у значэнні 1).

Часам у навуковай літаратуры паняцце **тып дэрывацыі** памылкова, на нашу думку, атаясамліваецца з больш шырокім паняццем **способ словаміўтарэння** [Сілівеня, с. 93].

**Тэрмінаўтваральны падтып** (субтып) – варыянт словаміўтаральнага тыпу, які аб'ядноўвае тэрміны, утвораныя паводле розных, але судносінных мадэлей.

**Тэрмінаўтваральная мадэль** – тыпізаваны схематычны ўзор моўнай адзінкі з лінейна размешчанымі кампанентамі, які харкта-рызуеца дэсігнацыйным значэннем і можа напаўняцца разнастайным лексічным матэрыялам [Станава, с. 149]. Словаўтваральная мадэль улічвае канкрэтныя асаблівасці ўтварэння пэўнага тэрміна ці групы тэрмінаў у межах словаўтваральнага падтыпу і тыпу і дае падставы для аналагічных структурных інтэрпрэтацый.

Пад **фармантам** (дэрыватарам) мы традыцыйна разумеем сукупнасць усіх матэрыяльных і нематэрыяльных сродкаў, якія ўдзельнічаюць ва ўтварэнні тэрміна-дэрывата. Вытворны тэрмін суадносіцца з адзінкамі мікраўзоўню (субстанцыянальнымі) і уваходзіць у адзінкі макраўзоўню (комплексныя, або класіфікацыйныя).

**Тэрмінаўтваральная матывацыйяй** – гэта такія адносіны паміж дзвюма або некалькімі лексемамі, якія харкта-рызуеца т.зв. дэрывацыйнай звязанасцю, г.зн. адпавядаюць наступным прыкметам:

- а) вытворная адзінка (або вытворна, і ўтваральная) з'яўляеца тэрмінам;
- б) вытворнае і ўтваральнае слова валодаюць агульнасцю структуры і значэння каранёвай марфемы;
- в) у семантыку вытворнай адзінкі, як правіла, поўнасцю (для ўласналексічнага, марфалагічнага і марфолага-сінтаксічнага спосабаў) ці часткова (для семантычнага тэрмінаўтварэння) уваходзяць апорныя семантычныя элементы ўтваральнага слова. Для беларускай матэматацыйнай тэрміналогіі харкта-эрна асноўная прамая матывацыйя, калі базавае прамое значэнне ўтваральнага слова захоўваеца ў семантыцы вытворнага [Земская, с. 123–125]. Максімальны ступеню матываванасці вызначаюцца неаднаслойныя тэрміны.


### 2.3. Моналексемныя матэматацыйныя тэрміны

Моналексемныя тэрміны складаюць паняційнае ядро тэрміналогіі і з'яўляюцца базай для ўтварэння як іншых аднаслойных, так і пераважнай большасці полілексемных тэрмінаў. У беларускай матэматацыйнай тэрміналогіі налічваеца 5376 адналексемных найменняў, або 28 % ад агульнай колькасці спецыяльных наимінань.

Вывучэнне граматычных асаблівасцей тэрмінаў не павінна быць самамэтай тэрміналагічных даследаванняў, аднак, «граматыка

тэрміна – гэта адна з анталагічных (канстытуцыйных) уласцівасцей спецыяльнай лексікі», якая не можа быць не ўлічана пры поўным апісанні тэрмінасістэмы [Татарынов, 1996, с. 199]. Аналіз рээстраў матэматычных слоўнікаў пацвярджае, што фонд аднаслоўных тэрмінаў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлены самастойнымі лексемамі: субстантывамі, ад'ектывамі, вербатывамі і адвербатывамі (дыяграма 2.1). Розныя лексіка-граматычныя класы слоў валодаюць неаднолькавай актыўнасцю ў працэсе тэрміна-утварэння і развіцця тэрмінасістэмы [Гречко, 2003, с. 176].

Традыцыйна ў тэрмінасістэме прынята лічыць, што аснову любой тэрміналогіі складаюць **тэрміны-субстантывы** [ПЛБТ, с. 86, 97; Ахманова, 2007, с. 11; Булахов, с. 185; Гречко, 2003, с. 176; Даниленко, с. 39; OTBT, с. 95–97 і інш.]. Паширанасць назоўнікаў абумоўлена дамінаваннем у тэрміналогіі намінацыйнай і дэфініцыйнай функцый, рэалізацыі якіх спрыяе высокая ступень абстрагаванасці субстантываў на лексічным і граматычным узроўнях моўчай сістэмы. На карысць тэрміналагізацыі субстантываў сведчыць іх семантычная універсальнасць [Гречко, 2003, с. 176; Даниленко, с. 45], намінацыйна-статычныя характеристар навуковага стылю, добрая развітасць у многіх славянскіх, раманскіх, германскіх і інш. мовах сістэм назоўнікаў, а таксама практичная неабмежаванасць яго утварэнні адвербатыўных і адцягненых адпрыметніковых субстантываў [Ахманова, 2007, с. 11–12]. Правядучую ролю ў тэрміналогіі менавіта гэтага лексіка-граматычнага класа слоў сведчыць і паширанае ў навуковай літаратуре меркаванне, што вытворныя ад назоўнікаў тэрміны з'яўляюцца тэрміналагічна нерэлевантнымі і ўжываюць сабою пэўную функцыю ўласна тэрмінаў-субстантываў [Гречко, 1981, с. 11].



**Дыяграма 2.1 –**  
**Функцыяняванне**  
**розных часцін**  
**мовы ў беларускай**  
**матэматычнай**  
**терміналогіі**  
**(моналексемныя**  
**найменні)**

У сферы фіксацыі матэматычнай тэрміналогіі **тэрміны-субстантывы** складаюць 50,3 % ад усіх аднаслоўных найменніяў. Гэта: агульныя назоўнікі адзіночнага ліку (99,7 %): *актант* [МЭ, 438; РБМС, 115; ТСВМ, 96], *мензула* [ГТТС, 91], *падвызначнік* [ТСВМ, 136], *ферміён* [РБМС, 208] і інш.; агульныя назоўнікі *pluralia tantum* (0,2 %): *абборкі* [ГТТС, 69], *блізняты* [МЭ, 440; РБМС, 22], *краты* [РБМС, 172; ТСВМ, 121], *маладзічки* [ГТТС, 91], *неперасякальныя* [ТСВМ, 133], *сужлавы* [ГТТС, 114] і інш.; нешматлікія агульныя назоўнікі *singularia tantum* (0,1 %): *непаўніня* [ГСВМ, 133], *паўніня* [ТСВМ, 139], *паўната* [РБМС, 138].

Нягледзячы на асобныя меркаванні адносна таго, што тэрмінамі могуць быць толькі назоўнікі і словазлучэнні з субстантыўнай базай [Моисеев, 1970, с. 135], у сучасным тэрміназнаўстве і тэрмінаграфіі «выразна акрэслілася тэндэнцыя ўключэння ў склад тэрміналогіі розных часцін мовы» [Плотнікаў-Антанюк, с. 375] як спосабу сістэматызацыі і кадыфікацыі разнапланавых асаблівасцей мовы навукі і тэхнікі. Так, В.В.Маршэўская справядліва лічыць, што «ў сферы функцыяновання беларускай матэматычнай і фізічнай тэрміналогіі вылучаюцца тэрміны-назоўнікі, тэрміны-прыметнікі і тэрміны-дзеясловы», а іншыя лексіка-граматычныя класы слоў «прадстаўлены слаба, аднак і яны выкарыстоўваюцца ў навуковых тэкстах» [Маршэўская, 2003а, с. 46]. Паколькі намінацыі не з'яўляецца носьбітам «усіх зместаў у пазнанні рэчаіснасці», а назоўнік «нельга прызнаць вычарпальнымі сродкамі перадачы ўсіх прыкмет якасці, дзеяння, акалічнасці, якія змешчаны ў некаторых навуковых паняццях» [Плотнікаў-Антанюк, с. 375], то відаочна, што набор тэрміновых паняццяў у тэрмінасістэме матэматыкі больш шырокі за семантычныя магчымасці субстантыва [ТПБТ, с. 89].

Аб'ектамі навуковага даследавання могуць быць не толькі прадметы і з'явы, але і іх якасці і ўласцівасці [Васючкова, с. 45]. Таму абгрунтаванай, на наш погляд, з'яўляецца шырокая прадстаўленасць у сферы фіксацыі беларускай матэматычнай тэрміналогіі **тэрмінаў-ад'ектываў** (28,7 %) як адзінак, што маюць самастойнае лексічнае значэнне і хараکтарызуюцца дэфініцыйнасцю. Тэрміналагічная сутнасць ад'ектываў звязана з рэалізацыяй асноўнай уласцівасці гэтай часціны мовы – быць азначэннем канкрэтнай рэаліі [Барандеев, с. 58].

Тэрміны-прыметнікі валодаюць своеасаблівым тыпам намінацый-насці, які рэалізуецца праз іх словаўтваральную матываванасць [Даниленко, с. 45]. Асноўная маса аднаслоўных тэрмінаў-ад'ектываў – гэта **адносныя прыметнікі** (83,6 %), якія ў большай ступені, чым якасныя і прыналежныя, здольны выражаць спецыяльнае паняцце: *гаматэчны* [TCBM, 106], *дыстырыбутыўны* [РБМС, 45; ТСВМ, 110], *лакунарны* [РБМС, 81], *рэзыдуальны* [СМТ, 134]. **Прыналежныя тэрміны-прыметнікі** (3,1 %) семантычна набліжаюцца да адносных і пераважна з'яўляюцца вытворнымі ад неаднаслоўных тэрмінаў-эпонімаў: *бярнулеў* [РБМС, 20], *дэкартаў* [TCBM, 111], *эўклідаў* [TCBM, 170], *якобіеў* [РБМС, 228] і інш. **Якасныя прыметнікі** (13,3 %), зафіксаваныя ў асобных тэрміналагічных слоўніках, – гэта, як правіла, уключаныя ў склад тэрмінасістэмы агульнаўжывальныя па сваёй прыродзе лексемы: *агульны* [ГТТС, 69; СМТ, 101; ТСВМ, 93], *негатыўны* [РБМС, 106; ТСВМ, 132], *няўстойлівы* [TCBM, 134], *правільны* [ГТТС, 102; РБМС, 143; СМТ, 127; ТСВМ, 143 і інш.] і г.д. Нам падаецца справядлівым меркаванне, што варта прызнаць статус тэрмінаў толькі за тымі прыметнікамі, «якія ўваходзяць у сістэму паняццяў <...> са строга абмежаваным дэфініцыйным зместам», а астатнія ад'ектывы разглядаюць як тэрмінаэлементы з сістэмаўтваральнай функцыяй у складзе словазлучэнняў [Васючкова, с. 48].

У беларускай мэтаматычнай тэрміналогіі **дзеяслоўныя формы** функцыянуюць для выразэння працэсуальнасці, г.зн. з'яўляюцца носьбітамі дынамічнага элементу ў семантыцы спецыяльных паняццяў [Даниленко, с. 40]. Такія тэрміны складаюць 16,9 % ад агульнай колькасці спецыяльных найменніяў і характарызуюцца больш абмежаванымі, у параўнанні з субстантывамі, намінацыйнымі магчымасцямі. У сферы кадыфікацыі мэтаматычнай тэрміналогіі асноўную масу дзеясловаў складаюць **інфінітывы**. У тэрмінасістэме мэтаматыкі пераважаюць **незваротныя дзеясловы незакончанага трывання** (65,8 %): *выпраменяваць* [TCBM, 104], *накроўваць* [TCBM, 130], *нумарараваць* [TCBM, 134], *рассякаць* [СМТ, 132; ТСВМ, 150], *умежваць* [TCBM, 162; РБМС, 27] і інш. Менш распаўсюджаны **незваротныя вербатывы закончанага трывання** (14,5 %): *патроіць* [ГТТС, 98; ТСВМ, 139], *прадыферэнцаваць* [TCBM, 143], *праступеняваць* [БНТ, 1922а, 46], *умежыць* [TCBM, 162] і г.д., а таксама

**зваротныя дзеясловы незакончанага трывання** (17,1 %): *датыкацца* [ГТТС, 80; СМТ, 109; ТСВМ, 108], *дзяліцца* [СМТ, 109; ТСВМ, 109], *крыжавацца* [ГТТС, 88; ТСВМ, 122], *перасякацца* [СМТ, 125; ТСВМ, 140] і інш. **Зваротныя тэрміны-вербатывы закончанага трывання** выкарыстоўваюцца парадынальна рэдка (2,6 %): *вырадзіцца* [ТСВМ, 105], *датыкнуцца* [ТСВМ, 108], *зліцца* [ГТТС, 84; ТСВМ, 114], *пралячыцца* [РБМС, 160] і інш. Такім чынам, дзеяслоўная лексіка ўключаеца ў строгую сістэму навуковых паняццяў і з'яўляеца семантычна ёмістым выразнікам дзеянняў, працэсаў і станаў.

Паколькі дзеепрыметнік абазначае дзеянне як прыкмету або ўласцівасць прадмета, якая пражыўляецца ў часе [ТЛБТ, с. 109], то ўзнікненне **тэрмінаў-дзеепрыметнікаў** падаецца мэтазгодным, калі з формай і функцыямі ад'ектыва звязваецца значочнае храналагічнае аблежаванага працэсу, якое вымагае атрыбутыўнага выкарыстання лексемы, што выражает дзеянне. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі фіксуюцца **двуҳтрыўальная дзеепрыметнікі прошлага часу** (85,7 %): *ітраваны* [ТСВМ, 117], *корэйваны* [РБМС, 75], *лінеарызованы* [РБМС, 82], *параметрызованы* [РБМС, 127; ТСВМ, 138], а таксама **дзеепрыметнікі законічнага трывання прошлагага часу** (14,3 %): *вымераны* [СМТ, 106; ТСВМ, 104], *дастасаваны* [ТСВМ, 108], *збалансаваны* [РБМС, 175], *прайнтэргаваны* [ТСВМ, 143] і пад. Прыведзены і многія іншыя тэрмінаадзінкі характарызуюцца тэндэнцыяй да паступовага стачвання дзеяслоўных сем у агульнай семантыцы, г.зн. да ёд'ектываці.

Нягледзячы на меркаванне, паводле якога «большасць прыслоўяў тэрміналагізуецца толькі ў межах састаўных тэрміналагічных слова-злучэнняў» [ТЛБТ, с. 107], аднаслоўныя **тэрміны-прыслоўі** (4,1 %) шырока фіксуюцца ў матэматычных слоўніках як спецыяльныя найменні, што вылодаюць дэфініцыйнасцю і адноснай семантычнай аўтаномнасцю. Мэтазгоднасць уядзення прыслоўяў у склад тэрміна-сістэмы абумоўлена неабходнасцю тэрмінавання такой катэгорыі паняццяў, як прыкмета дзеяння і прыкмета прыкметы [Даніленко, с. 46]. Найбольш паслядоўна адлюстроўваюць спецыфічныя асаблівасці спецыяльных найменнія **якасныя прыслоўі** (77,4 %): *алгарытмічна* [ТСВМ, 96], *апраксіматыўна* [ТСВМ, 97], *афінна* [РБМС, 18; ТСВМ, 99], *дыяметральна* [СМТ, 110; ТСВМ, 110] і інш. **Прыслоўі**

**месца** (15,1 %): *вакол* [TCBM, 101], *звонку* [РБМС, 182], *злева* [TCBM, 114] і г.д., **колькасныя прыслоўі** (3,8 %): *больш* [TCBM, 100], *даволі* [РБМС, 48; TCBM, 108], *дастакова* [РБМС, 48], *двойчы* [TCBM, 109] і інш., а таксама прыслоўі **способу дзеяння** (3,7 %): *парамі* [TCBM, 138; БНТ, 1922а, 45], *часткамі* [TCBM, 167] і г.д. з'яўляюца, галоўным чынам, агульнаўжывальнымі словамі, што часам уключаюцца ў склад тэрміналагічнай лексікі з прычыны сваёй шырокай распаўсюджанасці ў навуковых і вучэбных тэкстах.

Лічэбнікі, якія падаюцца ў рэестрах некаторых перакладных слоўнікаў матэматычных тэрмінаў у сувязі са спецыфікай метамовы матэматыкі [БНТ, 1922а; СМТ; Латоцин; TCBM і інш.], у адрозненне ад тэрмінаў-назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў і прыслоўяў, не харэктарызуяцца дэфініцыйнасцю. Гэта пацвярджаецца адсутніцтвом адпаведных слоўніковых артыкулаў у такіх тлумачальна-тэрміналагічных даведніках, як «Матэматычная энцыклапедыя», «Матэматыческий энциклопедический словарь» і інш., а таксама ў многіх аўтарытэтных перакладных выданнях [РУС; МФГГ; СНТЛ і г.д.]. Таму, на наш погляд, вылучэнне асобнага класа тэрмінаў-нумератываў падаеца немэтазгодным.

### **2.3.1. Марфалагічны спосаб тэрмінаўтварэння**

Марфалагічны спосаб дэрывацыі аднаслоўных тэрмінаў харэктарызуеца ўтварэннем лексем на аснове кампанавання існуючых у мове баз і дэрыватараў. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлены адзінкі, утвораныя з дапамогай **афісацыі**, якая ў ёўрапейскай лінгвістыцы часам называеца мадыфікацыяй [Sager, 1989, с. 11–13], і **кампазіціі**. Мы аналізуем беларускія матэматычныя тэрміны, утвораныя з дапамогай марфалагічнага спосабу, на граматычна-дэрывацыйным узроўні, зыходзячы з часцінамоўнай прыналежнасці матываванага і матывавальнага слоў, паколькі кожнаму лексіка-граматычнаму класу лексем уласцівы індывідуальны набор словаўтваральных падтыпаў і мадэлей. Тэрміны ў межах падтыпу разглядаюцца па асобных тэрмінаўтваральных мадэлях, у якія яны аб'яднаны на аснове агульнасці дэрывацыйных сродкаў. Спецыфіка матэматычнай тэрміналогіі заключаеца ў перавазе семантычна суадносных груп тэрмінаў,

таму побач з лінейным спосабам падачы матэрыялу, з дапамогай якога апісваецца абагульненае значэнне найбольш працтвенных утваральных фармантаў, мы шырока выкарыстоўваем і нелінейны спосаб падачы матэрыялу.

Важным пры даследаванні марфалагічнай дэрывацыі з'яўляеца вызначэнне часавых межаў функцыянавання словаўтваральных мадэлей. Прымаючы пад увагу значны аб'ём даследуемага матэрыялу, нам падаецца мэтазгодным аналізуаць не адзінкі асобных храналагічна абмежаваных субтэрмінасістэм (што непазбежна прывяло б да дубліравання вывадаў і ілюстраций), а тэрмінасістэму матэматыкі ў цэлым.

### 2.3.1.1. Афікацыя ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі

прэзентуеца супікацыяй, празфікацыяй і канфікацыяй.

Супікальны падтып афікацыі заключаецца ў далучэнні супікаса да ўтваральнай асновы. З дапамогай супікацыі ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтвараюцца назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і прыслоўі.

Супікальная дэрывацыя адна з семных тэрмінаў-назоўнікаў усіх трох родаў адбываеца ад субстантываў, ад'ектываў і вербатываў па 32 мадэлях (табліца 2.1). Невлікай колькасць назоўнікаў (13 адзінак) утвараеца з дапамогай нулявой супікацыі, пры якой дэрывацыйным средкам выступае не матэрыяльна выражаны, а нулявы супікс.

Табліца 2.1 – Суфіксальнае ўтварэнне тэрмінаў-назоўнікаў

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць адзінак
S	-ак- (-як-)	I	ступняк [ГТТС, 107];	1
	-іўнік-	I	часціўнік [ГТТС, 93];	1
	-мень-	I	кучмень [ГТТС, 87];	1
	-ын- (-ін-)	III	лічбіна [Більдзюковіч, 23; БНТ, 1922а, 44], часціня [TCBM, 167];	2
Adj	-ад-	I	касада [ГТТС, 16];	1
	-асць	I	адытыўнасць [МЭ, 438; РБМС, 11; ТСВМ, 95], аэзигетычнасць [СМТ, 102]; дыскрэтнасць [TCBM, 110], замкнутасць [Смірноў, т. 2, 420];	334
		II	мнагастайнасць [МЭ, 452; РБМС, 95; ТСВМ, 128].	
		III	няроўнасць [Праграма, 1934, 6], паралельнасць [Прывалаў, 36; СМТ, 125; ТСВМ, 138]; пэрманэнтнасць [СМТ, 151] і інш.;	
	-ен্য-	I	ровень [СМТ, 133];	1
	-ізн-	I	крызвізна [Астраб, 210; РБМС, 79; Смірноў, т. 1, 169];	1
		II	СМТ, 117; ПС, 8];	
		III		
V	-ік-	I	адымнік [Більдзюковіч, 23; РБМС, 31; ТСВМ, 95], вастроскумнік [TCBM, 101], мнагаграннік [МЭ, 451];	48
		II	пту́нік [БНТ, 1922а, 47], папяроchnік [МЭ, 455; РБМС, 140], трыкутнік [ГТТС, 119; Праграма, 1941, 3;	
		III	СМТ, 138; ТСВМ, 160; БНТ, 1922а, 49], шасціжёхсъценнік [БНТ, 1922а, 50] і інш.;	
	-іц-	I	сярэдніца [БНТ, 1922а, 18];	1
	-ын- (-ін-)	III	бальшыня [TCBM, 99], крызвіня [МЭ, 449; РБМС, 79; TCBM, 121];	2
		I	дробязь [АТ, 6; Більдзюковіч, 24; ТСВМ, 110];	1
	-яч-	I	кругляч [ГТТС, 88];	1
	-ак- (-як-)	I	абнятак [АТ, 5], адцінак [ЭА, ч. 1, 98], кругласак	5
	III	[ГТТС, 88], лучак [ГТТС, 91], развязак [МЭ, 457; РБМС, 172; СМТ, 132; ТСВМ, 148 і інш.];		

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін		Колькасць адзінак
V	-ацыj- (-яшыj-)	I	арыфметызацыя [МЭ, 439; РБМС, 16; ТСВМ, 98], інтэрналяцыя [МЭ, 447; РБМС, 60; Смірноў, т. 2, 64; СМТ, 113 і інш.], метрызацыя [ТСВМ, 127], нумарацыя [Праграма, 1935, 3; РБМС, 110; СМТ, 122; ТСВМ, 134 і інш.]; осциляцыя [СМТ, 123], палірызацыя [ТСВМ, 137; СМТ, 127], рандамізацыя [МЭ, 458; РБМС, 167] і інш.;	83	
		II			
		III			
	-в-	I	ձэліва [МЭ, 444; Праграма, 1935, 3; РБМС, 42; СМТ, 109; БНТ, 1922а, 41], зылічво [Більдзюкевіч, 23; ГТТС, 114; Праграма, 1920, 3]; сечыва [ГТТС, 111; РБМС, 178; ТСВМ, 154], չысла [ТСВМ, 166];	4	
		II			
		III			
	-j-	I	адмоўе [РБМС, 124; СМТ, 101];	1	
	-к-	I	ерупіроўка [Праграма, 1934, 4], згортка [ТСВМ, 113], датасоўка [ГТТС, 80], каліброўка [РБМС, 62], пераробка [ЭА, ч. 1, 25], разбудоўка [РБМС, 170], разгортка [Праграма, 1934, 8; Смірноў, т. 1, 394; МЭ, 458; РБМС, 164; СМТ, 132], скрутка [БНТ, 1922а, 28] і інш.;	13	
		II			
		III			
	-льніц-	I	паказальніца [СМТ, 124];	1	
	-н-	I	акружы́на [МЭ, 438; РБМС, 114; СМТ, 102; БНТ, 1922а, 39], атворына [СМТ, 103];	2	
		III			
	-нн-	I	дыферэнцаванне [МЭ, 445; РБМС, 46; ТСВМ, 110; БНТ, 1922а, 42 і інш.] (дыферэнцыраванне [Смірноў, т. 1, 348]), інтэграванне [МЭ, 446; СМ, 16; Смірноў, т. 2, 69; СМТ, 113; БНТ, 1922а, 42 і інш.],	174	
		II			
		III	таксараванне [ТСВМ, 125], патэнцыраванне [ПС, 13]; сіметраванне [РБМС, 176], ступеняванне [ГТТС, 113; МЭ, 454; ТСВМ, 157; БНТ, 1922а, 48], транспанаванне [ТСВМ, 159] і інш.;		
	-анн-	III	даокончанне [ТСВМ, 108];	1	
	-энн- (-енн-)	I	акрэсленне [ТСВМ, 95], вылучэнне [РБМС, 29; ТСВМ, 104], вымірэнне [ПС, 4; РБМС, 54; ТСВМ, 104], выраджэнне [РБМС, 30; ТСВМ, 105], злічэнне [ПС, 6; РБМС, 191; ТСВМ, 114; БНТ, 1922а, 42], разлажэнне [Смірноў, т. 2, 66], улучэнне [РБМС, 26; ТСВМ, 162] і інш.;	128	
		II			
		III			

<b>База</b>	<b>Фармант</b>	<b>Перыяд</b>	<b>Вытворны тэрмін</b>	<b>Колькасць адзінак</b>
V	-нік-	I	дзельнік [ГТТС, 81; МЭ, 444; Праграма, 1935, 3; ПС, 5; РБМС, 42; СМТ, 109; ТСВМ, 109; БНТ, 1922а, 41], зъменешанік [АТ, 3; Більдзюковіч, 23], лічнік [ГТТС, 91; МЭ, 450; ПС, 9; РБМС, 221; СМТ, 119; БНТ, 1922а, 44], множнік [ГТТС, 92; МЭ, 452; ПС, 10; РБМС, 101; СМТ, 120; ТСВМ, 128; БНТ, 1922а, 44], складнік [РБМС, 181; СМТ, 135; ТСВМ, 155; БНТ, 1922а, 48];	5
		II		
		III		
	-льнік-	I		2
	III	нармавальнік [ТСВМ, 131], паказалычк [СМТ, 124];		
	-ніц-	I	перасечніца [ГТТС, 99];	1
	-оўк-	I	арыентоўка [Смірноў, т. 1, 411], перастаноўка [РБМС, 128; СМТ, 126; БНТ, 1922а, 46];	2
		II		
		III		
	-цель-	II	дзяліцель [Праграма, 1935, 3; Смірноў, т. 2, 51], множыцель [Праграма, 1934, 4; Праграма, 1935, 5; Смірноў, т. 2, 225],	2
	-ə-	I	аварот [ГТТС, 69; МЭ, 437; ТСВМ, 93], назор [ГТТС, 93], перасек [Більдзюковіч, 26; ГТТС, 99; РБМС, 127; БНТ, 1922а, 46], прамер [БНТ, 1922а, 46], працін [ТСВМ, 145], расхіл [СМТ, 132; БНТ, 1922а, 47] і інш.;	9
		III		
		I	дзель [ГТТС, 81; МЭ, 444; Праграма, 1935, 3; ПС, 5; СМТ, 109; БНТ, 1922а, 41 і інш.];	1
		II	вымога [СМТ, 106; БНТ, 1922а, 41], перасеча [ГТТС, 99];	2
		III		
		I	абыймо [ГТТС, 68]	1
УСЯГО				833

Асобнага каментарыя вымагае дэрывація тэрміна *паказальніца* [СМТ, 124]. Як адзначаецца ў «Граматыцы беларускай мовы», названы фармант мае два віды: да першага адносіцца суфікс *-льніц-*, які ўтварыўся на базе суфікса *-ніц-* у выніку перараскладання дзеяслоўнай асновы, а да другога – суфікс *-льнік-*, які ўзник на базе суфікса субстантываў *-льнік-* [ГБМ, т. 1, с. 117]<sup>1</sup>. Безумоўна, «утварэнне назваў асобы жаночага полу менавіта ад карэляцыйных назваў асобы мужчынскага полу ў беларускай мове з'яўляецца правілам» [Варановіч, с. 67], аднак паколькі тэрмін *паказальніца* не намінуе канкрэтныя асобы, то ў гэтым выпадку німа падстаў устанаўліваць адносіны матываціі па прынцыпе «мужчынскі род → жаночы род» і ў тэрміналогіі гэтае найменне – дэрыватам ад адпаведнага вербатыва *паказаць*.

Пры вызначэнні паходжання тэрмінаў *вастракутнік*, *косавугольнік*, *мнагакутнік* і пад. будзе сістэмным і лагічным, на наш погляд, аддаваць перавагу суфікацыі, а не складанна-суфіксальному падтыпу кампазіцыі, паколькі ў матэматычнай тэрміналогіі шырока фіксуюцца адпаведныя ад'ектывы: *вастракутны* [ГСВМ, 101], *косавугольны* [РБМС, 76; ТСВМ, 121], *мнагакутны* [ЛТС, 92; СМТ, 120] і інш.

Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць пра часавую абмежаванасць функцыяновання асобынкі дэрывацыйных мадэлей пры суфіксальным утварэнні субстантываў. Так, толькі для пурыйскага перыяду ў развіціі беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўласціва ўтварэнне спецыяльных найменняў па монахранічных мадэлях **B<sub>S</sub>+ак-/як-**, **B<sub>S</sub>+інік-**, **B<sub>S</sub>+мень-**, **B<sub>Adj</sub>+ад-**, **B<sub>Adj</sub>+ені-**, **B<sub>Adj</sub>+іц-**, **B<sub>Adj</sub>+яц-**, **B<sub>V</sub>+ј-**, **B<sub>V</sub>+льніц-**, **B<sub>V</sub>+ніц-**, **B<sub>V</sub>+օ-(∅)**, **B<sub>V</sub>+օ-(m)**<sup>2</sup>.

Монахранічнымі з'яўляюцца таксама мадэль **B<sub>V</sub>+цель-**, што прадстаўляе другі перыяд, і мадэлі **B<sub>Adj</sub>+ын-/ін-** і **B<sub>V</sub>+анн-**, лакалізаваныя ў трэцім перыядзе. Біхранічнасцю харектарызуюцца наступныя мадэлі, пашыраныя ў межах двух перыяду, як правіла пурыйскіх

<sup>1</sup> Марфему *-льнік-*, а таксама многія іншыя марфемы, мы традыцыйна разглядаем як генетычна вытворныя фарманты, а не як спалучэнні афіксаў і інтэрфікса *-ль-* (параўн.: [Варановіч, с. 19]).

<sup>2</sup> Тут і далей літара **В** лацінскага алфавіта абзначае паняцце «словаутваральная база», а ніжні індэкс паказвае на лексіка-граматычную харектарыстыку.

нага і мадыфікаванага антыпурстычнага (першага і трэцяга): **B<sub>S</sub>+ -ын-/ -иң-, B<sub>Adj</sub>+ -язь-, B<sub>V</sub>+ -ак-/ -як-, B<sub>V</sub>+ -лынік-, B<sub>V</sub>+ -н-, B<sub>V</sub>+ -ө-(m)**.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі звычайна мона- і біхранічнасць дэрывацыйных мадэлей сведчыць пра іх малапрадуктыўнасць. Астатнія 11 мадэлей з'яўляюцца панхранічнымі, г.зн. актыўнымі на працу ўсяго часу існавання беларускай тэрмінасцістэмы матэматыкі, і, натуральна, вызначаюцца больш высокай ступенню актыўнасці.

Пры суфікальным утварэнні тэрмінаў-субстантываў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадуктыўнымі з'яўляюцца суфіксы **-асць-, -ацыј- (-яциј-)**, якія ўдзельнічаюць у дэрывацыі назоўнікаў жаночага роду, суфіксы **-нн-, -энн- (-енн-)**, што ўтвараюць назоўнікі ніякага роду, а таксама маскулінатыўны суфікс **-ик-**. Суфікс **-асць-** служыць для намінацыі стану або адцягненых прыкмет, якасцей і пад. Суфікс **-ацыј- (-яциј-)**, які звычайна адносяць да міжнародных марфем [Смирнов и др., с. 526], вылучаеца ў назоўніках са значэннем працэсу стварэння таго, кіто названа ўтваральнай асновай. На думку М.Г.Булахава, такія тэрміны «фактычна <...> з'яўляюцца розначасавымі запазычаннямі» [Булахов, с. 187]. Нам, аднак, падаеца магчымым разглядам, лексемы з суфіксам **-ацыј- (-яциј-)**, што ўзыходзіць да лацінскага іменнага суфікса **-atio**, як марфалагічныя дэрываты з дрыгіны істотнай трансфармаванасці фарманта. Суфіксы **-нн- i -енн- (-енн-)** удзельнічаюць ва ўтварэнні назоўнікаў ніякага роду і гаказваюць на адцягненую працэсуальную прыкмету або дзеянне, якое судносіцца з тым, што названа ўтваральнай вербаты ўнай асновай. Суфікс **-ик-** паказвае на ўласцівасць паняцця паводле яго членяга выгляду або формы.

Адналексем'яя тэрміны-прыметыкі з дапамогай суфікацыі ўтвараюцца па 23 дэрывацыйных мадэлях пераважна ад субстантываў, а таксама ад вербатываў і нумератываў (табліца 2.2).

Табліца 2.2 – Суфіксальнае ўтварэнне тэрмінаў-прыметнікаў

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін		Колькасць адзінак
S	-ав-	I	дзесятковы [Праграма, 1936, 1; РБМС, 43; СМТ, 109; ТСВМ, 109], дыв'юнктавы [ТСВМ, 110],		
	(-ов-, -ев-, -ёв-)	II	квадратовы [ТСВМ, 119; БНТ, 1922а, 43],		
		III	мажарантавы [ТСВМ, 125], мінімаксавы [ТСВМ, 127], модулевы [СМТ, 121], часцінёвы [ТСВМ, 167] і інш.;		74
	-ават-	III	калцаваты [ТСВМ, 118], канусаваты [ТСВМ, 119], крэжаваты [ТСВМ, 122], сеялаваты [ТСВМ, 153], скачаваты [ТСВМ, 155], сфераваты [ТСВМ, 158];		6
	-аў-	I	адамараў [ТСВМ, 93], сандэрмондаў [ТСВМ, 101],		
	(-еў-)	II	гаусаў [Смірноў, т. 2, 377], дыяфантаў [РБМС, 15; СМТ, 103], ламбертў [РБМС, 82], эўклідаў [ТСВМ, 170], якесіеў [РБМС, 228] і інш.;		39
	-іст-	I	кулісты [Круталевіч–Міцкевіч, 201; БНТ, 1922а, 35], хватісты [СМТ, 141; ТСВМ, 165];		2
	-аіст-	I	рэчаісты [СМТ, 134];		1
	-н-	I	акцэсаўны [РБМС, 11], амплітудны [ТСВМ, 96],		
		ІІ	тыпсперстайны [РБМС, 45; РБМС, 45; ТСВМ, 110],		
		ІІІ	кангруэнтыны [ПС, 7; РБМС, 69; ТСВМ, 118], ланцужны [Смірноў, т. 1, 387], сымэтральны [СМТ, 136], трансверсалны [РБМС, 200; СМТ, 138] і інш.;		425
	-ені-	ІІ	можаственны [Праграма, 1935, 2];		1
	-альн-	I	коноідальны [СМТ, 115], полігональны [СМТ, 127], ромбоідальны [СМТ, 133], сапенаідальны [Смірноў, т. 2, 310], сінусоідальны [Смірноў, т. 2, 33; СМТ, 135], цыклойдальны [СМТ, 142], эліпсоідальны [СМТ, 144] і інш.;		10
	-анальн-	I	прапарцыянальны [ГТТС, 102; Праграма, 1934, 7; СМТ, 128; БНТ, 1922а, 46];		1
	-ск-	ІІІ	інтуіцыйнісцкі [РБМС, 60], канструктывісцкі [РБМС, 71], рэлятивісцкі [РБМС, 172];		3

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць адзінак
N	-чат-	I	лінейчаты [СМТ, 119];	1
	-част-	I III	зорчасты [РБМС, 52; СМТ, 112], лінейчасты [РБМС, 83], трубчасты [РБМС, 201; СМТ, 138];	3
	-ыйн- (-іўн-)	I II III	біектыўны [РБМС, 20; Смірноў, т. 2, 118; ТСВМ, 99], дыз'юнктыўны [РБМС, 45; ТСВМ, 110], ін'ектыўны [РБМС, 61], індуктыўны [РБМС, 57; ТСВМ, 116], інтраптыўны [ТСВМ, 117], проектыўны [СМТ, 128], транзітны [СМТ, 138; ТСВМ, 159] і інш.;	26
	-ычн- (-ічн-)	I II III	гіпербалічны [СМТ, 107; ТСВМ, 107], кубічны [Праграма, 1935, 5; Смірноў, т. 2, 57], квадратычны [СМ, 19; ПС, 8], параметрычны [РБМС, 127; ТСВМ, 132], перыядычны [ГТТС, 106; РБМС, 128; СМТ, 134; ТСВМ, 141; БНТ, 1922а, 47], цыклічны [РБМС, 220; СМТ, 142; ТСВМ, 166] і інш.;	17
	-аічн-	I III	алгебраічны [МЭ, 438; РБМС, 15; СМТ, 103; ТСВМ, 96];	1
	-тычн-	I III	прызматычны [СМТ, 129], эліптычны [ГТТС, 124; РБМС, 125; СМТ, 144; ТСВМ, 169];	2
	-ыяльн-	I II	векторыяльны [Смірноў, т. 1, 443; СМТ, 106], пангенцыяльны [СМТ, 138];	2
	-ёрн-	I	озесяцёрны [Більдзюкевіч, 24];	1
	-аіст-	III	дваісты [РБМС, 42; ТСВМ, 109];	1
	-аічн-	I III	дваічны [Праграма, 1961а, 8; СМ, 7; СМТ, 109];	1
V	-іст-	III	перарывісты [ТСВМ, 140];	1
	-н-	I	адымны [ЭА, ч. 1, 15];	1
	-льн-	I III	альтэрнавальны [ТСВМ, 96], злічальны [СМТ, 112; ТСВМ, 114], інтэгравальны [РБМС, 60; СМТ, 113; ТСВМ, 116], камутавальны [РБМС, 68; ТСВМ, 118], кубавальны [РБМС, 81], нагрузкальны [РБМС, 132], сумавальны [РБМС, 189; ТСВМ, 157] інш.	165

Монахранічнасцю вызначаюца мадэлі ***B<sub>S</sub>+ -aict-***, ***B<sub>S</sub>+ -альн-***, ***B<sub>S</sub>+ -чат-***, ***B<sub>N</sub>+ -ёрн-***, ***B<sub>V</sub>+ -и-*** (першы перыяд), а таксама мадэлі ***B<sub>S</sub>+ -ават-***, ***B<sub>S</sub>+ -ск-***, ***B<sub>N</sub>+ -aict-***, ***B<sub>V</sub>+ -icm-*** (трэці перыяд) і адзінкавая мадэль ***B<sub>S</sub>+ -енн-*** (другі перыяд). Біхранічнымі (першы і трэці перыяды) з'яўляюца мадэлі: ***B<sub>S</sub>+ -icm-***, ***B<sub>S</sub>+ -част-***, ***B<sub>S</sub>+ -аічн-***, ***B<sub>S</sub>+ -тычин-***, ***B<sub>S</sub>+ -ыяльн-***, ***B<sub>N</sub>+ -аічн-***, ***B<sub>V</sub>+ -льн-***. Прыналежнасцю да рэдкага тыпу контактнай біхранічнасці (першы і другі перыяды) характарызуеца толькі мадэль ***B<sub>S</sub>+ -анальн-***.<sup>1</sup> Іншыя прыведзеныя ў табліцы 2.2 мадэлі – панхранічныя. Заўважым, што мадэль ***B<sub>S</sub>+ -ав-/ов-/ев-/ёв-*** да панхранічных можна аднесці толькі ўмоўна, паколькі ўтварэнне тэрмінаў з дапамогай пералічачых фармантаў для антыпурстычнага перыяду ў цэлым нетыповае.

Пры суфіксальнай дэрывацыі тэрмінг-прыметнікаў высокую прадуктыўнасць праяўляюць суфіксы **-ав-** (**-эв-**, **-ев-**, **-ёв-**), **-и-**, **-ыўн-** (**-ён-**), якія далучаюца да назоўнікаў асноў і ўдзельнічаюць ва ўтварэнні ад'ектываў з агульным значэннем уласцівасці да таго або суаднесенасці з тым, што названа матывавальным словам. Прадуктыўнасцю ў матэматычнай тэрміналогіі вызначаеца таксама суфікс **-льн-**, які ўдзельнічае ў дэрывацыі тэрмінаў-ад'ектываў з агульным значэннем прызначанасці для выканання дзеяння, намінаванага матывавальнай вербатыўной асновай, і суфікс **-альн-**, з дапамогай якога ўтвараюца тэрміны з агульным значэннем валодання прыкметай, якасцю або ўласцівасцю, названай матывавальнай асновай. Шэраг матэматычных тэрмінаў-ад'ектываў эпанімічнага характару, зафіксаваных пераважна ў слоўніках 1990-х гг., утвараюца праз далучэнне да асноў уласных назоўнікаў суфіксаў **-аў-** (**-еў-**), якія паказваюць на суаднесенасць паняцця з канкрэтнай асабай.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі **прыслоўі** з агульным значэннем акалічнаснай прыкметы ўтвараюца паводле панхранічнай

<sup>1</sup> На сучасным этапе лексема *прапарцыянальны* фіксуеца толькі агульномоўнымі слоўнікамі, прычым са скажонай, дэтэрміналагізаванай сэнтэнцияй. Спэцыялізаваныя тэрміналагічныя даведнікі кадыфікуюць ад'ектыў *прапарцыйны* [МЭ, с. 437; РБМС, с. 186; ТСВМ, с. 144 і інш.], таму мы палічылі немэтазгодным кваліфікаваць тэрмін *прапарцыянальны* як панхранічны.

мадэлі  $B_{Adj}+{-a}$  ад прыметнікаўых асноў з дапамогай суфікса *-a*: *алгебрычна* [СМТ, 103; ТСВМ, 96; БНТ, 1922а, 39], *дыяметральна* [СМТ, 110; ТСВМ, 110], *просталінейна* [СМТ, 129], *парабалічна* [ТСВМ, 138], *паралельна* [ГТТС, 108], *пратарцыянальна* [Праграма, 1935, 4; Праграма, 1936, 2], *рэлятыўна* [ТСВМ, 153], *статычна* [Смірноў, т. 2, 162] і інш. (усяго 33 адзінкі).

Тэрміны-дзеясловы (інфінітывы) у беларускай матэматычнай тэрміналогіі з дапамогай суфіксаціі ўтвараюцца ад субстантыўных асноў па дзвюх асноўных мадэлях.

Паводле адносна прадуктыўнай біхранічнай мадэлі  $B_S+{-ава-/-ява-}$ , паширанай у межах першага і трэцяга перыяду, і непрадуктыўнай монахранічнай мадэлі  $B_S+{-ызава-}$ , што прадстаўляе трэці перыяд, ўтвараюцца пераходныя і непераходныя вербатывы незакончанага трывання з агульным значэннем дзеяння, якое мае дачыненне да таго, што названа ўтваральнym словам: *аксіяма* [ТСВМ, 96], *інтэграва* [СМТ, 113; ТСВМ, 116; БНТ, 1922а, 42], *каранява* [ТСВМ, 119], *натэнцыя* [ТСВМ, 139; СМТ, 127], *рэдукава* [ТСВМ, 153], *ступеняза* [СМТ, 135; ТСВМ, 157], *сумава* [СМТ, 136; ТСВМ, 157] і інш. (30 адзінак); *алгебрызава* [ТСВМ, 96], *геаметрызава* [ТСВМ, 106], *матэматаизава* [ТСВМ, 126], *параметрызава* [ТСЕМ, 138] (4 адзінкі).

Складаны дзеяслоўн *Фармант -ырава- (-ірава-)* пры ўтварэнні беларускіх матэматычных тэрмінаў-вербатываў не атрымаў паширення. Заўважым, што ў асобных лексікографічных выданнях зафіксаваны такі адзінкі, як *дыферэнцырава* [РБС, 76], *мадэлірава* [МФІТ, 201], *функцыянірава* [МФТГ, 473] і інш., якія, аднак, хутчэй адносяцца да агульнанавуковай лексікі, чым да ўласна матэматычнай тэрміналогіі.

Тэрміны-дзеепрыметнікі ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтвараюцца ад вербатывных асноў паводле чатырох панхранічных мадэлей ( $B_V+{-и-}$ ,  $B_V+{-ен-/-он-/-ён-}$ ,  $B_V+{-м-}$ ,  $B_V+{-уч-/-юч-}$ ), прычым каля 80 % дзеепрыметнікаў фіксуюцца ў выданнях пурыйстычнага і мадыфікаванага антыпурыйстычнага перыяду (табліца 2.3).

Табліца 2.3 – Суфіксальнае ўтварэнне тэрмінаў-дзеепрыметнікаў

База	Фармат	Перыяд	Вытворны тэрмін		Колькасць адзінак
V	-н-	I	градуяваны [РБМС, 36; ТСВМ, 107], дэтэрмінаваны [РБМС, 43], злучаны [ТСВМ, 114], ітэраваны [РБМС, 117], карэляваны [РБМС, 175], накіраваны [Смірноў, т. 2, 312], палярызаваны [ТСВМ, 137], параметрызаваны [РБМС, 127; ТСВМ, 138] і інш.;		186
		II	аддалены [СМТ, 101; ТСВМ, 94], выкраслены [РБМС, 30], запоўнены [РБМС, 51; ТСВМ, 112], злічоны		
		III	[РБМС, 191; ТСВМ, 114], падвоене [ІТС, 95; СМТ, 123; ТСВМ, 136], раздзелены [Смірноў, т. 2, 81], укладзены [ТСВМ, 161] і інш.;		
	-ен- (-он-, -ён-)	I	выгнуты [РБМС, 29; СМТ, 105; ТСВМ, 103; БНТ, 1922а, 40], выпяцгнуты [РБМС, 30], замкнуты [РБМС, 51; Смірноў, т. 2, 214, СМТ, 111], разгорнуты [РБМС, 164; СМТ, 132], сяягнуты [РБМС, 188], увагнуты [РБМС, 26; ТСЕМ, 160] і інш.;		
		II			
		III			
	-т-	I	выгнуты [РБМС, 29; СМТ, 105; ТСВМ, 103; БНТ, 1922а, 40], выпяцгнуты [РБМС, 30], замкнуты [РБМС, 51; Смірноў, т. 2, 214, СМТ, 111], разгорнуты [РБМС, 164; СМТ, 132], сяягнуты [РБМС, 188], увагнуты [РБМС, 26; ТСЕМ, 160] і інш.;		
		II			
		III			
	-уч- (-юч-)	I	бягучы [СМТ, 104], дапаўняючы [БНТ, 1922а, 41],		4
		II	спадаючы [РБЛД, 18], сякучы [РБС, 386; СМТ, 137],		
		III	узврасточчы [БНТ, 1922а, 49]		
УСЯГО					244

Задзялжым, што тэрміны з суфіксамі **-н-**, **-ен-** (**-он-**, **-ён-**), **-т-**, **-уч-** (**-юч-**) некаторыя даследчыкі абронтувавана прапануюць адносіць не да формаў дзеяслова, а да ад'ектываў [Багдзевіч, 2000б], якія ўтварыліся з дзеепрыметнікаў, аднак у многіх выпадках дакладнае вызначэнне лексіка-граматычнай прыналежнасці амаль немагчымае.

**Прэфіксальны падтып** марфалагічнай дэрывацыі харарактарызуецца далучэннем прыстаўкі да ўтваральнай асновы. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі з дапамогай прэфіксацыі ўтвараюцца назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і прыслоўі. Адзначым, што аблежаванасць у колькасці кропніц матэрыялу, асабліва датаваных 1930-мі гг., а таксама аблежаванасць на вялікай колькасці прыставачных дэрыватаў (1:10 у параўнанні з суфіксацыяй) не дазваляюць дасягнуць

высокай дакладнасці пры хараکтарыстыцы часавай лакалізацыі дэрывацыйных мадэлей, таму многія монахранічныя мадэлі могуць разглядацца як патэнцыяльна біхранічныя, а частка біхранічных – як панхранічныя.

Прэфіксальна ўтвораная **тэрміны-назоўнікі** мужчынскага, жаночага і ніякага роду матывуюцца субстантывамі і рэпрэзентуюць 15 мадэлей (табліца 2.4).

Табліца 2.4 – Прэфіксальнае ўтварэнне тэрмінаў-назоўнікаў

<b>База</b>	<b>Фармат</b>	<b>Перыяд</b>	<b>Вытворны тэрмін</b>	<b>Колькасць адзінак</b>
S	анты-	I	антыінверсія [РБМС, 15; ТСВМ, 93], антыінволюцыя [СМТ, 103], антыінстантан [РБМС, 15],	11
		III	антыхамутатыўнасць [МЭ, 139; ТСВМ, 96], антыкватэрніён [РБМС, 15], антылагарыфм [РБМС, 15; СМТ, 103; ТСВМ, 96] і іш., антырух [РБМС, 15] і іш.;	
S	без-	III	безадмоўнасць [РФМС, 19];	1
	дэ-	III	дэкадаванне [МЭ, 445; РБМС, 42], дэкампазіцыя [РБМС, 42];	2
	дэз-	III	дэзарыентация [ТСВМ, 111];	1
	звыш-	III	звышізбрэжнасць [РБМС, 175], звышмова [РБМС, 175], звышслова [РБМС, 175];	3
	контр- (контра-)	I	коч. рэварыянт [РБМС, 71; СМТ, 115], контрамадэль [РБМС, 71], контрырыклад [РБМС, 72; ТСВМ, 120];	3
	над-	III	надмова [РБМС, 105], надколца [ТСВМ, 130], надмноства [ТСВМ, 130], надполе [МЭ, 452; РБМС, 104; ТСВМ, 130];	4
	не- (ня-)	I III	непаўніня [ТСВМ, 133], нялішак [СМТ, 122];	2
S	пад-	I II III	падграф [РБМС, 132], паддэтэрмінант [ТСВМ, 136], падкраты [РБМС, 135], падмагастайнасць [РБМС, 134], падмодуль [РБМС, 134; ТСВМ, 136], паднарматъ [ПС, 12; РБМС, 134; СМТ, 124; ТСВМ, 136; БНГ, 1922а, 45], падпрастора [МЭ, 454; РБМС, 134; ТСВМ, 136] і іш.;	25

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць адзінак
	прад-	III	прадбаза [РБМС, 143], прадгеаметрыя [РБМС, 144], прадмера [РБМС, 144], прадмова [РБМС, 144; РБМС, 146], прадучок [РБМС, 145], прадупарадкаванасць [РБМС, 146];	6
	пра-	III	правобраз [МЭ, 456; ТСВМ, 143];	1
	псеўда-	III	псеўдабазіс [ТСВМ, 147], псеўдадыскрымінант [РБМС, 162], псеўдаздабытак [ТСВМ, 147], псеўдаметрыка [МЭ, 457; РБМС, 162], псеўдаскаляр [РБМС, 162; ТСВМ, 147], псеўдасфера [РБМС, 162; ТСВМ, 147], псеўдасфагнуматасць [РБМС, 162] і інш.;	26
	су-	I III	сувымернасць [РБМС, 183; ТСВМ, 157], судотык [МЭ, 460; РБМС, 183; СМТ, 135; ТСВМ, 157 і інш.], сумноожнік [ГТТС, 115; Програма, 1961а, 10; РБМС, 183; СМТ, 136; БНТ, 1972а, 48 і інш.];	3
	суб-	III	субвызначнік [ТСВМ, 157], субраслаенне [РБМС, 189];	2
	супер-	III	суперабсцяе [РБМС, 190], супералгебра [РБМС, 190], супергруппа [РБМС, 190], супермартынгаль [РБМС, 190], супермагастайнасць [РБМС, 190], суперпазіцыя [РБМС, 190; ТСВМ, 157], суперпростора [РБМС, 190] і інш.	9
УСЯГО				99

Пры префіксальным утварэнні тэрмінаў-субстантываў колькасна пераважаюць монахранічныя мадэлі, пашираныя ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі мадыфікаванага антыпурстычнага перыяду: без-+B<sub>S</sub>, дэ-+B<sub>S</sub>, дэз-+B<sub>S</sub>, звыш-+B<sub>S</sub>, над-+B<sub>S</sub>, прад-+B<sub>S</sub>, пра-+B<sub>S</sub>, псеўда-+B<sub>S</sub>, суб-+B<sub>S</sub>, супер-+B<sub>S</sub>, што можа глумачыцца парашульна высокай ступенню распрацаванасці сучаснай тэрмінографіі. Префіксальная мадэлі анты-+B<sub>S</sub>, контр-/контра-+B<sub>S</sub>, не-/ня-+B<sub>S</sub> і су-+B<sub>S</sub> традыцыйна презентуюць дыстантны тып біяхранічнасці, г.зн. функцыянуюць у межах першага і трэцяга перыяду развіцця беларускай матэматычнай тэрміналогіі. Мадэль над-+B<sub>S</sub> з'яўляецца панхранічнай

і фіксуеца на працягу ўсяго існавання нацыянальнай тэрмінасістэмы матэматыкі.

Найбольш прадуктыўнымі пры прыставачнай дэрывацыі тэрмінаў-назоўнікаў з'яўляюцца наступныя прэфіксы і прэфіксіды: **анты-**, **не- (ня-)**, **пад-**, **псеўда-**, **суб-**, **супер-**. Фармант **анты-** ўдзельнічае ва ўтварэнні субстантываў са значэннем супрацьлегласці, апазіцыйнасці, а прыстаўка **не- (ня-)** паказвае на адсутнасць таго ці супрацьлегласць таму, што названа матывавальнай асновай. З дапамогай прыстаўкі **пад-** утвараюцца субстантывы (у тым ліку і pluralia tantum) са значэннем часткі, падзелу цэлага і падпрацаванасці таму, што называецца ўтваральнай асновай. Рэгулярная і прадуктыўная дэрывацыйная адзінка **псеўда-** ўтварае тэрміны з агульным значэннем несапраўднасці або імітацыйнасці. Фармант **супер-** ўдзельнічае ва ўтварэнні субстантываў з агульным значэннем прайўлення павышанай ці найвышэйшай якасці.

Тэрміны-ад'ектывы ўтвараюцца з дапамогай прэфікацыі ад прыметнікаў асноў па 16 асноўных мадэлях (табліца 2.5).

Табліца 2.5 – Прэфікальнае ўтварэнне тэрмінаў-прыметнікаў

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць адзінак
Adj	ан-	I III	ангірманічны [СМТ, 103; ТСВМ, 96];	1
	анты-	I	антыпаралельны [СМТ, 103];	1
	без- (бяз-, бес-, бяс-)	I II III	безвіхорны [ТСВМ, 99], беззмястоўны [РБМС, 20; ТСВМ, 99], бескаалічны [РБМС, 20], бесканечны [Праграма, 1935, 4; СМТ, 104], беспамерны [ТСВМ, 99], бесстасоўны [ТСВМ, 99], бяззнакавы [РБМС, 19], бясквантарны [РБМС, 20] і інш.;	12
	гіпер-	I III	гіперартаганальны [СМТ, 107], гіпергеаметрычны [СМТ, 107; ТСВМ, 107], гіэрквадратны [СМТ, 107], гіэрэліптычны [СМТ, 107];	4
	контра-	III	контраградыентны [РБМС, 71];	1
	мета-	I	метацыклічны [СМТ, 121];	1
	над-	I	наднормальны [СМТ, 121];	1

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць аздінак
Adj	не- (ня-)	I	неабмежаваны [Смірноў, т. 2, 534], неархімедаў [TCBM, 132], некампланарны [Смірноў, т. 1, 417],	
		II	некангуруэнтыны [TCBM, 132], непаралельны [CMT, 122; TCBM, 133], непараметрычны [РБМС, 106; TCBM, 133], неэквівалентны [Праграма, 1961а, 4; TCBM, 133], няроўнавагікі [CMT, 122; TCBM, 134] і інш.;	
		III		49
	пад-	I	падкаранёвы [TCBM, 136], подкарэнны [CMT, 124],	
		III	падынтэгральны [TCBM, 137];	3
	перед-	III	передапошні [РБМС, 145; TCBM, 140];	1
	пра-	I	прапачатны [АТ, 6];	1
	су-	I		
		II	судатычны [Смірноў, т. 2, 156; CMT, 135];	
		III	суфокусны [TCBM, 158];	2
	суб-	III	субгарманічны [TCBM, 157];	1
	супер-	III	супергарманічны [TCBM, 157];	1
	супраць-	III	супрацьдваісці [РБМС, 160; TCBM, 157];	1
	псеўда-	I	псеўдады рэчніцыяльны [РБМС, 162],	
		III	псеўдалерымычны [CMT, 130; TCBM, 147], псеўдасферычны [CMT, 130; TCBM, 147], псеўдаўнітарны [TCBM, 147], псеўдадзелітычны [TCBM, 147], псеўдаэўклідаў [TCBM, 147]	7
УСЯГО				87

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі фіксуюцца два тыпы монахранічных мадэлей прэфіксальнай дэрывацыі ад'ектываў. Першы тып складаюць непрадуктыўныя структуры, лакалізаваныя ў межах пурыйскага перыяду развіцця нацыянальнай тэрміналогіі: **анты-+B<sub>Adj</sub>**, **мета-+B<sub>Adj</sub>**, **над-+B<sub>Adj</sub>**, **пра-+B<sub>Adj</sub>**. У другі тып аб'яднаны мадэлі, паводле якіх утвараны аздінкавыя спецыяльныя найменні, пашыраныя на працягу мыслівіянага антыпурыйскага перыяду: **контра-+B<sub>Adj</sub>**, **перад-+B<sub>Adj</sub>**, **суб-+B<sub>Adj</sub>**, **супер-+B<sub>Adj</sub>**, **супраць-+B<sub>Adj</sub>**. Большай актыўнасцю вызначаюцца біхранічныя мадэлі дыстантнага

тыпу: **ан-+B<sub>Adj</sub>**, **чинер-+B<sub>Adj</sub>**, **пад-+B<sub>Adj</sub>**, **псеўда-+B<sub>Adj</sub>**. Актыўныя структуры **без-/бяз-/бес-/бяс-+B<sub>Adj</sub>**, **не-/ня-+B<sub>Adj</sub>** з'яўляюцца панхранічнымі. Як выключэнне да гэтай групы адносіцца і мадэль **су-+B<sub>Adj</sub>**.

Семантыка найбольш прадуктыўных ад'ектыўных прэфіксau і прэфіксоідаў у цэлым супадае з семантыкай адпаведных прэфіксau субстантываў. Аднак пры дэрывацыі прыметнікаў значна большую актыўнасць прайўляе прыстаўка **не-** (**ня-**), а таксама прэфікс **без-** (**бяз-**, **бес-**, **бяс-**), які паказвае на наяўнасць прыкметы, што харктарамізуеца супрацьлегласцю якасці ў параўнанні з тым, што названа ўтваральнай асновай.

З дапамогай прэфіксациі ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтворана 10 **вербатываў**, матываваных дзеясловамі. Яны аб'яднаныя чатырмай дэрывацыйнымі мадэлямі (табліца 2.6), трывалыя з яўляюцца монахранічнымі: **ад-+B<sub>V</sub>** (першы перыяд), **за-+B<sub>V</sub>**, **пера-+B<sub>V</sub>** (трэці перыяд), а адна – біхранічнай: **пра-+B<sub>V</sub>** (першы і трэці перыяды).

Табліца 2.6 – Прэфіксальнае ўтварэнне тэрмінаў-дзеясловаваў

База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць аднінак
V	ад-	I	адступніявасць [ГТТС, 71];	1
	за-	III	занумараваць [TCBM, 112], запраграмаваць [TCBM, 112], зафіксаваць [TCBM, 112], заштыхаваць [TCBM, 112];	4
	пера-	III	перанумараваць [TCBM, 140];	1
	пра-	I III	прадыферэнцаваць [TCBM, 143], праінтэграваць [TCBM, 143], пралагарытмаваць [TCBM, 143], праступеняваць [БНТ, 1922а, 46]	4
УСЯГО				10

Відавочна, што прыставачны падтып марфалагічнага словаутварэння не атрымаў значнага пашырэння пры дэрывацыі дзеясловаваў на працягу ўсяго часу існавання беларускай матэматычнай тэрміналогіі.

**Канфіксальны падтып** марфалагічнай дэрывацыі тэрмінаў заключаецца ў далучэнні да ўтваральнай асновы фарманта, у склад якога ўваходзяць прыстаўка і суфікс. З дапамогай канфіксаў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтвараюцца назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і прыслоўі (табліца 2.7).

Табліца 2.7 – Канфіксальнае ўтварэнне тэрмінаў

Лексіка-граматычны клас	База	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін	Колькасць алінак
S	S	ад-+-ак-	I	адсостак [БНТ, 1922а, 29];	1
		ад-+-к-	III	адсотка [МЭ, 457];	1
		на-+-нік-	I	накутнік [СМТ, 121], БНТ, 1922а, 45];	1
		па-+-ø-	I	пазем [СМТ, 124];	1
	Adj	су-+-нік-	I	сукосынік [ГНТ, 1922а, 26];	1
		ус-+-ін-	I	ускосіна [ГНТ, 1922а, 49];	1
Adj	S	ус-+-ніц-	I	ускосніца [ГТТС, 121];	1
		ад-+-ав-	I	адаэнтравы [ГТТС, 71];	1
		бес-+-ав-	I	бескантэктавы [РБМС, 20],	
		(-ов-)	II	бесканцовы [БНТ, 1922а, 40];	2
	Adj	бес-+-н-	III	беспаваротны [РБМС, 20], беспамерны [TCBM, 99];	2
		да-+-ав-	I	дааэнтравы [ГТТС, 80];	1
		па-+-н-	III	палітарны [РБМС, 130];	1
		у-+-н-	I	укосыны [БНТ, 1922а, 15];	1
Adv	V	бес-+-н-	III	бесстасоўны [TCBM, 99];	1
	S	па-+-а	I	наступенна [ГТТС, 98], пацленна [БНТ, 1922а, 46];	2
V	S	пад-+-оўва-	III	падсумоўваць [TCBM, 137];	1
		пра-+-ава-	I	правехаваць [ГТТС, 101];	1
	V	пад-+-ва-	III	падлічваць [TCBM, 136];	1
		пры-+-ва-	I	прылічваць [СМТ, 129]	1

УСЯГО

22

Як сведчаць факты, пры канфіксацыі тэрміны-назоўнікі матывуюцца субстантывамі або ад'ектывамі і ўтвараюцца па 7 мадэлях.

Дэрывацьня тэрмінаў-дзеясловаў, матываваных назоўнікамі і дзеясловамі, адбываецца па 4 мадэлях, тэрміны-прыметнікі могуць утварацца ад субстантываў, ад'ектываў і вербатываў па 7 дэрывацыйных мадэлях. Утварэнне тэрмінаў-прыслоўяў, матываваных назоўнікамі, прадстаўлена адной мадэллю.

Нязначная колькасць канфіксальна ўтвораных тэрмінаў, выяўленая ў абследаваных крыніцах, безумоўна, не дазваляе трактаваць атрыманыя дадзеныя як абсолютныя. Аднак нам падаецца важным падкрэсліць парадунальную прадуктыўнасць канфіксациі ў межах пурыйскага перыяду, паколькі выкарыстанне менавіта прыставачна-суфіксальнага падтыпу афіксацыі, разам з суфіксацияй, дазволіла ў 1920-я гг. стварыць цэлы шэраг уласнамоўных лексем для наймення ненамінаваных матэматычных паняццяў. Паводле наступных монахраничных мадэлей у беларускай матэматычнай тэрміналогіі пурыйскага перыяду ўтвараны субстантывы: **на-+B<sub>S</sub>+ -ник-**, **на-+B<sub>S</sub>+ -а-**, **су-+B<sub>Adj</sub>+ -нік-**, **ус-+B<sub>Adj</sub>+ -ін-**, **ус-+B<sub>Adj</sub>+ -ніц-**, **ад-+B<sub>S</sub>+ -ак-**; ад'ектывы: **ад-+B<sub>S</sub>+ -ав-**, **да-+B<sub>S</sub>+ -ік-**, **у-+B<sub>Adj</sub>+ -н-**; вербатывы: **тра-+B<sub>S</sub>+ -ава-**, **пры-+B<sub>V</sub>+ -ва-** і адвербатывы: **на-+B<sub>S</sub>+ -а**. Намі зафіксавана 6 мадэлей, пашырань х толькі ў межах мадыфікаванага антыпурыйскага перыяду: такія структуры выкарыстоўваюцца пры дэрываціі назоўнікаў: **(н)-+B<sub>S</sub>+ -к-**; прыметнікаў: **бес-+B<sub>S</sub>+ -н-**, **на-+B<sub>S</sub>+ -н-**, **бес-+B<sub>V</sub>+ -н-** і дзеясловаў: **пад-+B<sub>S</sub>+ -оўва-**, **пад-+B<sub>V</sub>+ -ва-**. Паводле біхранічнай мадэлі дыстантнага тыпу (**бес-+B<sub>S</sub>+ -ав/-ов-**) утвараюцца толькі асобыя ад'ектывы.

**2.3.1.2. Сутнасць кампазіцыі (складання)** заключаецца ў аб'яднанні паводле існуючых мадэлей у адну моўную адзінку дзвюх самастойных лексем з мэтай намінацыі аднаго складанага паняцця і абумоўлены тэндэнцыяй да семантычнай кангенісацыі ў тэрміналогіі. Пры вызначэнні тэрмінаў-кампазітаў мы кіраваліся падыходам К.Л.Рашанцева, згодна з якім складаным словам лічыцца «цэльнааформленая лексіка-марфалагічная адзінка, якая ўключае дзве (і больш) няўскладненныя або ўскладненныя афіксамі каранёвые марфемы, аб'яднаныя семантычна, акцэнталагічна і марфалагічна» [Рашанцев, с. 28].

Паколькі асноўнай семантычнай харктарыстыкай складаных лексем, па словах У.М.Лейчыка, з'яўляеца абазначэнне аб'екта па складанай прыкмете або па сукупнасці прыкмет (праз выкарыстанне больш за адзін тэрмінаэлемент), такія адзінкі «з'яўляюцца аптымальным сродкам для выражэння паглыбленых ведаў» [Лейчик, 2006, с. 53]. Паводле структурна-семантычнай арганізацыі кампазіты выразна супрацьпастаўлены простым дэрыватам [Nagórko, с. 195]. З дапамогай складання ўтварылася 130 спецыяльных найменняў (5,7 %)<sup>1</sup>.

Кампазіцыя ў беларускай матэматаічнай тэрміналогіі прадстаўлена двумя асноўнымі падтыпамі – уласна складаннем і складана-суфіксальным.

Пры уласна складанні (г.зн. без удзелу суфікацыі) «адбываеца аб'яднанне двух слоў у адно, пры гэтым апорны кампанент (апошні ў слове) роўны цэламу слову, а папярэдні з'яўляеца чыстай асновай, якая далучаеца да апорнага кампанента з дапамогай інтэрфікса (у тым ліку і нулявога)» [БГ, т. 1, с. 213]. Матэрыйальная выражаны інтэрфікс **-а-**, як правіла, супадае з флексій фемінінатываў.

У сферы намінаціі матэматаічных паняццяў распаўсяджены уласнамоўныя і гібрыдныя тэрміны кампазіты (45 адзінак, або 34,6 % ад агульнай колькасці структур, утвораных з дапамогай складання). Найменні уласнамоўнага ўтварэння (24 найменні, або 53,3 %) з'яўляюцца спалучэннем спрадвечнабеларускіх лексем, тэрміны гібрыднага ўтварэння (21 адзінка, або 46,7 %) – гэта аб'яднанні кампанентаў грэка-лацінскага паходжання (у прэпазіцыі) са спрадвечнабеларускімі лексемамі (у постпазіцыі). Адзначым, што намі не выяўленыя якія-небудзь адметныя харктарыстыкі чыстага складання ў межах кожнага з перыядоў развіцця беларускай матэматаічнай тэрміналогіі. Працэс утварэння новых лексем з дапамогай гэтага падтыпу кампазіцыі вызначаеца гамагеннасцю працякання, а некаторая колькасная перавага складанаўтвораных найменняў, зафіксаваных у выданнях другой паловы XX ст., з'яўляеца, на нашу думку, вынікам больш актыўнага развіцця лексікографіі, а таксама матэматаічнай навукі.

<sup>1</sup> Тут і далей, калі няма іншых заўваг, працэнтныя суадносіны падаюцца не ў дачыненні да агульнай колькасці тэрмінаў, а ў адносінах да той групы найменняў, што даследуеца, г.зн. па схеме: мадэль ← падтып ← тып і.г.д.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі з дапамогай кампазіцыі ўтвараюца тэрміны-субстантывы і тэрміны-ад'ектывы з **уласнамоўнымі кампанентамі**.

**Кампазіты-назоўнікі** ўласнамоўнага ўтварэння – гэта ад'яднанні спрадвечнабеларускіх субстантываў усіх родаў са спалучальнымі адносінамі паміж кампанентамі. Яны ўзнікаюць з дапамогай складання на аснове безінтэрфіксавага ад'яднання дзвюх граматычна аформленых лексем без змен у іх структуры: *вывзначік-здабытак* [СМТ, 105], *крыніца-вывіва* [РБМС, 61], *паўгрупа-размеркаванне* [РБМС, 139], *прастора-здабытак* [РБМС, 160], *прастора-час* [РБМС, 160], *сядло-вузел* [РБМС, 177] і інш. Спалучаныя лексемы могуць паказваць на суадноснасць, падабенства або, наадварот, на проціпастаўленасць выражаных імі паніццяў [Булахов, с. 192].

**Кампазіты-прыметнікі** ўласнамоўнага ўтварэння з'яўляюцца ад'яднаннямі спрадвечнабеларускіх ад'ектываў і харктарызуюца спалучальнымі адносінамі асноў, г.з.: адзначаюць спецыяльную прыкмету, якая з'яўляецца сумай прыкмет, названых утваральнymi асновамі: *двайкова-дзесятковы* [TCBM, 109], *кускова-гладкі* [РБМС, 81], *кускова-непарыўны* [РБМС, 81], *дробава-лінейны* [TCBM, 110], *кавалкава-стáлы* [TCBM, 118] і інш.

**Гібрыдныя кампазіты-субстантывы** – сведчанне лексіка-семантычнай і дэрывацыйнай засвоенасці інтэрнацыяналізмаў [Смирнов и др., с. 529]. Па гаіных назіраннях, у тэрмінастэме матэматыкі яны харктарызуюцца падпарадкавальнымі адносінамі паміж кампанентамі, паколькі запазычаныя лексемы ў спалучэнні са спрадвечнабеларускімі пачынаюць выконваць дыферэнцыйна-удакладнільную функцыю: *бэта-размеркаванне* [TCBM, 100] – ад гр. *beta* – назва другой літары грэчаскага алфавіта + *размеркаванне*; *кангруэнц-разнастайнасць* [РБМС, 70] – ад лац. *congruens* ‘згодны, адпаведны’ + *разнастайнасць*; *нуль-дачыненне* [РБМС, 110] – ад лац. *nullus* ‘ніякі’ + *дачыненне*; *сінус-пераўтварэнне* [МЭ, 459] – ад лац. *sinus* ‘выгін, крывізна’ + *пераўтварэнне*; *фактар-мноства* [TCBM, 163] – ад лац. *factor* ‘які робіць, стварае што-н.’ + *мноства* і інш.

Выключэннямі з'яўляюцца кампазіты *вектар-радок* [МЭ, 441] – ад лац. *vector* ‘які нясе’ + *радок* і *вектар-слупок* [МЭ, 441; ТСВМ, 101] – ад лац. *vector* ‘які нясе’ + *слупок*, у якіх спрадвечнабеларускія кампаненты ўдакладняюць, дыферэнцујуць значэнне інтэрнацыянальных кампанентаў. Так, тэрмін *вектар-радок* у матэматычнай тэрміналогіі абазначае матрыцу выгляду  $[a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1m}]$ , а тэрмін *вектар-слупок* – матрыцу выгляду

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \quad [\text{МЭ, с. 65}].$$

У **кампазітах-прыметніках** назіраюцца падпарадкавальныя адносіны паміж асновамі, г.зн. кампанентамі, якія знаходзяцца ў прэпазіцыі, удакладняюць або дыферэнцујуць значэнне апорнага кампанента, у якасці якога можа выступаць: а) уласнаўная лексема: *камплексна-спалучаны* [РБМС, 69; ТСВМ, 118], *варыяцыйна-рознічавы* [ТСВМ, 101], *варыяцыйна-спектравы* [ТСВМ, 101], *неабсціютна-збежны* [Смірноў, т. 2, 260] і інш., б) тэрмін, утвораны паводле законаў нацыянальнай мовы (з дапамогай афісацыі) на аснове інтэрнацыянальнай лексемы: *дробава-рацыянальны* [ТСВМ, 110], *кавалкава-галафонны* [ТСВМ, 118], *кавалкава-дыферэнцавальны* [ТСВМ, 118], *клеткава-дыяганальны* [ТСВМ, 120], *кускова-аналітычны* [РБМС, 81] і інш. Адзначым, што існуе і альтэрнатывнае меркаванне. Так, В. Г. Гнеўка лічыць, што «агульная адзнака азначаемага прадмета, якая сканцэнтруючаецца ў першай частцы словаскладання, абумоўліваеца, матывуеца прыватнай прыметай – другой часткай складання», а паміж кампанентамі ўстанаўліваюцца адносіны дэтэрмінавання [Гнеўка, с. 11].

Адзінкавая дыстантныя тэрміны-прыметнікі ўзніклі з дапамогай складання тэрмінаў-ад'ектываў, утвораных паводле законаў нацыянальнай мовы на аснове запазычаных лексем, і характеристызуюцца спалучальнымі адносінамі паміж кампанентамі: *інтэгра-дыферэнцыяльны* [ТСВМ, 116], *канформна-гедэзічны* [РБМС, 72], *канформна-інварыянтны* [РБМС, 72].

Складана-суфіксальны падтып кампазіцый (85 слоў, або 65,4 %) заключаецца ва ўтварэнні новага слова з існуючых асноў з дапамогай інтэрфікса і суфіксацыі (у т.л. і нулявой). Такім чынам, структурна тэрміны-кампазіты гэтага падтыпу складаюцца з каранёвых марфем і т.зв. фармантаў складання, да якіх адносяцца інтэрфіксы, афіксальны корпус, флексія [Strutynski, с. 272]. У тэрмінах-кампазітах выкарыстоўваюцца наступныя інтэрфіксы:

- інтэрфікс **-а-**: *аднамесіавы* [РБМС, 114], *аднабочны* [СМТ, 101; БНТ, 1922а, 39], *многаскладовы* [ТСВМ, 128] і інш.;
- інтэрфікс **-и-**: *васьміразовы* [РБМС, 27], *васьмікутны* [СМТ, 104] і інш.;
- інтэрфікс **-ох-**: *трохсклад* [ТСВМ, 159], *четырохсклад* [ТСВМ, 167] і інш.;
- інтэрфікс **-ы-**: *тырсклад* [ГТГС, 120];
- інтэрфікс **-у-** (-ух, -юх-): *двузначны* [ГТГС, 80; Праграма, 1941, 4], *двусъценны* [Праграма, 1941, 11], *двуҳраневы* [РБМД, 89; ТСВМ, 109], *дзьвюхранны* [СМТ, 109] і інш.

На думку М.Д. Сцяпанавай, у падобных выпадках «першаснай асновай варты ўмоўна лічыць не аснову слова, а цэлае словазлучэнне» [Стяпанова, с. 116]. У сферы наўніцы беларускай матэматычнай тэрміналогіі кампазіты складана-суфіксальнага падтыпу з'яўляюцца субстантывамі або ад'ектыўамі і ўтвараюцца ў выніку спалучэння назоўнікаў з назоўнікамі, дзеясловамі, прыметнікамі, лічбнікамі і прыслоўямі, дзея словаў з назоўнікамі, лічбнікамі і прыслоўямі паводле 18 дэрывацыйных мадней (табліца 2.8).

Табліца 2.8 – Складана-суфіксальна ўтварэнне тэрмінаў-кампазітаў

Лексіка-граматычны клас	Базы	Фармант	Перыяд	Вытворны тэрмін		Колькасць артынак
S	S+S	-ø-	I	кантаслуп [Астраб, 31; Праграма, 1941, 11; БНТ, 1922а, 42];		1
	S+V	-ø-	I III	відарыс [РБМС, 55; ТСВМ, 102], кругавыраз [БНТ, 1922а, 43], кругадрэз [БНТ, 1922а, 43];		3
	N+S	-ø-	I III	двухсклад [ГТТС, 80; МЭ, 444; ТСВМ, 109]; трохсклад [ТСВМ, 159], трывсклад [ГТТС, 120], чатырохсклад [ТСВМ, 167];		4
	Adv+S	-ø-	I	мнагасклад [ГТТС, 92; МЭ, 452; ПС, 10; СМТ, 120; РБМС, 98; ТСВМ, 128];		1
Adj	S+S	-ав-	III	канцалістас [ТСВМ, 119], канцарозніцавы [ТСВМ, 119];		2
	S+V	-н-	I	знакамечны [РБМС, 52; СМТ, 111],		3
		-н-	II	знак пераменны [Смірноў, т. 1, 292],		
		-льн-	III	кутмерны [Круталевіч-Міцкевіч, 201];		1
	Adj+S	-ав- (-ю-)	III	задатназнакавы [ТСВМ, 108], зменназнакавы [ТСВМ, 114], кароткахвалеўы [РБМС, 75], левабаковы [РБМС, 82; ТСВМ, 122];		4
		-н-	I	вастракутны [ТСВМ, 101], востравугольны [Праграма, 1936, 2; ТСВМ, 102], высокачастотны [РБМС, 30],		
			II	косавугольны [Смірноў, т. 1, 380],		
			III	косакутны [СМТ, 116; Т, 201], крысабочны [СМТ, 116; ТСВМ, 121], крывалінейны [ГТТС, 88; РБМС, 80; Смірноў, т. 2, 273; СМТ, 116; ТСВМ, 121], тупавугольны [Праграма, 1936] і інш.;		10

Лексіка-граматычны клас	Базы	Фармант	Перъяд	Вытворны тэрмін	Колькасць адзінак
N+S	<p>-ав- (-ов-, -ев-)</p> <p>N+V</p> <p>V+S</p>	<p>-н-</p> <p>-ен-</p>	III	аднаклеткавы [РБМС, 114], аднатіставы [РБМС, 114; ТСВМ, 94], аднаполасцевы [РБМС, 114; ТСВМ, 94], двухбаковы [РБМС, 42; ТСВМ, 109], двухполасцевы [ТСВМ, 109]; РБМС, 42], двухпунктавы [РБМС, 42] і інш.;	17
			I	адназначны [Праграма, 1941, 4; РБМС, 114; СМТ, 101; ТСВМ, 94], власнігранны [СМТ, 104], двухгранны [Праграма, 1934, 8;	11
			II	Праграма, 1961б, 19], двухъщечны	
			III	[Більдзюкевіч, 27; Праграма, 1941, 11], двухбочны [СМТ, 09], двухскладны [ГТТС, 80], двухфактурны [РБМС, 42];	
		-ен-	I III	аднайменны [ГТТС, 70; СМТ, 101; ТСВМ, 94];	1
	<p>-н-</p> <p>-ав-</p>	III	адноязычны [РБМС, 114; ТСВМ, 94], двухъязычны [РБМС, 42; ТСВМ, 109];	2	
		III	зменніназнакавы [ТСВМ, 114];	1	
Adv+S	<p>-ав- (-ов-, -ев-)</p> <p>-н-</p>	I	многабаковы [РБМС, 97], многаварынавы [РБМС, 95], многакампанентавы [ТСВМ, 128], мнагаліставы [РБМС, 111], многамясцовы [РБМС, 95], многаразовы [РБМС, 95], многацыфровы [СМТ, 120];	11	
		III	многачленны [РБС, 183; СМТ, 120], многабочны [СМТ, 120], многаварынты [РБМС, 95], многавугольны [РБМС, 98; ТСВМ, 128], мнаграннны [Праграма, 1934, 8; Праграма, 1961б, 19; СМ, 21; СМТ, 120];	9	
		III	бясконцагісты [РБМС, 20];	1	
	<p>-н-</p> <p>Adv+V</p>	I	роўнагалежны [Праграма, 1941, 11], мнагазвязны [РБМС, 111], мнагамерны [СМТ, 120; РБМС, 202]	3	
		III			
УСЯГО					85

Іры складана-суфіксальним падтыпе кампазіцыі монахранічнасцю харктарызуюца наступныя словаўтваральныя мадэлі дэрывацыі назоўнікаў, пашираныя ў 1920-я – першай палове 1930-х гг.:  $B_S+B_S+-\theta-$ ,  $B_{Adv}+B_S+-\theta-$ . Шэраг мадэлей утварэння ад'ектываў увайшлі ва ўжытак у 1990-я гг.:  $B_S+B_S+-av-$ ,  $B_S+B_V+-lyn-$ ,  $B_{Adv}+B_S+-av/-ov-$ ,  $B_N+B_S+-av/-ov/-ev-$ ,  $B_N+B_V+-hn-$ ,  $B_V+B_S+-av-$ ,  $B_{Adv}+B_S+-\theta-$ . Біхранічнымі з'яўляюца наступныя мадэлі, лакалізаваныя ў перыядах тэрміналагічнага пурыйму і мадыфікаванага антыпурыйму:  $B_S+B_V+-\theta-$ ,  $B_N+B_S+-\theta-$  (утварэнне субстантываў);  $B_N+B_S+-enn-$ ,  $B_{Adv}+B_S+-av/-ov/-ev-$ ,  $B_{Adv}+B_V+-hn-$  (дэрывацыя прыметнікаў). Нам падаецца, што да апошняй мадэлі мэтазгодна аднесці і тэрмін *роўнападобны* (*роўнападобная роўніядзь*), зафіксованы ў «Програме матэматыкі для народнае школы» [Програма, 1941, с. 11]. Такое меркаванне абгрунтуюваецца некаторай тоеснасцю ў дэрывацыйных працэсах антыпурыйстычнага і акупацыйнага перыяду. Панхранічнасцю вызначаюца найбольыш прадуктыўныя мадэлі ўтварэння кампазітаў ад'ектываў:  $B_{Adv}+B_S+-hn-$ ,  $B_N+B_S+-hn-$ ,  $B_{Adv}+B_S+-hn-$ , а таксама малапрадуктыўная мадэль дэрывацый нязоўнікаў:  $B_S+B_V+-hn-$ .

Такім чынам, з дапамогай марфалагічнага спосабу ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтворана 2276 спецыяльных найменніяў (42,3 % ад агульнай колькасці моналексемных адзінак). Для пераважнай большасці тэрмінаў уласціва афіксальная ўтварэнне. Так, дэрывацыя праз далучэнне суфіксу, прэфіксу або конфіксу харктэрна для 2146 тэрмінаў (94,3 %), галоўным чынам субстантываў, ад'ектываў і вербатываў. Найбольшае паширэнне атрымалі назоўнікі-фемінінатывы, утвораныя ад прыметніковых асноў з дапамогай суфікса *-асць-*, назоўнікі ніякага роду, утвораныя ад дзеяслоўных асноў з дапамогай суфіксаў *-ин-*, *-эн-* (*-енн-*), прыметнікі, утвораныя ад асноў назоўнікаў і дзеясловаў з дапамогай суфіксаў *-н-* і *-лын-*, а таксама дзеепрыметнікі з суфіксам *-н-*.

Некаторыя колькасныя харктарыстыкі афіксальнага тэрміна-утварэння можна прадстаўіць у нелінейным выглядзе (табліца 2.9).


Шляхам складання ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтварылася 130 спецыяльных найменніяў (5,7 % ад усіх тэрмінаў марфалагічнага ўтварэння). Найбольшае паширэнне атрымалі намінацыі складана-суфіксальнага падтыпу, утвораныя ад спалучэння

асноў нумератываў або адвербатываў (у прэпазіцыі) і субстантываў (у постпазіцыі) з далучэннем фармантаў *-а-* (-*ов*-,-*ев*-) або *-и-*.


Табліца 2.9 – Афіксацыя ў беларускай матэматычнай тэрміналогії

Лексіка-граматычны клас	Суфіксацыя			Прэфіксацыя			Канфіксацыя			
	База	Колькасць мадэлей	Колькасць алінак	База	Колькасць мадэлей	Колькасць алінак	База	Колькасць мадэлей	Колькасць алінак	
S	S	4	5	S	15	99	S	4	4	
	Adj	9	390				Adj	3	3	
	V	19	438							
Adj	S	17	614	Adj	16	87	S	5	7	
	N	3	3				Adj	1	1	
	V	3	167				V	1	1	
Adv	Adj	1	33	–	–	–	S	1	2	
V	inf	S	2	34	V	4	10	S	2	2
	part	V	4	244	–	–	–	V	2	2
Усяго		62	1928	35	196	19			22	

Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць пра часавую абмежаванасць функцыянарачнія асобных словаўтваральных мадэлей пры марфалагічным утварэнні тэрмінаў, абумоўленую як аб'ектыўным развіццём навукі, так і ўздзеяннем сацыяльна-палітычных фактараў. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі 21,6 % ад агульнай колькасці зафіксаваных мадэлей афіксацыі і складана-суфікальнага падтыпу кампазіцій з'яўляюцца панхранічнымі. Біхранічнасцю характарызујуцца 22,4 % дэрывацыйных мадэлей, прычым абсолютна прэвалюе дыстантны тып біхранічнасці – многія мадэлі, пашыраныя ў 1920-я гг., актывізуюцца ў пасляваенны час (пераважна ў 1990-я гг.). У межах толькі аднаго з трох перыядоў развіцця матэматаічнай тэрміналогіі функцыянуе пераважная большасць мадэлей – каля 56 % (дывяграмы 2.2, 2.3).



Дыяграма 2.2 – Суадносіны тыпаў дэрывацыйных мадэлей у беларускай матэматычнай тэрміналёгі



Дыяграма 2.3 – Тыпы дэрывацыйных мадэлей у сістэме тэрмінаўтварэння

**2.3.2. Семантычны спосаб тэрмінаўтарэння** Семантычны спосаб тэрмінаўтарэння заключаецца ў развіцці спецыяльных значэнняў у слоў нацыянальнай мовы [Даниленко, с. 98; Куликова–Салімана, с. 47, 49] і з’яўляеца адным з асноўных спосабаў дэрывациі ў матэматычнай тэрміналогіі. У лінгвістыцы і тэрмінаўстве сутнасць, механізм і структура семантычнага спосабу да гэтага часу не атрымалі адназначнага асвя酌ення. Так, большасць даследчыкаў лічыць, што асновай для семантычнага тэрмінаўтарэння павінна служыць лексіка агульнага ўжывання [Буракова, с. 11; Даниленко, с. 98; Мінакова, 1999, с. 11; Плотнікаў–Антанюк, с. 370], якая ў складзе навукі набывае асаблівы моўны сэнс і новую прадметную аднесенасць [Гречко, 2003, с. 178]. У такіх выпадках новае (терміналагічнае) значэнне становіцца прымым, адрываючыся ад нетэрміналагічнага, а «экспрэсіўныя, вобразныя і іншыя падобныя моманты становіцца канатацыямі тэрміна, якія прысутнічаюць у яго зместавай структуры, але не ўпłyваюць на абазначэнне паняцця» [Лейчик, 2006, с. 35–36]. Іншыя лінгвісты небеспадстаўна мяркуюць, што асновай семантычнага спосабу тэрмінаўтарэння з’яўляецца рэтэрміналагізацыя – перанос тэрміна з адной тэрмінастэмы ў другую з поўным або частковым яго пераасэнсаваннем [Куликова–Салімана, с. 49; Лотте, 1961, с. 38].

Прымаючы пад увагу суг. чосіны семантыкі спецыяльнага паняцця і агульнаўжывальнага слова, а таксама спецыфіку канкрэтнай тэрмінастэмы, у навуковай літаратуры традыцыйна прынята вылучаць некалькі асноўных расчывіднасцей семантычнага спосабу ўтварэння:

- а) спецыялізацыя (спецыфікацыя) значэння агульнаўжывальнага слова [Лапкоўская, с. 15; Лаўшук, с. 6; Лук’янюк, с. 9 і інш.];
- б) звужэнне значэння агульнаўжывальнага слова [Буракова, с. 114; Лук’янюк, с. 9 і інш.];
- в) метафорычны перанос [Калечыц, 2002б, с. 6; Капейко, с. 63; Лапкоўская, с. 70; Лаўшук, с. 6; Лотте, 1961, с. 43; Лук’янюк, с. 94; Маршэўская, 2003б, 46; Мінакова, 1999, с. 11 і інш.];
- г) метанімічны перанос [Калечыц, 2002б, с. 6; Капейко, с. 63; Лапкоўская, с. 75; Лаўшук, с. 6; Лаўшук, с. 43; Маршэўская, 2003б, с. 46; Мінакова, 1999, с. 11 і інш.];
- д) семантычнае калькаванне [Калечыц, 2002б, с. 6; Лапкоўская, с. 77 і інш.].

На наш погляд, з улікам специфічних асаблівасцей тэрміна-сістэмы матэматыкі ў семантычным спосабе ўтварэння матэматычных тэрмінаў мэтазгодна вылучыць наступныя трансфармацыі, заснаваныя на розных відах моўнай матываванасці: **метафорызацыю** (сувязь на аснове падабенства) і **метанімізацыю** (сувязь па сумежнасці). Менавіта метафорычныя і метанімічныя пераносы «ў сваёй сукупнасці вытлумачваюць большую частку семантычных дэрыватаў слова» [Падучева, с. 175]. Тэрмінаутваральны мадэллю ў межах вызначанаага тыпу дэрывацыі з'яўляецца пэўны схематычны ўзор развіцця спецыяльнага значэння ў слоў нацыянальнай мовы на аснове пераносу наймення па пэўнай прыкмете, аналогіі, сумежнасці.

**Метафорызацыя** ў тэрміналогіі – гэта намінацыйны механізм, які заключаецца ў выкарыстанні слова, што абзначае пэўны клас прадметаў, з'яў і г.д., для наймення аб'екта іншага класа (спецыяльнай сферы дзейнасці), падобнага ў якіх-небудзь адносінах да асноўнага [Арутюнова, 2002а, с. 296]. Гэта азначае, што метафорызацыя засноўваецца на натуральнай сувязі «паміж песьшальным рэферэнтам і другасным рэферэнтам, да якога можа прыміняцца дадзенае слова» [Лайонз, 1978, с. 429]. Адносіны блізкасці і каміж значэннямі лексічных адзінак мадэлююцца як адносіны, заснаваныя на супадзенні пэўных фрагментаў семантычнай структуры лексем. Пры метафорызацыі адносіны паміж агульнаўжывальным словам і тэрмінам заснаваны «на супадзенні кампанентаў тлумачэння аднаго ЛСВ з кампанентам канатацый другога», а пры метанімізацыі – на супадзенні частак тлумачэння [Кобозева, с. 170]. Полісемічныя адзінкі, набываючы тэрміналагічнасць і, як вінік, адназначную намінацыйнасць, страчваюць сваю вобразнасць і, звычайна, становяцца монасемічнымі.

У залежнасці ад ступені метафорызацыі намі вылучаюцца і аналізующаца дзве асноўныя яе разнавіднасці: **уласна метафорызацыя і спецыфікацыя** (спецыялізацыя). Уласна метафорызацыя, якая характерызуецца частковым выкарыстаннем семантыкі агульнаўжывальнага слова (т.зв. «матывацыйнай семантычнай прыкметы») [Татаринов, 1996, с. 211]) пры фарміраванні спецыяльнага паняцця, прадстаўлена трymа тэрмінаутваральнымі мадэлямі: **перанос на аснове функциянальна-атрыбутыўнага падабенства**, **перанос паводле фармальнага падабенства**, **перанос на аснове працэсуальнага**.

**падабенства.** Для спецыфікацыі, якая можа ажыццяўляцца на аснове пераносу паводле абстрактна-функциянальнай аналогіі або паводле працэсуальнага падабенства, уласцівы поўны пераход сукупнай семантыкі слова ў семантыку тэрміна.

Тэрміналагічная **метанімізацыя** – намінацыйны механізм, які заключаецца ў пераносе наймення з аднаго класа аб'ектаў (або адзінкавага аб'екта) на іншы клас або асобны предмет спецыяльнай сферы дзеянасці, асацыяваны з першым на падставе сумежнасці [Арутюнова, 2002б, с. 300].

Усе вылучаныя мадэлі ўтварэння тэрмінаў з дапамогай семантычнага спосабу можна адлюстраваць у выглядзе распаўсюджаных у беларускім тэрміназнаўстве схем, дзе **АС** – агульнаўжывальнае слова, **Т** – тэрмін, **ДП** – дэферэнцыяльная прыкмета, якая адрознівае слова-тэрмін ад агульнаўжывальнай лексемы, **ІП** – інтэгральная прыкмета, аднолькавая для абодвух моўных знакаў, на аснове якой адбываецца тэрміназнаўстварэнне.

**2.3.2.1. Метафарызыцыя** лічыцца адным з найбольш перспектывных спосабаў папаўнення навукова-тэрміналагічнага слоўніка і выступае важным средкам абазначэння комплексаў уяўленняў, якія да гэтага не мелі ў тэрмінолоўкі адекватных найменняў. Пры метафарызыцыі нярэдка прагностравыя адносіны і працэсы могуць пераносіцца ў сферу непрасторавых адносін і наадварот.

Асноўную групу беларускіх матэматычных тэрмінаў, што ўзніклі з дапамогай **уласцівітасці метафарызыцыі**, складаюць адзінкі, утвораныя шляхам пераносу значэння на аснове **функциянальна-атрыбутыўнага падабенства**. Гэта спецыяльныя найменні амаль з усіх раздзелаў матэматыкі, якія абазначаюць, як правіла, паняцці, што не патрабуюць абавязковага графічнага адлюстравання або графічная передача якіх параўнальна прымітыўная: **вось** [МЭ, 68; РБМС, 120; СМТ, 105; ТСВМ, 102 і інш.] – 1) шпень або тонкі вал, на які насаджваюцца колы, часткі машын або механізмаў [ТСВМ, т. 1, с. 507]; 2) простая лінія з пазначаным на ёй кірункам [МЭ, с. 68] (схема 2.1);

AC	вось				T
	DП	↓	асацыяць		
			ІП – выгляд, форма	DП	

‘тонкі вал’    ‘прамая’

Схема 2.1

**дрэва** [МЭ, 113; РБМС, 42] – 1) шматгадовая расліна з цвёрдым ствалом і галінамі, якія ўтвараюць крону [ТСВМ, т. 2, с. 204]; 2) злучаны граф, у якім ніяма цыклай [МЭ, с. 113] (схема 2.2);

AC	дрэва				T
	DП	↓	асацыяць		
			ІП – выгляд, форма	DП	

‘шматгадовая расліна з цвёрдым ствалом і галінамі’    ‘злучаны граф’

Схема 2.2

**цела** [МЭ, 372; РБМС, 191; СМТ, 142; ТСВМ, 166 і інш.] – 1) арганізм чалавека або жывёлы ў яго зневініх, фізічных формах і праяўленнях [ТСВМ, т. 5, ж. 2, с. 234]; 2) у геаметрыі – частка прасторы, абмежаваная замкнёй паверхній [МЭ, с. 372] (схема 2.3);

AC	цела				T
	DП	↓	асацыяць		
			ІП – выгляд	DП	

‘арганізм у яго зневініх формах’    ‘частка прасторы’

Схема 2.3

**паласа** [МЭ, 265; РБМС, 138; СМТ, 124] – 1) тонкі доўгі кавалак якога-н. матэрыялу [ТСВМ, т. 3, с. 626]; 2) сукупнасць пунктаў плоскасці, якія знаходзяцца паміж дзвюма паралельнымі простымі гэтай плоскасці [МЭ, с. 265] (схема 2.4).

AC	паласа				T
	DП	↓			
			асацыяція		
			ІП – выгляд		
‘тонкі доўгі кавалак’					‘сукупнасць пунктаў плоскасці’

Схема 2.4

Значная колькасць спецыяльных матэматычных найменняў утворана шляхам пераносу значэння на **основе фармальнаага падабенства**, якое звычайна праяўляецца пры графічным адлюстраванні спецыяльных паняццяў: *рог* [ГТТС, 109] – 1) месца, дзе сыходзяцца, сутыкаюцца два зневінія бакі аднаго прадмета [ТСБМ, т. 4, с. 710]; 2) геаметрычная фігура, утвораная двумя промнямі, якія выходзяць з аднаго пункта [МЭ, с. 68] (схема 2.5);

AC	рог				T
	DП	↓			
			асацыяція		
			ІП – выгляд, форма		
‘вугал чаго-н.’					‘геаметрычная фігура’

Схема 2.5

*стажок* [Астраб, 46; Більдзюковіч, 27; БНТ, 1922а, 48] – 1) вялікая капа сена, саломы [ТСБМ, т. 5, кн.1, с. 325]; 2) конус, цела, утворанае аваротам прамавугольнага трохвугольніка вакол аднаго з яго катэтаў [МЭ, с. 170] (схема 2.6);

AC	стажок				T
	DП	↓			
			асацыяція		
			ІП – выгляд, форма		
‘капа сена, саломы’					‘геаметрычная фігура’

Схема 2.6

*пучок* [МЭ, 299; РБМС, 162; СМТ, 130; ТСБМ, 148 і інш.] – 1) звязка, ахапак якіх-н. аднародных прадметаў [ТСБМ, т. 4, с. 517]; 2) сям’я ліній на плоскасці або паверхні ў прасторы, лінейна

залежных ад аднаго параметра [МЭ, с. 299] (схема 2.7).

AC	пучок (пук)		пучок		T
	DП	↓		DП	
			асацыяція ІІ – выгляд		

‘звязка чаго-н.’

‘сям’ я ліній, паверхняў’

Схема 2.7

Адзінкавыя найменні ўтвораны шляхам пераносу значэння на аснове працэсуальнага падабенства: *скакоч* [МЭ, 323; РБМС, 181; ТСВМ, 155] – 1) рэзкае змяненне чаго-н. без паступовага пераходу [ТСВМ, т. 5, кн.1, с. 164]; 2) рознасць аднабаковых лімітавых значэнняў функцыі ў пункце, у якім яна не з’яўляецца непарыўнай [МЭ, с. 323] (схема 2.8);

AC	скакоч		скакоч		T
	DП	↓		DП	
			асацыяція ІІ – дзеянне		

‘рэзкае змяненне чаго-н.’

‘рознасць лімітавых  
значэнняў’

Схема 2.8

*перагіб* [СМГ, 125; ТСВМ, 140] – 1) лінія згібання чаго-н. [ТСВМ, т. 4, с. 172]; 2) пункт *M* плоскай кривой, які валодае наступнымі ўласцівасцямі: у пункце *M* кривая мае адзіную датычную; у наваколі пункта *M* кривая размешчана ўнутры адной пары вертыкальных вуглоў, утвораных датычнай і нармаллю [МЭС, с. 483] (схема 2.9).

AC	перагіб		перагіб		T
	DП	↓		DП	
			асацыяція ІІ – дзеянне		

‘лінія згібання’

‘пункт плоскай кривой’

Схема 2.9

Пры спецыфікацыі агульнаўжывальныя лексемы пад уздзеяннем адпаведнай тэорыі набываюць у сферы навуковай камунікацыі новае, больш звужанае ў парадкенні з агульнаўжывальным, значэнне, якое звычайна звязана асацыятыўнымі сувязямі з семантыкай слова-дамінанты.

Большасць тэрмінаў, утвораных з дапамогай спецыфікацыі, з'яўляюцца вынікам пераносу значэння на аснове **абстрактна-функциянальной аналогіі**: *аб'ём* [РБМС, 113; ТСВМ, 92] – 1) велічыня прадмета, выражаная ў кубічных адзінках [ТСВМ, т. 1, с. 48]; 2) велічыня часткі прасторы, якую займае геаметрычнае цела [МЭ, с. 8] (схема 2.10);

AC	аб'ём				аб'ём	T
	DП	↓	асацыяцыя		↓	DП
			ІП – функцыя			
'велічыня прадмета'					'велічыня часткі прасторы'	

Схема 2.10

**мера** [МЭ, 222; РБМС, 89; СМТ, 120; ТСВМ, 127 і інш.] – 1) адзінка вымярэння [ТСВМ, т. 3, с. 137]; 2) абагульненне паняція адрезка, плошчы фігуры, аб'ёму цела, якое ўзікае ў тэорыі функцый рэчаіснай зменай у сувязі з абагульненнем інтэграла [МЭ, с. 222] (схема 2.11);

AC	мера				мера	T
	DП	↓	асацыяцыя		↓	DП
			ІП – функцыя			
'адзінка вымярэння'					'абагульненне пэўных паняцій'	

Схема 2.11

**тоеснасць** [МЭ, 339; ПС, 17; ТСВМ, 159 і інш.] – 1) падобнасць, аднолькавасць [ТСВМ, т. 5, кн.1, с. 493]; 2) роўнасць двух аналітычных выразаў, якая прайдзіца для ўсіх значэнняў літар з пэўнага мноства, што ўваходзіць у гэтыя выразы [МЭ, с. 339] (схема 2.12).

AC	тоеснасць				тоеснасць	T
	DП	↓	асацыяццыя ІІ – функцыя		↓	DП
аднолькавасць'			'роўнасць аналітычных выразаў'			

Схема 2.12

Некаторыя тэрміны ўзніклі ў выніку спецыфікацыі на аснове пераносу значэння па працэсуальнym падабенстве: *выгінанне* [МЭ, 441; РБМС, 54; ТСВМ, 103] – 1) згібанне дугою, наданне сагнутай формы [ТСВМ, т. 1, с. 528 – 529]; 2) дэфармацыя паверхні, пры якой даўжыня кожнай дугі адвольной лініі праведзенай на гэтай паверхні, застаецца нязменнай [МЭ, с. 71] (схема 2.13);

AC	выгінанне				выгінанне	T
	DП	↓	асацыяццыя ІІ – дзеянне (способ)		↓	DП
'згібанне дугою'			'дэфармацыя паверхні'			

Схема 2.13

*набліжэнне* [РБМС, 149; СМТ, 121; ТСВМ, 130 і інш.] – 1) дзеянне паводле дзеясл. *набліжаць* – рухаючыся, перамяшчацца на больш блізкую адлегласць да каго-н., чаго-н. [ТСВМ, т. 3, с. 206]; 2) замена адных матэматычных аб'ектаў іншымі, блізкімі да зыходных [МЭ, с. 38, 234] (схема 2.14);

AC	набліжэнне				набліжэнне	T
	DП	↓	асацыяццыя ІІ – дзеянне (способ)		↓	DП
'перамяшчэнне'			'узаемазамена матэматычных аб'ектаў'			

Схема 2.14

*доказ* [МЭ, 444; РБМС, 47; ТСВМ, 109] – 1) довад або факт, які з'яўляецца падставай для сцверджання чаго-н.; сведчанне чаго-н.

[*ТСБМ*, т. 2, с. 188]; 2) сістэма вывадаў, якая служыць для ўстанаўлення новага палажэння на падставе іншых, раней вядомых [*ТСБМ*, т. 2, с. 188] (схема 2.15).




Схема 2.15

Спецыфікацыя вызначаеца высокай прадуктыўнасцю і перспектывнасцю ў беларускай тэрмінасці матэматыкі.

**2.3.2.2.** У беларускай матэматычнай тэрміналогіі **метанімізацыя** як тып семантычнага тэрмінаўтваення не атрымала істотнага паширэння. Яна праяўляецца толькі ў сферы аддзягненых адзея- слоўных субстантываў і прадстаўленія адной мадэллю **дзеянне → вынік дзеяння**: *паширэнне* [*ГТС*, 98; *МЭ*, 278; *ТСБМ*, 140 і інш.] – 1) дзеянне паводле дзеясл. *пацьраць* – рабіць больш шырокім [*ТСБМ*, т. 4, с. 149]; 2) спецыяльная канструкцыя ў камбінаванай тэорыі груп, якую ўпершыню зрабілі Г.Хігман, Дж.Нойман, К.Нойман [*МЭ*, с. 278] (схема 2.16);




Схема 2.16

**накрыццё** [*МЭ*, 237; *РБМС*, 105; *СМТ*, 121] – 1) дзеянне паводле дзеясл. *накрыць* – пакрыць, закрыць каго-н., што-н.; накрыванне [*ТСБМ*, т. 3, с. 261]; 2) сям'я падмнстваў прасторы, у якой размешчана *X* і якое змяшчае *X* [*МЭ*, с. 237] (схема 2.17);

AC	накрыціё				накрыцё	T
	DП	↓	аналогія па сумежнасці ІП – дзеянне		↓	DП
'закрываць, накрываць чаго-н.'				'сям'я падмностваў'		

Схема 2.17

**укладанне** [МЭ, 352; РБМС, 26; СМТ, 139; ТСВМ, 161 і інш.] – 1) дзеянне паводле дзеясл. **укладаць** – класі ў пэўным парадку, размяшчаць, складаць якім-н. чынам [ТСВМ, т. 5, кн.1, с. 657–658]; 2) адлюстраванне функцыі:  $A \rightarrow B$ , пры якім розныя элементы з  $A$  маюць розныя вобразы ў  $B$  [МЭ, с. 140, 352] (схема 2.18).

AC	укладанне				укладанне	T
	DП	↓	аналогія па сумежнасці ІП – дзеянне		↓	DП
'размяшчэнне'				'адлюстраванне функцыі'		

Схема 2.18

Такім чынам, працэ уключэння агульнаўжывальнага слова ў сістэму матэматычных тэрмінаў заключаецца ў tym, што гэтае слова без фармальных змяненняў робіцца моўным паказчыкам дакладна сфарміраванага матэматычнага паняцця. Метафорызацыя і метанімізацыя садзейнічлюць найбольш аптымальному «выражэнню розных адносін пазамоўнай рэчаінасці пры выкарыстанні мінімальнай колькасці моўных сродкаў» [Гемнова, с. 11].

Тэрмінаўтварэнне праз семантычную трансфармацыю першасных значэнняў слоў з'яўляецца прадуктыўным спосабам папяўлення беларускай матэматычнай тэрміналогіі і садзейнічае павелічэнню колькасці сістэмна арганізаваных тэрмінаў і тэрміналагічных палёў у тэрмінасістэме.

З дапамогай названага спосабу ўтварылася 2020 (37,6 %) адналексемных матэматычных тэрмінаў, прычым найбольшае пашырэнне атрымалі падтыпы метафорызацыі – уласна метафорызацыя (35,5 %) і спецыфікацыя (46,5 %). У межах уласна метафорызацыі матэматыч-

ныя найменні найчасцей утвараюца на аснове пераносу семантыкі паводле функцыянальна-атрыбутыўнага і фармальна гадабенства, у спецыфікацыі пераважае перанос паводле абстрактна-функцыянальнай аналогіі. Метанімізацыя (18 %) праяўляеца толькі пры ўтварэнні аддзеяслоўных субстантываў і прадстаўлена адной мадэллю, для якой уласцівы перанос назвы дзеяння на яго вынік.

### **2.3.3. Уласналексічны спосаб тэрмінаўтварэння**

Уласналексічны спосаб тэрмінаўтварэння заключаецца ў акцэпцыі лінгвістычнага матэрыялу адной мовай з іншай у выніку рознаўзроўневых і рознаформавых экстралінгвістычных контактаў паміж мовамі. У лінгвістыцы запазычанні традыцыйна разглядаюца як клас лексікі або як самастойная мовазнаўчая праблема, а не як спосаб гэмінаўтварэння. Аднак, як справядліва заўважае В.А.Татарынаў, «традицыя аўтаномнага разгляду запазычаных слоў настолькі моцная», што на дадзены момант мэтазгодна вывучаць гэты феномен як адзін са спосабаў утварэння тэрмінаў [Татаринов, 1996, с. 222]. Такі падыход не з'яўляецца наватарскім: яшчэ ў 1963 г. працэс увядзення іншамоўных запазычанняў у тэрмінасістэму А.М.Цярпігораў называў менавіта спосабам тэрмінаўтварэння [Цярпігорев, с. 73].

Агульнаядома, што гэты наяўнасці т.зв. «культурнай дыфузіі» ёсць усе падставы чакаць адпаведнага запазычвання слоў [Сепір, с. 174], таму, як правіла, запазычаныя тэрміны ўваходзяць у мову паралельна з навуковым асваеннем (або дыферэнцыяцыяй) адпаведных з'яў, прадметаў і рэалій. Сярод асноўных прычын акцэпцыі тэрмінаў звычайні называюца наступныя:

а) адсутнасць у нацыянальнай тэрмінасістэме патрэбнага эквіваленту для абавязковага паняцця;

б) жаданне «прымірыцца» патрабаванне кампактнасці з патрабаваннем дакладнасці тэрміна праз ужыванне аднаслоўнага адпаведніка замест комплекснага тэрміна;

в) імкненне да павышэння і захавання камунікацыйнай канкрэтнасці лексічных адзінак, якое выражаетца ў пазбаўленні ад полісеміі ці аманіміі ў мове-рэцыпіенце;

г) сацыяльна-палітычныя фактары (напрыклад, агульнамоўная ўстаноўка на антыпурыйзм) і інш.

Традыцыйна ў мовазнаўстве запазычннямі ліцаца лексічныя, марфалагічныя або фанетычныя сродкі, што перайшлі з іншых моў у выніку моўнага ўзаемадзеяння. Паколькі мы, следам за іншымі даследчыкамі [Калечыц, 2002б, с. 7–8; Лотте, 1982, с. 7; Татаринов, 1996, с. 223], выпукаем запазычванне як адзін са спосабаў тэрмінавтарэння, асноўная ўвага ў нашай працы надаецца лексічным запазычнням, бо менавіта лексічны матэрый акцэптуеца ў першую чаргу. Заўважым, што тэрміны, утвораныя з даламогай уласналексічнага спосабу, не павінны асацыявацца з тоеснымі па форме адзінкамі агульнанароднай мовы. Яны функцыянуюць адносна адасоблены ў адпаведнасці са сваім вузкаспецыяльным значэннем і на паняційным узроўні суадносяцца з аналагічнымі лексемамі ў тэрмінасістэмах іншых моў.

Для адналексемных матэматачных тэрмінаў характэрны два асноўныя тыпы ўласналексічнага спосабу ўтварэння: без марфалагічнай субстытуцыі і з марфалагічнай субстытуцыяй.

**2.3.3.1. Да запазычнняў без марфалагічнай субстытуцыі** (506 тэрмінаў, або 49,2 %) адносяцца адналексемныя тэрміны, уведзеныя ў мову-рэцыпіент без істотных структурных мадыфікаций у параўнанні са словам у мове-донары (нязначныя фанетычныя змененні, абумоўленыя спецыфікай гукавых сістэм розных моў, не ўлічваюцца): *антynomія* [МЭ, 439; РБМС, 15] – гр. *antinomia*; *аператор* [МЭ, 439; РБМС, 115; СМТ, 122; ТСВМ, 96 і інш.] – лац. *operator*; *аплікат* [МЭ, 439; РБМС, 16; ТСВМ, 97] – лац. *applicata*; *ізакліна* [МЭ, 416; РБМС, 55; ТСВМ, 115] – англ. *isoclina* ад гр. *isos* + *kline*; *максімум* [РБМС, 87; СМТ, 119; ТСВМ, 125 і інш.] – лац. *maximum*; *паралелатоп* [РБМС, 126] – англ. *parallelotope* ад гр. *parallelos* + *topos*; *сектар* [МЭ, 459; РБМС, 177; СМТ, 137; ТСВМ, 153 і інш.] – лац. *sector*; *сімплекс* [МЭ, 459; РБМС, 179; ТСВМ, 154] – лац. *simplex*; *структурна* [МЭ, 460; РБМС, 187; ТСВМ, 157] – лац. *structura*; *сума* [МЭ, 460; РБМС, 189; СМТ, 136; ТСВМ, 157 і інш.] – лац. *summa*; *этюор* [МЭ, 464; ТСВМ, 170] – фр. *épure* і інш.

На нашу думку, да гэтага ж падтыпу далучаюцца адзінкі, якія, у параўнанні з лексемай-арыгіналам, пры запазычванні атрымалі нульявую флексію, што, як нам падаецца, абумоўлена галоўным чынам

адаптацыяй формы запазычанага слова да нацыянальнай мовы і не з'яўляюща вынікам граматычных працэсаў: *абак* [РБМС, 9; СМТ, 101] – лац. *abacus*; *абсальют* [РБМС, 9; ТСВМ, 92] – лац. *absolutus*; *аргумент* [МЭ, 439; ПС, 2; РБМС, 16; ТСВМ, 98 і інш.] – лац. *argumentum*; *кампакт* [МЭ, 447; РБМС, 68; ТСВМ, 118] – лац. *compactus*; *катэт* [МЭ, 448; РБМС, 63; СМТ, 114; ТСВМ, 119 і інш.] – гр. *katethos*; *квадрат* [МЭ, 448; РБМС, 63; СМТ, 114; ТСВМ, 119 і інш.] – гр. *quadratus*; *куб* [МЭ, 449; РБМС, 81; СМТ, 117; ТСВМ, 122 і інш.] – гр. *kybos*; *орт* [МЭ, 454; РБМС, 119; ТСВМ, 135] – гр. *orthos*; *паралель* [МЭ, 455; РБМС, 126; ТСВМ, 138 і інш.] – гр. *parallelos*; *пастулат* [МЭ, 455; РБМС, 142; ТСВМ, 139; БНТ, 1922а, 46 і інш.] – лац. *postulatum*, *форсінг-метод* [РБМС, 212] – ад англ. *forcing* ад *force* ‘нагнітаць’ + фр. *méthode* ад гр. *μέθοδος* і інш.

**2.3.3.2. Запазычані з марфалагічнай субстытуцыяй** (523 найменні, або 50,8 %) характарызуюцца пераносам моўнай адзінкі з мовы-донара з паралельным марфемна-дэрывацыйным пераўтварэннем (змяненне кораня, афіксай, дадаванне або замена флексіі і інш.), што, на думку Д.С.Лотэ, сведчыць «пра наяўнасць творчага начатку, пра акт стварэння, па сутнасці, новага слова» [Лотте, 1982, с. 11]. Гэты тып адаптацыі К.Вашакова не зусім дакладна называе слова-ўтваральнай [Waszakowa, с. 81]: *дэцыль* [МЭ, 445; РБМС, 43] – лац. *decem*; *канвергенцыя* [МЭ, 447] – лац. *convergere*; *кампактыфікацыя* [РБМС, 68] – англ. *compaction* ад лац. *compactus* ‘шчыльны’ + *facer* ‘рабіць’; *мorfізм* [МЭ, 451; РБМС, 103] – гр. *morphe*; *спінор* [МЭ, 459; РБМС, 185] – англ. *spin*; *трапэз* [Астраб, 24] – гр. *trapezion*; *тожество* [Праграма, 1935, 5] – рус.  *тождество* і інш.

**2.3.3.3. Генетычна большасць запазычаных тэрмінаў узыходзіць да лацінскай мовы** (каля 41,5 %): *мантыса* [МЭ, 451; РБМС, 87; СМТ, 119; ТСВМ, 125 і інш.] – *mantissa* ‘дадатак’; *модуль* [МЭ, 452; РБМС, 102; СМТ, 121; ТСВМ, 129 і інш.] – *modulus* ‘мера’; *предыкат* [МЭ, 457; РБМС, 144; ТСВМ, 147 і інш.] – *predicatum* ‘выказаное’; *радыкал* [МЭ, 457; РБМС, 163; СМТ, 132; ТСВМ, 148 і інш.] – *radicalis* ‘карэнны’; *радыус-вектар* [МЭ, 457; РБМС, 164; СМ, 25; ТСВМ, 148 і інш.] – ад лац. *radius* ‘спіца, прамень’ + *vector* ‘які

нясе'; *сігнум* [МЭ, 459; РБМС, 179] – *signum* ‘знак’; *супрэумум* [МЭ, 460] – *supremus* ‘найвышэйшы’ і інш.

Некалькі менш пащыраны матэматычныя **тэрміны-грэцызмы** (33,7 %): *гагаморфнасць* [TCBM, 106] – ад *holos* ‘увесь’ + *morphe* ‘форма’; *гармоніка* [МЭ, 442; РБМС, 31; ТСВМ, 106] – *harmonikos* ‘сувымерны, гарманічны, зладжаны’, *дыяметр* [МЭ, 445; РБМС, 44; СМТ, 110; ТСВМ, 110 і інш.] – *diametros* ‘папярэчнік’; *катэт* [МЭ, 448; РБМС, 63; СМТ, 114; ТСВМ, 119 і інш.] – *katethos* ‘адвес, перпендыкуляр’; *метрыка* [МЭ, 451; РБМС, 94; СМТ, 121; ТСВМ, 127] – *metrikē* ад *metron* – ‘мера, памер’; *паралелаграм* [МЭ, 455; РБМС, 126; СМТ, 125; ТСВМ, 138 і інш.] – *parallelogrammon* ‘паралельны’; *перыметр* [МЭ, 456; РБМС, 128; СМТ, 131; ТСВМ, 141 і інш.] – *perimetron* ‘акружына’; *перыяд* [МЭ, 456, РБМС, 128; СМТ, 131; ТСВМ, 141 і інш.] – *periodos* ‘абыход, кругаварот’; *сфера* [МЭ, 460; РБМС, 190; СМТ, 136; ТСВМ, 158 і інш.] – *sphaira* ‘шар, мяч’ і інш.

Для многіх запазычаных гэjmінай-кампазітаў (каля 10 %) характэрна спалучэнне ў сваёй структуры лацінскіх і грэчаскіх элементаў: *гама-карэляцыя* [РБМС, 31] – ад гр. *gatma* – трэцяя літара грэчаскага алфавіта + с.-лац. *correlatio* ‘узаемная сувязь чаго-н.’; *кантынуум-гіпотэза* [МЭ, 447; РБМС, 71] – ад лац. *continuum* ‘бесперапыннасць, непарыунасць з’яў, працэсаў’ + гр. *hypothesis* ‘меркаванне’; *набла-оператор* [МЭ, 452; РБМС, 104] – ад гр. *nabla* ‘арфа’ + лац. *operator* ‘выканаўца’ і інш.

Заўважым, што лексемы грэка-лацінскага паходжання нярэдка не ўспрымаюцца чосьбітамі славянскіх моў як чужбы, у адрозненне ад слоў, запазычаных з блізкароднасных моў (напрыклад, з рускай) [Ehlich, с. 139].

Невялікую частку ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі складаюць тэрмінаадзвінкі, запазычаныя з наступных моў: **рускай** (5,8 %): *атабражэнне* [ПС, 3] – рус. *отображение*; *дзялімасць* [Праграма, 1958, 5] – рус. *делимость*; *прызнакі* [Праграма, 1958, 5; ПС, 15] – рус. *признаки*; *рабро* [ПС, 15] – рус. *ребро*; *развёртка* [ПС, 15] – рус. *развертка*; *точнасць* [ГГТС, 106] – рус. *точность*; *число* [Праграма, 1920, 3] – рус. *число* і інш.; **французскай** (каля 3,6 %): *алгебра* [МЭ, 438; РБМС, 11; СМТ, 102; ТСВМ, 96 і інш.] – *algèbre* ад

араб. *al dzabr* ‘раздел математыкі’; *анъе* [МЭ, 439; РБМС, 16] – *entier* ‘цэлы’; *бісектрыса* [МЭ, 440; РБМС, 21; СМТ, 104; ТСВМ, 100 і інш.] – *bissectrice* ‘якая падзяляе на дзве часткі’; *інварыянт* [МЭ, 446; РБМС, 56; СМТ, 113; ТСВМ, 116 і інш.] – *invariant* ‘нязменны’; *індыкатрыса* [РБМС, 57; СМТ, 113] – *indicatrice* ‘крывая, якая наглядна паказвае змяненне вектараў у просторы або на плоскасці’; *квінтыльён* – *quintillion* ‘умоўная назва ліку – адзінкі з васеннаццаю нулямі’ [СМ, 7]; *мажаранта* [МЭ, 450; ТСВМ, 125] – *majorante* ад *majorer* ‘абвяшчаць’; *мінаранта* [МЭ, 451; РБМС, 95; ТСВМ, 127] – *minorant* ад *minorer* ‘абвяшчаць меншым’ і інш.; **англійскай** (2,9%): *асэмблер* [МЭ, 439; РБМС, 17] – *assembler* ад *assemble* ‘збіраць’; код [МЭ, 448; РБМС, 65; ТСВМ, 120] – англ. *code* ад лац. *codex* ‘збор законаў’; *манітор* [МЭ, 451; РБМС, 103] – *monitor* ад лац. *monitor* ‘перасцерагальны’; *рабаснасць* [МЭ, 457] – *robusti* ‘моцны, устойлівы’ і інш.; **нямецкай** (1,9%): *патэнцыяванне* [МЭ, 455; ТСВМ, 139], *патэнцыраванне* [ПС, 13; БНТ, 1922а, 46] – *potenzieren* ‘падышаць да ступені’; *статыстыка* [МЭ, 460; РБМС, 186; ТСВМ, 156] – *statistik* ад лац. *status* ‘стан’ і інш.; **польскай**: (0,5%): *кант* [ГТТС, 86; МЭ, 447; СМТ, 114; ТСВМ, 118 і інш.].

Такім чынам, з дапамогай уласналексічнага спосабу тэрмінаўтварэння, які скіраваны, у першую чаргу, на інтэрнацыяналізацыю ўласнага тэрмінафонду і че з яўлецца вынікам пераносу значэння з тоеснай адзінкі, ужывальнай у агульнанароднай мове, утворана 1029 намінацый, або 19,1% ад агульнай колькасці адналексемных найменніяў. Прычым запазычанні з марфалагічнай субстытуцыяй і без яе ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі фіксуюцца ў амаль роўным аб'ёме (казфіцыент розніцы 1,6%).

### 2.3.4. *Марфолага-сінтаксічны спосаб тэрмінаўтварэння*

Марфолага-сінтаксічны спосаб тэрмінаўтварэння заключаецца ва ўтварэнні новага слова шляхам пераводу дадзенай асновы ў іншую парадыгму словазмянення [Ахманова, 2007, с. 202].

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі распаўсюджаны два асноўныя тыпы марфолага-сінтаксічнага спосабу ўтварэння адналексемных тэрмінаў – субстантывацыя і ад'ектывацыя.

**Субстантываты** (21 адзінка, або 41,2 %), пераважна жаночага, радзей ніякага роду, узнякоць з дапамогай семантычна ўскладненай транспазійнай ад'ектываю і дзеепрыметнікаў: *агібаочыя* [Смірноў, т. 2, 107], *адыходная* [РБМС, 207], *абымаючая* [ГТТС, 68], *азначальнае* [РБМС, 114], *бесканечнае* [ПС, 3], *дзельны* [АТ, 4], *крыовая* [МЭ, 449; РБМС, 77; СМТ, 116; ТСВМ, 121], *кіроўная* [ТСВМ, 120; РБМС, 105], *нарысная* [РБМС, 106], *памянаемае* [РБС, 453], *першаісная* [МЭ, 456; РБМС, 127; ТСВМ, 141], *сечная* [ТСВМ, 153], *скрыжаваная* [РБМС, 181], *съедуючы* [ГТТС, 116] і іш.

Семантыка субстантываваных слоў не тоесная семантыцы адпаведных несубстантываваных лексем: слова-транспазіты намінуюць паняцці, а не апісваюць іх якасці і ўласцівасці [Шуба, с. 90–91]. Утвораныя ў выніку субстантывациі адзінкі характарызуюцца істотным скарачэннем складу парадыгмы: *надоўнікі* тыпу *простая* [МЭ, 457; СМТ, 128; ТСВМ, 145; БНТ, 1922а, 46 і іш.], *увагнутая* [ГТТС, 121] і пад. могуць мець формы толькі жаночага роду.

**Ад'ектывация** (30 адзінак, або 58,8 %) у навуковай літаратуры не атрымала адназначнага асвялення [ТЛБТ, с. 102–119; Багдзевіч, 2000а, с. 105–125; Багдзевіч, 2000б]. Аднак нам падаецца, што ў семантыцы тэрмінаў *бягучы* [СМТ, 104], *вядучы* [РБМС, 23], *датаняючы* [БНТ, 1922а, 41], *сякучы* [СМТ, 137], *узрастуючы* [БНТ, 1922а, 49], *шуканы* [РБС, 355], а таксама *верифчыцца* [Смірноў, т. 2, 178], *устанаўліваючыся* [Смірноў, т. 2, 475] і мн. іш. пераважаюць не вербатыўныя, а ад'ектыўныя семы, таму ёсць усе падставы аднесці названыя структуры да дэрыватаў аналізуемага спосабу ўтварэння.

Як паказвае матэрыял даследавання, у беларускай матэматычнай тэрміналогіі марфолага-сінтаксічны спосаб дэрывациі не атрымаў істотнага пашырэння. Так, з дапамогай пераводу лексічных адзінак у іншыя парадыгмы словазменення на працягу трох перыяду развіцця нацыянальнай тэрміналогіі матэматыкі ўтворана 51 спецыяльнае найменніе, або амаль 1 % ад агульнай колькасці адналексемных тэрмінаў.

Такім чынам, у беларускай матэматычнай тэрміналогіі з дапамогай разнастайных тэрмінаўтваральных спосабаў утворана 5376 (або 28 % ад агульнай колькасці тэрмінаў) адналексемных спецыяльных найменніяў. Найбольшую актыўнасць пры ўтварэнні спецыяльных

найменняў праяўляе марфалагічны спосаб (у першую чаргу такія падтыпы афіксацыі, як суфіксацыя і прэфіксацыя), некалькі менш пашырана семантычнае (галоўным чынам, метафарызацыя) і ўласна-лексічнае тэрмінаўтварэнне.

## 2.4. Полілексемныя матэматычныя тэрміны

Аналіз беларускай матэматычнай тэрмінастыкі сведчыць пра выключную пашыранасць полілексемных тэрмінаў (двух-, трох-, чатырохслоўных) у сферы кадыфікацыі спецыяльных найменняў (дывяграма 2.4). Так, намі зафіксавана 13851 полілексемная адзінка, што складае 72 % ад агульнай колькасці матэматычных тэрмінаў.

Заўважым, што ў лінгвістычнай літаратуры для намінацыі мнагаслоўных структур выкарыстоўваюцца таксама найменні *комплексныя тэрміны* [Плотнікаў-Антанюк, с. 413], *саслаўныя тэрміны* [ТПБТ, с. 7; Глумов, 1983; Мінакова, 1999, с. 7; Місеев, 1986; Сидорова], *полікампанентавыя тэрміны* [Мінакова, 1999, с. 7], *тэрміны-слова-злучэнні* [Лапкоўская, с. 61; Мінакова, 1998], *тэрміны-дэскрыпцыі* [Булахов, с. 185].



Дывяграма 2.4 – Полілексемныя найменні ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі

#### **2.4.1. Двухлексемныя тэрміны**

Механізм утварэння тэрмінаў словазлучэнні ў прынцыпова не адразніваецца ад механізму утварэння

свабодных словазлучэнні ў. Двухлексемныя тэрміны-словазлучэнні ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлены канструкцыяй  $X \leftarrow Y$ , дзе X – семантычна апорны, а Y – семантычна другасны кампаненты. У сферы намінацыі тэрмінаў гэтая канструкцыя рэалізуеца ў некалькіх асноўных разнавіднасцях (субканструкцыях): **разнавіднасць А**: X, Y – уласнамоўныя кампаненты; **разнавіднасць В**, прадстаўленая двумя варыянтамі –  $B_1$ : X – уласнамоўны кампанент, Y – запазычаны кампанент;  $B_2$ : X – запазычаны кампанент, Y – уласнамоўны кампанент; **разнавіднасць С**: X, Y – запазычаныя кампаненты. Патлумачым выкарыстанне намі тэрміна **уласнамоўны кампанент**. Да ўласнамоўных у нашай працы адносяцца тыл кампаненты полілексемных тэрмінаў, якія ў выглядзе самастойных слоў спрадвечна бытуюць у беларускай мове з часоў агульнаславянскага адзінства, агульнаўсходнеславянскай еднасці, з перъяду фарміравання самастойнай беларускай народнасці [СЛТ, с. 74]. Акрамя таго, нам падаецца, што ёсць падставы ў тэрміналогіі да гэтага разраду аднесці і структуры, утвораныя з лапамогай марфалагічнага спосабу на базе запазычаных лексем паводле законаў нацыянальнай мовы: **камплексна-аналітычная** [РБМС, 78], **паралелепіедны** [ТСВМ, 138], **прадыферэнцаваць** [ТСВМ, 143] і ін.т. Такім чынам, дадзеная класіфікацыя фактычна з'яўляецца генетычна-тэрмінаўтваральнай.

**Беспрыназоўнікасцяя комплексныя тэрміны** – гэта структурна-граматычныя канструкцыі, якія ўтвараюцца ў залежнасці ад канкрэтных варыянтаў спалучэння самастойных лексем. Намінацыі, якія ўтрымліваюць у сваім складзе службовыя слова, мы разглядаем як мадыфікацыю вылучанай канструкцыі  $X \leftarrow Y$  –  $X \leftarrow pr+Y$ . **Прыназоўнікаўым канструкцыям**, на нашу думку, уласцівы такія ж генетычна-тэрмінаўтваральные характеристыкі, што і беспрыназоўнікаўым. Аднак з прычыны колькаснай абмежаванасці комплексных тэрмінаў, у склад якіх уваходзяць службовыя слова, апісанне іх паводле абраангра прынцыпу (праз разнавіднасці мадэлей) становіща немэтазгодным. Асноўную ўвагу пры вывучэнні прыназоўнікаўых тэрмінаў мы акцэнтуем на семантычных адносінах паміж кампанентамі. Магчымыя нязначныя відавозможнасці комплексных тэрмінаў у

сфери фіксацыі і навуковых тэкстах абумоўліваюцца, як правіла, суб'ектыўнымі фактарамі.

Структурная арганізацыя тэрмінаў-словазлучэнняў у многім вызначаецца прыналежнасцю кампанентаў да пэўных лексіка-граматычных класаў слоў (на схемах яны пазначаюцца з дапамогай ніжніх індэксau) з уласцівымі ім граматычнымі адзнакамі. У сферы кадыфікацыі беларускай матэматачнай тэрміналогіі зафіксаваны двухлексемныя тэрміны, утвораныя спалучэннямі назоўнікаў з назоўнікамі і прыметнікамі, дзеясловаў з назоўнікамі і прыслоўямі, прыметнікаў з прыслоўямі, у адпаведнасці з чым вылучаецца 5 асноўных мадзлей.

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_{Adj}$** , якая аб'ядноўвае 7204 найменні (або 56,5 %), найбольш паширана ў беларускай матэматачнай тэрміналогіі. Двухлексемныя тэрміны-словазлучэнні, утвораныя з дапамогай спалучэння назоўніка і адноснага або якаснага прыметніка ў ролі ад'юнкта, надзвычай пашираны ў сферы намінаціў спецыяльных паніяццяў, прадметаў, з'яў. Удакладняльныя кампаненты ў названых тэрмінах не толькі канкрэтныя, але і спецыяльных найменняў, а ў многіх выпадках утвараюць якасна новыя адзінкі.

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_{Adj}$** , якая хар'актарызуеца атрыбутыўнымі адносінамі паміж кампанентамі, прадстаўлена ўсімі асноўнымі разнаўднасцямі:

**разнавіднасцю А:** адзінка кругавая [РБМС, 49], ваганні вымушаныя [TCBM, 100], крывая кавалкова-гладкая [МЭ, 447; TCBM, 121], структура тапаграфічная [РБМС, 188], трохвугольнік роўнастуپенны [Ахраменка, 29], узровень давяральны [РБМС, 206; TCBM, 161], трыкутнік косакутны [СМТ, 138] і інш.;

**разнавіднасцю В<sub>1</sub>:** абсяг фундаментальны [МЭ, 462; РБМС, 111], вызначнік-здабытак ортасымэтрычны [СМТ, 105], колца кагерэнтнае [РБСМ, 67], мноства крэатыўнае [РБМС, 99], размеркаванне апрыёрнае [РБМС, 167];

**разнавіднасцю В<sub>2</sub>:** блок-схема ўраўнаважная [РБМС, 22], гамалогія слабая [РБМС, 35; TCBM, 106], гаматопія накрывальная [РБМС, 35], індыкатрыса сферычная [РБМС, 57], кампакт дасканалы [РБМС, 68], кангуруэнцыя дробавая [РБМС, 70], трыганамэтрыя прасталінейная [ГГТС, 46], гомамарфізм тапаграфічны [РБМС, 35];

**разнавіднасцю С:** *аб'ект унарны* [РБМС, 113], *гаматопія сімпліцыйная* [РБМС, 35], *геаметрыя цэнтраафінная* [РБМС, 32], *група мэтацыклічная* [СМТ, 108], *праекцыя артаганальная* [РБМС, 152; ТСВМ, 143], *радыкал унітэтэнты* [РБМС, 164], *рэкурсія трансфінітная* [РБМС, 172] і інш.

У склад асобных тэрмінаў могуць уключацца эпанімічныя кампаненты-ад'ектывы: *ізамарфізм барэлеўскі* [РБМС, 55], *мнагастайнасць абелева* [МЭ, 437; РБМС, 95], *прастора канформна-эўклідава* [РБМС, 157], *сетка канформна-чабышоўская* [РБМС, 178] і інш.

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_S$**  аб'ядноўвае 5022 найменні (або 39,4 %). Падпарадковальнаяя сувязь у іменных тэрмінах-словазлучэннях, што складаюцца з двух субстантываў, можа выражаться формамі ўскосных склонаў ад'юнкта без прынаゾўніка або з прынаゾўнікам [ГБМ, т. 2, с. 10].

Беспрынаゾўнікавыя словазлучэнні харктарызуюцца больш цеснай сувяззю залежнай формы з галсунай [ГБМ, т. 2, с. 10]. У беларускай матэматачнай тэрміналогіі пашырана мадэль, утвораная беспрынаゾўнікавым спалучэннем двух субстантываў, адзін з якіх стаіць у форме роднага склону. Комплексныя тэрміны гэтай мадэлі называюць пэўнае матэматачнае паняцце і харктарызуюцца аб'ектнымі або камплементарнымі адносінамі паміж кампанентамі, якія фарміруюць семантыку тэрміна-словазлучэння.

Вылучаная мадэль прадстаўлена:

**разнавіднасцю А:** *абмежаванне адлюстравання* [РБМС, 113], *адрэзак зносін* [РБМС, 124], *гушчыня дрэва* [РБМС, 41], *дадатак мноства* [РБМС, 47; ТСВМ, 108], *дрэва разбору* [РБМС, 43], *паскарэнне збежжнасці* [РБМС, 206], *пераутварэнне згорткі* [РБМС, 148] і інш.;

**разнавіднасцю В<sub>1</sub>:** *вызначнік-здабытак* формы [СМТ, 105], *даўжыня вектара* [РБМС, 47], *дрэвавасць графа* [РБМС, 48], *мноства контынууму* [СМТ, 121], *паводзіны аўтамата* [МЭ, 439; РБМС, 130], *пагроза кааліцыі* [РБМС, 202], *паказнік ітэрацыі* [РБМС, 136], *таяшчыня графа* [РБМС, 196] і інш.;

**разнавіднасцю В<sub>2</sub>:** *гомамарфізм пучкоў* [РБМС, 35], *дыяганаль многавугольніка* [РБМС, 44; ТСВМ, 110], *квантар агульнасці* [МЭ,

437; РБМС, 64; ТСВМ, 120], *квантар існавання* [МЭ, 447; РБМС, 64; ТСВМ, 120], *паляра мноства* [РБМС, 140], *патэнцыял меры* [РБМС, 142], *прынцып дуальнасці* [ТСВМ];

**разнавіднасцю** С: *алгебра вектар-функцый* [РБМС, 12], *гомеамарфізм графаў* [РБМС, 34], *ізатэрма адсорбцыі* [РБМС, 55], *казэфіцыент экспансіі* [МЭ, 464; РБМС, 77; ТСВМ, 119], *цыркуляцыя вектара* [ТСВМ, 166], *цэнтр сферы* [СМТ, 142], *элемент матрыцы* [ТСВМ, 169] і інш.

Асобную группу тэрмінаў (каля 70 адзінак) у межах вызначанай канструкцыі ўтвараюць комплексныя найменні эпанімічнага харктару. У тэрмінах-эпонімах функцыю ад'юнктаў выконаюць уласныя імёны, якія ўдзельнічаюць у намінацый спецыяльных паняццяў: *абсяга Вейля* [РБМС, 110], *мнагасклады Якобі* [МЭ, 464; РБМС, 99], *паслядоўнасць Фарэя* [МЭ, 462], *працэс Ito* [РБМС, 160], *раўнанне Науе – Стокса* [РБМС, 205], *тэта-шэраг Луанкарэ* [РБМС, 196], *формула Ньютона – Ляйбніца* [МЭ, 454] і інш. Такія тэрмінаадзінкі харктарызујуцца атрыбутыўнымі адносінамі паміж кампанентамі.

Прыназоўнікава-іменныя тэрміны-словазлучэнні з залежным кампанентам-субстантывам складаюць «семантычна разнастайны тып іменных канструкций, што абумоўліваецца шырокім кругам прыназоўнікаў, якія выступаюць пры склонавых формах назоўнікаў, і разнастайнасцю іх значэнніў» [ГБМ, т. 2, с. 39]. Варыянт  $X_S \leftarrow pr+Y_S$  рэалізуеца ў канструкцыях з ад'юнктам у форме роднага, вінавальнага, творнага, месчага склонаў і харктарызуеца атрыбутыўнымі, аб'ектнымі, акціўнаснымі, а таксама гібрыднымі адносінамі паміж кампанентамі.

Комплексныя тэрміны з залежным кампанентам у родным склоне арганізујуцца з дапамогай прыназоўнікаў *ад, без, да, з (са), з-пад, паводле*.

Прыназоўнік *ад* выкарыстоўваецца ў канструкцыях з атрыбутыўнымі адносінамі паміж кампанентамі і паказвае на паняцце, якое выступае крыніцай пэўнага матэматачнага дзеяння. Ад'юнктам у такіх тэрмінаутварэннях з'яўляюцца пераважна субстантываваныя ад'ектывы: *довад ад супраціўнага* [СМТ, 109], *доказ ад процілеглага* [РБМС, 47; ТСВМ, 109].

Словазлучэнні з прыназоўнікам *без*, які паказвае на паняці, дзеянні, што адсутнічаюць або не выкарыстоўваюцца, харктарызуюцца атрыбутыўнымі адносінамі паміж кампанентамі: *выбар без вяртания* [ТСВМ, 103], *група без кручэння* [РБМС, 37], *грута без цэнтра* [РБМС, 37], *канал без памяці* [РБМС, 62].

Прыназоўнік *да* ўжываецца ў тэрмінах-словазлучэннях з аб'ектнымі, атрыбутыўна-акалічнаснымі адносінамі або адносінамі прызначэння і паказвае:

а) на паняцце, якое з'яўляецца вынікам рэалізаванага дзеяння і складае яго змест: *падвышэнне да ступені* [МЭ, 454; ТСВМ, 136], *прыведзенне да адзінкі* [СМТ, 129; ТСВМ, 146], *прыведзенне да абсурду* [РБМС, 149];

б) на паняцце, якое супрадавчае яго як звычайная прыналежнасць: *уступ да аналізу* [ТСВМ, 162];

в) на мяжу абстрактна-прасторавага дзеяння: *пераход да ліміту* [ТСВМ, 141].

Комплексныя тэрміны, у склад якіх уваходзіць прыназоўнік з (*са*), харктарызуюцца атрыбутыўнымі адносінамі. Прыназоўнік у такіх канструкцыях паказвае: а) на паняцце, якое выступае базай для ўтварэння іншага паняцця: *когаты з адзінкі* [СМТ, 115]; б) на дзеянне, накіраванае на вывядзенне аднаго паняцця за межы іншага: *вылучэнне з дужак* [ТСВМ, 104], *выход з разраду* [РБМС, 30].

Адзінкавы тэрмін *вылучэнне з-пад* кораня [ТСВМ, 104] з вытворным прыназсўнікам *з-пад*, які паказвае на дзеянне, накіраванае на вывядзенне аднаго паняцця за межы іншага, таксама харктарызуеца атрыбутыўнымі адносінамі паміж кампанентамі.

У тэрмінах-словазлучэннях эпанімічнага харктару з прыназоўнікам *паводле* ('згодна з чымі-н. поглядамі, меркаваннямі'), выражаяюцца, як правіла, аб'ектныя адносіны паміж кампанентамі: *адлегласць паводле Фрэшэ* [РБМС, 170], дзеянне *паводле Гамільтона* [РБМС, 42], збежнісць *паводле Лебэга* [ТСВМ, 113], *магутнасць паводле Кантара* [РБМС, 104], *устойлівасць паводле Ляпунова* [МЭ, 462; ТСВМ, 162], *устойлівасць паводле Пуасона* [МЭ, 462] і інш.

Комплексныя тэрміны з залежным кампанентам у вінавальным склоне арганізуюцца з дапамогай прыназоўнікаў *на*, *праз*, *у* і харктарызуюцца атрыбутыўнымі адносінамі.

Прыназоўнік *на* паказвае:

- а) на паняцце, з'яву, з мэтай выяўлення (даследавання) якіх праводзіцца аперацыя: *праверка на цотнасць* [TCBM, 142];
- б) на паняцце, у дачыненні да якога маецца якая-н. рэакцыя: *адказ на задачу* [CMT, 101];
- в) на паняцце, якое з'яўляецца сродкам рэалізацыі пэўнага дзеяння: *задача на будаванне* [TCBM, 111], *задача на вылічэнне* [CMT, 111], *задача на доказ* [TCBM, 111], *задача на доказаванне* [CMT, 111];
- г) на спосаб пераўтварэння пэўнага паняцця: *раскладанне на множнікі* [РБМС, 165; CMT, 132; TCBM, 150].

У комплексных тэрмінах прыназоўнік у звязку з вінавальным склонам паказвае: а) на паняцце, якое складае змест рэалізацыі дзеяння: *падвышэнне ў квадрат* [РБМС, 26], *падвышэнне ў ступень* [РБМС, 27]; б) на пераход чаго-н. з аднаго стану ў другі: *раскладанне ў ішраг* [МЭ, 458; TCBM, 150], *раскладанье ў рад* [CMT, 132]; в) на характеристычныя прыкметы дамінантнага паняцця: *пісчара ў клетку* [РБМС, 22].

Прыназоўнік *праз* паказвае на гэтае, пры пасрэдніцтве якога рэалізуецца іншае паняцце або аперацыя: *цыкл праз мноства* [TCBM, 166].

У іменных тэрмінах-словазлучэннях з творным склонам рэалізующа, як правіла, атрыбутычныя адносіны і ўжываецца прыназоўнік *з (са)*, які паказвае на паняцці або ўласцівасці, што выступаюць у якасці сталай або зменшай прыкметы дамінантнага паняцця: *алгебра з інвалюцыяй* [МЭ, 438], *аргумент з атаярэджаннем* [РБМС, 16], *аргумент са смазненнем* [РБМС, 16], блок-схема з *падзвельнасцю* [РБМС, 22], кольца з *дзяленнем* [РБМС, 68], *краты з датаўненнямі* [РБМС, 173], *мнагастайнасць з краем* [РБМС, 97], *паверхня з краем* [РБМС, 131], *прастора з вагой* [РБМС, 159], *сфера з ручкамі* [РБМС, 190], *хібнасць з перавышкай* [CMT, 142] і інш.

Словазлучэнні з месным склонам субстантыва складаюць працткыўны тып іменных канструкцый [ГБМ, т. 2, с. 81], у якіх залежны кампанент падпарадкоўваецца галоўнаму з дапамогай прыназоўнікаў *на, па, пры, у*.

Тэрміны-словазлучэнні з прыназоўнікам *на*, які паказвае на лакалізацыю спецыяльнага паняцця, характеристызуюцца атрыбутыўна-

акалічнаснымі адносінамі: *адлегласць на мностве* [РБМС, 170], *геомэтрыя на роўніцы* [СМТ, 107], *звязнасці на мнагастайнасці* [РБМС, 176], *ліміт на мностве* [TCBM, 124], *сегмент на плоскасці* [РБМС, 176], *сектар на плоскасці* [РБМС, 177], *структурна на мнагастайнасці* [РБМС, 188] і інш.

Тэрміны з прыназоўнікам *на* выражаюць атрыбутыўныя і атрыбутыўна-акалічнасныя адносіны. Прыйназоўнік *на* паказвае: а) на спосаб рэалізацыі пэўнай матэматычнай аперацыі: *дзяленне на зъместу* [СМТ, 109], *інтэграванне на частках* [РБМС, 59], *інтэграванне на параметры* [TCBM, 116], *парадунанне на велічыні* [TCBM, 139], *парадунанне на модулі* [TCBM, 139], *сумаванне на частках* [РБМС, 189]; б) на характеристычныя або дыферэнцыяльныя прыкметы дамінантнага паняцця: *збежнасць на ватыяцыі* [РБМС, 191], *збежнасць на імавернасці* [РБМС, 191], *збежнасць на меры* [РБМС, 191], *збежнасць на норме* [РБМС, 191], *збежнасць на размеркованні* [РБМС, 191], *інтэграг на прамежку* [TCBM, 117], *ліміт на зменай* [TCBM, 124], *набліжэнне на лішку* [TCBM, 130], *набліжэнне на недахону* [TCBM, 130].

Тэрміны-словазлучэнні з прыназоўнікамі *пры* і у характеристызуюцца атрыбутыўна-акалічнаснымі адносінамі паміж кампанентамі.

Прыйназоўнік *пры* паказвае на лакалізацыю дамінантнага паняцця: *вугал при асюбе* [РБМС, 202], *вугал при вяршины* [РБМС, 202], *кант при аснове* [СМТ, 114], *кут при аснове* [СМТ, 117] і інш.

Прыйназоўнік у паказвае: а) на размяшчэнне дамінантнага паняцця адносна ад'юнкта: *кут у паўакружыні* [СМТ, 117], *звязнасць у катэгорыі* [РБМС, 176], *разрэз у графе* [РБМС, 167], *сядло ў бясконцасці* [РБМС, 177], *сегмент у прасторы* [РБМС, 176], *сектар у прасторы* [РБМС, 177], *спектр у катэгорыі* [РБМС, 184]; б) на аднесенасць асбонага паняцця да пэўнай навуковай тэорыі: *семантыка ў праграмаванні* [РБМС, 177], *тэст у кібернетыцы* [РБМС, 196].

У сэнсава-граматычныя адносіны з дзеясловам і яго формамі ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўступаюць субстантывы і прыслоўі. Дзеяслоўныя тэрміны-словазлучэнні з назоўнікамі будуюцца ў адпаведнасці з правіламі беспрыназоўнікавага і прыназоўнікавага кіравання.

**Мадэль**  $X_V \leftarrow Y_S$  змяшчае 312 тэрмінаў (або 2,4 %). Беспрыназоўнікавыя канструкцыі, у якіх залежны кампанент-субстантыў стаіць, як правіла, у форме вінавальнага склону, звычайна харктарызуюцца аб'ектнымі адносінамі паміж кампанентамі і прадстаўлены дзвюма разнавіднасцямі:

**разнавіднасцю А:** *апісваць акружыну* [СМТ, 103], *данускаць падстакоўку* [СМТ, 108], *здабываць корань* [СМТ, 111], *накладаць абмежаванні* [TCBM, 131], *прымаць значэнні* [СМТ, 129], *развязваць раўнаныне* [СМТ, 132], *раскрываць дужкі* [СМТ, 132; TCBM, 150];

**разнавіднасцю В<sub>1</sub>:** *выводзіць формулу* [TCBM, 103], *знаходзіць інтэграл* [TCBM, 115], *набываць форму* [TCBM, 130], *праводзіць аналогію* [РБМС, 151], *працягваць функцыю* [СМТ, 128], *спускаць пэрпэндыкуляр* [СМТ, 135], *узводзіць пэрпэндыкуляр* [СМТ, 139] і інш.

Варыянт  $X_V \leftarrow pr+Y_S$  рэалізуецца ў канструкцыйных з ад'юнктам у форме роднага, вінавальнага і меснага склонаў.

У дзеяслоўных словазлучэннях з годным склонам залежнага назоўніка ўжываюцца прыназоўнікі *ад да і у*.

Прыназоўнік *ад* выкарыстоўваецца ў аднатыпных комплексных тэрмінах з аб'ектнымі адносінамі паміж кампанентамі і паказвае на непажаданасць чаго-н. або на аб'ект вызвалення, пазбягання: *вызвалацца ад дужак* [TCBM, 103], *вызвалацца ад назоўніка* [TCBM, 103], *вызвалацца ад разыгру* [TCBM, 103].

Прыназоўнік *да* ўжываецца ў тэрмінах-словазлучэннях з акалічнасна-аб'ектнымі або аб'ектнымі адносінамі, звычайна паказвае: а) на мяжу абстрактна-прасторавага дзеяння: *імкнунца да граніцы* [СМТ, 113], *імкнунца да ліміту* [TCBM, 116]; б) на паняцце, якое ўспрымае пэўнае дзеянне: *пераходзіць да ліміту* [TCBM, 141]; в) на паняцце, якое з'яўляецца вынікам рэалізацыі матэматычнай аперацыі і складае яе змест: *падвышаны да ступені* [TCBM, 136], *падвышаць да ступені* [TCBM, 136], *прыроўнены да нуля* [СМТ, 130]; г) на прыналежнасць аднаго паняцця да другога: *наляжаць да паказальніка* [СМТ, 121].

Прыназоўнік *у* паказвае на спосаб рэалізацыі дзеяння і выкарыстоўваецца ў адзінковым тэрміне-словазлучэнні з акалічнаснымі адносінамі паміж кампанентамі: *дзяліць у стасунку* [TCBM, 109].

Вербатыўныя (інфінітывы) і дзеепрыметнікавыя) тэрміны-словазлучэнні з субстантывамі ў форме **вінавальнага** склону харектарызуюцца акалічнаснымі адносінамі і арганізууюцца з дапамогай злучнікаў *у* і *на*.

Злучнік *у* паказвае:

а) на дзеянне, накіраванае на ўвядзенне аднаго паняцця ў межы другога: *браць у дужкі* [СМТ, 104], *заключаны ў дужкі* [СМТ, 111], *заключаць у дужкі* [СМТ, 111], *узяць у двукоссе* [TCBM, 161], *узяць у дужкі* [TCBM, 161], *улучаны ў дужкі* [TCBM, 162];

б) на пераход чаго-н. з аднаго стану ў другі: *ператварацца ў нуль* [TCBM, 140], *раскладаць у шэраг* [TCBM, 150];

в) на паняцце, якое складае змест реалізаванага дзеяння: *узвядзены ў ступень* [СМТ, 139], *узводзіць у квадрат* [СМТ, 139], *узводзіць у ступень* [СМТ, 139].

Прыназоўнік *на* паказвае на спосаб пераўтварэння пэўнага спецыяльнага паняцця: *дзяліць на часткі* [TCBM, 109], *разгортваць на роўніцу* [СМТ, 132], *раскладаць на иножнікі* [СМТ, 132].

Колькасна абмежаваныя дзеяслоўныя словазлучэнні з **месным склонам** назоўніка і прыназоўнікам у выражаюць таксама пераважна акалічнасныя адносіны: *передаваць у вобразе* [СМТ, 125], *падаваць у выглядзе* [TCBM, 136]. Приназоўнік *на* выкарыстоўваецца толькі для ўказання на спосаб реалізацыі пэўнага матэматычнага паняцця: *раскладаць на ступенях* [TCBM, 150].

Мадэль  $X_{\text{N}} - Y_{\text{Adv}}$  аб'ядноўвае 28 тэрмінаў (або 0,2 %). Вербатыўныя тэрміны-словазлучэнні з прыслоўямі будуюцца ў адпаведнасці з правіламі прымыкання [ГБМ, т. 2, с. 230] і харектарызуюцца акалічнаснымі адносінамі паміж кампанентамі.

Дзеяслоўныя словазлучэнні з ад'юнктам-прыслоўем прадстаўлены:

**разнавіднасцю А:** *выражсаць рацыянальна* [СМТ, 106], *дзяліць гармонічна* [СМТ, 109], *злучаць парамі* [СМТ, 111], *меншаць бясконца* [TCBM, 100], *нарастаць неабмежавана* [TCBM, 131], *передаваць графічна* [СМТ, 125], *спадаць бясконца* [TCBM, 100] і інш.;

**разнавіднасцю В<sub>2</sub>**, да якой належыць толькі адзінкаве ўтварэнне *інтэграваць часткамі* [СМТ, 113].

**Мадэль  $X_{Adj} \leftarrow Y_{Adv}$**  (190 адзінак, або 1,5 %). Ад'ектыўныя тэрміны-словазлучэнні з ад'юнктамі-прыслоўямі вызначаюца азначальнымі адносінамі паміж кампанентамі і прадстаўлены разна-віднасцю А: блізкі бясконца [РБМС, 20; ТСВМ, 100], інтэгравальны абсалютна [РБМС, 9; ТСВМ, 92], малы бясконца [РБМС, 20; ТСВМ, 100], незалежны лінейна [СМТ, 122], пратарцыйны адваротна [ТСВМ, 93], развязальны алгарытмічна [ТСВМ, 96], шчыльны рэлятыўна [ТСВМ, 153] і інш.

Такім чынам, даследаванне агульных тэндэнций функцыянавання мнагаслоўных тэрмінаў выяўляе значную колькасную перавагу і актыўнасць білексемных намінацый. Двухслоўныя тэрміны, якія складаюць асноўны корпус спецыяльных найменняў (намі зафіксавана 12756 адзінак, або 92,1 % ад агульнай колькасці комплексных тэрмінаў), у беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлены адной канструкцыяй ( $X \leftarrow Y$ ) і ўтвараюцца па чатырох асноўных мадэлях, дзе з якіх ( $X_S \leftarrow Y_S$ ;  $X_V \leftarrow Y_S$ ) рэшткуюцца не толькі ў беспрыназоўніковых варыянтах, але і ў структурах з прыназоўнікамі. Найбольш пашыраны намінацій, які ўзніклі ў выніку спалучэння субстантываў з ад'ектывамі (каля 57 %) і субстантываў з субстантывамі (каля 40 %).

#### 2.4.2. Трохлексемныя тэрміны

Да трохлексемных тэрмінаадзінак адносяцца ўтварэнні, якія структурна складаюцца з трох самастойна аформленых слоў-кампанентаў: метад інтэгравальных стасункаў ‘метад развязання сістэм дыферэнцыяльных раўнанняў з частковымі вытворнымі, заснаваны на набліжанай замене гэтых сістэм сістэмамі звычайных дыферэнцыяльных раўнанняў’ [МЭ, с. 145].

Для абазначэння складовых частак трохслоўных намінацый мы будзем выкарыстоўваць лацінскія літары **X**, **Y**, **Z**, прычым **X** – азначаны кампанент, **Y** – першасны азначальны кампанент (ад'юнкт), **Z** – другасны азначальны кампанент (суб'юнкт). Верхняя індэксy «<sup>1</sup>», «<sup>2</sup>», «<sup>3</sup>» паказваюць на колькасць і паслядоўнасць кампанентаў у граматычнай структуры тэрміна. Ніжняя індэксy азначаюць прыналежнасць кампанентаў комплекснага тэрміна да канкрэтных лексіка-граматычных класаў слоў.

Зыходзячы са структурна-семантычнай арганізацыі трохслоўных тэрмінаў, у беларускай матэматычнай тэрміналогіі можна вылучыць дзве асноўныя канструкцыі.

**У канструкцыі I –  $X \leftarrow (Y \leftarrow Z)$**  – адзінства ад'юнкта і суб'юнкта адносіцца да базавага (азначанага) кампанента: <sup>1</sup>вылучэнне <sup>2</sup>поўнага <sup>2</sup>квадрата [TCBM, 104].

**Канструкцыя II –  $(X \leftarrow Y) \leftarrow Z$**  – характарызуецца аднесенасцю суб'юнкта да адзінства базавага кампанента і ад'юнкта: <sup>1</sup>меранье <sup>2</sup>кутоў <sup>3</sup>радыяльнае [CMT, 120].

Канструкцыі могуць функцыянуваць у двух асноўных варыянтах – **беспрыназоўнікам**: *рад пунктаў кривой* [CMT, 131] і **прыназоўнікам**: *намаграма з бінарнай шкалой* [TCBM, 131].

Паводле генетычна-тэрмінаўтаральных асаблівасцей (гл. падраздел 2.4.1) кампанентаў трохлексемных тэрмінаў, кожная з канструкцый прадстаўлена некалькімі асноўнымі разнавіднасцямі. Адлюструем гэтыя разнавіднасці ў нелінейным выглядзе (табліца 2.10), дзе знак «+» абазначае ўласна моўны кампанент, «-» – запазычаны кампанент.

Табліца 2.10 – Разнавіднасці трохлексемных матэматычных тэрмінаў

Разнавіднасці	Канструкцыя I $X \leftarrow (Y \leftarrow Z)$			Канструкцыя II $(X \leftarrow Y) \leftarrow Z$		
	X	Y	Z	X	Y	Z
A	+	+	+	+	+	+
B	B <sub>1</sub>	+	+	-	+	+
	B <sub>2</sub>	+	-	+	-	+
C	+	-	-	-	-	+
D	-	+	+	+	+	-
E	E <sub>1</sub>	-	+	-	-	-
	E <sub>2</sub>	--	-	+	-	-
F	-	-	-	-	-	-

**2.4.2.1. Канструкцыя I** уключае 692 найменні (або 67 %), якія аб'ядноўваюцца ў 6 асноўных мадэляй.

**Мадэль  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})$**  (362 адзінкі, або 52,3 %) характарызуецца тым, што азначаны кампанент-субстантыў развіваецца

адзінствам першаснага і другаснага (перыферыйнага) азначальных кампанентаў, якія выражаны адпаведна субстантывам і ад'ектывам.

Вылучаная мадэль пашырана ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі і прадстаўлена:

**разнавіднасцю А:** *'адхіленне <sup>3</sup>небесных <sup>2</sup>цэлаў [TCBM, 95], <sup>1</sup>вярчэнне <sup>3</sup>вектарнага <sup>2</sup>поля [РБМС, 28], <sup>1</sup>вяршины <sup>3</sup>треугольнага <sup>2</sup>вугла [MMC, 105], <sup>1</sup>мера <sup>3</sup>двухгранных <sup>2</sup>вугла [MMC, 110], <sup>1</sup>незалеж-<sup>2</sup>насць <sup>3</sup>выпадковых <sup>2</sup>велічыняў [МЭ, 453], <sup>1</sup>памернасць <sup>3</sup>тапала-<sup>2</sup>гічнай <sup>2</sup>прасторы [МЭ, 455], <sup>1</sup>утварэнне <sup>3</sup>цэлых <sup>2</sup>лікаў [CMT, 140];*

**разнавіднасцю В<sub>1</sub>:** *'задача <sup>3</sup>аптымальнага <sup>2</sup>рэзервавання [МЭ, 439], <sup>1</sup>поле <sup>3</sup>рацыянальных <sup>2</sup>лікаў [CMT, 126];*

**разнавіднасцю В<sub>2</sub>:** *'вылічэнне <sup>3</sup>складаных <sup>2</sup>процэнтаў [CMT, 106], <sup>1</sup>вылучэнне <sup>3</sup>поўнага <sup>2</sup>квадрату [TCBM, 104], <sup>1</sup>вытворная <sup>3</sup>трыганаметрычных <sup>2</sup>функцый [MMC, 116], <sup>1</sup>вышыня <sup>3</sup>сечанага <sup>2</sup>конуса [TCBM, 105], <sup>1</sup>плошча <sup>3</sup>крыжалінейна-<sup>2</sup>трапецыві [MMC, 114], <sup>1</sup>праверка <sup>3</sup>статыстычных <sup>2</sup>гіпотэз [МЭ, 460], <sup>1</sup>рэзныца <sup>3</sup>арытмэ-<sup>2</sup>тычнай <sup>2</sup>прогрэсіі [CMT, 133];*

**разнавіднасцю С:** *'сям'я <sup>3</sup>аналітичных <sup>2</sup>функцый [TCBM, 158];*

**разнавіднасцю D:** *'базіс <sup>3</sup>бяскончымернай <sup>2</sup>прасторы [РБМС, 18; TCBM, 99], <sup>1</sup>інволюцыя <sup>3</sup>вышэйшага <sup>2</sup>парадку [CMT, 113], <sup>1</sup>інтэграція <sup>3</sup>дыферэнцыяльнага <sup>2</sup>раўнання [МЭ, 446; TCBM, 116], <sup>1</sup>матрыца <sup>3</sup>пераходных <sup>2</sup>імавернасці [TCBM, 126], <sup>1</sup>перыяд <sup>3</sup>мяшанага <sup>2</sup>дробу [TCBM, 141], <sup>1</sup>прынцып <sup>3</sup>сікалых <sup>2</sup>адлюстраванняў [МЭ, 460], <sup>1</sup>тапалогія <sup>3</sup>кампактной <sup>2</sup>збежнасці [РБМС, 197];*

**разнавіднасцю E<sub>2</sub>:** *'дэфект <sup>3</sup>квадратычнай <sup>2</sup>формы [TCBM, 111], <sup>1</sup>кампазіція <sup>3</sup>квадратычных <sup>2</sup>формаў [РБМС, 69], <sup>1</sup>метод <sup>3</sup>матэматычнай <sup>2</sup>індукцыі [МЭ, 451], <sup>1</sup>метод <sup>3</sup>найменшых <sup>2</sup>квадратоў [МЭ, 452], <sup>1</sup>тэорыя <sup>3</sup>рэзнасцевых <sup>2</sup>схемаў [МЭ, 458], <sup>1</sup>формула <sup>3</sup>поўнай <sup>2</sup>імавернасці [МЭ, 456], <sup>1</sup>функцыя <sup>3</sup>абмежаванай <sup>2</sup>варыяцыі [МЭ, 437];*

**разнавіднасцю F:** *'тып <sup>3</sup>мераморфнай <sup>2</sup>функцыі [TCBM, 160] і інш.*

Функцыю суб'юнктаў у трохслоўных тэрмінах гэтай мадэлі могуць выконваць прыналежныя прыметнікі: *'базіс <sup>3</sup>банахавай <sup>2</sup>прасторы [TCBM, 18], <sup>1</sup>ліст <sup>3</sup>рыманавай <sup>2</sup>паверхні [РБМС, 85], <sup>1</sup>метрычная <sup>3</sup>дыяфантавых <sup>2</sup>набліжанняў [МЭ, 445]* і інш.

Варыянт  $\boxed{X_S \leftarrow pr+(Y_S \leftarrow Z_{Adj})}$  вылучанай мадэлі адносна пашираны ў матэматычнай тэрміналогіі. Базавы кампанент можа звязвацца з азначальнымі з дапамогай прыназоўнікаў *да, з, на, па, пра, праз, са, у*. Фіксуюцца:

**разнавіднасць А:**  $^1\text{інтэгравальнасць}$  у  $^3\text{канцыўным}$   $^2\text{выглядзе}$  [TCBM, 116],  $^1\text{прыядзенне да}$   $^3\text{галоўных}$   $^2\text{восяў}$  [TCBM, 146],  $^1\text{раскладанне на}$   $^3\text{складовыя}$   $^2\text{часткі}$  [TCBM, 150],  $^1\text{раўнанне з}$   $^3\text{вольным}$   $^2\text{складнікам}$  [TCBM, 151],  $^1\text{устойлівасць}$  па  $^3\text{лінейным}$   $^2\text{набліжанні}$  [МЭ, 462];

**разнавіднасць В<sub>2</sub>:**  $^1\text{дотык}$  у  $^3\text{многіх}$   $^2\text{пунктах}$  [СМТ, 110],  $^1\text{задача пра}$   $^3\text{мінімальны}$   $^2\text{каркас}$  [МЭ, 445],  $^1\text{расклад}$  у  $^3\text{прамую}$   $^2\text{суму}$  [TCBM, 150],  $^1\text{раўнанне (ураўненне)}$  са  $^3\text{зменнымі}$   $^2\text{каэфіцыентамі}$  [Ахраменка, 41; TCBM, 151],  $^1\text{раўнанне са}$   $^3\text{стальмі}$   $^2\text{каэфіцыентамі}$  [TCBM, 151];

**разнавіднасць D:**  $^1\text{аксіёма пра}$   $^3\text{канцыўле}$   $^2\text{пакрыццё}$  [TCBM, 95],  $^1\text{тэорэма аб}$   $^3\text{сярэднім}$   $^2\text{значэнні}$  [СМТ, 139] і інш.

Паводле мадэлі  $\boxed{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)}$  утвараеца 155 найменняў (22,4 %). Адзінства першаснага і другаснага кампанентаў, выражаных назоўнікамі ў форме роднага склону, развівае азначаны субстантыў. Суб'юнкт у тэрмінах гэтай мадэлі нярэдка стаіць у множным ліку.

У сферы фіксациі матэматычных тэрмінаў пашираны:

**разнавіднасць А:**  $^1\text{змена}$   $^2\text{парадку}$   $^3\text{інтэгравання}$  [TCBM, 114],  $^1\text{правіла}$   $^2\text{замены}$   $^3\text{зменай}$  [МЭ, 445],  $^1\text{прымета}$   $^2\text{роўнасці}$   $^3\text{трыкутнікаў}$  [СМТ, 129],  $^1\text{раўнанне}$   $^2\text{ківача}$   $^3\text{ваганняў}$  [МЭ, 448],  $^1\text{способ}$   $^2\text{параўнання}$   $^3\text{невядомых}$  [TCBM, 156];

**разнавіднасць В<sub>1</sub>:**  $^1\text{аснова}$   $^2\text{раду}$   $^3\text{пунктаў}$  [СМТ, 103];

**разнавіднасць В<sub>2</sub>:**  $^1\text{ацэнка}$   $^2\text{параметра}$   $^3\text{размеркавання}$  [TCBM, 99],  $^1\text{незалежнасць}$   $^2\text{сістэмы}$   $^3\text{раўнанняў}$  [TCBM, 132],  $^1\text{рад}$   $^2\text{пунктаў}$   $^3\text{крывой}$  [СМТ, 131];

**разнавіднасць С:**  $^1\text{вылучэнне}$   $^2\text{квадрата}$   $^3\text{двухчлена}$  [Лабачэня–Шчыракоў, 4],  $^1\text{незалежнасць}$   $^2\text{сістэмы}$   $^3\text{аксіём (-аў)}$  [МЭ, 453; TCBM, 132];

**разнавіднасць D:**  $^1\text{аперацыя}$   $^2\text{здабывання}$   $^3\text{кораня}$  [TCBM, 97],  $^1\text{метод}$   $^2\text{падзелу}$   $^3\text{зменных}$  [МЭ, 454],  $^1\text{проблема}$   $^2\text{падзелу}$   $^3\text{лікаў}$  [СМТ, 128],  $^1\text{лінія}$   $^2\text{перасячэння}$   $^3\text{роўніцаў}$  [СМТ, 119];

**разнавіднасць Е<sub>1</sub>:** <sup>1</sup>момант <sup>2</sup>пары <sup>3</sup>вектараў [TCBM, 129], <sup>1</sup>тэорыя <sup>2</sup>набліжання <sup>3</sup>функцый [МЭ, 452];

**разнавіднасць Е<sub>2</sub>:** <sup>1</sup>сума <sup>2</sup>квадратаў <sup>3</sup>адхіленняў [TCBM, 157];

**разнавіднасць F:** <sup>1</sup>матрыца <sup>2</sup>каэфіцыентаў <sup>3</sup>карэляацыі [TCBM, 126] і інш.

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow Z_S)$  рэалізуеца толькі ў выглядзе прыназоўнікавага варыянту  $X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow pr + Z_S)$  (2 адзінкі, або 0,3 %), у якім прыназоўнік звязвае паміж сабой ад'юнкт-ад'ектыў і суб'юнктам-субстантывам, і прадстаўлена двумя тэрмінаўтварэннямі:

**разнавіднасць В<sub>1</sub>:** <sup>1</sup>раўнанне <sup>2</sup>неразвязальнае праз <sup>3</sup>радыкалы [TCBM, 151];

**разнавіднасць Е<sub>1</sub>:** <sup>1</sup>інтэграг <sup>2</sup>залежны ад <sup>3</sup>параметра [МЭ, 445; TCBM, 116].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow Z_{Adv})$  аб'ядноўвае 170 найменняў (або 24,6 %). Шэраг трохлексемных тэрмінаў будуеца па мадэлі, у якой адзінства ад'юнкта-ад'ектыва і суб'юнкта-двербатыва адносіца да базавага кампанента, выражанага назоўнікам.

Вылучаная мадэль рэалізуеца ў цэюх разнавіднасцях:

**разнавіднасці А:** <sup>1</sup>дзеянне <sup>3</sup>адваротна <sup>2</sup>ўзаемнае [TCBM, 109], <sup>1</sup>велічыні <sup>3</sup>адваротна <sup>2</sup>протырыўныя [МЭ, 437], <sup>1</sup>здаўбытак <sup>3</sup>абсолютна <sup>2</sup>збежны [TCBM, 113], <sup>1</sup>куты <sup>3</sup>роўныя <sup>2</sup>парамі [СМТ, 117], <sup>1</sup>лік <sup>3</sup>чыста <sup>2</sup>пэрыядычны [СМТ, 118], <sup>1</sup>мноства <sup>3</sup>лінейна <sup>2</sup>ўпараткованае [МЭ, 450], <sup>1</sup>прамая <sup>3</sup>блесконца <sup>2</sup>аддаленая [TCBM, 144], <sup>1</sup>размеркаванне <sup>3</sup>ласарытмічна <sup>2</sup>нармальнаяе [TCBM, 149];

**разнавіднасці Б:** <sup>1</sup>алгебра <sup>3</sup>абсолютна <sup>2</sup>свабодная [МЭ, 437], <sup>1</sup>інтэграг <sup>3</sup>несаследна <sup>2</sup>збежны [TCBM, 116], <sup>1</sup>лініі <sup>3</sup>ўзаемна <sup>2</sup>пэрпэндыкулярныя [СМТ, 119], <sup>1</sup>пункт <sup>3</sup>істотна <sup>2</sup>асаблівы [МЭ, 447; СМТ, 130; TCBM, 147], <sup>1</sup>траекторыя <sup>3</sup>адмоўна <sup>2</sup>ўстойлівая [TCBM, 159], <sup>1</sup>формы <sup>3</sup>лінейна <sup>2</sup>незалежныя [TCBM, 163], <sup>1</sup>функцыя <sup>3</sup>часткова <sup>2</sup>рэкурсіўная [МЭ, 463] і інш.

Тэрміны з базавым кампанентам-дзеясловам закончанага або незакончанага трывання, утвораныя па **мадэлях**  $X_y \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})$  і  $X_v \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)$ , не пашыраны ў сферы фіксацыі беларускай матэматычнай тэрміналогіі (3 адзінкі, або 0,4 %). Названыя мадэлі прадстаўлены ўтварэннямі **разнавіднасцей А і В<sub>2</sub>:** <sup>1</sup>здавальняць

<sup>3</sup>арытмэтычны <sup>2</sup>стасунак [СМТ, 111], <sup>i</sup>спрасціць <sup>3</sup>матэматычны <sup>2</sup>выраз [ТСВМ, 156]; <sup>i</sup>прыводзіць <sup>3</sup>падобныя <sup>2</sup>члены [СМТ, 129].

#### 2.4.2.2. Трохлексемныя тэрміны, утвораныя паводле канструкцыі П (341 адзінка, або 33 %), прэзентуюць 4 мадэлі.

Мадэль  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{\text{Adj}}$  аб'ядноўвае 250 тэрмінаў, што складае 73,3 % ад агульной колькасці трохлексемных найменняў канструкцыі П. У тэрмінах-словазлучэннях гэтай мадэлі азначаны кампанент-субстантыў стаіць у форме назоўнага склону, а ад'юнкт у форме роднага. Суб'юнкт развівае адзінства азначанага і першаснага азначальнага кампанентаў. Для вылучанай мадэлі ўласцівы:

**разнавіднасць А:** <sup>i</sup>дзельнік <sup>2</sup>мнагаскладаў <sup>3</sup>агульны [Латоцін, 85], <sup>i</sup>значэнне <sup>2</sup>кораня <sup>3</sup>арыфметычнае [МЭ, 439], <sup>i</sup>лік <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>кардынальны [РБМС, 450], <sup>i</sup>мераныне <sup>2</sup>кутоў <sup>3</sup>радыяльнае [СМТ, 120], <sup>i</sup>ператварэнне <sup>2</sup>падобнасці <sup>3</sup>прасторавае [СМТ, 126], <sup>i</sup>частка <sup>2</sup>ліку <sup>3</sup>дробавая [МЭ, 444], <sup>i</sup>уласцівасць <sup>2</sup>перыядавобразных <sup>3</sup>асноўная [MMC, 113];

**разнавіднасць В<sub>1</sub>:** <sup>i</sup>выгляд <sup>2</sup>адночлена <sup>3</sup>стандартны [MMC, 119], <sup>i</sup>значэнне <sup>2</sup>цифраў <sup>3</sup>падвойнае [СМТ, 112], <sup>i</sup>мноства <sup>2</sup>графа <sup>3</sup>дамінантавае [МЭ, 443], <sup>i</sup>персутварэнне <sup>2</sup>матрыцы <sup>3</sup>элементарнае [МЭ, 464], <sup>i</sup>рад <sup>2</sup>пунктаў <sup>3</sup>гомрафічны [СМТ, 131], <sup>i</sup>рад <sup>2</sup>пунктаў <sup>3</sup>перспектывыўны [СМТ, 131], <sup>i</sup>стка <sup>2</sup>кубаў <sup>3</sup>прасторавая [СМТ, 134];

**разнавіднасць В<sub>2</sub>:** <sup>i</sup>іхлюцыя <sup>2</sup>праменяй <sup>3</sup>цыклічная [СМТ, 144], <sup>i</sup>проекцыя <sup>2</sup>праменяй <sup>3</sup>крывая [СМТ, 128], <sup>i</sup>пункт <sup>2</sup>падобнасці <sup>3</sup>ўнутраны [СМТ, 130], <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>рэштаў <sup>3</sup>поўная [МЭ, 456], <sup>i</sup>тэорыя <sup>2</sup>лікаў <sup>3</sup>алгебраічная [МЭ, 438], <sup>i</sup>тэорыя <sup>2</sup>лікаў <sup>3</sup>метрычная [МЭ, 451];

**разнавіднасць С:** <sup>i</sup>кляса <sup>2</sup>формаў <sup>3</sup>галоўная [СМТ, 114], <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>інтэграгаў <sup>3</sup>асноўная [СМТ, 136], <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>каардынат <sup>3</sup>прамавугольная [МЭ, 457], <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>функцый <sup>3</sup>поўная [МЭ, 456], <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>каардынат <sup>3</sup>косакутнная [СМТ, 136], <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>коордынат <sup>3</sup>полярная [СМТ, 136], <sup>i</sup>тэорыя <sup>2</sup>функцый <sup>3</sup>канструктыўная [МЭ, 447];

**разнавіднасць Е<sub>1</sub>:** <sup>i</sup>праяг <sup>2</sup>функцыі <sup>3</sup>аналітычны [СМТ, 128], <sup>i</sup>рад <sup>2</sup>пунктаў <sup>3</sup>колінэарны [СМТ, 131];

**разнавіднасць Е<sub>2</sub>:** <sup>i</sup>сістэма <sup>2</sup>развязкаў <sup>3</sup>фундаментальная [ТСВМ, 154];

**разнавіднасць F:** <sup>1</sup>група <sup>2</sup>пунктаў <sup>3</sup>рэзыдуальная [СМТ, 108] і інш.

Некаторыя тэрміны характарызуюцца наяўнасцю кампанентаў эпанімічнага характару, якія звычайна выконваюць ад'юнктывную функцыю: <sup>1</sup>гіпотэза <sup>2</sup>Бэржса <sup>3</sup>моцная [МЭ, 440], <sup>1</sup>значэнне <sup>2</sup>Пікара <sup>3</sup>выключнае [РБМС, 52], <sup>1</sup>тэрэм <sup>2</sup>Біркгофа <sup>3</sup>эргадычная [РБМС, 193] і інш. У адзінкам эпанімічным тэрміне прыналежны прыметнік выступае ў ролі другаснага перыфэрыйнага кампанента: <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>каардынат <sup>3</sup>дэкартава [МЭ, 445].

**Мадэль** ( $X_S \leftarrow Y_{Adj} \leftarrow Z_{Adj}$ ) фарміруеца 74 найменнямі, што складае 21,7 % ад агульнай колькасці трохлексемных тэрмінаў канструкцыі II, і характарызуеца тым, што адзінства азначанага і першаснага азначальнага кампанентаў, выражаных адпаведна субстантывам і ад'ектывам, развіваеца перыфэрыйным кампанентам-прыметнікам. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі фіксуюцца найменні:

**разнавіднасці А:** <sup>1</sup>датычная <sup>2</sup>падвойная <sup>3</sup>ўяўная [СМТ, 109], <sup>1</sup>дзельнік <sup>2</sup>супольны <sup>3</sup>найбольшы [СМТ, 109], <sup>1</sup>адхіленне <sup>2</sup>квадратовае <sup>3</sup>сярэдніе [TCBM, 158], <sup>1</sup>здабытак <sup>2</sup>вектарны <sup>3</sup>падвойны [МЭ, 454], <sup>1</sup>раўнанне <sup>2</sup>дыферэнцыяльнае <sup>3</sup>звычайнае [TCBM, 151], <sup>1</sup>раўнанне <sup>2</sup>дыферэнцыяльнае <sup>3</sup>лінейнае [МЭ, 450; TCBM, 151], <sup>1</sup>спадзяванне <sup>2</sup>матэматычнае <sup>3</sup>ўмоўнае [МЭ, 461];

**разнавіднасці В<sub>2</sub>:** <sup>1</sup>клас <sup>2</sup>сумежны <sup>3</sup>левы [РБМС, 65], <sup>1</sup>пункт <sup>2</sup>падвойны <sup>3</sup>ўяўны [СМТ, 130], <sup>1</sup>сума <sup>2</sup>інтэгральная <sup>3</sup>ніжняя [TCBM, 157], <sup>1</sup>працэс <sup>2</sup>стациянарны <sup>3</sup>выпадковы [МЭ, 460], <sup>1</sup>форма <sup>2</sup>дыферэнцыяльная <sup>3</sup>звыродная [TCBM, 163], <sup>1</sup>функцыя <sup>2</sup>цэлая <sup>3</sup>рацыянальная [МЭ, 463], <sup>1</sup>цыліндр <sup>2</sup>трамы <sup>3</sup>кругавы [TCBM, 166];

**разнавіднасці С:** <sup>1</sup>коардынаты <sup>2</sup>тройлінейная <sup>3</sup>нормальная [СМТ, 115], <sup>1</sup>коардынаты <sup>2</sup>тройлінейная <sup>3</sup>тангенцыяльная [СМТ, 115], <sup>1</sup>лінія <sup>2</sup>фокальная <sup>3</sup>паўторная [СМТ, 119], <sup>1</sup>функцыя <sup>2</sup>аналітычная <sup>3</sup>поўная [МЭ, 456];

**разнавіднасці D:** <sup>1</sup>велічыня <sup>2</sup>выпадковая <sup>3</sup>дыскрэтная [МЭ, 444], <sup>1</sup>мнагастайнасць <sup>2</sup>алгебраічная <sup>3</sup>аффінная [МЭ, 440], <sup>1</sup>раўнанне <sup>2</sup>дыферэнцыяльнае <sup>3</sup>квазілінейнае [TCBM, 151];

**разнавіднасці F:** <sup>1</sup>функцыя <sup>2</sup>аналітычная <sup>3</sup>рэгулярная [МЭ, 458] і інш.

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_S$ . Трохлексемныя тэрміны, у якіх азначаны субстанты ў развіваеца адзінствам першаснага і другаснага азначальных кампанентаў, не атрымалі істотнага пашырэння ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі; усяго зафіксавана 12 адзінак, або 3,5 % ад агульной колькасці трохлексемных тэрмінаў канструкцыі II. Названая мадэль презентуеца разнавіднасцю **V<sub>1</sub>**: <sup>1</sup>сячэньне <sup>2</sup>сфэры <sup>3</sup>роўніцаю [СМТ, 137] і разнавіднасцю **F**: <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>аксіём <sup>3</sup>геаметрыі [МЭ, 459].

У межах дадзенай мадэлі вылучаеца група спецыяльных найменняў з другасным азначальным кампанентам-эпонімам: <sup>1</sup>выйўленне <sup>2</sup>алгебры <sup>3</sup>Лі [РБМС, 145], <sup>1</sup>інтэграп <sup>2</sup>імавернасці <sup>3</sup>Гаўса [МЭ, 442], <sup>1</sup>метады <sup>2</sup>сумавання <sup>3</sup>Чэзара [МЭ, 463], <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>аксіём <sup>3</sup>Гільберта [МЭ, 443] і інш.

Варыант  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow pr+Z_S$  разнавіднасці **V<sub>1</sub>**: <sup>1</sup>раскладанне <sup>2</sup>мнагачлена на <sup>3</sup>множнікі [MMC, 117], <sup>1</sup>узвядзенне <sup>2</sup>адначлена ў <sup>3</sup>ступень [MMC, 105].

Нешматлікія тэрміны (5 найменняў), або 1,5 %) утвораны па мадэлі  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Se}$ , дзе ў якасці другаснага азначальнага кампанента выступае ўласны назоўнік: <sup>1</sup>крытэрый <sup>2</sup>дэтэрмінантны <sup>3</sup>Хаара [РБМС, 80], <sup>1</sup>тэарэма <sup>2</sup>інтэгральная <sup>3</sup>Кашы [МЭ, 448] і інш.

Варыант  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow pr+Z_S$  прадстаўлены толькі разнавіднасцю **A**: <sup>1</sup>выпадковая <sup>2</sup>прымер без <sup>3</sup>выніку [МЭ, 442], <sup>2</sup>геаметрычная <sup>1</sup>задача на <sup>3</sup>набліжэнне [ГТТС, 14], <sup>2</sup>геаметрычная <sup>1</sup>задача на <sup>3</sup>пабудову [ГТТС, 14].

Такім чынам, трохлексемныя тэрміны ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі набылі адноснае пашырэнне. Усяго намі зафіксаваны 1033 трохлексемныя тэрміны, што складае 7,5 % ад агульной колькасці мнагаслоўных найменняў. У межах канструкцыі I ( $(X \leftarrow (Y \leftarrow Z))$ ) найбольш пашыраны наминацыі, утвораныя адзінствамі субстантыва і ад'ектыва, двух субстантываў або ад'ектыва і адвербатыва, што адносяцца да базавага кампанента-назоўніка. У канструкцыі II ( $((X \leftarrow Y) \leftarrow Z)$ ) праяўляюць актыўнасць комплексныя тэрміны, у якіх аб'яднанні субстантыва і ад'ектыва або двух субстантываў развіваюцца ад'ектыўнымі кампанентамі.

Задзейніцтва з'яўляеца тэндэнцыя трохлексемных тэрмінаў з кампанентамі-прыметнікамі і прыслоўямі да аблежавання колькасці

разнавіднасцей, у якіх перыферыйныя кампаненты з'яўляюцца іншамоўнымі структурамі. Гэта, на нашу думку, можа тлумачыцца больш рэдкім, у параўнанні з назоўнікамі, запазычваннем названых лексіка-граматычных класаў слоў.

### 2.4.3. Чатырохлексемныя тэрміны

Да чатырохлексемных тэрмінаў адносяцца спецыяльныя найменні, у якіх вылучаюцца чатыры самастойныя слова-кампаненты: <sup>1</sup>тэорыя <sup>2</sup>функцый <sup>3</sup>рэчаіснай <sup>3</sup>зменнай ‘раздел матэматычнага аналізу, у якім вывучаюцца пытанні выяўлення і набліжання, а таксама лакальныя і глабальныя ўласцівасці функцый’ [МЭ, с. 365]. Для абазначэння складовых частак чатырохлексемных тэрмінаў мы выкарыстоўваем лацінскія літары X, Y, Z, F, прычым X – азначаны кампанент, Y – першасны азначальны кампанент, Z, F – перыферыйныя азначальныя кампаненты. Верхнія індэксы «<sup>1</sup>», «<sup>2</sup>», «<sup>3</sup>», «<sup>4</sup>» паказваюць на голькасць і паслядоўнасць кампанентаў у граматычнай структуры тэрміна. Ніжнія індэксы абазначаюць прыналежнасць кампанентаў комплекснага тэрміна да пэўных лексіка-граматычных класаў слоў.

Структурная арганізацыя чатырохлексемных тэрмінаў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі абумоўлівае вылучэнне трох асноўных намінацыйных канструкцый, якія могуць напаўняцца конкретным тэрміналагічным матэрыялам і рэалізоўвацца ў некалькіх разнаўдненсцях.

У **канструкцыі I** –  $(X \leftarrow Y) \leftarrow (Z \leftarrow F)$  – аб'яднанне азначанага і першаснага азначальнага кампанентаў развіваецца адзінствам перыферыйных азначальных кампанентаў: <sup>1</sup>метады <sup>2</sup>мінімізацыі <sup>3</sup>яравых <sup>3</sup>функцый [МЭ, 464].

**Канструкцыя II** і **III**, блізкія па сваёй структурнай арганізацыі, істотна адрозніваюцца ад канструкцыі I і рэалізууюцца ў некалькіх мадыфікацыях. **Канструкцыя II** –  $[X \leftarrow \{Y \leftarrow (Z \leftarrow F)\}]$ ,  $[X \leftarrow \{(Y \leftarrow Z) \leftarrow F\}]$  – складаецца з базавага кампанента і адзінства азначальных кампанентаў: <sup>1</sup>рашэнне <sup>2</sup>сістэм <sup>4</sup>лінейных <sup>3</sup>ураўненняў [MMC, 118], <sup>1</sup>сістэма <sup>4</sup>лінейных <sup>3</sup>алгебраічных <sup>2</sup>раўненняў [МЭ, 450]; **канструкцыя III** –  $\{X \leftarrow (Y \leftarrow Z)\} \leftarrow F$ ,  $\{(X \leftarrow Y) \leftarrow Z\} \leftarrow F$  – характарызуецца дэталізацыяй перыферыйным кампанентам аб'яднання азначанага кампанента з

азначальныімі: <sup>1</sup>мноства <sup>2</sup>вярышыняў <sup>3</sup>графа <sup>4</sup>незалежнае [МЭ, 443],  
<sup>4</sup>перыядычны <sup>3</sup>бесканечны <sup>2</sup>дзесятковы <sup>1</sup>дроб [MMC, 113] і інш.

Мадыфікацыі ў межах канструкцыі адразніваюца структурна. Некаторыя з мадыфікацый могуць функцыянаваць у двух асноўных варыянтах – беспрыназоўнікам: *сярэдніе арыфметычнае некалькіх лікаў* [MMC, 119] і прыназоўнікам: *выпадковы працэс з дыскрэтным часам* [МЭ, 442] і пад.

Паводле генетычна-тэрмінаўтаральнай спецыфікі структурных кампанентаў (гл. пункт 2.4.1) кожная з канструкций прадстаўлена шэрагам асноўных разнавіднасцей. Адлюструем гэтыя разнавіднасці ў нелінейным выглядзе (табліца 2.11), дзе «+» абазначае ўласнамоўны кампанент, «-» – запазычаны кампанент.

Табліца 2.11 – Разнавіднасці чатырохлексемных матэматычных тэрмінаў

Разна- віднасці	Канструкцыя I $(X \leftarrow Y) \leftarrow (Z \leftarrow F)$				Разна- віднасці	Канструкцыя II $X \leftarrow (Y \leftarrow (Z \leftarrow F))$ $X \leftarrow \{(Y \leftarrow Z) \leftarrow F\}$				Канструкцыя III $\{X \leftarrow (Y \leftarrow Z)\} \leftarrow F$ $\{(X \leftarrow Y) \leftarrow Z\} \leftarrow F$									
	X	Y	Z	F		X	Y	Z	F										
A	+	+	+	+	A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B	B <sub>1</sub>	+	+	+	-	B <sub>1</sub>	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+
	B <sub>2</sub>	+	+	-	+	B <sub>2</sub>	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
C	+	+	-	-	B <sub>3</sub>	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+
D	D <sub>1</sub>	+	-	+	+	B <sub>4</sub>	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+
	D <sub>2</sub>	-	+	+	+	B <sub>5</sub>	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+
E	E <sub>1</sub>	+	-	-	-	B <sub>6</sub>	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+
	E <sub>2</sub>	+	-	-	+	C	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
F	E <sub>3</sub>	-	+	+	-	D	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
	E <sub>4</sub>	-	+	-	+	E <sub>1</sub>	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-
G	F <sub>1</sub>	+	-	-	-	E <sub>2</sub>	-	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-
	F <sub>2</sub>	-	+	-	-	E <sub>3</sub>	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
H	H <sub>1</sub>	-	-	+	-	E <sub>4</sub>	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
H	H <sub>2</sub>	-	-	-	+	E <sub>5</sub>	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	E <sub>6</sub>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.4.3.1. Канструкцыя I** аб'ядноўвае 37 спецыяльных найменняў, або 59,7 % ад агульнай колькасці чатырохлексемных тэрмінаў, і, у залежнасці ад асаблівасцей структурна-семантычнай арганізацыі і часцінамоўнай прыналежнасці кампанентаў тэрмінаў, рэалізуецца ў 6 мадэлях.

**Мадэль  $(X_S \leftarrow X_S) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_{Adj})$**  (10 тэрмінаў, або 27 %). Адзінства перыферыйных кампанентаў, выражаных субстантывам (у прэпазіцыі) і ад'ектывам (у постпазіцыі) развівае адзінства базавага і першаснага азначальнаага кампанентаў-назоўнікаў. Мадэль рэалізуецца пяці разнавіднасцях:

**разнавіднасці A:**  $^1\text{правілы } ^2\text{падліку } ^4\text{правільных } ^3\text{лічбаў}$  [MMC, 115];

**разнавіднасці B<sub>2</sub>:**  $^1\text{способ } ^2\text{вылічэння } ^4\text{неазначаных } ^3\text{коэфіцыен-$ таў [СМТ, 135],  $^1\text{плошча } ^2\text{паверхні } ^4\text{сфераичнага } ^3\text{сегмента}$  [MMC, 114];

**разнавіднасці D<sub>2</sub>:**  $^1\text{метад } ^2\text{сумавання } ^4\text{сярэдніх } ^3\text{арыфметычных}$  [МЭ, 460];

**разнавіднасці E<sub>4</sub>:**  $^1\text{методы } ^2\text{мінімізацыі } ^4\text{яравых } ^3\text{функцый}$  [МЭ, 464];

**разнавіднасці G:**  $^1\text{тэорыя } ^2\text{функцый } ^4\text{рэчаіснай } ^3\text{зменнай}$  [МЭ, 462],  $^1\text{тэорыя } ^2\text{функцый } ^4\text{камплекснай } ^3\text{зменнай}$  [МЭ, 462] і інш.

Варыант  $(X_S \leftarrow X_S) \leftarrow prt; (Z_S \leftarrow F_{Adj})$  названай мадэлі прадстаўлены разнавіднасцю **A**:  $^1\text{прыяўленне } ^2\text{дробаў } ^4\text{к агульнаму } ^3\text{назоўніку}$  [MMC, 115],  $^1\text{раскладанне } ^2\text{ліку на } ^4\text{простыя } ^3\text{множнікі}$  [MMC, 117],  $^1\text{час } ^2\text{звяртання да } ^4\text{запамінальнага } ^3\text{прыстасавання}$  [Латоцін, 15].

**Мадэль  $(X_S \leftarrow X_S) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_N)$**  (2 найменні, або 5,4 %). Адзінства перыферийных кампанентаў, выражаных субстантывам (у прэпазіцыі) і нумератывам (у постпазіцыі), развівае адзінства базавага і першаснага азначальнаага кампанентаў, выражаных назоўнікамі. Выяўлены дзве асноўныя разнавіднасці – разнавіднасць **A**:  $^1\text{пучок } ^2\text{праменяў } ^4\text{другога } ^3\text{парадку}$  [СМТ, 131]; разнавіднасць **D<sub>2</sub>**:  $^1\text{сістэмы } ^2\text{ураўненняў } ^4\text{другой } ^3\text{ступені}$  [MMC, 119].

**Мадэль  $(X_S \leftarrow X_{Adj}) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_{Adj})$**  абыядноўвае 17 тэрмінаў, або 45,9 %. Адзінства перыферийных кампанентаў, выражаных субстантывам (у прэпазіцыі) і ад'ектывам (у постпазіцыі), развівае адзінства базавага кампанента-назоўніка і першаснага азначальнаага кампанента-прыметніка. У межах мадэлі зафіксаваны ўтварэнні:

**разнавіднасці А:** <sup>2</sup>агульны <sup>1</sup>развязак <sup>4</sup>дыферэнцыяльнага <sup>3</sup>раўнання [МЭ, 437], <sup>2</sup>знейшы <sup>1</sup>вугал <sup>4</sup>выпуклага <sup>3</sup>многавугольніка [MMC, 105], <sup>1</sup>кут <sup>2</sup>лінейны <sup>4</sup>многаграннага <sup>3</sup>кута [СМТ, 117], <sup>2</sup>правая <sup>1</sup>тройка <sup>4</sup>некампланарных <sup>3</sup>вектараў [МЭ, 456], <sup>2</sup>дыферэнцыяльнае <sup>1</sup>ураўненне <sup>4</sup>гарманічных <sup>3</sup>ваганняў [MMC, 107];

**разнавіднасці В<sub>2</sub>:** <sup>2</sup>бакавая <sup>1</sup>грань <sup>4</sup>усечанай <sup>3</sup>піраміды [MMC, 105];

**разнавіднасці G:** <sup>2</sup>аналітычная <sup>1</sup>тэорыя <sup>4</sup>дыферэнцыяльных <sup>3</sup>раўнанняў [МЭ, 439] і інш.

Варыянт  $(X_S \leftarrow X_{Adj}) \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_{Adj})$  зафіксаваны:

у **разнавіднасці В<sub>1</sub>:** <sup>1</sup>раўнаньне <sup>2</sup>дыферэнцыяльнае з <sup>4</sup>часнымі <sup>3</sup>вываднымі [СМТ, 132];

**разнавіднасці D<sub>2</sub>:** <sup>2</sup>выпадковы <sup>1</sup>працэс з <sup>4</sup>незалежнымі <sup>3</sup>прыростамі [МЭ, 442];

**разнавіднасці E<sub>3</sub>:** <sup>2</sup>выпадковы <sup>1</sup>працэс з <sup>4</sup>дыскрэтным <sup>3</sup>часам [МЭ, 442].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow X_{Adj}) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_N)$  рэалізуецца толькі ў прыназоўнікам варыянце  $(X_S \leftarrow X_{Adj}) \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_N)$  (4 тэрміны, або 10,8 %) **разнавіднасці А:** <sup>1</sup>ураўненне <sup>2</sup>лінейнае з <sup>4</sup>дзвюма <sup>3</sup>пераменнымі [MMC, 109], <sup>1</sup>няроўнасці <sup>2</sup>лінейныя з <sup>4</sup>адной <sup>3</sup>пераменнай [MMC, 109], <sup>1</sup>няроўнасці <sup>2</sup>раўназначныя з <sup>4</sup>адной <sup>3</sup>пераменнай [MMC, 117], <sup>1</sup>ураўненні <sup>2</sup>раўназначныя з <sup>4</sup>дзвюма <sup>3</sup>пераменнымі [MMC, 117].

Шэраг мадэлей у межах канструкцыі I прадстаўлены адзінкамі ўтварэннямі і з <sup>4</sup>уляюцца непрадуктыўнымі (4 тэрміна ўтварэнні, або 10,8 %). Да такіх мадэлей адносіцца **мадэль**  $(X_S \leftarrow X_{Adj}) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_S)$ : <sup>2</sup>графічны <sup>1</sup>спосаб <sup>3</sup>рашэння <sup>4</sup>ураўненняў [MMC, 106], <sup>2</sup>алгартымтмічныя <sup>1</sup>праблемы <sup>3</sup>тэорый <sup>4</sup>груп [МЭ, 438] (разнавіднасці А і F<sub>2</sub>), а таксама **мадэль**  $(X_S \leftarrow X_{Adj}) \leftarrow (Z_{Adj} \leftarrow F_{Adj})$ : <sup>1</sup>простыя <sup>2</sup>мімабежныя <sup>4</sup>ўзаемна <sup>3</sup>перпендыкулярныя [СМТ, 129], <sup>2</sup>геаметрычныя <sup>1</sup>прагрэсія <sup>4</sup>бясконца <sup>3</sup>спадачальная [МЭ, 440] (разнавіднасці А і D<sub>2</sub>).

**2.4.3.2. Канструкцыя II** утвараецца 15 тэрмінамі, што складае 24,2 % ад агульнай колькасці чатырохлексемных спецыяльных назмененняў. У залежнасці ад спецыфікі структурна-семантычнай

арганізації і часцінамоўнай прыналежнасці кампанентаў тэрмінаў у межах гэтай канструкцыі можна вылучыць 4 намінацыйныя мадэлі.

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow \{Y_S \leftarrow (Z_S \leftarrow F_{Adj})\}}$  (4 тэрміны, або 26,7 %). Кааперацыя азначальных кампанентаў, у якую ўваходзіць адзінства перыферыйных кампанентаў – субстантыва (у прэпазіцыі) і ад'ектыва (у постпазіцыі), – што развівае першасны азначальны кампанент-субстантыв, адносіца да базавага кампанента-назоўніка. Мадэль прадстаўлена разнавіднасцю  $B_3$ : <sup>1</sup>набліжэнне <sup>2</sup>функцыі <sup>4</sup>камплекснай <sup>3</sup>зменнай [МЭ, 452], <sup>1</sup>рашэнне <sup>2</sup>сістэм <sup>4</sup>лінейных <sup>3</sup>ураўненняў [MMC, 118] і разнавіднасцю  $D$ : <sup>1</sup>формула <sup>2</sup>каранёў <sup>4</sup>квадратнага <sup>3</sup>ураўнення [MMC, 122].

Варыант  $\boxed{X_S \leftarrow \{Y_S \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_{Adj})\}}$ : <sup>1</sup>уласцівасці <sup>2</sup>ступені з <sup>4</sup>рацыянальным <sup>3</sup>паказчыкам [MMC, 118] – разнавіднасць  $B_1$ .

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow \{Y_S \leftarrow (Z_S \leftarrow F_N)\}}$  рэалізуецца у **назоўніковым варыянце**  $\boxed{X_S \leftarrow \{Y_S \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_N)\}}$  (6,7 %), які прадстаўлены адзінным тэрмінаутварэннем разнавіднасці  $D$  – <sup>1</sup>сістэмы <sup>2</sup>няроўнасцей з <sup>4</sup>адной <sup>3</sup>пераменнай [MMC, 119].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow \{(Y_S \leftarrow Z_{Adj}) \leftarrow F_{Adj}\}}$  аб'ядноўвае 7 структур, або 46,7 %. Кааперацыя азначальных кампанентаў, якая складаецца з адзінства субстантыва і ад'ектыва, развітага перыферыйным кампанентам-ад'ектывам, адносіца да базавага кампанента-субстантыва.

Мадэль фіксуецца:

у разнавіднасці  $A$ : <sup>1</sup>знак <sup>4</sup>арыфметычнага <sup>3</sup>квадратнага <sup>2</sup>кораня [MMC, 108], <sup>1</sup>плошча <sup>4</sup>правільнага <sup>3</sup>выпуклага <sup>2</sup>многавугольnika [MMC, 114], <sup>1</sup>рашэнне <sup>4</sup>квідрасцейных <sup>3</sup>трыганаметрычных <sup>2</sup>ураўненняў [MMC, 118];

разнавіднасці  $B_2$ : <sup>1</sup>пучок <sup>4</sup>полярных <sup>3</sup>плоскіх <sup>2</sup>системаў [СМТ, 131];

разнавіднасці  $D$ : <sup>1</sup>сістэма <sup>4</sup>лінейных <sup>3</sup>алгебраічных <sup>2</sup>раўнанняў [МЭ, 450];

разнавіднасці  $E_2$ : <sup>1</sup>анафема <sup>4</sup>правільнай <sup>3</sup>усечанай <sup>2</sup>піраміды [MMC, 104], <sup>1</sup>сума <sup>4</sup>бесканечнай <sup>3</sup>геаметрычнай <sup>2</sup>прагрэсіі [MMC, 120].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow \{(Y_S \leftarrow Z_S) \leftarrow F_{Adj}\}}$  (3 тэрміны, або 20 %). Кааперацыя азначальных кампанентаў, якая складаецца з адзінства субстантываў, развітага перыферыйным кампанентам-ад'ектывам, адносіца да базавага кампанента-назоўніка.

Зафіксаваны:

- разнавіднасць  $B_2$ :  $^1\text{плоіча} ^2\text{бакавой} ^3\text{паверхні} ^3\text{конуса}$  [MMC, 114],  $^1\text{плоіча} ^2\text{бакавой} ^2\text{паверхні} ^3\text{прызмы}$  [MMC, 114];  
разнавіднасць  $E_3$ :  $^1\text{кампазіція} ^2\text{лінейных} ^2\text{выяўленняў} ^3\text{групы}$  [РБМС, 69].

2.4.3.3. Да канструкцыі III адносіцца 10 чатырохлексемных тэрмінаў (16,1 %), аб'яднаных у 7 мадэлей.

Мадэль  $\{(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Adj}\} \leftarrow F_{Adj}$  (3 тэрміна, або 30 %).

Перыферыйны кампанент-прыметнік развівае кааперацыю азначанага і іншых азначальных кампанентаў, якая складаецца з адзінства базавага кампанента-субстантыва і ад'ектыва, да якога адносіца другасны азначальны кампанент-прыметнік. Мадэль рэпрэзентуеца разнавіднасцю А:  $^3\text{сярэдніе} ^2\text{квадратовае} ^1\text{мноіства} ^4\text{выбаркаве}$  [МЭ, 441],  $^3\text{бесканечны} ^2\text{дзесятковы} ^1\text{дроб} ^4\text{неперыядычны}$  [MMC, 111],  $^3\text{бесканечны} ^2\text{дзесятковы} ^1\text{дроб} ^4\text{перыядычны}$  [MMC, 113].

Іншыя мадэлі і варыянты аб'яднаноў заюць адзінкавыя спецыяльныя найменні (70 %).

Мадэль  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)\} \leftarrow F_{Adj}$ :  $^1\text{мноіства} ^2\text{вярышыняў} ^3\text{графа}$   $^4\text{незалежнае}$  [МЭ, 443] – разнавіднасць  $B_1$ .

Мадэль  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)\} \leftarrow F_N$ :  $^1\text{другая} ^1\text{прымета} ^2\text{роўнасці}$   $^3\text{трохвугольнікаў}$  [MMC, 105],  $^4\text{першая} ^1\text{прымета} ^2\text{роўнасці}$   $^3\text{трохвугольнікаў}$  [MMC, 113] – разнавіднасць А.

Мадэлі  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)\} \leftarrow F_S$ ,  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow F_{Adj}$ ,  $\{X_V \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow F_{Adj}$ ,  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow F_S$  функцыянуюць толькі ў выглядзе прыназоўнікавых варыянтаў.

Прыназоўнікавы варыянт  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)\} \leftarrow pr+F_S$ :  $^1\text{раскладанне} ^2\text{рэзнасці} ^3\text{квадрататаў на} ^4\text{множнікі}$  [MMC, 117] – разнавіднасць  $B_1$ .


Прыназоўнікавы варыянт  $\{X_S \leftarrow pr+(Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow F_{Adj}$ :  $^1\text{тэарэма}$  аб  $^3\text{сярэднім} ^2\text{значэнні} ^4\text{абагульненая}$  [Латоцін, 188] – разнавіднасць  $B_3$ .

Прыназоўнікавы варыянт  $\{X_V \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow pr+F_{Adj}$ :  $^1\text{ператвараць} ^3\text{звычайны} ^2\text{дроб у} ^4\text{дзесятковы}$  [Латоцін, 124] – разнавіднасць А.

Прыназоўнікавы варыянт  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow pr+F_S$ :  $^1\text{раскладанне} ^3\text{квадратнага} ^2\text{трохчлена на} ^4\text{множнікі}$  [MMC, 117] – разнавіднасць  $B_2$ .

Усяго паводле трох зафіксованих канструкций, разнастайных мадэлей і іх варыяятаў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўтвораны 62 чатырохлексемныя тэрміны, або 0,4 % ад агульной колькасці мнагаслоўных намінацый. Найбольшай прадуктыўнасцю харектарызуюцца структуры канструкцыі I, у якіх адзінства субстантыва і ад'ектыва развівае аналагічнае аб'яднанне або адзінства двух субстантываў.

Такім чынам, відавочна, што спецыяльная лексіка тэрмінасістэмы матэматыкі не з'яўляецца аднароднай – ні структурна, ні дэргывацыйна. У матэматычнай тэрміналогіі выразна супрацьпастаўлены аднаслоўныя і неаднаслоўныя, у першую чаргу двухслоўныя, намінацыі, прычым колькасна найбольш пашираны комплексныя найменні (дыяграма 2.5, табліца 2.12).



**Дыяграма 2.5 – Паширанасць розных спосабаў тэрмінаўтварэння ў некаторых галіновых тэрміналогіях**

**Заяўвага** – Колькасць тэрмінаў, утвораных разнастайнымі спосабамі (у працэктных судансінах), для энтомалагічнай тэрміналогіі прыводзіцца па-

водле звестак А.І.Калечыц [Калечыц, 2002б]. Дацьеная па фізічнай і лінгвістычнай тэрміналогіях атрыманы намі на аснове вывучэння дзесяці выбарак (па 100 спецыяльных найменняў кожная), створаных у выніку сінтэзу частак рэестраў «Руска-беларускага фізічнага слоўніка» А.І.Болсуна (Мінск, 1993), «Руска-беларускага фізічнага слоўніка» У.Самайлюковіча, У.Пазняка, А.Сабалеўскага (Мінск, 1994), «Руска-беларускага фізічнага слоўніка» А.М.Каладзінскага, Д.М.Карацінскай, П.У.Сцяцко (Гродна, 1999), а таксама «Слоўніка лінгвістычных тэрмінаў» П.У.Сцяцко, М.Ф.Гуліцкага, Л.А.Антанюк (Мінск, 1990), «Слоўніка лінгвістычных тэрмінаў» А.Л.Юрэвіча (Мінск, 1962), «Русско-белорусского словаря лингвистических терминов» пад рэд. М.В.Бірылы, П.У.Сцяцко (Мінск, 1988).

**Табліца 2.12 – Структурна-дэрывацыйная характеристыстика беларускай матэматычнай тэрміналогіі**

Спосаб утварэння	Мона-лексемныя тэрміны	Полілексемныя тэрміны		
		Двух-лексемныя	Трох-лексемныя	Чатырох-лексемныя
Марфалагічны	2276	–	–	–
Семантычны	2020	–	–	–
Уласналексічны	1029	–	–	–
Марфолага-сінтаксічны	51	–	–	–
Сінтаксічны		12756	1033	62
<b>Усаго</b>	<b>5276</b>	<b>12756</b>	<b>1033</b>	<b>62</b>

### **3. СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ МАТЭМАТАЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІ**

Увесь механізм мовы, як справядліва адзначае Ф. дэ Сасюр, «грунтуюцца выключна на тоеснасцях і адрозненнях» [Сассюр, 1977, с. 141]. Тэрмінам у межах тэрмінасціі ўласцівы парадыгматычныя сувязі раўназначнага (сінанімія / варыянтнасць / дублетнасць / полімарфізм), набліжанага (полісемія) і апазіцыйнага (антанімія) характару.

#### **3.1. Полімарфізм у беларускай матэматаычнай тэрміналогіі**

У нашым даследаванні мы зыходзім з таго, што адзінкі, якія адносяцца да аднаго дэнатата (сігніфиката), але адрозніваюцца фармальна, з'яўляюцца паліморфнымі намінацыямі. Яны харектарызуюцца:

- а) семантычнай эквівалентнасцю і агульнасцю семантычнай функцыі ва ўсіх кантэкстах [Лайонз, 2003, с. 77];
- б) аднатыпнасцю або рознаструктурнасцю / рознаўзроўневасцю фармальнага выражэння;
- в) узаемазамяняльнасцю (гл. ніжэй), якая выступае не ў якасці абавязковай умовы, а як аптымальны вынік існавання паліморфных найменніяў.

Пры даследаванні тэрміналагічнага полімарфізму мы абапіраемся на асноўныя палажэнні класіфікацыі тэрміналагічных сінонімаў і варыянтаў В.А.Татарынава [Татаринов, 1996, с. 191–195], Б.М.Галаўіна і Р.Ю.Кобрына [Головін–Кобрін, с. 53–58] і зыходзім з таго, што семантычна суадносныя рознаструктурныя тэрміны могуць быць вынікам:

- а) экстэрнальнага полімарфізму;
- б) анамасіялагічнага полімарфізму;
- в) лексемнага полімарфізму.

Многія матэматычныя паліморфныя тэрміны, за некаторым выключэннем адзінак квантытатыўнага і сінтаксічнага падтыпаў анамасіялагічнага полімарфізму, фактычна ўваходзяць у храналагічна розныя тэрміналагічныя падсістэмы, не з'яўляюцца ўзаемазамяняльнымі ў кантэкстах і не ўступаюць у адносіны «норма – адхіленне», што, на нашу думку, не дазваляе гаварыць пра іх варыянтнасць. Аднак такія намінацыі характарызуюцца тоесным аб’ёмам семантыкі і адносяцца да аднаго дэнатата або сігніфіката (*ліміт, прэдзел, рубеж* – ‘неабмежаванае набліжэнне пэўнай зменнай да якога-н. пастаяннага значэння’ [МЭС, с. 480]), а таксама (або) нярэдка звязаны ў дыяхранічным плане (сымбаль [СМТ, 136; БНТ, 1922а, 48], сімвал [РБМС, 179]).

### **3.1.1. Экстэрнальны полімарфізм**

Экстэрнальны полімарфізм<sup>1</sup> звязаны з праяўленнем ізафункцыянальных і ізаструктурных уласцівасцей мовы, якія не парушаюць тоеснасці моўнай адзінкі самой сабе [Сложеникина, 2005, с. 50] і не выклікаюць у тэрміне семантычна-паняційных (унутраных) зрухаў [Татарынов, 1996, с. 192].

У межах экстэрнальнага полімарфізму можна вылучыць тры асноўныя падтыпы – фаналагічны, акцэнталагічны і граматычны полімарфізм.

**3.1.1.1. Фаналагічны полімарфізм** (73,1 %) прадстаўлены фармальнымі рэалізацыямі тэрміна, тоеснымі па марфемным складзе і граматычнай харэстрыстыцы. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўзнікненне большасці фаналагічных паліморфаў абумоўлена сусідаваннем у межах асобных храналагічных перыядоў розных падыходаў да адаптациі запазычаных адзінак: *апафема* [МЭ, 439; ПС, 2; РБМС, 16; СМ, 19], *апатэма* [ГТГС, 75; МЭ, 439; СМТ, 103; ТСВМ, 96; БНТ, 1922а, 40 і інш.]; *арыфметыка* [МЭ, 439; РБМС, 16; ПС, 3], *арытметыка* [МЭ, 439; СМТ, 103; ТСВМ, 98; БНТ, 1922а, 40]; *верзар*

<sup>1</sup> Для абазначэння гэтага тыпу полімарфізму мы ўводзім тэрмін **экстэрнальны полімарфізм** (ад англ. *external* ‘знешні’), які, як нам падаецца, найболыш поўна адлюстроўвае сутнасць намінуемай з’явы.

[РБМС, 24; СМТ, 106], *версар* [РБМС, 25]; *гаматэтыя* [РБМС, 35; СМТ, 107; БНТ, 1922а, 41], *гаматэцыя* [МЭ, 442, ТСВМ, 106]; *гамільтаніян* [МЭ, 442; РБМС, 31], *ікасаэдр* [МЭ, 446; ПС, 7; РБМС, 56; ТСВМ, 116], *ікозаэдр* [СМТ, 113]; *хамільтаніян* [ТСВМ, 165]; *нуль* [ГТТС, 94; ПС, 12; РБМС, 110; СМТ, 122; ТСВМ, 134 і інш.], *ноль* [БНТ, 1922а, 45]; *нумарацыя* [РБМС, 110; СМТ, 122; ТСВМ, 134 і інш.], *нумерацыя* [АТ, 3; Програма 1920, 3; ПС, 12; БНТ, 1922а, 45]; *эксыцэнтрысітэт* [МЭ, 464; РБМС, 225; ТСВМ, 169], *эксыцэнтрыцытэт* [СМТ, 144] і мн. інш.

**3.1.1.2.** Для акцэнталагічнага полімарфізму (17,3 %) уласціва перамяшчэнне націску ў межах лексемы. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі прыналежнасцю да акцэнталагічнага падтыпу полімарфізму могуць харектарызывацца тэрміны-субстантывы і тэрміны-ад'ектывы як з вытворнымі, так і з чэвыйтворнымі асновамі. Вылучаецца 5 асноўных мадэлей:

**корань↔корань:** *парабала* [ГТТС, 97; МЭ, 455; ПС, 12; РБМС, 126; СМТ, 124; ТСВМ, 138 і інш.], *чораболя* [БНТ, 1922а, 45]; *працэнт* [МЭ, 457; ТСВМ, 145], *процант* [Програма, 1936, 7; ПС, 14; СМТ, 129; БНТ, 1922а, 46]; *корань* [МЭ, 448; ПС, 8; СМТ, 115; ТСВМ, 121; БНТ, 1922а, 43], *карэнь* [ГТТС, 86];

**корань↔суфікс:** *васёвы* [СМТ, 105; ТСВМ, 102], *весёвы* [ГТТС, 76]; *выростванне* [РБМС, 29; ТСВМ; БНТ, 1922а, 41], *вырастанне* [РБМС, 185]; *знах южанне* [ТСВМ, 115], *знаходжэнне* [СМТ, 111]; *няведамая* [ЭА, ч. 1, 64], *невядомая* [СМТ, 122; ТСВМ, 132];

**корань↔флексія:** *выводная* [БНТ, 1922а, 46], *вывадная* [СМТ, 105];

**суфікс↔флексія:** *гульёвы*, *гульявы* [Латоцін, 38];

**прэфікс↔суфікс:** *выбаркавы* [Латоцін, 16; РБМС, 29], *выбарковы* [ТСВМ, 103].

**3.1.1.3.** Граматычны полімарфізм (9,6 %) уласцівы толькі асобным, пераважна запазычаным, тэрмінам, якія могуць мець розныя паказальнікі дыферэнцыяцыі роду: *адсотак* [БНТ, 1922а, 39], *адсотка* [МЭ, 457]; *дээтэрмінат* [МЭ, 445; РБМС, 43; ТСВМ, 111; БНТ, 1922а, 42], *дээтэрміната* [ПС, 5]; *клас* [РБМС, 64; ТСВМ, 120], *кляса* [СМТ,

114; БНТ, 1922а, 43]; *прастор* [ГТТС, 103], *прастора* [МЭ, 457; РБМС, 155; СМТ, 127; ТСВМ, 144; БНТ, 1922а, 46]; *эліпс* [МЭ, 464; ПС, 19; РБМС, 225; СМТ, 144; ТСВМ, 169], *эліпса* [БНТ, 1922а, 50] і інш.

У тэрміналогіі матэматыкі экстэрнальным полімарфізмам характарызуеца 9,6 % намінацый ад агульнай колькасці паліморфных найменняў. Відавочна, што найбольш часта фаналагічны, акцэнталалагічны і граматычны падтыпы полімарфізму дэманструуюць храналагічную абмежаванасць функцыяновання канкрэтнай формы пэўнай лексічнай адзінкі [*Шкраба*, с. 56].

### 3.1.2. *Анамасіялагічны полімарфізм*

Для анамасіялагічнага полімарфізму характэрна ўказанне на ступень праяўлення той ці іншай уласцівасці дэнатата (сігніфіката), якое рэалізуеца праз частковае або поўнае змяненне структуры тэрміна. У межах анамасіялагічнага тыпу полімарфізму мы вылучаем афіксальны, кампазітны, сінтаксічны і квантыватыўны падтыпы.

**3.1.2.1.** У беларускай лінгвістычнай традыцыі тэрміны, якія адрозніваюцца афіксальнай, прынята, як правіла, адносіць да словаўтваральных (марфалагічных) варыянтаў (сінонімаў) [*Варановіч*, с. 15; *Мова*, с. 34, 260–261; *СЛТ*, с. 32; *Шкраба*, с. 81–99]. Аднак нам падаеца, што судносныя пары патэнцыяльна словаўтваральных афіксаў пры тесніх каранёвых марфемах не заўсёды з'яўляюцца дэрывацарамі, бо адпаведныя тэрмінаадзінкі могуць быць утвораны з дапамогай розных спосабаў і ўзыходзіць да розных асноў.

Так, намінацій *абмежаваны* [ТСВМ, 92] і *абмежаны* [ГТТС, 68] адрозніваюцца структурнымі элементамі *-аван-* і *-ан-*, якія не з'яўляюцца дэрывацыйнымі для гэтых тэрмінаў. Найменне *абмежаваны* ўтворана ад адпаведнага дзеяслова *абмежаваць* з дапамогай суфікса *-н-*, а тэрмін *абмежаны* – ад субстантыва *мяжса* з дапамогай конфікса *аб-+ан-*. Тэрміны *інтэрпаляванне* [РБМС, 60; ТСВМ, 117] і *інтэрпалираванне* [ПС, 7], відавочна, утвораны ад розных баз (*інтэрпалява-(ць)* і *інтэрпалирава-(ць)*) з дапамогай суфікса *-нн-*. Таму ў нашым даследаванні для абазначэння намінацый, якія называюць адно і тое ж

ланяцце і не супадаюць марфемным складам, але пры гэтым належачы да аднаго лексіка-граматычнага класа, мы будзем выкарыстоўваць тэрмін *афіксальныя паліморфы*. Важным лічым падкрэсліць, што афіксальныя паліморфы не абавязкова павінны адрознівацца менавіта дэрывацыйнымі фармантамі.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі афіксальны полімарфізм прадстаўлены трывма падтыпамі – суфіксальным, префіксальным і гібрыдным. Адзначым некаторую ўмоўнасць прапанаваных найменняў. Так, тэрмін *суфіксальныя паліморфы* прымяняльны да лексем з суадноснымі посткаранёвымі афіксальными марфемамі (або са спалучэннем некалькіх такіх марфем): *аблямоў-н-(ы)* [РБМС, 114], *аблямав-а-льн-(ы)* [ТСВМ, 92].

Суфіксальны полімарфізм у беларускай матэматычнай тэрміналогіі характарызуецца карэляацыйнай суфіксаў (або іх спалучэнняў) і прадстаўлены 32 разнавіднасцямі (табліца 3.1).

Таблица 3.1 – Суфіксальны полімарфізм

Лексика- граматич- ны клас	Афіксы	Тэрміны
S	-а- / -ва-	абмяранне, абмерванне [Латоцін, 81]; адкідаць, адкідаваць [Латоцін, 95]; вылічаць, вылічваць [Латоцін, 19]; запічаць, запічваць [Латоцін, 36]; падлічаць, падлічваць [Латоцін, 46]; накладаць, накладваць [Латоцін, 68] і іш;
	-ав-а- / -оў-ва-	замацаванне, замацоўванне [Латоцін, 34];
	-ав-а-нн- / -оў-к-	групванне, групоўка [Латоцін, 23];
	-ав-а- / -ыj-ав-а-	дыферэнцаванне [МЭ, 445; РБМС, 46; ТСВМ, 110], дыферэнцыяванне [БНТ, 1922а, 42];
	-адзь- / -ын-	вершадзь [ГТТС, 76], вршына [РБМС, 25; РБС, 26; СМТ, 106; ТСВМ, 106];
	-ак- / -а-нн-	развязак [МЭ, 457; РБМС, 172], развязанне [МЭ, 457];
	-асць- / -ат- / -ын-	доўгасць, дствіта, даўжыня [Латоцін, 30];
	-асць- / -ін-	няпоймасць, непаўніця [Латоцін, 74];
	-асць- / -іц-	розласца [РБМС, 166], розніца [ГТТС, 110; РБМС, 166; ТСВМ, 152; СМТ, 133; БНТ, 1922а, 47];
	-н-асць- / -ын-	акружнасць [ГТТС, 72; РБМС, 114], акружына [РБМС, 114];
	-ізн- / -ін-	крывізна [Астраб, 210; РБМС, 79; Смірноў, т. 1, 169; СМТ, 117; ПС, 8], крывіня [МЭ, 449; РБМС, 79; ТСВМ, 121];
	-к- / -енн-	зачэпка, зачапленне [РБМС, 52];
	-н- / -а-льн-	выканнасць, выканальнасць [Латоцін, 17]; недасяжнасць, недасягальнасць [Латоцін, 71];
	-н- / -лів-	зменнасць, зменлівасць [Латоцін, 39];
	-н- / -ы-в- / -ы-м-	множнае [ГТТС, 92], множыва [МЭ, 452; СМТ, 120; БНТ, 1922а, 44], множымае [ПС, 11];
	-нік- / -ы (i)-цель-	дзельнік [ГТТС, 81; МЭ, 444; Праграма, 1935, 3; ПС, 5; РБМС, 42; СМТ, 109; ТСВМ, 109; БНТ, 1922а, 41], дзяліцель [Праграма, 1935, 3; Смірноў, т. 2, 51];

Лексика- граматич- ні клас	Афікси	Тэрміны
Adj (Adj / Part)		<i>мноэкснік</i> [ГТТС, 92; МЭ, 452; ПС, 10; РБМС, 101; СМТ, 120; ТСВМ, 128; БНТ, 1922а, 44], <i>множыцель</i> [Праграма, 1934, 4; Праграма, 1935, 5; Смірноў, т. 2, 295];
	-ə- / -авін-	<i>дуга</i> [МЭ, 444; РБМС, 48; СМТ, 110; ТСВМ, 110 і інш.], <i>дугавіна</i> [ГТТС, 18];
	-ə- / -а-нн-	<i>выклад</i> , <i>выкладанне</i> [Латоцін, 39]; <i>дотык</i> , <i>датыканне</i> [Латоцін, 47]; <i>наклад</i> [ГТТС, 93], <i>накладанне</i> [ГТТС, 93; РБМС, 105; ТСВМ, 131; БНТ, 1922а, 45]; <i>уклад</i> , <i>укладанне</i> [Латоцін, 13] і інш.;
	-ə- / -к-	<i>падстанова</i> [МЭ, 454; ТСВМ, 136], <i>падстаноўка</i> [ГТТС, 96; РБМС, 135; РБС, 293; СМТ, 124];
	-ə- / -язь-	<i>дроб</i> [ГТТС, 124; МЭ, 44; РБМС, 48; ПС, 5; СМТ, 110; ТСВМ, 109; БНТ, 1922а, 41], <i>дробязь</i> [АТ, 6; ГТТС, 124];
	-ав- / -н-	<i>балавы</i> , <i>бальны</i> [Латоцін, 8]; <i>двухбалавы</i> , <i>двухбальны</i> [Латоцін, 25]; <i>свухліставы</i> , <i>двухлісны</i> [Латоцін, 24] і інш.;
	-ав- / -оўн-	<i>двухсэнавы</i> , <i>двухсансоўны</i> [Латоцін, 25];
	-ав- / -н- / -оўн-	<i>бяссэнавы</i> , <i>бяссэнсны</i> , <i>бессэнсоўны</i> [РБМС, 20];
	-ав-а-льн- / -оўн-	<i>накіравальны</i> , <i>накіроўны</i> [Латоцін, 69];
	-ва-л-и- / -оўн-	<i>даказвальны</i> , <i>даказоўны</i> [Латоцін, 30];
	-льн- / -юч-	<i>датаўняльны</i> [ТСВМ, 108], <i>датаўняючы</i> [БНТ, 1922а, 41]; <i>спадальны</i> [РБМС, 201; СМТ, 135; ТСВМ, 155], <i>спадаючы</i> [РБМД, 18];
	-н- / -а-льн-	<i>абарочны</i> , <i>абарачальны</i> [Латоцін, 83]; <i>абнімны</i> , <i>абнімальны</i> [СМТ, 101]; <i>абдымыны</i> [ТСВМ, 92], <i>абдымальны</i> [РБМС, 113]; <i>выводны</i> , <i>выводжальны</i> [Латоцін, 16]; <i>вымерны</i> , <i>вымяральны</i> [Латоцін, 40]; <i>вычэрпны</i> , <i>вычарпальны</i> [Латоцін, 46]; <i>затухны</i> , <i>затухальны</i> [Латоцін, 36] і інш.;
	-н- / -анальн-	<i>прапарцыйны</i> [ТСВМ, 144], <i>пропарцыянальны</i> [ГТТС,

Лексіка- граматыч- ны клас	Афіксы	Тэрміны
		102; Праграма, 1934, 7; СМТ, 128; БНТ, 1922а, 46];
	-н- / -ів-	<i>праудны</i> [ГТТС, 104], <i>праудзівы</i> [РБМС, 61; ТСВМ, 145];
	-н- / -лів-	<i>зменны</i> , <i>зменлівы</i> [Латоцін, 39];
	-н- / -уч-	<i>сечны</i> [ТСВМ, 153], <i>сякучы</i> [РБС, 386; СМТ, 137];
	-н- / -ч-	<i>доследны</i> , <i>даследчы</i> [Латоцін, 92];
	-н- / -яляльн-	<i>вектарны</i> [ТСВМ, 101], <i>вектарыяльны</i> [Смірноў, т. 1, 443; СМТ, 106];
	-оў-ва-льн- / -оўн-	<i>апраксімоўвальны</i> , <i>апраксімоўны</i> [Латоцін, 7]; <i>інтэгроўвальны</i> , <i>інтэгроўны</i> [Латоцін, 43]; <i>мажароўвальны</i> , <i>мажароўны</i> [Латоцін, 61]; <i>нармоўвальны</i> , <i>нармоўны</i> [Латоцін, 79] і інш.;
Adv	-ø- / -н-	<i>бясконца</i> , <i>бесканечна</i> [Латоцін, 9]

Такім чынам, у сферы фіксацыі матэматычных тэрмінаў прадуктыўнасцю вызначаюцца наступныя разнавіднасці суфіксальнага полімарфізму: **-а- / -ва-**, **-о- / -а-нч-** (субстантывы); **-ав- / -н-**, **-н- / -а-льн-**, **-оў-ва-льн- / -оўн-** (ад'ектывы).

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі некалькі менш пашыраны прэфіксальны шэдтып афіксальнага полімарфізму; лексемы з карэллявальнымі грыстаўкамі або іх спалучэннямі прадстаўлены 19 разнавіднасцямі (табліца 3.2).

Табліца 3.2 – Прэфіксальны полімарфізм

Лексика- граматич- ны клас	Афіксы	Тэрміны
S	аб- / вы- / па- / сыз-	<b>вымер</b> [ГТТС, 77; СМТ, 106; ТСВМ, 104], <b>абмер</b> , <b>памер</b> , <b>сызмер</b> [ГТТС, 77];
	вы- / с-	<b>выкарыстанне</b> , <b>скарыстанне</b> [Латоцін, 45];
	вы- / –	<b>вытлуматэнне</b> , <b>тлумачэнне</b> [Латоцін, 45];
Adj	да- / с- / ус-	<b>дапаможны</b> [РБМС, 28; СМТ, 108], <b>спаможны</b> , <b>успаможны</b> [ГТТС, 112];
	з- / пера-	<b>зъменны</b> [ГТТС, 99], <b>пераменны</b> [ГТТС, 99; СМТ, 125];
	на- / пры-	<b>набліжэнне</b> [РБМС, 149; СМТ, 121; ТСВМ, 130], <b>прыбліжэнне</b> [ПС, 17];
	неда-а- / неда-вы-	<b>недаазначаны</b> , <b>недаиззначаны</b> [Латоцін, 71];
	най- / –	<b>найбліжэйшы</b> , <b>бліжэйшы</b> [Латоцін, 9]; <b>найвышэйшы</b> , <b>вышэйшы</b> [Латоцін, 18];
V	а- / аб- (аба-)	<b>акружаць</b> [РБМС, 114; ТСВМ, 95], <b>абакружаць</b> [РБМС, 114]; <b>азначаць</b> , <b>абазначаць</b> [Латоцін, 88];
	а- / вы-	<b>азначаць</b> , <b>вызначаць</b> [Латоцін, 91];
	аба- / ад- / па-	<b>абазначаць</b> , <b>адзначаць</b> , <b>пазначаць</b> [Латоцін, 81];
	аб- / у-	<b>аі агульняць</b> [ГТТС, 67; СМТ, 101; ТСВМ, 92], <b>уагульняць</b> [ГТТС, 67];
	вы- / з- / ў-	<b>вымушаць</b> , <b>змушаць</b> , <b>прымушаць</b> [Латоцін, 17];
	вы- / за-	<b>вымераць</b> , <b>замераць</b> [Латоцін, 34];
	вы- / па-	<b>выпраўляць</b> , <b>напраўляць</b> [РБМС, 61];
	да- / пры-	<b>дабавіць</b> , <b>прыбавіць</b> [Латоцін, 29];
	на- / пры-	<b>назначаць</b> , <b>прызначаць</b> [Латоцін, 67];
	па- / с- / у-	<b>натоўпіць</b> , <b>стоўпіць</b> , <b>утоўпіць</b> [ГТТС, 98];
	с- / у-	<b>ствараць</b> , <b>утвараць</b> [Латоцін, 83]

Паняцце *гібрыдны афіксальны полімарфізм* уводзіцца намі для  
намінацыі адрозненняў паміж тэрмінамі тыпу *паверхня* [ГТТС, 78;  
МЭ, 454; ПС, 12; РБМС, 130; СМТ, 123; ТСВМ, 135; БНТ, 1922а, 45] і  
*вярхніна* [ГТТС, 78]. Тэрмін *паверхня* ўтварыўся з дапамогай  
тэрміналагізацыі агульнаўжывальнай лексемы, якая, у сваю чаргу,

была ўтворана канфіксальным спосабам (*на-+-н-*) ад субстантыва *верх* [ССБМ, с. 217], а малараспайсюджанае спецыяльнае найменне *вярхніна*, як нам падаецца, узыходзіць да слова *верхні*, ад якога яно ўтварылася з дапамогай суфікса *-ін-*. Фіксуеца 8 разнавіднасцей гібрыднага афіксальнага полімарфізму (табліца 3.3).

Табліца 3.3 – Гібрыдны афіксальны полімарфізм

Лексика- граматич- ны клас	Афіксы	Тэрміны
S	вы-+ -енн- / па-+ -к-	<i>выпраўленне, напраўка</i> [Латоцін, 45];
	па-+ -н- / -ільн-	<i>падзельнасць, дзялільнісць</i> [Латоцін, 26];
	па-+ -н- / -нін-	<i>паверхня</i> [ГТТС, 78; МЭ, 454; ПС, 12; РБМС, 130; СМТ, 123; ТСВМ, 135; БНТ, 1922а, 45], <i>вярхніна</i> [АТ, 4; ГГУС, 78];
	у-+ -енн- / -а-нн-	<i>ураўненне</i> [РБС, 457], <i>раўнанне</i> [МЭ, 458]; РБМС, 204; СМТ, 132; ТСВМ, 150; БНТ, 1922а, 47;
Adj (Adj / Part)	з-+ -оўн- / уз-+ -ва-льн-	<i>збуровы, узбурвальны</i> [Латоцін, 14];
	на-+ -льн- / уз-+ -юч-	<i>нірастальны</i> [РБМС, 27; ТСВМ, 131], <i>зрастаемы</i> [БНТ, 1922а, 49];
	са-+ -н- / -а-	<i>спарфудны, праўдзівы</i> [Латоцін, 45];
	у-+ -и- / -а-	<i>укосны, касы</i> [БНТ, 1922а, 15]

Адлюстраванне ў сферы кадыфікацыі суфіксальных, прэфіксальных і гібрыдных паліморфных структур, безумоўна, сведчыць пра няўстойлівасць асобных намінацый у складзе матэматачнай тэрмінасцітэмы на пэўным гістарычным этапе або на працягу ўсяго часу яе існавання. Адсутнасць адзінапрынятых грамадствам лексем для абазначэння асобных матэматачных паняццяў або розныя экстралингвістычныя арыенціры вымушаюць спецыялістаў рэалізоўваць альтэрнатыўныя падыходы да ўтварэння тэрмінаў, выкарыстоўваць розныя ўтваральныя асновы і дэрыватары, што з цягам часу прыводзіць да павелічэння колькасці паліморфных адзінак і негатыўна адбіваеца на стане нацыянальнай мовы ў цэлым.

Афіксальны полімарфізм у межах анамасіялагічнага полімарфізу займае каля 17,3 %. Большаясць тэрмінаадзінак гэтага тыпу, як і экстэрнальныя паліморфныя найменні, характеристызуеца істотнай храналагічнай абмежаванасцю.

**3.1.2.2. Кампазіты полімарфізм** (3,3 %) вызначаеца канкурэнцыяй паміж суадноснымі запазычанымі і ўласнамоўнымі часткамі складаных тэрмінаў. У адносінах канкурэнцыі могуць знаходзіцца:

а) першыя часткі кампазітаў: *семінварыянт* (лац. *semi-* ‘паў, напалову’) [МЭ, 318; РБМС, 177], *паўнварыянт* [МЭ, 318]; *мнагаварыянтнасць, шматварыянтнасць* [Латоцін, 64];

б) апошняя часткі тэрмінаў-кампазітаў: *аднаполосцевы* [РБМС, 114; ТСВМ, 94], *аднапусткавы* [РБМС, 114]; *двойхолосцевы* [ТСВМ, 109; РБМС, 42], *двойхпусткавы* [РБМС, 42]; *мнагаграннік* [МЭ, 451; ПС, 10; РБМС, 95; СМТ, 120; ТСВМ, 127], *многасыценынік* [ГТТС, 92; БНТ, 1922а, 44]; *мнагачлен* [МФТТ, 200; СМ, 13], *мнагасклад* [ГТТС, 92; МЭ, 452; РБМС, 98; ТСВМ, 128]. Кампазіты полімарфізм з’яўляеца заканамерным вынікам лексемнага полімарфізу (гл. пункт 3.1.3), рэалізаваным у сферы дэрывацыі.

Пары тэрмінаў *біном* (лац. *bis* ‘двойчы’ + гр. *pōte* ‘доля, частка’) [ГТТС, 80; МЭ, 54], *двойскі* [МЭ, 444; ТСВМ, 109]; *маном* (гр. *monos* ‘адзін’ + *pōte* ‘доля, частка’) [РБМС, 114], *аднасклад* [ГТТС, 114; МЭ, 438; ТСВМ, 94]; *поліном* (гр. *poly* ‘многа’ + *pōte* ‘доля, частка’) [МЭ, 455; РЕМС, 137; СМТ, 127; ТСВМ, 137], *мнагасклад* [ГТТС, 92; МЭ, 452; РБМС, 98; ТСВМ, 128]; *тэтраэдр* (гр. *tetra* ‘четыры’ + *hedra* ‘аснова, паверхня, старана’) [ГТТС, 120; МЭ, 351; ПС, 18; РБМС, 196; СМТ, 139; ТСВМ, 160; БНТ, 1922а, 49], *четырасычен* [ГТТС, 120] і некаторыя іншыя, на наш погляд, варта разглядаць у межах лексемнага тыпу полімарфізу (гл. пункт 3.1.3), паколькі ў канкурэнтных адносінах знаходзяцца не асобныя структурныя часткі слоў, а самі лексемы.

**3.1.2.3. Сінтаксічны полімарфізм** (25,2 %) характеристызуеца канкурэнцыяй дзвюх або больш суадносных намінацый (ці іх частак), кожная з якіх з’яўляеца комплексным тэрмінам. У беларускай

матэматычнай тэрміналогії функцыянуоць 7 умоўных канструкций, што аб'ядноўваюоць каля 40 мадэлей.

✓ Канструкция  $\boxed{2 \leftrightarrow 1}$

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_{Adj}} \leftrightarrow \boxed{Z_S}$ : адлюстраванне ін'ектыўнае, укладанне [МЭ, 352]; вектар адзінкавы, орт [МЭ, 17]; величыня сталая, канстанта [МЭ, 327]; выраз аналітычны, формула [МЭ, 35]; закон размеркавальны, дыстырыбутыўнасць [МЭ, 302]; лінія простая, прамая [МЭ, 292]; машина абстрактная, аўтамат [МЭ, 9]; чысло адыманае, ад'ёмнік [Праграма, 1920, 4].

✓ Канструкция  $\boxed{2 \leftrightarrow 2}$

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_S} \leftrightarrow \boxed{X_S \leftarrow Z_S}$ : інтэграп памылак, інтэграп імавернасці [МЭ, 143]; меры даўжыні, меры адлежнасці [АТ, 5], тэорыя выяўлення, тэорыя рэпрэзэнтацыі [МЭ, 30].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_S} \leftrightarrow \boxed{X_S \leftarrow Z_{SE}}$ : аксіёма выбару, аксіёма Цэрмела [МЭ, 71]; метад датычных, метад Ньютона [МЭ, 109]; метад момантай, метад Галёркіна [МЭ, 81]; прынцып скрынак, прынцып Дырыхле [МЭ, 323].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_{SE}} \leftrightarrow \boxed{X_S \leftarrow Z_{SE}}$ : аксіёма выбару, аксіёма Цэрмела [МЭ, 71]; метад датычных, метад Ньютона [МЭ, 109]; метад момантай, метад Галёркіна [МЭ, 81]; прынцып скрынак, прынцып Дырыхле [МЭ, 323].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_{SE}} \leftrightarrow \boxed{X_S \leftarrow Z_{SE}}$ : раўнанне Лягранжса, раўнанне Д'Алямбэра [МЭ, 200].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_S} \leftrightarrow \boxed{Z_S \leftarrow Y_S}$ : выяўленне групы, рэпрэзэнтацыя групы [МЭ, 315]; складнікі трывутніка, элементы трывутніка [ЭМ, 35]; аб'яднанне мностваў, сума мностваў [МЭ, 333].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_{Adj}} \leftrightarrow \boxed{X_S \leftarrow Z_{Adj}}$ : адхіленне стандартнае, адхіленне квадратовае [МЭ, 327]; алгебра агульная, алгебра абстрактная [МЭ, 9]; аналіз рэкурсіўны, аналіз канструктыўны [МЭ, 315]; вектар восевы, вектар аксіяльны [МЭ, 68]; група падзельная, група поўная [МЭ, 262]; дроб ланцуговы, дроб непарыўны [МЭ, 181]; інтэграп сінгуллярны, інтэграп неўласцівы [МЭ, 321]; лік просты, лік прапачатны [АТ, 6]; логіка матэматычная, логіка сімвалічнае [МЭ, 214]; максімум абсалютны, максімум глабальны [МЭ, 9]; матрыца звыродная, матрыца асаблівая [МЭ, 131]; мноства развязальная,

*мноства рэкурсіўнае* [МЭ, 201]; модуль просты, модуль непрыводны [МЭ, 295]; паняцце неазначальнае, паняцце першаснае [МЭ, 241]; поле патэнцыяльнае, поле градыентавае, поле кансерватыўнае [МЭ, 275]; проблема масавая, проблема алгарытмічная [МЭ, 208]; прастора вектарная, прастора лінейная [МЭ, 65]; працэс імавернасны, працэс схаластычны, працэс выпадковы [МЭ, 136]; пункт правільны, пункт рэгулярны [МЭ, 288]; тровугольнік раўнастаронні, трохвугольнік правільны [МЭ, 288]; функцыя аналітычная, функцыя рэгулярная [МЭ, 34]; функцыя паказнікавая, функцыя экспанентавая [МЭ, 264]; функцыя шаравая, функцыя сферычнае [МЭ, 379].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_{Adj} \leftrightarrow X_S \leftarrow Z_{Adj}$ :** група камутатыўная, група абэлева [МЭ, 155]; кривіня поўная, кривіня гаўсава [МЭ, 286]; матрыца самаспалучальная, матрыца эрмітава [МЭ, 316]; прастора аддзяляльная, прастора хаўсадарфава [МЭ, 371].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_S \leftrightarrow X_S \leftarrow Z_{Adj}$ :** лінія цёку, лінія вектарная [МЭ, 195]; правіла вывядзення, правіла дэдуктыўнае [МЭ, 125]; пункт згу́ичэння, пункт межавы [МЭ, 131]; тэорыя рэпрэзэнтацый, тэорыя выяўленняў [МЭ, 315]; пункт сінгерасячэння, пункт вузлавы [МЭ, 69].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_{Adj} \leftrightarrow Z_S \leftarrow V_{Adj}$ :** адлюстраванне непарыўнае, аператар непарыўны [МЭ, 15]; адхіленне квадратовае, памылка квадратовая [МЭ, 165], юбасць квадратовая [МЭ, 166]; вось лікавая, простая лікавая [МЭ, 185]; конус гіпербалічны, функцыі гіпербалічныя [МЭ, 172]; корань пабочны, развязак пабочны [МЭ, 258]; тасунак рэкурэнтны, формула рэкурэнтная [МЭ, 315]; сума квадратурная, формула квадратурная [МЭ, 166].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_{Adj} \leftrightarrow Z_S \leftarrow Y_{Adj}$ :** аналіз дыяфантаваў, геаметрыя дыяфантава [МЭ, 124].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_{Adj} \leftrightarrow Z_S \leftarrow F_{Adj}$ :** значэнне сярэдняе, спадзяванне матэматычнае [МЭ, 212]; значэнне ўласнае, корань характеристычны [МЭ, 370]; шэраг часавы, паслядоўнасць выпадковая [МЭ, 377].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_S \leftrightarrow Z_S \leftarrow F_{Adj}$ :** маугутнасць мноства, лік кардынальны [МЭ, 203]; правіла вывядзення, правіла дэдуктыўнае [МЭ, 71].

**Мадэль  $X_S \leftarrow Y_S \leftrightarrow Z_S \leftarrow Y_{Adj}$ :** поле імавернасцяў, прастора імавернасная [МЭ, 285].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_{Adj} \leftrightarrow X_S \leftarrow Z_{SE}$ : вытворная мощнай, вытворная Фрэшэ [МЭ, 234]; вытворная слабая, вытворная Гато [МЭ, 323]; магаграннік правільны, цела Платона [МЭ, 287]; паслядоўнасць фундаментальная, паслядоўнасць Каши [МЭ, 364]; поле концае, поле Галуа [МЭ, 170]; размеркаванне нармальнае, закон Гаусса [МЭ, 86]; функцыі цыліндрыйчныя, функцыі Бэсэля [МЭ, 375].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_{SE} \leftrightarrow Z_S \leftarrow Y_{SE}$ : паверхня Кляйна, бутэлька Кляйна [МЭ, 169].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_{Adv} \leftrightarrow Z_S \leftarrow F_{SE}$ : падсумоўванне часткамі, пераўтварэнне Абэля [МЭ, 11].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_S \leftrightarrow Z_S \leftarrow F_{SE}$ : метад парабол, формула Сімсаны [МЭ, 320].

✓ Канструкцыя  $\boxed{3 \leftrightarrow 1}$

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow Z_{Adv}) \leftrightarrow F_S$ : <sup>1</sup>множства <sup>3</sup>лінейна <sup>2</sup>ўпарадкаванае, ланцуз [МЭ, 188].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_N) \leftrightarrow F_S$ : <sup>1</sup>паверхня <sup>3</sup>першага <sup>2</sup>парадку, плоскасць [МЭ, 259].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{Ad} \leftrightarrow F_S$ : <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>каардынат <sup>3</sup>крывалінейная, краты [МЭ, 174].

✓ Канструкцыя  $\boxed{3 \leftrightarrow 2}$

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S) \leftrightarrow X_S \leftarrow F_S$ : <sup>1</sup>тэорыя <sup>2</sup>набліжання <sup>3</sup>функцый, тэорыя апраксімациі [МЭ, 235].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S) \leftrightarrow X_S \leftarrow F_{SE}$ : <sup>1</sup>метад <sup>2</sup>падзелу <sup>3</sup>зменных, метад Фур'е [МЭ, 369]; <sup>1</sup>функцыя <sup>2</sup>алгебры <sup>3</sup>логікі, функцыя Булева [МЭ, 56].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S) \leftrightarrow F_S \leftarrow F_S$ : <sup>1</sup>парадак <sup>2</sup>падзелу <sup>3</sup>зменных, метад Фур'е [МЭ, 261].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{Ad} \leftrightarrow X_S \leftarrow F_S$ : <sup>1</sup>тэорыя <sup>2</sup>функцый <sup>3</sup>канструктыўная, тэорыя апраксімациі [МЭ, 157].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S) \leftrightarrow F_S \leftarrow F_{Adj}$ : <sup>1</sup>множства <sup>2</sup>пунктаў <sup>3</sup>прасторы, раўнанне параметрычнае [МЭ, 272].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega) \leftrightarrow F_S \leftarrow F_{Adj}$ : <sup>1</sup>магутнасць <sup>2</sup>множства <sup>3</sup>A, лік каардынальны [МЭ, 160].

**Мадэль**  $[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_N)] \leftrightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]$ : <sup>1</sup>лінія <sup>3</sup>першага <sup>2</sup>парадку, лінія простая [МЭ, 195].

**Мадэль**  $[X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow Z_{Adj})] \leftrightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]$ : <sup>1</sup>модуль <sup>3</sup>цалкам <sup>2</sup>прыводны, модуль паўпросты [МЭ, 372]; <sup>1</sup>элементы <sup>3</sup>бясконца <sup>2</sup>аддаленяя, элементы неўласцівия [МЭ, 59].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{Adj} \leftrightarrow X_S \leftarrow F_{Adj}$ : <sup>1</sup>падгрупа <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>інварыянтная, падгрупа нармальная [МЭ, 140].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Adj} \leftrightarrow F_S \leftarrow Z_{Adj}$ : <sup>1</sup>пераўтварэнне <sup>2</sup>лінейнае <sup>3</sup>нормальнае, аператар нармальны [МЭ, 238].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_N \leftrightarrow X_S \leftarrow F_{SE}$ : <sup>3</sup>другая <sup>2</sup>краявая <sup>1</sup>задача, задача Ноймана [МЭ, 250]; <sup>3</sup>першая <sup>2</sup>краявая <sup>1</sup>задача, задача Дырыхле [МЭ, 281].

**Мадэль**  $[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})] \leftrightarrow [X_S \leftarrow F_{SE}]$ : <sup>1</sup>формула <sup>3</sup>кончных <sup>2</sup>прыростаў, формула Лягранжса [МЭ, 171].

✓ Канструкцыя  $3 \leftrightarrow 3$

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj}) \leftrightarrow F_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})$ : <sup>1</sup>адрэзак <sup>3</sup>лікавай простай, <sup>1</sup>сегмент <sup>3</sup>лікавай простай [МЭ, 19].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega) \leftrightarrow F_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega)$ : <sup>1</sup>выяўленне <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>G, рэпрэзентацыя <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>G [МЭ, 80]; <sup>1</sup>камутант <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>G, вытворная <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>G [МЭ, 155].

✓ Канструкцыя  $4 \leftrightarrow 2$

**Мадэль**  $[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega) \leftarrow F_{Adj}] \leftrightarrow F_S \leftarrow R_{Adj}$ : <sup>1</sup>модуль <sup>4</sup>рэчаіснага ліку <sup>3</sup>a, велічыня абсолютнона [МЭ, 9].

✓ Канструкцыя  $4 \leftrightarrow 4$

**Мадэль**  $\{X_S \leftarrow (Z_S \leftarrow F_{Adj})\} \leftarrow F_{Adj} \leftrightarrow (X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_{Adj})$ : <sup>1</sup>пункт <sup>3</sup>плоскай <sup>2</sup>крывой <sup>4</sup>вузлавы, <sup>1</sup>пункт <sup>2</sup>самаперасячэння <sup>4</sup>плоскай <sup>3</sup>крывой [МЭ, 316].

У сферы фіксациі беларускіх матэматычных тэрмінаў найбольш паширана мадэль  $[X_S \leftarrow Y_{Adj}] \leftrightarrow [X_S \leftarrow Z_{Adj}]$ , якая ўключае двухлексемныя найменні з варыянтнымі ад'ектывамі пры стабільным субстантыве: модуль просты, модуль непрыводны [МЭ, 295] і інш.

**3.1.2.4.** Пад тэрмінам **квантытатыўны полімарфізм** мы разумеем суіснаванне ў тэрміналогіі поўнай (разгорнутай) і ўсечанай

(сціслай, эліптычнай) формаў адной і той жа намінацыі, якое з'яўляеца вынікам факультатыўнага харктару аднаго або некалькіх кампанентаў неаднаслоўных тэрмінаў. Відавочна, што скрачэнне фармальнаі структуры тэрміна суправаджаеца кандэнсацыяй яго семантыкі.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі фіксуюца квантытатыўныя ўтварэнні (54,2 %) двух асноўных тыпаў: **падтып I** (86,8 %) – без фармальнаі мадыфікацыі кампанентаў, **падтып II** (13,2 %) – з паралельным фармальным змяненнем кампанентаў тэрміна. Тыпы паліморфных найменняў могуць рэалізоўвацца ў некалькіх разнавіднасцях: **разнавіднасць A** (36,4 %) – з факультатыўным (-i) азначальнym (-i) кампанентам (-i); **разнавіднасць B** (1 %) – з факультатыўным базавым кампанентам; **разнавіднасць C** (49,6 %) – з факультатыўным (-i) азначальнym (-i) кампанентам (-i) при кааперацыі базавага кампанента з іншым (-i) азначальнym (-i).

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі найбольш пашыраны **першы подтып** квантытатыўнага полімарфізму. Намі зафіксавана 8 асноўных канструкцый, у якіх ўваходзяць 46 мадэлей узнікнення такіх паліморфных намінацый<sup>1</sup>.

Вынікам структурнага скрачэння многіх комплексных найменняў з'яўляеца ўзнікненне монолексемных тэрмінаў-полісемантаў (гл. пункт 3.2), значэнне якіх ужо крэтызуеца толькі ў кантэксце. Галоўным чынам гэта датычыць мадэлі  $X_S \leftarrow Y_S \rightarrow X_S$ : *вось каардынат, вось сіметрыі > вось* [МЭ, 68]; *кант графа, кант сімплекса, кант мнагагранніка > кант* [МЭ, 157] і інш.

Утварэнні **другога подтыпу** распаўсюджаны значна менш. Мадыфікуюча звычайна азначальны або другасны азначальны кампаненты: *вобраз графічны > графік* [ЭМ, 10], *лік адыманы > адымнік* [Більдзюковіч, 23], *лік зъмяншаны > зъменешанік* [Більдзюковіч, 23], **падвышэнне да ступені > ступеняванне** [МЭ, 261] – **разнавіднасць B**; *задача сформуляваная некарэктна > задача некарэктная* [МЭ, 243],

<sup>1</sup> Намі не разглядаліся т.зв. **перадтэрміны** – разгорнутыя шматслоўныя звароты, якія выкарыстоўваюца ў сферы фікацыі для апісальнага наймення недастаткова акрэсленых поліструктурных паняцій.

*метад абымальных мінораў > метад абымання* [МЭ, 10], *раскладанне функцыі ў шэраг > шэрагаванне функцыі* [МЭ, 303] – разнавіднасць С і інш.

У групу квантытатыўных паліморфаў **разнавіднасці В** мэтазгодна таксама ўключаюць суадносныя пары тэрмінаў, у якіх усечаны варыянт з'яўляецца інтэрлексам: *адлюстраванне ізаметрычнае > ізаметрыя* [МЭ, 135], *аналіз камбінаторны > камбінаторыка* [МЭ, 153], *дачыненне інцыдэнтнасці > інцыдэнтнасць* [МЭ, 149], *мноства універсальнае > універсум* [МЭ, 355], *паверхня канічная > конус* [МЭ, 156], *паверхня цыліндрыйчная > цыліндр* [МЭ, 373], *функцыя патэнцыяльная > патэнцыял* [МЭ, 275], *функцыя экспанента > экспанента* [МЭ, 383] і г.д.

✓ Канструкцыя  $\boxed{2>1}$

Разнавіднасць А

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow Y_S} > \boxed{X_S} (\boxed{X_S \leftarrow pr+Y_S} > \boxed{Y_S})$ : *акруга пункта > акруга* [МЭ, 19]; *акругленне ліку > акругленне* [МЭ, 19]; *аргумент функцыі > аргумент* [МЭ, 40]; *блок-схема алгрыту > блок-схема* [МЭ, 55]; *вось каардынат, вось сіметры > вось* [МЭ, 68]; *грань мнагагранніка > грань* [МЭ, 99]; *дыскрымінант мнагаскладу > дыскрымінант* [МЭ, 117]; *дыяметр аргужыны > дыяметр* [МЭ, 123]; *дэфект матрыцы > дэфект* [МЭ, 126 > 127]; *дэфект трохвугольніка > дэфект* [МЭ, 126]; *кант графа, конт мнагагранніка, конт сімплекса > конт* [МЭ, 157]; *кручэнне крывой > кручэнне* [МЭ, 6]; *мажсаранта функцыі > мажсаранта* [МЭ, 204]; *мера мноства > мера* [МЭ, 222]; *мікранта функцыі > мінаранта* [МЭ, 225]; *мінімум функцыі > мінімум* [МЭ, 226]; *нахільная да плоскасці > нахільная* [МЭ, 241]; *папярочнік мноства > папярочнік* [МЭ, 268]; *парадак апраксімацыі, парадак вытворнай, парадак набліжання, парадак нуля, парадак полюса > парадак* [МЭ, 270]; *перпендыкуляр дапростай, перпендыкуляр да плоскасці > перпендыкуляр* [МЭ, 279]; *перыяд дробу, перыяд функцыі > перыяд* [МЭ, 281]; *пластавасць на мнагастайнасці > пластавасць* [МЭ, 283]; *програма камп’утара > програма* [МЭ, 288]; *полюс функцыі > полюс* [МЭ, 285]; *пятыя псеўдаграфа > пятія* [МЭ, 299]; *сектар круга > сектар* [МЭ, 317]; *сектар у просторы > сектар* [МЭ, 317]; *скакок функцыі > скакоч*

[МЭ, 323]; *сігнатура мовы* > *сігнатура* [МЭ, 318]; *сумаванне інтэграгаў*, *сумаванне шэрагаў* > *сумаванне* [МЭ, 333].

### Разнавіднасць В

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_{Adj} > X_S$ : *дроб звычайны* > *дроб* [МЭ, 112]; *імавернасць матэматычная* > *імавернасць* [МЭ, 136]; *індукцыя матэматычная* > *індукцыя* [МЭ, 140]; *квадрат скалярны* > *квадрат* [МЭ, 164]; *сіметрыя цэнтральная* > *сіметрыя* [МЭ, 376].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_{Adj} > X_S$ : *дуга жарданава* > *дуга* [МЭ, 114].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_\Omega > Y_\Omega$ : *лік  $\pi$*  >  $\pi$  [МЭ, 282].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow Y_{Adj} > Y_S$ : *лінія простая* > *простая* [МЭ, 295].

### ✓ Канструкцыя 3>1

#### Разнавіднасць А

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S) > X_S$  ( $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow P + Z_S) > X_S$ ): <sup>1</sup>*агінальная*  
<sup>2</sup>*сям'і* <sup>3</sup>*крывых* > *агінальная* [МЭ, 13], <sup>1</sup>*кампанента* <sup>2</sup>*злучнасці*  
<sup>3</sup>*прасторы* > *кампанента* [МЭ, 154]; <sup>1</sup>*раскладанне* <sup>2</sup>*вектара на*  
<sup>3</sup>*базісе, раскладанне* <sup>2</sup>*функцыі ў* <sup>3</sup>*шэраг* > *раскладанне* [МЭ, 303].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{SE}) > X_S$ : <sup>1</sup>*арыгінал* <sup>2</sup>*пераўтварэння*  
<sup>3</sup>*Ляпляса* > *арыгінал* [МЭ, 43].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj}) > X_S$ : <sup>1</sup>*адрэзак* <sup>3</sup>*лікавай* <sup>2</sup>*прасторы* >  
*адрэзак* [МЭ, 19]; <sup>1</sup>*аргумент* *камплекснага* <sup>2</sup>*ліку* > *аргумент* [МЭ, 40];  
<sup>1</sup>*віхор (ротар)* <sup>3</sup>*вектарнага* <sup>2</sup>*поля* > *віхор (ротар)* [МЭ, 67]; <sup>1</sup>*вызначнік*  
(дэтэрмінант) <sup>3</sup>*квадратнай* <sup>2</sup>*матрыцы* > <sup>1</sup>*вызначнік* (дэтэрмінант)  
[МЭ, 72]; <sup>1</sup>*дывергенцыя* <sup>3</sup>*вектарнага* <sup>2</sup>*поля* > *дывергенцыя* [МЭ, 114];  
<sup>1</sup>*дэфект* <sup>3</sup>*лінейнаж* <sup>2</sup>*адлюстравання* > *дэфект* [МЭ, 126 > 127]; <sup>1</sup>*конус*  
<sup>3</sup>*вострага* <sup>2</sup>*вугла* > *конус* [МЭ, 172]; <sup>1</sup>*корань* <sup>3</sup>*алгебраічнага*  
<sup>2</sup>*раўнання* > *корань* [МЭ, 172]; <sup>1</sup>*крыніца* <sup>3</sup>*вектарнага* <sup>2</sup>*поля* > *крыніца*  
[МЭ, 176]; <sup>1</sup>*нявязка* <sup>3</sup>*набліжанага* <sup>2</sup>*развязку* > *нявязка* [МЭ, 255];  
<sup>1</sup>*парадак* <sup>3</sup>*алгебраічнай* <sup>2</sup>*крывой*, <sup>1</sup>*парадак* <sup>3</sup>*дыферэнцыяльнага*  
<sup>2</sup>*раўнання*, <sup>1</sup>*парадак* <sup>3</sup>*квадратнай* <sup>2</sup>*матрыцы*, <sup>1</sup>*парадак* <sup>3</sup>*концай*  
<sup>2</sup>*группы* > *парадак* [МЭ, 270]; <sup>1</sup>*плынь* <sup>3</sup>*вектарнага* <sup>2</sup>*поля* > *плынь*  
[МЭ, 284]; <sup>1</sup>*сігнатура* <sup>3</sup>*квадратовай* <sup>2</sup>*формы* > *сігнатура* [МЭ, 318];  
<sup>1</sup>*сінус* <sup>3</sup>*вострага* <sup>2</sup>*вугла* > *сінус* [МЭ, 321]; <sup>1</sup>*эксыэнтрысітэт* <sup>3</sup>*канічнага*  
<sup>2</sup>*сечыва* > *эксыэнтрысітэт* [МЭ, 384]; <sup>1</sup>*ядро* <sup>3</sup>*інтэгральнага*  
<sup>2</sup>*аператара* > *ядро* [МЭ, 391]; <sup>1</sup>*дэфект* <sup>3</sup>*лінейнай* <sup>2</sup>*мнагастайна-*  
*сці* > *дэфект* [МЭ, 126].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_N) \triangleright X_S}$ : <sup>1</sup>корань <sup>3</sup>першае <sup>2</sup>ступені > корань [ЭМ, 14].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega) \triangleright X_S}$  (  $\boxed{X_S \leftarrow pr+(Y_S \leftarrow Z_\Omega) \triangleright X_S}$  ): <sup>1</sup>базіс <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>X > базіс [МЭ, 51]; замыканне <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>X > замыканне [МЭ, 130]; <sup>1</sup>камутант <sup>2</sup>группы <sup>3</sup>G > камутант [МЭ, 155]; <sup>1</sup>квадрат <sup>2</sup>ліку <sup>3</sup>a > квадрат [МЭ, 164]; <sup>1</sup>корань <sup>2</sup>ступені <sup>3</sup>n > корань [МЭ, 171]; <sup>1</sup>куб <sup>2</sup>ліку <sup>3</sup>a > куб [МЭ, 177]; <sup>1</sup>наваколле <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>A, <sup>1</sup>наваколле <sup>2</sup>пункта <sup>3</sup>a > наваколле [МЭ, 235]; <sup>1</sup>накрыцё <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>X > накрыцё [МЭ, 237]; <sup>1</sup>нахільная да <sup>2</sup>простай <sup>3</sup>L > нахільная [МЭ, 241]; <sup>1</sup>падпрастора <sup>2</sup>прасторы <sup>3</sup>V > падпрастора [МЭ, 263]; <sup>1</sup>падстанова <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>X > падстанова [МЭ, 263]; <sup>1</sup>падпаслядоўнасць <sup>2</sup>паслядоўнасці <sup>3</sup>(X<sub>n</sub>) > падпаслядоўнасць [МЭ, 262]; <sup>1</sup>падполе <sup>2</sup>поля <sup>3</sup>L > падполе [МЭ, 262].

**Мадэль**  $\boxed{(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow pr+Z_S \triangleright X_S}$ : <sup>1</sup>раскладанне <sup>2</sup>мнагаскладу на <sup>3</sup>множнікі > раскладанне [МЭ, 303].

✓ Канструкцыя  $\boxed{3>2}$

Разнавіднасць С

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S) \triangleright X_S \leftarrow Y_S}$ : <sup>1</sup>абсяг <sup>2</sup>вызначэння <sup>3</sup>функцыі > абсяг вызначэння [МЭ, 10]; <sup>1</sup>абсяг <sup>2</sup>значэння ў <sup>3</sup>функцыі > абсяг значэння ў [МЭ, 10]; <sup>1</sup>модуль <sup>2</sup>непарыўнасці <sup>3</sup>функцыі > модуль непарыўнасці [МЭ, 245]; <sup>1</sup>поле <sup>2</sup>раскладу <sup>3</sup>паўніома > поле раскладу [МЭ, 285].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow pr+Z_S) \triangleright X_S \leftarrow Y_{Adj}}$ : <sup>1</sup>плоскасць <sup>2</sup>датычная да <sup>3</sup>паверхні > плоскасць датычная [МЭ, 109]; <sup>1</sup>функцыя <sup>2</sup>дыферэнцавальная ў <sup>3</sup>пункце > функцыя дыферэнцавальная [МЭ, 119].

**Мадэль**  $\boxed{X_S \leftarrow (Y_{Adj} \leftarrow Z_{Adv}) \triangleright X_S \leftarrow Y_{Adj}}$ : <sup>1</sup>мноства <sup>3</sup>рэкурсіўна <sup>2</sup>пералічальнае > мноства пералічальнае [МЭ, 314].

**Мадэль**  $\boxed{(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{SE} \triangleright X_S \leftarrow Z_{SE}}$ : <sup>1</sup>паішырэнне <sup>2</sup>поля <sup>3</sup>Галуа > паішырэнне Галуа [МЭ, 83].

**Мадэль**  $\boxed{(X_S \leftarrow Y_{SE}) \leftarrow pr+Z_S \triangleright X_S \leftarrow Y_{SE}}$ : <sup>1</sup>няроўнасць <sup>2</sup>Гельдэра для <sup>3</sup>інтэгралаў, <sup>1</sup>няроўнасць <sup>2</sup>Гельдэра для <sup>3</sup>сумаў > няроўнасць Гельдэра [МЭ, 91]; <sup>1</sup>тэарэма <sup>2</sup>Bieta пра <sup>3</sup>нулі > тэарэма Bieta [МЭ, 67]; <sup>1</sup>тэарэма <sup>2</sup>Гільберта пра <sup>3</sup>базіс, <sup>1</sup>тэарэма <sup>2</sup>Гільберта пра <sup>3</sup>нулі, <sup>1</sup>тэарэма <sup>2</sup>Гільберта пра <sup>3</sup>паверхні > тэарэма Гільберта [МЭ, 92].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{Adj} > X_S \leftarrow Y_S$ : <sup>1</sup>'варыяцыя <sup>2</sup>функции <sup>3</sup>поўная > варыяцыя функции [МЭ, 286]; <sup>1</sup>'каляроўка <sup>2</sup>графа <sup>3</sup>вяршыневая > каліроўка графа [МЭ, 102]; <sup>1</sup>'метод <sup>2</sup>прагону <sup>3</sup>артаганальны > <sup>1</sup>'метод прагону [МЭ, 288]; <sup>1</sup>'метод <sup>2</sup>прагону <sup>3</sup>дыферэнцыяльны, метод <sup>2</sup>прагону <sup>3</sup>розвансевы > метод прагону [МЭ, 288]; <sup>1</sup>'пераўтварэнне <sup>2</sup>матрыцы <sup>3</sup>элементарнае > пераўтварэнне матрыцы [МЭ, 385].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow Z_{Adj} > X_S \leftarrow Z_{Adj}$ : <sup>1</sup>'абалонка <sup>2</sup>вектараў <sup>3</sup>лінейная > абалонка лінейная [МЭ, 191]; <sup>1</sup>'алгараўтм <sup>2</sup>ліку <sup>3</sup>дзесятковы > алгараўтм дзесятковы [МЭ, 111]; <sup>1</sup>'варыяцыя <sup>2</sup>функции <sup>3</sup>поўная > варыяцыя поўная [МЭ, 286]; <sup>1</sup>'выраз <sup>2</sup>функции <sup>3</sup>асімптатычны > выраз асимптатычны [МЭ, 46]; <sup>1</sup>'вывяўленне <sup>2</sup>функции <sup>3</sup>параметрычнае > выявленне параметрычнае [МЭ, 272]; <sup>1</sup>'дыферэнцыял <sup>2</sup>функций <sup>3</sup>поўны > дыферэнцыял поўны [МЭ, 287]; <sup>1</sup>'забеспячэнне <sup>2</sup>камптара <sup>3</sup>матэматычнае > забеспячэнне матэматычнае [МЭ, 212]; <sup>1</sup>'інтэгра́л <sup>2</sup>раўнання <sup>3</sup>поўны > інтэгра́л поўны [МЭ, 287]; <sup>1</sup>'інтэгра́л <sup>2</sup>сістэмы <sup>3</sup>агульны > інтэгра́л агульны [МЭ, 13]; <sup>1</sup>'каардынаты <sup>2</sup>простай <sup>3</sup>аднародныя, <sup>1</sup>'каардынаты <sup>2</sup>пункта <sup>3</sup>аднародныя > каардынаты аднародныя [МЭ, 18]; <sup>1</sup>'каэфіцыент <sup>2</sup>остай <sup>3</sup>вузлавы > каэфіцыент вузлавы [МЭ, 69]; <sup>1</sup>'косінусы <sup>2</sup>вектара <sup>3</sup>кіроўныя > косінусы кіроўныя [МЭ, 168]; <sup>1</sup>'крывіня <sup>2</sup>мнагастацічні <sup>3</sup>вонкавая > крывіня вонкавая [МЭ, 68]; <sup>1</sup>'крывіня <sup>2</sup>мнагастацічні <sup>3</sup>нутраная > крывіня нутраная [МЭ, 252]; <sup>1</sup>'крывіня <sup>2</sup>паверхні <sup>3</sup>галоўная > крывіня галоўная [МЭ, 82]; <sup>1</sup>'ліміт <sup>2</sup>паслядоўнасці <sup>3</sup>ніжні > ліміт ніжні [МЭ, 250]; <sup>1</sup>'лінія <sup>2</sup>трапезу <sup>3</sup>простастаўная > лінія простастаўная [ЭМ, 16], <sup>1</sup>'сістэма <sup>2</sup>вектараў <sup>3</sup>артаганальная > сістэма артаганальная [МЭ, 42]; <sup>1</sup>'мера <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>нутраная > мера нутраная [МЭ, 252]; <sup>1</sup>'мінор <sup>2</sup>матрыцы <sup>3</sup>базісны > мінор базісны [МЭ, 51]; <sup>1</sup>'мяжса <sup>2</sup>мноства <sup>3</sup>ніжняя > мяжса ніжняя [МЭ, 250]; <sup>1</sup>'непарыўнасць <sup>2</sup>інтэграла <sup>3</sup>абсалютная, <sup>1</sup>'непарыўнасць <sup>2</sup>функциі <sup>3</sup>абсалютная > непарыўнасць абсолютная [МЭ, 9]; <sup>1</sup>'падгруппа <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>інварыянтная > падгруппа інварыянтная [МЭ, 140]; <sup>1</sup>'паслядоўнасць <sup>2</sup>групы <sup>3</sup>нормальная > паслядоўнасць нормальная [МЭ, 240]; <sup>1</sup>'паширэнне <sup>2</sup>поля <sup>3</sup>концае > паширэнне концае [МЭ, 170]; <sup>1</sup>'паширэнне <sup>2</sup>поля <sup>3</sup>простае > паширэнне простае [МЭ, 294]; <sup>1</sup>'прыкмета <sup>2</sup>збежжнасці <sup>3</sup>параўнальная > прикмета пароўнальная [МЭ, 273]; <sup>1</sup>'прырост <sup>2</sup>функциі <sup>3</sup>поўны > прырост поўны [МЭ, 287]; <sup>1</sup>'пункт <sup>2</sup>адлюстравання <sup>3</sup>нерухомы > пункт нерухомы [МЭ, 247]; <sup>1</sup>'пункт

<sup>2</sup>крайвой <sup>3</sup>кратны > пункт кратны [МЭ, 173]; <sup>1</sup>пункт <sup>2</sup>крайвой <sup>3</sup>падвойны > пункт падвойны [МЭ, 260]; <sup>1</sup>пункт <sup>2</sup>множства <sup>3</sup>нутраны > пункт нутраны [МЭ, 252]; <sup>1</sup>расклад <sup>2</sup>функций <sup>3</sup>асимптатичны > расклад асимптатичны [МЭ, 46]; <sup>1</sup>расклад <sup>2</sup>функций <sup>3</sup>спектральны > расклад спектральны [МЭ, 325]; <sup>1</sup>рауннане <sup>2</sup>плоскасці <sup>3</sup>нармальнае > рауннане нармальнае [МЭ, 239]; <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>каардынат <sup>3</sup>артаганальная > сістэма артаганальная [МЭ, 42]; <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>кампютара <sup>3</sup>аперацыйная > сістэма аперацыйная [МЭ, 37]; <sup>1</sup>складнікі <sup>2</sup>мнагаскладу <sup>3</sup>падобныя > складнікі падобныя [МЭ, 262]; <sup>1</sup>тройка <sup>2</sup>вектарау <sup>3</sup>левая > тройка левая [МЭ, 182]; <sup>1</sup>характарыстыка <sup>2</sup>прасторы <sup>3</sup>магутнасцевая > характарыстыка магутнасцевая [МЭ, 203].

Мадэль  $(X_S \leftarrow Y_{SE}) \leftarrow Z_{Adj} \triangleright X_S \leftarrow Z_{Adj}$ : <sup>1</sup>інтэграг <sup>2</sup>Дарбу <sup>3</sup>ніжні > інтэграг ніжні [МЭ, 250].

Мадэль  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_S \triangleright X_S \leftarrow Y_{Adj}$ : <sup>1</sup>сярэдняе <sup>2</sup>геаметрычнае <sup>3</sup>вельчыняў > сярэдняе геаметрычнае [МЭ, 88].

Мадэль  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Adj} \triangleright X_S \leftarrow Y_{Adj}$ : <sup>1</sup>задачы <sup>2</sup>камбінаторныя <sup>3</sup>класічныя > задачы камбінаторныя [МЭ, 153].

Мадэль  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Adj} \triangleright Y_{Adj} \leftarrow Z_{Adj}$ : <sup>1</sup>значэнне <sup>2</sup>сярэдняе <sup>3</sup>квадратовае > значэнне сярэдняе [МЭ, 165].

✓ Канструкцыя 4>1

Разнавіднасць А

Мадэль  $X_S \leftarrow \{Y_S \leftarrow (Z_S \leftarrow F_N)\} \triangleright X_S$ : <sup>1</sup>дыяметр <sup>2</sup>лініі <sup>4</sup>другога <sup>3</sup>парадку > дыяметр [МЭ, 123].

Мадэль  $X_S \leftarrow \{Y_S \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_{Adj})\} \triangleright X_S$ : <sup>1</sup>асімптота <sup>2</sup>крайвой з <sup>4</sup>бясконцай <sup>3</sup>глічай > асімптота [МЭ, 47].

Мадэль  $X_S \leftarrow \{(Y_S \leftarrow Z_S) \leftarrow F_{Adj}\} \triangleright X_S$ : <sup>1</sup>полюс <sup>4</sup>палярнай <sup>2</sup>сістэмы <sup>3</sup>каардынат > полюс [МЭ, 285].

Мадэль  $X_S \leftarrow \{(Y_S \leftarrow Z_\Omega) \leftarrow F_{Adj}\} \triangleright X_S$ : <sup>1</sup>атлас <sup>4</sup>тапалагічнай <sup>2</sup>прасторы <sup>3</sup>M > атлас [МЭ, 49]; <sup>1</sup>кратнае <sup>4</sup>натуральнага <sup>2</sup>ліку <sup>3</sup>a > кратнае [МЭ, 173].

✓ Канструкцыя 4>2

Разнавіднасць С

Мадэль  $(X_S \leftarrow Y_{SE}) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_S) \triangleright X_S \leftarrow Y_{SE}$

$((X_S \leftarrow Y_{SE}) \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_S) \triangleright X_S \leftarrow Y_{SE})$ : <sup>1</sup>прыкмета <sup>2</sup>Кашы <sup>3</sup>збежспа-

сің <sup>1</sup>шәрагау > прыкмета Каши [МЭ, 163]; <sup>1</sup>тәарәма <sup>2</sup>Ваерштраса пра <sup>3</sup>набліжанні <sup>4</sup>функций, <sup>1</sup>тәарәма <sup>2</sup>Ваерштраса пра <sup>3</sup>суму <sup>4</sup>шәрагу > тәарәма Ваерштраса [МЭ, 61]; <sup>1</sup>тәарәма <sup>2</sup>Чабышова ў <sup>3</sup>тәорый <sup>4</sup>імавернасияу > тәарәма Чабышова [МЭ, 377].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_{SE}) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_\Omega) \triangleright X_S \leftarrow Y_{SE}$ : <sup>1</sup>наследование <sup>2</sup>Фарэя <sup>3</sup>парадку <sup>4</sup>п > наследование <sup>2</sup>Фарэя [МЭ, 363].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_{SE}) \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_{Adj}) \triangleright X_S \leftarrow Y_{SE}$ : <sup>1</sup>тәарәма <sup>2</sup>Ваерштраса пра <sup>4</sup>бясконцы <sup>3</sup>зданыстак > тәарәма Ваерштраса [МЭ, 61]; <sup>1</sup>тәарәма <sup>2</sup>Мінакоўская пра <sup>4</sup>выпуклае <sup>3</sup>цела, <sup>1</sup>тәарәма <sup>2</sup>Мінакоўская пра <sup>4</sup>лінейная <sup>3</sup>яроұннасці > тәарәма Мінакоўская [МЭ, 226].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow (Z_S \leftarrow F_S) \triangleright X_S \leftarrow Y_{Adj}$ : <sup>1</sup>тәарәмы <sup>2</sup>тәорый <sup>3</sup>імавернасияу <sup>4</sup>лімітавыя > тәарәмы лімітавыя [МЭ, 188].

**Мадэль**  $(X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow pr+(Z_S \leftarrow F_\Omega) \triangleright X_S \leftarrow Y_S$ : <sup>1</sup>інтэрвал <sup>2</sup>збежнасці <sup>4</sup>ступеневага <sup>3</sup>шәрагу > інтэрвал збежнасці [МЭ, 147].

**Мадэль**  $X_S \leftarrow \{Y_{Adj} \leftarrow pr+(X_S \leftarrow Z_\Omega)\} \triangleright X_S \leftarrow Y_{Adj}$ : <sup>1</sup>граф <sup>2</sup>данаўняльны да <sup>3</sup>графа <sup>4</sup>G > граф данаўняльны [МЭ, 100].

**Мадэль**  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow pr+Z_S)\} \leftarrow F_{Adj} \triangleright X_S \leftarrow F_{Adj}$ : <sup>1</sup>раўнанне <sup>2</sup>простай на <sup>3</sup>плоскасці <sup>4</sup>нормальнае > раўнанне <sup>2</sup>нормальнае [МЭ, 239].

**Мадэль**  $\{X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_{Adj})\} \leftarrow F_{Adj} \triangleright X_S \leftarrow F_{Adj}$ : <sup>1</sup>аналіз <sup>3</sup>выпадковых <sup>2</sup>трацесаў <sup>4</sup>статыстычны > аналіз статыстычны [МЭ, 398]; <sup>1</sup>аналіз <sup>3</sup>лінейных <sup>2</sup>аператараў <sup>4</sup>спектральны > аналіз спектральны [МЭ, 325]; <sup>1</sup>вугал <sup>3</sup>дзвюхгранцаў <sup>2</sup>вугла <sup>4</sup>лінейны > вугал лінейны [МЭ, 194]; <sup>1</sup>дыяганаль <sup>3</sup>квадратнай <sup>2</sup>матрыцы <sup>4</sup>галоўная > дыяганаль галоўная [МЭ, 83]; <sup>1</sup>задача <sup>3</sup>лінейнага <sup>2</sup>праграмавання <sup>4</sup>цэлалікавая > задача цэлалікавая [МЭ, 375]; <sup>1</sup>збежнасць <sup>3</sup>неўласцівых <sup>2</sup>інтэргалаў <sup>4</sup>умоўная > збежнасць умоўная [МЭ, 354]; <sup>1</sup>значэнне <sup>3</sup>мнагазначнай <sup>2</sup>функциі <sup>4</sup>галоўнае > значэнне галоўнае [МЭ, 82]; <sup>1</sup>значэнне <sup>3</sup>неўласцівага <sup>2</sup>інтэргала <sup>4</sup>галоўнае > значэнне галоўнае [МЭ, 82]; <sup>1</sup>лік <sup>3</sup>квадратовай <sup>2</sup>матрыцы <sup>4</sup>ўласны > лік уласны [МЭ, 353]; <sup>1</sup>мноства <sup>3</sup>тапагічнай <sup>2</sup>прасторы <sup>4</sup>замкнёнае > мноства замкнёнае [МЭ, 130]; <sup>1</sup>набліжанне <sup>3</sup>рэчаіснага <sup>2</sup>ліку <sup>4</sup>дзесятковае > набліжанне дзесятковае [МЭ, 111]; <sup>1</sup>пераўтварэнне <sup>3</sup>вектарнай <sup>2</sup>прасторы <sup>4</sup>лінейнае > пераўтварэнне лінейнае [МЭ, 190]; <sup>1</sup>пункт <sup>3</sup>плоскай <sup>2</sup>крывой <sup>4</sup>вузлавы > пункт вузлавы [МЭ, 69]; <sup>1</sup>расклад <sup>3</sup>выпадковай <sup>2</sup>функциі <sup>4</sup>спектральны, <sup>1</sup>расклад <sup>3</sup>лінейнага <sup>2</sup>аператара <sup>4</sup>спектральны > рас-

клад спектральны [МЭ, 325]; <sup>1</sup>сістэма <sup>3</sup>лінейных <sup>2</sup>раўнанняў <sup>4</sup>аднародная > сістэма аднародная [МЭ, 180]; <sup>1</sup>сістэма <sup>3</sup>лінейных <sup>2</sup>раўнанняў <sup>4</sup>нявызначаная > сістэма нявызначаная [МЭ, 254]; <sup>1</sup>частка камплекснага <sup>2</sup>ліку <sup>4</sup>уяўная > частка уяўная [МЭ, 358].

**Мадэль**  $\boxed{[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]}$

( $\boxed{[X_S \leftarrow pr+(Y_S \leftarrow Z_\Omega)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]}$ ): <sup>1</sup>аперацыя на <sup>2</sup>множстве <sup>3</sup>A <sup>4</sup>алгебраічная > аперацыя алгебраічная [МЭ, 30]; <sup>1</sup>група <sup>2</sup>множства <sup>3</sup>X <sup>4</sup>знаказменная > група знаказменная [МЭ, 133].

**Мадэль**  $\boxed{[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_N)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]}$ : <sup>1</sup>здабытак <sup>3</sup>двух

<sup>2</sup>множстваў <sup>4</sup>прамы > здабытак прамы [МЭ, 293]; <sup>1</sup>роўнасць <sup>3</sup>дзвюх <sup>2</sup>функцый <sup>4</sup>асімптатычна > роўнасць асимптатычна [МЭ, 46].

**Мадэль**  $\boxed{[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_\Omega)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]}$ : <sup>1</sup>значэнне <sup>2</sup>аператара

<sup>3</sup>A <sup>4</sup>уласнае > значэнне уласнае [МЭ, 352]; <sup>1</sup>нармаванне <sup>2</sup>поля <sup>3</sup>K <sup>4</sup>дыскрэтнае > нармаванне дыскрэтнае [МЭ, 232].

**Мадэль**  $\boxed{[X_S \leftarrow pr+(Y_S \leftarrow Z_\Omega)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow [X_S \leftarrow F_{Adj}]}$ : <sup>1</sup>аперацыя на

<sup>2</sup>множстве <sup>3</sup>A <sup>4</sup>бінарная > аперацыя бінарная [МЭ, 54]; <sup>1</sup>дачыненне на <sup>2</sup>множстве <sup>3</sup>A <sup>4</sup>бінарнае > дачыненне бінарнае [МЭ, 53]; <sup>1</sup>плоскасць над <sup>2</sup>полям <sup>3</sup>K <sup>4</sup>праектыўная > плоскасць праектыўная [МЭ, 290];

<sup>1</sup>прастора над <sup>2</sup>полям <sup>3</sup>K <sup>4</sup>афінная > простора афінная [МЭ, 50]; <sup>1</sup>простора над <sup>2</sup>полям <sup>3</sup>K <sup>4</sup>праектыўная > простора праектыўная [МЭ, 291]; <sup>1</sup>простая над <sup>2</sup>полям <sup>3</sup>K <sup>4</sup>праектыўная > простая праектыўная [МЭ, 291]; <sup>1</sup>рэшта па <sup>2</sup>модулі <sup>3</sup>t <sup>4</sup>квадратовая > рэшта квадратовая [МЭ, 165].

#### ✓ Канструкцыя $\boxed{4 \rightarrow 3}$

#### Разнавіднасць С

**Мадэль**  $\boxed{[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow (X_S \leftarrow Y_S) \leftarrow F_{Adj}}$ : <sup>1</sup>крытэр

<sup>2</sup>збежнасці <sup>3</sup>шэрагу <sup>4</sup>інтэгральны > <sup>1</sup>крытэр <sup>2</sup>збежнасці <sup>3</sup>інтэгральны [МЭ, 145].

**Мадэль**  $\boxed{[X_S \leftarrow (Y_S \leftarrow Z_S)] \leftarrow F_{Adj} \rightarrow (X_S \leftarrow Z_S) \leftarrow F_{Adj}}$ : <sup>1</sup>множства <sup>2</sup>вярышы-  
няў <sup>3</sup>графа <sup>4</sup>дамінантавае > <sup>1</sup>множства <sup>2</sup>графа дамінантавае [МЭ, 101].

**Мадэль**  $\boxed{\{(X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Adj}\} \leftarrow F_{Adj} \rightarrow (X_S \leftarrow Y_{Adj}) \leftarrow Z_{Adj}}$ : <sup>3</sup>лінейнае

<sup>2</sup>дыферэнцыяльнае <sup>4</sup>раўнанне <sup>3</sup>звычайнае > <sup>1</sup>раўнанне <sup>2</sup>дыферэнцыяльнае <sup>3</sup>лінейнае [МЭ, 189].

✓ Канструкция  $\boxed{5 \rightarrow 2}$

Разнавіднасць С

Мадэль  $\boxed{\mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{Y}_{SE} \leftarrow \{\mathbf{Z}_S \leftarrow (\mathbf{F}_S \leftarrow \mathbf{F}_{Adj})\}} > \mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{Y}_{SE}}$ : <sup>1</sup>крытэр <sup>2</sup>Кашы <sup>3</sup>збежнасці <sup>5</sup>лікавай <sup>4</sup>паслядоўнасці > <sup>1</sup>крытэр <sup>2</sup>Кашы [МЭ, 163]; <sup>1</sup>прыкмета <sup>2</sup>Абэля <sup>3</sup>збежнасці <sup>5</sup>лікавых <sup>4</sup>шэрагаў, <sup>1</sup>прыкмета <sup>2</sup>Абэля <sup>3</sup>збежнасці <sup>5</sup>неўласцівых <sup>4</sup>інтэгралаў > <sup>1</sup>прыкмета Абэля [МЭ, 11]; <sup>1</sup>прыкмета <sup>2</sup>д'Алямбэра <sup>3</sup>збежнасці <sup>5</sup>лікавых <sup>4</sup>шэрагаў > <sup>1</sup>прыкмета д'Алямбэра [МЭ, 107].

Мадэль  $\boxed{\{\mathbf{X}_S \leftarrow (\mathbf{Y}_S \leftarrow (\mathbf{Z}_S \leftarrow \mathbf{F}_{Adj}))\} \leftarrow \mathbf{F}_{Adj} > \mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{F}_{Adj}}$ : <sup>1</sup>прыкмета <sup>2</sup>збежнасці <sup>4</sup>лікавых <sup>3</sup>шэрагаў <sup>5</sup>параўнальная, <sup>1</sup>прыкмета <sup>2</sup>збежнасці <sup>4</sup>неўласцівых <sup>3</sup>інтэгралаў <sup>5</sup>параўнальная > <sup>1</sup>прыкмета пароўнальная [МЭ, 273].

Мадэль  $\boxed{\{\mathbf{X}_S \leftarrow ((\mathbf{Y}_S \leftarrow \mathbf{Z}_{Adj}) \leftarrow \mathbf{F}_{Adj})\} \leftarrow \mathbf{F}_{Adj} > \mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{F}_{Adj}}$ : <sup>1</sup>развязак <sup>4</sup>звычайнага <sup>3</sup>дыферэнцыяльнага <sup>2</sup>раўнання <sup>5</sup>перыядычны > развязак перыядычны [МЭ, 282].

✓ Канструкция  $\boxed{5 \rightarrow 3}$

Разнавіднасць С

Мадэль  $\boxed{\{\mathbf{X}_S \leftarrow (\mathbf{Y}_S \leftarrow \text{prf}(\mathbf{Z}_S \leftarrow \mathbf{F}_\Omega))\} \leftarrow \mathbf{F}_{Adj} > (\mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{F}_S) \leftarrow \mathbf{F}_{Adj}}$ : <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>рэштаў па <sup>3</sup>модулю <sup>4</sup>поўная > <sup>1</sup>сістэма <sup>2</sup>рэштаў <sup>3</sup>поўная [МЭ, 286].

Такім чынам, тэрміны анамасіялагічнага тыпу полімарфізму складаюць 77,5 % із агульнай колькасці паліморфных найменніяў. Найбольшае пашырэнне атрымалі квантывататыўныя паліморфы, пры ўзнікненні якіх актыўнасцю характерызуюцца наступныя мадэлі канструкций  $\boxed{2 \rightarrow 1}$ :  $\boxed{\mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{Y}_S > \mathbf{X}_S}$ ;  $\boxed{3 \rightarrow 1}$ :  $\boxed{\mathbf{X}_S \leftarrow (\mathbf{Y}_S \leftarrow \mathbf{Z}_{Adj}) > \mathbf{X}_S}$ ;  $\boxed{3 \rightarrow 2}$ :  $\boxed{(\mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{Y}_S) \leftarrow \mathbf{Z}_{Adj} > \mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{Z}_{Adj}}$ ;  $\boxed{4 \rightarrow 2}$ :  $\boxed{\{\mathbf{X}_S \leftarrow (\mathbf{Y}_S \leftarrow \mathbf{Z}_{Adj})\} \leftarrow \mathbf{F}_{Adj} > \mathbf{X}_S \leftarrow \mathbf{F}_{Adj}}$ .

### **3.1.3. Лексемны**

#### **полімарфізм**

Існаванне ў тэрміналогіі лексемнага полімарфізму (12,9 %) непасрэдна звязана з рэалізацыяй розных уласцівасцей дэната (сігніфіката) [Татарынов, 1996, с. 191]. Да гэтай групы мы адносім аднаслоўныя намінацыі, «тлумачэнні якіх, даведзеныя да ўзоруно семантычных прымітываў, маюць такую перасякальную частку» [ЛТС, с. XLIII], якая большая за іх сумарныя адрозненні.

Любая галіна науки, якая не стаіць на месцы, а развіваецца, па словах О.Есперсена, часам павінна абнаўляць або пераглядаць сваю тэрміналогію [Есперсен, с. 393]. Менавіта з развіццём науки, у першую чаргу, звязана існаванне ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі трох асноўных генетычных тыпаў лексемнага полімарфізму. Так, у межах даследуемай групы канкурэнтнымі могуць быць:

а) тэрміны ўласнамоўнага паходжання (57,3 %): *бязмежнасць* [ГТТС, 75; РБМС, 20; ТСВМ, 100], *блісконіцасць* [РБМС, 20]; *вытворная* [МЭ, 442; РБМС, 154; ТСЕМ, 105], *вывадная* [ПС, 4]; *наваколле* [МЭ, 452; РБМС, 114; ТСВМ, 130], *акруга* [МЭ, 452]; *кірунак* [ГТТС, 86; РБМС, 105; СМТ, 114; ТСВМ, 120; БНТ, 1922а, 43], *напрамак* [РБМС, 105]; *развязак* [МЭ, 457; РБМС, 172; СМТ, 132; ТСВМ, 148; БНТ, 1922а, 47]; *рашэнне* [МЭ, 457 РБМС, 172]; *сярпок (-чи)* [МЭ, РБМС, 86; ТСВМ, 38], *маладзічок (-чи)* [ГТТС, 91] і інш.;

б) адзінкі іншамоўнага паходжання (2,5 %): *ліміт* [МЭ, 449; РБМС, 144; МФТТ, 305; ТСВМ, 123], *рубеж* [ГТТС, 110]; *парадокс* [МЭ, 455; РБМС, 126; ТСВМ, 138], *антynomія* [МЭ, 439; РБМС, 15] і інш.;

в) запазычаныя і ўласнамоўныя намінацыі (40,2 %): *асяродак* [ГТТС, 123], *цэнтр* [МЭ, 463; ПС, 19; РБМС, 219; СМТ, 142; ТСВМ, 167; БНТ, 1922а, 50]; *вызначнік* [РБМС, 118], *дээтэрмінант* [МЭ, 445; РБМС, 43; ТСВМ, 111; БНТ, 1922а, 42]; *дваісты* [РБМС, 42; ТСВМ, 109], *дуальны* [РБМС, 42]; *касада* [ГТТС, 82], *дыяганаль* [ГТТС, 82; МЭ, 445; РБМС, 44; ПС, 6; СМТ, 110; ТСВМ, 110; БНТ, 1922а, 42]; *лучак* [ГТТС, 91], *радыус* [ГТТС, 91; ПС, 15; РБМС, 164; СМТ, 132; ТСВМ, 148; БНТ, 1922а, 47]; *хуткасць* [РБМС, 23; ТСВМ, 166], *скорасць* [АПА, 102; ГТТС, 122] і інш.

Канкурэнцыя ўласнамоўных адзінак (а), а таксама канкурэнцыя запазычаных лексем (б), абумоўленыя адпаведна актыўнасцю пурый-

стычнай і інтэрнацыяналізацыйнай тэндэнцый, звычайна паказваюць на ўдасканальванне прынцыпаў аnamасіялагічна-кадыфікацыйнай дзейнасці і ўзнікаюць у выніку развіцця і эвалюцыяnavання спецыяльнай галіны ведаў (матэматыкі). Проціпастаўленне інтэрлексаў і ўласнамоўных намінацый (в) можа сведчыць як пра розныя падыходы да тэрмінумых паняццяў (вызначнік – дэтэрмінант, лучак – радыус і іш.), так і пра ўздзеянне антыпурстычных фактараў экстраплангвістычнага харектару (хуткасць – скорасць і іш.).

Такім чынам, полімарфізм намінацыйных адзінак у беларускай матэматычнай тэрміналогіі, як правіла, узнякае ў выніку суіснавання розных падыходаў да рэалізацыі ў мове спецыфічных асаблівасцей дэнатата (сігніфіката) або можа быць выкліканы ўплывам тэндэнцыі да кампактнасці спецыяльнага наймення. Відавочна, што семантычна «любы варыянт аднолькава правільны ў любой пазіцыі» [Хамп, с. 174], хоць храналагічна функцыяnavанне многіх (у першую чаргу, экстэрнальных і афіксальных) паліморфаў нярэдка абмежавана. Экстэрнальны, аnamасіялагічны або лексемны полімарфізм уласцівы 5,5 % спецыяльных найменняў ад агульнай колькасці беларускіх матэматычных тэрмінаў, што хоць і падкрэслівае сістэмныя сувязі паміж асобнымі тэрмінаадзінкамі, аднак сведчыць пра няустойлівасць асобных намінацый у складзе ўсёй тэрмінасістэмы.

## 3.2. Полісемія

### ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі

Пад полісеміяй у лінгвістыцы звычайна разумеюць катэгарыяльную лексіка-семантычную адносіны ўнутрана матываваных значэнняў, што выражаютца формамі адной лексемы [Новіков, 2001, с. 568]. Тэрміналагічнае полісемія – «суаднесенасць аднаго тэрміна больш чым з адным паняццем у межах аднаго або некалькіх судатычных тэрміналагічных палёў» [Квітко, 1976, с. 45]. Мнагазначнасць звязана з адносінамі сэнсавай варыятыўнасці, калі ў аднаго і таго ж слова без змянення знешніх формы могуць развівацца два і больш семантычныя варыяяты-значэнні.

Спецыфічную асаблівасць тэрміналогіі лічыцца агульная тэндэнцыя тэрмінаадзінак да адназначнасці – «тэрміналагічнасць як семантычная з’ява супрацьпастаўлена па сваіх уласцівасцях полісемії»

[Кожевникова, с. 108]. Патрабаванне монасемічнасці Л.І.Жыркоў нават уводзіць у дэфініцыю тэрміна: «тэрмін – гэта такое слова, да-кладнасць і адназначнасць якога з'яўляюцца ў пэўную эпоху грамадска-важнымі» [Жирков, с. 114], а Б.І.Касоўскі называе мнагазначнасць «сапраўднай хваробай спецыяльнай тэрміналогіі» [Косовский, с. 126]. Негатывнае стаўленне да полісеміі ў многім абумоўлена тым, што «згодна з агульной заканамернасцю знакавых сістэм <...> у межах аднаго семантычнага поля знак не паўтараецца», інакш ён страчвае адну з асноўных функцый – «першасную функцыю адрознення» [Антанюк, с. 77], аднавіць якую можа толькі ў кантэксле. Аднак полісемічнасць тэрміна зусім не з'яўляецца паказчыкам яго недакладнасці [Татаринов, 1996, с. 240], бо мнагазначны тэрмін – «адзіны семантычны комплекс, сістэма значэнняў» [Кустова, с. 17], якія суадносяцца паміж сабой як папярэдніе і наступнае.

Аналіз кадыфікаўанных у сферы фіксацыі матэматычных тэрмінаў паказвае, што намінацыя тэрмінам іншага дэнатата (сігніфіката) звычайна абумоўлена ў складненнем або пераарыенташый унутранага зместу паняццяў.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі полісемантамі з'яўляюцца каля 120 спецыяльных наіменняў (0,6 %). Заўважым, аднак, што гэтая лічба з'яўляецца адноснай, паколькі выяўленне і рэальнае вывучэнне мнагазначных тэрмінаў можа ажыццяўляцца або па лексіка-графічных даведніках тлумачальнага тыпу [МЭ], або па кантэкстуальных крыніцах. З улікам спецыфікі матэматычнай тэрмінасістэмы ў нашым даследаванні вылучаюцца і аналізуюцца два асноўныя тыпы полісеміі – **радыяльная і конкатэнатыўная**.

Для **радыяльной** мнагазначнасці (80,8 %) уласціва матывацыя ўсіх значэнняў полісеманта адным зыходным (базавым). Прычым гэтае зыходнае значэнне ў сферы фіксацыі можа як дэклараўвацца, так і не дэклараўвацца, а падразумівацца.

Так, полісемант *полюс* ужываецца з трыма значэннямі: 1) ‘пункт перасячэння дыяметра сферы, перпендыкулярнага да плоскасці экватора, з паверхніяй сферы’; 2) ‘пачатак палярнай сістэмы каардынат’; 3) ‘такі ізаляваны асаблівы пункт функцыі, дзе існуе бясконцы ліміт гэтай функцыі’ [МЭ, с. 285]. Значэнне 1 – дэклараўвальнае (агульнае), да якога радыяльна ўзыходзяць значэнні 2, 3.

У тэрміне *дэфект* усе тры значэнні матывуюцца недэклараўаным базавым значэннем, у цэлым тоесным значэнню аналагічнай агульна-ўжывальнай лексемы: 1) ‘памернасць артаганальнага дапаўнення гэтай прасторы’; 2) ‘недахоп да двух прамых вуглоў трохвугольніка на плоскасці Лабачэўскага’; 3) ‘лік, роўны разнастайнасці паміж лікамі слупкоў матрыцы і яе рангам’ [МЭ, с. 126–127] і г.д.

Нам падаецца слушнай прапанова І.С.Куліковай і Д.В.Салмінай размяжоўваць полісемію ў тэрміналогіі як уласна лінгвістычную з’яву і «канцэптуальную неаднароднасць значэння тэрміна», звязаную з ад-розненнемі ў навуковай інтэрпрэтацыі канкрэтных рэалій у тэрміна-сістэме [Куликова–Салміна, с. 31]. Таму мы прапануем у межах радыяльнай полісеміі адрозніваць два падтыпы.

**Першы падтып** (50,8 %) звязаны з квантытатыўным полі-марфізмам намінальной і рэалізуеца праз функцыянованне і кадыфі-кацыю тэрмінаў з эліптызаванай структурай. Як адзначае Д.М.Шмялёў, «у шэрагу слоў развіваюцца новыя значэнні як вынік семан-тычнага сцяжэння, сутнасць якога заключаецца ў тым, што азначанае <...> як бы ўключае ў сябе семантыку азначэння, у выніку чаго значэнне першага становіща роўнае (у пэўных кантэкстах) значэнню ўсяго словазлучэння» [Шмелев, с. 127].

Так, у выніку квантытатыўнага полімарфізму тэрмінаў *перыяд* дробу, *перыяд* функцыі ўзнік адналексемны тэрмін-полісемант *перыяд*, які мае значэнні: 1) ‘лэўная група лічбаў у дзесятковым запісе ліку, якая, пачынаючы з нейкага месца, паслядоўна паўтараецца’; 2) ‘пэўны (адрозны ад нуля) лік, які дадаецца да аргумента функцыі’ [МЭ, с. 281].

Тэрмін *кант* з агульным значэннем ‘рабро, край’ уступае ў адно-сіны квантытатыўнага полімарфізму з тэрмінамі *кант мнагагранніка*, *кант графа*, *кант сімплекса* і ў матэматачнай тэрміналогіі дэфи-нуеца як 1) ‘старана грані мнагагранніка’; 2) ‘неўпарадкованая пара вяршынія графа’; 3) ‘аднамерныя грані сімплекса’ [МЭ, с. 157].

Двухлексемны тэрмін *значэнне галоўнае*, які з’яўляеца вынікам эліпсісу тэрмінаў *значэнне мнагазначнай функцыі галоўнае* і *значэнне неўласцівага інтэграла галоўнае*, можа абазначаць як пэўную галіну мнагазначнай функцыі, праз якую можна выразіць іншыя галіны, так і пэўнае значэнне разбежнага неўласцівага інтэграла [МЭ, с. 82].

Да гэтага падтыпу адносяцца таксама адналексемныя тэрміны *аргумент* [МЭ, 40], *вось* [МЭ, 68], *дыяганаль* [МЭ, 123], *дыяметр* [МЭ, 123], *дэфект* [МЭ, 126], *корань* [МЭ, 171], *парадак* [МЭ, 270], *перыяд* [МЭ, 281], *плынь* [МЭ, 284], *раскладанне* [МЭ, 303], *сігнатура* [МЭ, 318], *симетрыя* [МЭ, 320], *сінус* [МЭ, 321], *спектр* [МЭ, 325], *устойлівасць* [МЭ, 356], *характарыстыка* [МЭ, 370], *цэнтр* [МЭ, 375] і інш., а таксама полілексемныя тэрміны *збежнасць абсолютная* [МЭ, 9], *збежнасць умоўная* [МЭ, 353], *здабытак прамы* [МЭ, 293], *значэнне сярэдняе* [МЭ, 336], *лік становішчы* [МЭ, 324], *ліміт ніжні* [МЭ, 250], *лінія сярэдняя* [МЭ, 337], *метад прагону* [МЭ, 288], *непарыўнасць абсолютная* [МЭ, 9], *праекцыя нормальная* [МЭ, 240], *прыймета параління* [МЭ, 237], *прынцып дуальнасці* [МЭ, 114], *пункт асаблівы* [МЭ, 45], *пункт седлавы* [МЭ, 317], *расклад спектральны* [МЭ, 325], *раўнанне нормализація* [МЭ, 239], *сістэма артаганальная* [МЭ, 42], *сістэма развязкі* фундаментальная [МЭ, 364] і некаторыя інш.

Другі падтып (30 %) развіваецца праз выкарыстанне асобных спецыяльных намінацый у некалькіх функцыянальных разделах адной навуковай галіны, у розных матэматычных тэорыях, сістэмах і г.д.

Так, тэрмін *карэляцыя* ў матэматычнай статыстыцы абазначае залежнасць паміж выпадковымі велічынямі, якая не мае ў агульным выпадку строга функцыйнага характару, а ў праектыўнай геаметрыі мае значэнне ‘*адгаведнасць* паміж пунктамі і простымі дзвюх праектыўных плошчаццяў, пры якой калініярныя пункты пераходзяць у простыя аднаго пучка’ [МЭ, с. 161–162].

Тэрмін *конус*, напрыклад, мае розныя значэнні ў элементарнай і аналітычнай геаметрыях [МЭ, с. 170].

Двухлексемным тэрмінам *злічэнне варыяцыйнае* абазначаецца раздел матэматыкі, у якім даследуюцца экстремумы функцыяналу, вызначаных на множствах канкрэтных функцыянальных простораў, а таксама раздел выплічальнай матэматыкі, прысвячаны метадам пошуку экстремальных значэнняў функцыяналу [МЭ, с. 63] і г.д.

Да гэтага ж падтыпу варта аднесці адналексемныя тэрміны *медыяна* [МЭ, 222], *поўнасць* [МЭ, 286], *працэс* [МЭ, 294], *трансля-*

цыя [МЭ, 339] і двухлексемныя тэрміны множства абмежаванае [МЭ, 8], набліжанне найлепшае [МЭ, 236] і інш.

Мяжа паміж абодвумя падтыпамі досыць умоўная: пры змяненні фармальнаага выражэння (у сферы фіксацыі) тэрміны могуць пераходзіць з аднаго падтыпу ў другі.

Разам з tym, асобныя полісеманты спалучаюць рысы першага і другога падтыпаў. Напрыклад, тэрмін *iндэкс* мае асноўнае значэнне ‘знак, з дапамогай якога адрозніваюць матэматычныя выразы’. Прынята *iндэксам падгрупы H* у группе *G* называець магутнасць множства левых (правых) сумежных класаў группы *G* на падгрупе *H*. У тэорыі лікаў *iндэкс* – гэта лік, які ўзікае пры развязанні парадунніяй [МЭ, с. 140].

Прамежкавае становішча займае таксама большасць двухслоўных тэрмінаў з эпанімічнымі кампанентамі: *нэроўнасць Бернштэйна* [МЭ, 52], *нэроўнасць Гельдэра* [МЭ, 91], *прыкмета Абэля* [МЭ, 11], *прыкмета Ваерштраса* [МЭ, 61], *тэарэма Абэля* [МЭ, 11], *тэарэма Ваерштраса* [МЭ, 61], *тэарэма Гильбрэтра* [МЭ, 92], *тэарэма Мінкоўскага* [МЭ, 226], *тэарэма Пуссона* [МЭ, 298], *тэарэма Рымана* [МЭ, 311] і інш. Так, напрыклад, чайменне *нэроўнасць Бернштэйна* ў матэматыцы мае наступныя значэнні: 1) ‘нэроўнасць тэорыі набліжанняў, якая ацэньвае вытворную трыганаметрычнага мнагасклада ці алгебраічнага мнагасклада праз найбольшае значэнне самога мнагасклада’; 2) у тэорый імавернасцяў – ‘удакладненне класічнай нэроўнасці Чабышева’ [МЭ, с. 52].

Конкатанатыўная (ланцужковая) полісемія (19,2 %) характарызуеца паслядоўнай матывацияй значэнняў тэрмінаадзінак, аднак крайняе значэнні могуць і не мець агульных семантычных кампанентаў: *квадрат* – 1) ‘роўнабаковы прамавугольнік (правільны чатырохвугольнік)’; 2) квадрат ліку  $a$  – ‘здабытак  $a \times a = a^2$ ’; 3) квадрат скалярны – ‘здабытак модуля вектараў  $a$  і  $b$  на косінус вугла  $\phi$  паміж імі’ [МЭ, с. 164, 322]. Першае значэнне гэтага тэрміна – дэкларатыўнае, другое значэнне абумоўлена tym, што такі здабытак вызначае плошчу квадрата, бок якога роўны  $a$ , трэцяе значэнне ўзнікла, відавочна, пад функцыянальным упłyvам другога значэння.

Тэрмін *фокус* у матэматыцы мае асноўнае значэнне ‘пункт *F*, які знаходзіцца ў плоскасці канічнага сечыва і характарызуеца tym, што

для кожнага пункта канічнага сечыва тасунак яго адлегласці  $r$  да пункта  $F$  і адлегласці  $d$  да пэўнай простай нязменны і роўны экспантысітэту  $\varepsilon=r/d$ . Другое значэнне ‘тып размяшчэння траекторый аўтаномнай сістэмы дыферэнцыяльных раўнанняў 1-га парадку ў наваколлі пункта  $A(x_0, y_0)$ ’ выводзіцца з першага [МЭ, с. 363].

Двухлексемны тэрмін *група дыскрэтная* ў матэматыцы абазначае группу, надзеленую дыскрэтнай тапалогіяй, а таксама такую группу непарыўных пераўтварэнняў тапалагічнай прасторы  $X$ , што арбіта адвольнага пункта прасторы  $X$  ёсць дыскрэтнае падмноства  $X$  [МЭ, с. 118].

Да гэтага тыпу, на наш погляд, варта аднесці спецыяльныя найменні *аператор* [МЭ, 36], *блок-схема* [МЭ, 55], *крана* [МЭ, 172], *куб* [МЭ, 177], *рэшта* [МЭ, 316], *структурна* [МЭ, 330], *тангенс* [МЭ, 337], *трансляцыя* [МЭ, 339], *цыліндр* [МЭ, 375]; *метад спуску* [МЭ, 326], *пункт бясконца аддалены* [МЭ, 59] і інш.

Тэрмін *прынцып дуальнасці*, як і некаторыя іншыя, спалучаець характеристыстыкі абодвух тыпаў полісемі. Так, *прынцып дуальнасці* ў матэматычнай логіцы мае значэнне ‘тэарэма пра магчымасць узаемнай замены логікаўых аперацый і логіка-прадметных моў’, у геаметрыі – ‘замена ў кожным праўдзівым выказванні ўсіх паняццяў на дуальныя, якія прыводзіцца да праўдзівага выказвання’ [МЭ, с. 114].

Такім чынам, у беларускай матэматычнай тэрміналогіі найбольш пашыраны першы падтып радыяльнай мнагазначнасці, узнікненне якога абумоўлена функцыянованнем у тэрмінаграфічнай, навуковай і вучэбнай літаратуры эліптычных варыянтаў комплексных тэрмінаў. Структуры, якія ўзніклі пасля ўсячэння кампанентаў, страчваюць дыферэнцыяльныя семы, супадаюць па форме з ужо існуючымі тэрмінамі і становяцца полісемічнымі. Конкагатэнтнай мнагазначнасць, якая не атрымала істотнага пашырэння ў беларускай тэрміналогіі матэматыкі, на наш погляд, з'яўляеца вынікам заканамернага развіцця матэматычных ведаў і нярэдка сведчыць пра ўнутрынавуковую эвалюцыю (аўтанамізацыю) пэўных палажэнняў, канцепций, ідэй.

### **3.3. Антанімія ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі**

У мовазнаўстве антанімія трактуеца як апазіцыйнасць значэнняў лексічных адзінак, таму семантычная аснова антаніміі, як справядліва адзначае Л.А.Новікаў, утвараеца лагічнай супрацьлегласцю ўнутры адной сутнасці (адносін, працэсу, якасці і інш.) [Новиков, 2001, с. 318]. Антонімы суадносяцца з тымі паняццямі і ўласцівасцямі, якія здольны градуявацца ў свядомасці чалавека. Паколькі «антанімічныя адносіны ахопліваюць усе тыя лексічныя намінацыі, што падлягаюць якаснаму асэнсаванню і ацэнцы» [Плотнікаў-Антанюк, с. 124], то антанімію ў тэрміналогіі, на наш погляд, варта разглядаць як адну з праяў дакладнай лагічнай структураванасці тэрмінасістэмы [Новиков, 2001, с. 29] і, разам з полімарфізмам і полісеміяй, адносіцу да сістэмаўтваральныхных з'яў.

У лінгвістыцы існуе вядомае меркаванне Н.З.Кацяловай, што «антонімаў-тэрмінаў не менш за антонімаў-нятэрмінаў», якое аргументуваеца тым, што супрацьпастаўленне паняццяў з'яўляеца абавязковым элементам навуковага апісання аб'ектаў [Котелова, с. 122]. Як паказваюць факты, у дачыненні да беларускай матэматычнай тэрміналогіі гэта не зусім адпавядае рэчаіснасці, паколькі намі зафіксавана толькі каля 95 антанімічных пар.

Адносна тыпалогіі антонімаў у лінгвістыцы няма агульнаўпрынятага меркавання. Аднак існуючыя класіфікацыі, як правіла, абавязуюцца на або структурна-дэргывацыйныя характеристыкі апазіцыйных адзінак [Даничко, с. 80; РЛЯ, с. 155; СЛТ, с. 20], або на спецыфіку семантычных адносін паміж карэляцыйнымі тэрмінамі [Лайонз, 2003, с. 143; Новиков, 2002; Татарынов, 1996, с. 196–197]. Мы лічым больш прымальным семантычны падыход, паколькі, на наш погляд, менавіта ён найбольш поўна адлюстроўвае філасофска-лінгвістичную сутнасць антаніміі.

Праведзены аналіз спецыяльных найменняў сведчыць, што ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі рэалізуецца два асноўныя тыпы антаніміі – **контрадыкторны і камплементарны**.

Да контрадыкторнага тыпу (50,6 %) адносяцца тэрміны, супрацьпастаўленне якіх з'яўляеца вынікам сцвярджэння / адмаў-

ления ўласцівасці або прыкметы. Як правіла, апазіцыйнасць семантычных адносін унутры пар выражаеца праз рэгулярнае выкарыстанне / невыкарыстанне адпаведных прэфіксаў. Гэта спецыяльныя намінацый-субстантывы з фармантамі **анты-**, **бес-**, **дэ-** (дэз-), **контр-** (**контра-**), **не-** (**ня-**), **псеўда-** і інш.: **анты-**, **інвалюцыя** [МЭ, 446; РБМС, 56; СМТ, 113; ТСВМ, 116 і інш.] – **антыінвалюцыя** [СМТ, 103], **інстантон** [РБМС, 57] – **антыінстантон** [РБМС, 15], **кватэрніён** [МЭ, 448; РБМС, 64; СМТ, 114; ТСВМ, 120 і інш.] – **антыхватэрніён** [РБМС, 15] (усяго 15 антанімічных пар); **бес-**: **канечнасць** [СМТ, 114] – **бесканечнасць** [СМТ, 104], **парадак** [МЭ, 455; РБМС, 141; СМТ, 124; ТСВМ, 138 і інш.] – **беспарадак** [РБМС, 20]; **дэ-** (дэз-): **кадаванне** [МЭ, 151; РБМС, 66; ТСВМ, 118 і інш.] – **дэкадаванне** [МЭ, 125; РБМС, 42], **арыентатацыя** [МЭ, 439; РБМС, 119; ТСВМ, 98] – **дэзарыентатацыя** [ТСВМ, 111], **кампазіцыя** [МЭ, 447; РБМС, 69; ТСВМ, 118] – **дэкампазіцыя** [РБМС, 42]; **контр-** (**контра-**): **варыянт** [РБМС, 23; ТСВМ, 101] – **контраварыянт** [РБМС, 71; СМТ, 115], **мадэль** [РБМС, 101; ТСВМ, 125] – **контрамадэль** [РБМС, 71], **прыклад** [СМТ, 129; ТСВМ, 146] – **контрпрыклад** [РБМС, 72; ТСВМ, 120]; **не-** (**ня-**): **злічонасць** [ТСВМ, 114] – **незлічонасць** [ТСВМ, 132]; **развязальнасць** [ТСВМ, 148] – **неразвязальнасць** [МЭ, 453]; **сіметрычнасць** [МЭ, 459] – **несіметрычнасць** [ТСВМ, 133]; **супярэчлівасць** [ТСВМ, 158] – **несупярэчлівасць** [ТСВМ, 133] і інш. (каля 45 антанімічных пар).

Так, напрыкінці, **кадаваннем** называеца працэс запісу або пераўтварэння інфармацыі паводле правілаў, што задаюцца пэўным кодам, а **дэкадаваннем** – працэс, адваротны кадаванию, які здзяйсняеца, зыходзячы з запісу інфармацыі ў кадаваным выглядзе [МО, с. 125, 151].

Парныя тэрмінаўтварэнні з прэфіксоідам **псеўда-** і без яго да контрадыкторных антонімаў можна аднесці толькі ўмоўна, паколькі ў звязках тыпу **вектар** [РБМС, 24; СМТ, 106; ТСВМ, 101 і інш.] – **псеўдавектар** [РБМС, 162], **граф** [МЭ, 443; РБМС, 36; ТСВМ, 107 і інш.] – **псеўдаграф** [РБМС, 162], **метрыка** [МЭ, 451; РБМС, 94; СМТ, 121; ТСВМ, 127 і інш.] – **псеўдаметрыка** [МЭ, 457; РБМС, 162], **сфера** [МЭ, 460; РБМС, 190; СМТ, 136; ТСВМ, 158 і інш.] – **псеўдасфера** [РБМС, 162; ТСВМ, 147] і мн. інш. не назіраецца

палярнасці, супрацьпастаўлення паняццяў. Напрыклад, *скаляр* – гэта велічыня, кожнае значэнне якой можа быць паказана адным (звычайна рэчаісным) лікам [МЭ, с. 322], а *псеўдаскалярам* у матэматыцы называецца велічыня, якая не змяняецца пры пераносе і павароце каардынатных восей, але змяняецца пры замене накірунку кожнай восі [МЭС, с. 507].

Для **камплементарных антонімаў** (4,5 %) уласціва бінарная апазіцыйнасць дэфініцый. Як правіла, камплементарную супрацьпастаўленасць утвараюць відавыя паняцці, якія ўзаемадапаўняюць адно другое да родавага [Новіков, 2002, с. 36]. Гэты тып антонімаў найменш пашыраны ў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі. У тэрмінасістэме матэматыкі да лексічных антонімаў адносяцца паняцці, якія пераважна служаць для намінацыі асноўных арыфметычных аперацый: *дзяленне* [МЭ, 444; РБМС, 42; ТСВМ, 109 і інш.] – *множэнне* [МЭ, 452; РБМС, 203; СМТ, 120; ТСВМ, 128 і інш.], *памнажэнне* [МФТТ, 445]; *адыманне* [МЭ, 438; РБМС, 3; ТСВМ, 95], *адніманне* [РБМС, 31; СМТ, 102] – *складанне* [МЭ, 459; РБМС, 182; СМТ, 135; ТСВМ, 155 і інш.].

Так, калі *дзяленне* – ‘арыфметычнае дзеянне, якое зводзіцца да таго, каб знайсці адзін з двух множнікаў, калі вядомыя іх здабытак і другі множнік’ [МЭ, с. 112] і ‘накіраванае на пазнаванне ў колькі разоў адна велічыня большая за другую’ [ТСБЛМ, с. 179], то *множэннем* называецца ‘матэматычнае дзеянне, супрацьлеглае дзяленню, у выніку якога адзін лік павялічваецца ў столькі разоў, колькі адзінак у другім ліку’ [ТСБЛМ, с. 349].

Адносіны антаніміяў характэрныя, у першую чаргу, для аднаслойных тэрмінаў. **Полілексемныя тэрміны** могуць уваходзіць у антанімічныя пары, як правіла, толькі праз антанімію асобных камплементаў – як азначальных, так і азначаных (44,9 %): *залежнасць лінейная* [МЭ, 450; РБМС, 50; ТСВМ, 112 і інш.] – *незалежнасць лінейная* [РБМС, 106; ТСВМ, 132], *збежны абсалютна* [РБМС, 9; ТСВМ, 92] – *збежны неабсалютна* [ТСВМ, 132], *ліміты верхні і ніжні* [МЭ, 441], *інтэграт верхні* [МЭ, 441] – *інтэграт ніжні* [МЭ, 453] і г.д.

У антанімічныя адносіны зредку могуць уступаць і асобныя кампаненты сінанімічных пар: *матрыца звыродная*, *матрыца асаблівая* [МЭ, 131] – *матрыца незвыродная*, *матрыца неасаблівая*

[МЭ, 243]; *вытворная моцная, вытворная Фрэш* [МЭ, 234] – *вытворная слабая, вытворная Гато* [МЭ, 323].

Такім чынам, антанімічныя адносіны ахопліваюць каля 180 матэматычных тэрмінаў (0,9 %). З прааналізаванага матэрыялу вынікае, што ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі найбольш пашыраны контадыкторны тып антаніміі, які звычайна рэалізуецца праз выкарыстанне абмежаванага набору префіксаў і нярэдка вызначаецца семантычнай асіметрычнасцю антонімаў, пры якой адзін з тэрмінаў у антанімічнай пары семантычна больш складаны за другі.

### 3.4. Аманімія

#### ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі

Аманімія як супадзенне планаў выражэння розных моўных адзінак у тэрміналогіі большасцю навукоўцаў аргументавана кваліфікуецца як негатыўны сістэмаразбуральчы фактар, «яўны дэфект моўнага кода» [Кустова, с. 15].

Мы лічым немэтазгодным традыцыйна вылучаць т. зв. міжгаліновую (міжсістэмную) аманімію [Головин–Кобрин, с. 52; Даниленко, с. 69–72; Кулікова–Сагіна, с. 28 і інш.]. Як слушна адзначае В.А. Татарынаў, «проблема полісеміі і аманіміі па-за межамі галіновай тэрміналогіі губляе ўсялякі сэнс» [Татарынов, 1996, с. 177], бо ніякім чынам не ўскладняе камунікацыю.

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўнутрысістэмная лексічная аманімія прадстаўлена нешматлікімі найменнямі (0,01 %): *раўнаванне* [РЕМС, 29; ТСВМ, 150] ‘дзеянне паводле значэння дзеяслова *раўнаваць*’ і *раўнаванне* [ГТТС, 108] ‘раўнанне, ураўненне’; *частка* [ТСВМ, 167] ‘доля ад цэлага’ і *частка* [ГТТС, 124] ‘дроб; лік, які ёсьць цэлая колькасць доляў адзінкі’ [МЭ, 112]. Прыведзеныя аманімімы могуць разглядацца і як прыватны вынік полісемії [Лещева, с. 16].

Фіксуюцца адзінкавыя найменні (амаформы), у якіх адной формай абазначаецца некалькі не звязаных паміж сабой планаў зместу: *соты* [ТСВМ, 155] з асноўным значэннем ‘краты; сукупнасць пунктаў просторы з цэльмі каардынатамі ў дачыненні да якой-н. дэкартавай сістэмы каардынат’ [МЭ, 172–173] і *соты* [ТСВМ, 155] як

парадкавы лічэбнік, які, натуральна, тэрмінам не з'яўляеца, але шырока ўжываецца ў спецыяльных тэкстах.

Унутрысістэмная аманімія амаль не ўласціва беларускай тэрміналогіі матэматыкі. Нязначная колькасць амонімаў у матэматычнай тэрміналогіі, відавочна, з'яўляеца вынікам планамернай працы па яе ўпарадкаванні.

Такім чынам, у якасці сістэмаўтваральных фактараў у тэрміналогіі выступаюць полімарфізм, мнагазначнасць і антанімія. Полімарфізм як вынік несупадзення планаў выражэння спецыяльных найменняў прадстаўлены трывма падтыпамі – экстэрнальным, анамасіялагічным і лексемным. Колькасна ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі найбольш пашираны паліморфныя структуры анамасіялагічнага падтыпу, сярод якіх пераважаюць т.зв. квантытатыўныя паліморфы – утварэнні, якія ўзніклі ў выніку канкурэнцыі поўнай і ўсечанай (эліптычнай) формаў адной і той жа наминацыі. Усячэнне комплексных тэрмінаў да аднаго – двух кампанентаў можа спрыяць развіццю першага падтыпу радыяльнай полісеміі. Другі падтып радыяльнай мнагазначнасці ўзнікае як вынік выкарыстання спецыяльных найменняў у некалькіх функцыянальных раздзелах адной наўковай галіны ці пэўнай канцэпцыі. Да полісемантаў конкатэнатыўнага падтыпу ў матэматычнай тэрмінасістэме адносяцца толькі асобныя нешматлікія адна- і двухкампанентавыя лексемы. Пераважная большасць моналексемных тэрмінаў, якія могуць уступаць у апазіцыйныя адносіны, прадстаўляе контрадыкторны тып антаніміі. Полілексемныя наминацыі звычайна ўваходзяць у антанімічныя пары праз антанімію асобных кампанентаў.

Аманімія з лічэбнікам непажаданай з'явай для любой (у тым ліку і матэматычнай) тэрміналогіі, яна разбурае сістэмныя сувязі паміж адзінкамі ў тэрмінасістэме і істотна абцяжарвае наўковую камунікацыю.

# ЗАКЛЮЧЭННЕ

Аналіз станаўлення, структуры і функцыянавання беларускай матэматычнай тэрміналогіі дае падставы зрабіць наступныя выклады:

1. На развіццё беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўпłyваюць як лінгвістычныя, так і экстрапінгвістычныя фактары. Аб'ектыўнае ўздзеянне лінгвістычных фактараў, дэтэрмінаванае правядзеннем нарматыўна-семантычных, сістэмна-семіятычных, а ў другой палове ХХ ст. і логіка-тэрміналагічных даследаванняў, прайвілася праз суіснаванне розных падыходаў да вывучэння і ацэнкі моўных фактав і мела вынікам павелічэнне агульнага аб'ёму спецыяльных найменніяў. Экстрапінгвістычныя фактары як вынік канкрэтнай моўнай палітыкі істотна ўпłyваюць на якасны склад тэрмінасістэмы і закранаюць у першую чаргу лексічны і граматычны ўзоруны. Так, перыяд тэрміналагічнага пурывму (1916–1933 гг.) характэруеца павышэннем маніфестацыі ўласных моўных сродкаў з імкненнем адмежавацца ў тэрмінаўтарэнні ад аналагічных з'яў у іншых мовах; для антыпурывістычнага перыяду (1934–1941 гг.), уласціва змена арыенціраў у тэрмінаўтарэнні на рускамоўныя ўзоры і інтэнсіфікацыя калькавання з рускай мовы; перыяд мадыфікацыі антыпурывму (з 1950-х гг.) вызначаеца дыфузіяй элементаў тэрміналагічнага пурывму і антыпурывму. Паколькі рэалізацыя разнастайных сацыяльна-лінгвістычных тэндэнций звязана з кадыфікацыяй моўных нормаў тэрмінаграфічнымі выданнямі, на сучасным этапе развіцця беларуская матэматычная тэрміналогія вымагае сістэмнага аналізу і ўнормавання з улікам усіх існуючых плынняў і кірункаў.

2. Беларуская тэрмінасістэма матэматыкі аб'ядноўвае ўсю сукупнасць матэматычных тэрмінаў і характеристызуеца:

а) адноснай устойлівасцю;

б) агульнай цэласнасцю як вынікам заканамерных адносін паміж элементамі сістэмы;

в) структураванасцю, г.зн. немагчымасцю існавання ўсёй сістэмы без існавання яе структурных кампанентаў;

г) іерархічнасцю, якая дазваляе падзяляць сістэму на шэраг субсістэм;

д) неадытыўнасцю ўласцівасцей ўсёй тэрмінасістэмы ў дачыненні да ўласцівасцей асобных элементаў.

Элементы матэматычнай тэрмінасітэмны аб'ядноўваюцца на структурна-граматычным, дэрывацыйным і семантычным узроўнях. Паказчыкам сістэмнасці тэрміналогіі на структурна-граматычным узроўні выступае ў асноўным узаемасувязь мона- і полікампанентавых найменняў. На дэрывацыйным узроўні сістэмнасць атрымлівае выражэнне ў спецыялізацыі словаўтваральных сродкаў сістэмаўтваральнага тыпу і функцыянованні спецыфічных дэрывацыйных мадэлей. На семантычным узроўні сістэмнасць праз функцыянованне паліморфных, полісемічных і антанімічных найменняў як адзінак, звязаных суадноснымі семантычнымі характарыстыкамі ў межах адной тэрміналогіі.

3. Беларуская матэматычнай тэрмінасітэма складаецца з пэўнай колькасці фармальных элементаў, што злучаюцца ў пастаянную камбінацыі (паводле пэўных канструкцый, субканструкцый, мадэлей) з мэтай намінацыі неабмежаванага аўтому спецыяльных паняццяў. У адпаведнасці з колькасцю структурна-семантычных частак, якія вылучаюцца ў спецыяльных найменнях у тэрміналогіі матэматыкі адразніваюцца моналексемныя (28 %), полілексемныя (72 %) намінацыі, прычым аднаслоўныя тэрмынныя прадстаўлены субстантывамі (50,3 %), ад'ектывамі (28,7 %), вербатывамі (інфінітывамі – 12,3 %, дзеепрыметнікамі – 4,6 %) адаербатывамі (4,1 %). Да мнагаслоўных матэматычных тэрмінаў адносяцца двухлексемныя (92,1 % ад агульнай колькасці мнагаслоўных адзінак), трохлексемныя (7,5 %) і чатырохлексемныя (0,4 %) найменні. Канструяванне полілексемных намінацый характарызуецца далучэннем да апорнага наймення ўдакладняльных кампанентаў і выкарыстоўваецца для ўтварэння відавых карэліятаў базавага паняцця.

4. Тэрмінаўтварэнне – гэта лексісна-логасны працэс, які заключаецца ў фарміраванні і папаўненні тэрміналагічнай сістэмы на аснове шэрагу спосабаў. Праведзенае даследаванне сведчыць, што класіфікаўальнаяная адзінка тэрміналагічнай дэрывацыі (спосаб, тып, падтып, мадэль) у межах даследаванай тэрміналогіі характарызуецца высокай іерархізаванасцю і структураванасцю.

Адналексемныя тэрміны ўзнікаюць на аснове марфалагічнага, семантычнага, уласналексічнага і марфолага-сінтаксічнага спосабаў тэрмінаўтварэння.

З дапамогай марфалагічнага спосабу ўтворана 42,3 % адналексемных дэрыватаў. Пераважная большасць адзінак у межах гэтага спосабу ўзнікла з дапамогай афіксацыі. Так, суфіксальная, прэфіксальная або канфіксальная дэрывация ўласціва 94,3 % тэрмінаў ад агульной колькасці марфалагічна ўтвораных найменняў.

Найбольшае пашырэнне атрымалі субстантывы-фемінінатывы, утвораныя ад ад'ектыўных асноў з дапамогай суфікса *-асъ-*, назоўнікі ніякага роду, утвораныя ад дзеяслоўных асноў з дапамогай суфіксау *-нн-*, *-эн-* (*-енн-*), дзеепрыметнікі з суфіксам *-и-*, а таксама прыметнікі, матываваныя субстантывамі і вербатывамі, з суфіксамі *-и-* і *-лын-*. Кампазіцыя ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўласціва для 5,7 % спецыяльных найменняў. Найбольш пашыраны кампазіты складана-суфіксальная падтыпу, утвораныя ад спалучэння асноў нумератываў або адвербатываў (у прэпозіцыі) і субстантываў (у постпазіцыі) з далучэннем фармантаў *-ав-* (*-ос-*, *-ев-*), *-и-*.

Марфалагічная дэрывация хараکтарызуецца храналагічнай абмежаванасцю функцыяновання асобных словаўтваральных мадэлей, абумоўленай як ад'ектыўным развіццём навукі, так і ўздзеяннем сацыяльна-палітычных фактараў. Як паказвае матэрыял, 21,6 % ад агульной колькасці зафіксаваных мадэлей афіксацыі і складана-суфіксальная падтыпу кампазіцыі – панхранічныя. Біхранічнасцю вызначаецца 22,4 % дэрывацийных мадэлей. У межах толькі аднаго з трох перыяду развіцця матэматычнай тэрміналогіі функцыянуе каля 56 % мадэлей.

З дапамогай семантычнага спосабу ўзнікла 37,6 % адналексемных матэматачных тэрмінаў. Прэвалююць найменні, утвораныя ўласна метафорызацыяй (35,5 %) на аснове пераносу семантыкі паводле функцыянальна-атрыбутыўнага або фармальнага падабенства і спецыфікацыяй (46,5 %) на аснове пераносу значэння паводле абстрактна-функцыянальнай аналогіі. Метафорызацыя, для якой уласцівы перанос назвы дзеяння на яго вынік, не атрымала значнага пашырэння (18 %).

УласнALEКСІЧНЫ спосаб тэрмінаўтварэння ў беларускай матэматачнай тэрміналогіі з'яўляеца вынікам уплыву агульнамоўнай тэндэнцыі да інтэрнацыяналізацыі нацыянальнага тэрмінафонду. З яго дапамогай узнікла 19,1 % адналексемных найменняў, прычым

запазычанні з марфалагічнай субстытуцыяй і без яе ў межах даследаванай тэрміналогіі функцыянуюць у амаль роўным аб'ёме.

Марфолага-сінтаксічны спосаб дэрывацыі ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі не атрымаў істотнага пашырэння. Шляхам пераводу лексічных адзінак у іншыя парадыгмы словазмінення ўтворана не больш за 1 % моналексемных намінацый.

Для полілексемных (двух-, трох-, чатырохлексемных) тэрмінаў уласціва камбінаванне аўтаномных кампанентаў у адпаведнасці з разнастайнымі канструкцыямі, субканструкцыямі, мадэлямі і іх варыянтамі.

Пры ўтварэнні двухлексемных тэрмінаў найбольш пашыраны беспрыназоўнікавы і прыназоўнікавы намінацыі канструкцыі  $X \leftarrow Y$ , якія ўзніклі ў выніку спалучэння субстантываў з ад'ектывамі і субстантываў з субстантывамі.

Утварэнне трохлексемных тэрмінаў прадстаўлена дзвюма асноўнымі канструкцыямі (канструкцыя I –  $X \leftarrow (Y \leftarrow Z)$ , канструкцыя II –  $(X \leftarrow Y) \leftarrow Z$ ). У межах канструкцыі I найбольш пашыраны намінацыі, утвораныя адзінствамі субстантыва і ад'ектыва, двух субстантываў або ад'ектыва і адвербатыва, што адносяцца да базавага кампанента-назоўніка. У канструкцыі II прайўляюць актыўнасць мадэлі, у якіх аб'яднанні субстантыва і ад'ектыва або двух субстантываў развіваюцца ад'ектыўнымі кампанентамі.

Чатырохлексемных намінацый ўтвораны паводле трох канструкцый і іх мадыфікацый (канструкцыя I –  $(X \leftarrow Y) \leftarrow (Z \leftarrow F)$ , канструкцыя II –  $X \leftarrow \{Y \leftarrow (Z \leftarrow F)\}$ ,  $X \leftarrow \{(Y \leftarrow Z) \leftarrow F\}$ , канструкцыя III –  $\{X \leftarrow (Y \leftarrow Z)\} \leftarrow F$ ,  $\{(X \leftarrow Y) \leftarrow Z\} \leftarrow F$ ), суадносных з аналагічнымі структурамі іншых разрадаў полілексемных тэрмінаў. Найбольшай прадуктыўнасцю харектарызуецца найменні канструкцыі I, у якіх адзінства субстантыва і ад'ектыва развівае аналагічнае аб'яднанне або кааперацыю двух субстантываў.

Праведзенае даследаванне паказвае, што беларускай матэматацічнай тэрміналогіі ў сферы тэрмінаутварэння ў цэлым уласцівы тэндэнцыі, суадносныя з тэндэнцыямі ў іншых навуковых тэрміналогіях (напр., фізічнай, лінгвістычнай, энтомалагічнай).

5. На ўзроўні структурна-семантычнай арганізацыі беларускай матэматацічнай тэрміналогіі фіксуюцца як сістэмаутваральныя

(полімарфізм, полісемія, антанімія), так і сістэмаразбуральныя (аманімія) з'явы.

Полімарфізм намінацыйных адзінак ахоплівае каля 5,5 % структур і звычайна ўзнікае як рэакцыя на суіснаванне альтэрнатыўных падыходаў да рэалізацыі ў мове спецыфічных асаблівасцей дэнатата (сігніфіката) або можа быць выкліканы ўплывам тэндэнцыі да кампактнасці спецыяльных найменняў. Семантычна тоесныя рознаструктурныя (паліморфныя) тэрміны могуць быць вынікам экстэрнальнага (9,6 %), аnamасіялагічнага (77,5 %) або лексемнага полімарфізму (12,9 %). Многія паліморфныя найменні, за некаторым выключэннем адзінак квантытатыўнага і сінтаксічнага падтыпаў аnamасіялагічнага полімарфізму, фактычна ўваходзяць у храналагічна розныя тэрміналагічныя падсістэмы, не з'яўляюцца кантэкстуальнай ўзаемазамяняльнымі і не ўступаюць у адносіны «норма – адхіленне», аднак такія найменні характарызуюцца тоесным аб'ёманам семантыкі і намінуюць адзін дэнатат (сігніфікат).

Матэматычныя тэрміны-полісеманты (0,6 %) прэзентуюць радыяльную (80,8 %) і конкатэнатыўную (19,2 %) полісемію. Як паказвае аналіз кадыфікованых у феры фіксацыі найменняў, намінаванне тэрмінам іншага дэнатата (сігніфіката) звычайна абумоўлена ўскладненнем або пераарыентацияй унутранага зместу паняццяў.

Антанімія як апазіцыйнасць значэнняў лексічных адзінак (0,9 %) прадстаўлена контрадыкторнай (50,6 %) і камплементарнай (4,5 %) антаніміяй, а таксама проціпастаўленасцю семантыкі карэлювальных кампанентаў комплексных тэрмінаў (44,9 %). Найбольш пашираны контадыкторны тып антаніміі, які звычайна рэалізуецца праз выкарыстанне абмежаўнага набору префіксаў і вызначаеца семантычнай асиметрычнасцю антонімаў, пры якой адзін з тэрмінаў у антанімічнай пары семантычна больш складаны за другі.

Лексічная аманімія з'яўляецца яўным дэфектам моўнага кода і ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі ахоплівае не больш за 0,01 % адзінак, што сведчыць пра сістэмнасць і высокую ўнормаванасць тэрмінасістэмы матэматыкі.

## УМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ

*Adj* – лац. *adjectivum* (прыметнік);

*Adv* – лац. *adverbium* (прыслоўе);

*N* – лац. *numeralia* (лічэбнік);

*Part* – лац. *participium* (дзеепрыметнік);

*Pr* – лац. *praeposītio* (прыназоўнік);

*S* – лац. *substantivum* (назоўнік);

*V* – лац. *verbum* (дзеяслоў).

## БІБЛІЯГРАФІЯ<sup>1</sup>

*А*\* – Ананчанка, К.А. Алгебра: падручнік для 9 кл. / К.А.Ананчанка, М.Ц.Вераб’ёў, Г.М.Пятроўскі; пер. з рус. Л.Э.Гараніна. – Мінск: Нар. асвета, 1999. – 525 с.

*Авербух, 1977* – Авербух, К.Я. Проблема вариантности терминологии и неполные термины / К.Я.Авербух // Лексика. Терминология. Стили: межвуз. сб. к шестидесятилетию проф. Б.Н.Головина / Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского; редкол.: М.А.Михайлов (и.о. ред.) [и др.]. – Горький, 1977. – С. 5–9.

*Авербух, 1986* – Авербух, К.Я. Терминологическая вариантность: теоретический и прикладной аспекты / К.Я.Авербух // Вопросы языкоznания. – 1986. – № 6. – С. 38–49.

*Авербух, 2004* – Авербух, К.Я. Общая теория термина / К.Я.Авербух. – М., 2004. – 252 с.

*Аглядальнік* – Аглядальнік. Некаторыя ўзага на беларускую літаратуруную тэрмінолёгію / Аглядальнік // Польмя. – 1923. – № 7–8. – С. 80–85.

*Акимова* – Акимова, О.В. Термин как единица терминологического поля и профессионального дискурса в разноструктурных языках (на материале терминологии макрополя «Радиообщен гражданской авиации» в русском и английском языках): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / О.В.Акимова; Казанский гос. ун-т. – Казань, 2004. – 19 с.

*Акуленко* – Акуленко, В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / В.В.Акуленко; под ред. А.В.Федорова. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1972. – 215 с.

*Алефиренко, 2009* – Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие / Н.Ф.Алефиренко. – 2-е изд. – М.: Флинта; Наука, 2009. – 416 с.

*Алефиренко, 2005* – Алефиренко, Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Гнозис, 2005. – 326 с.

*Алефиренко, 2007* – Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учеб. пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Академия, 2007. – 368 с.

*Алпатов* – Алпатов, В.М. 150 языков и политика. 1917 – 2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. – 2-е изд., доп. / В.М.Алпатов. – М.: Крафт+: Ин-т востоковедения РАН, 2000. – 224 с.

<sup>1</sup> Выданні, якія выкарыстоўваліся ў якасці крыніц фактычнага матэрыялу, у раздзеле «Бібліяграфія» пазначаны знакам «\*» пры ўмоўных абазначэннях.

**Анисимова** – Анисимова, Ю.А. Понятийная соотнесенность терминов и профессионализмов в тематической группе «предотвращение уголовных преступлений и уголовный процесс» / Ю.А.Анисимова // Единицы языка и их функционирование: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Научная книга, 2002. – С. 67–75.

**Анічэнка** – Анічэнка, У.В. Пра нашу тэрміналогію (у парадку абмеркавання) / У.В.Анічэнка // Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Рэсп. навук. канф. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны; гал. рэд. Дзм. Паўлавец. – Гомель, 1994. – С. 62–63.

**Антанюк** – Антанюк, Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія: Фарміраванне, структура, упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне / Л.А.Антанюк. – Мінск: Нав. і тэхн., 1987. – 240 с.

**АПА\*** – Башмакоў, М.І. Алгебра і пачаткі аналізу: падручнік для 10–11-х кл. / М.І.Башмакоў; пер. з рус. К.М.Лукашэвіч [і інш.]. – Мінск: Нар. асвета, 1994. – 399 с.

**APC** – Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике / А.Н.Баранов [и др.]; под ред. А.Н.Баранова, Д.С.Дзировольского. – М.: Азбуковник, 2001. – 640 с.

**Арутюнова, 2002a** – Арутюногэ, Н.Д. Метафора / Н.Д.Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2002. – С. 296–298.

**Арутюнова, 2002a** – Арутюнова, Н.Д. Метонимия / Н.Д.Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд., дополн. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2002. – С. 300–301.

**Астраб\*** – Астраб, А. Курс досьледнай геомэтрыі. Індукцыйна-лябаратарны мэтод выкладанья / А.Астраб; пер. з расейскага III-га выданья А.Круталевіча. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1925. – 292 с.

**AT\*** – Арытмэтычная тэрмінолёгія. – Вільня: Друк. Віленскага Выдава, 1921. – 7 с.

**Ахманова, 2002** – Ахманова, О.С. Терминология лингвистическая / О.С.Ахманова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2002. – С. 509.

**Ахманова, 2007** – Ахманова, О.С. Словарь лингвистической терминологии / О.С.Ахманова. – 4-е изд., стереотип. – М.: КомКнига, 2007. – 576 с.

**Ахраменка\*** – Ахраменка, В.К. Руска-беларускі слоўнік матэматычнай тэрміналогіі / В.К.Ахраменка. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1991. – 44 с.

**Багаяўленскі, 1929\*** – Багаяўленскі, І. Цэнтр важкасці пяцёхкунтніка / І.Багаяўленскі // Запіскі Белар. Дзярж. Акад. сельскае і лясное гасп-кі. – 1929. – Т. 10. – С. 173–180.

**Багаяўленскі, 1932\*** – Багаяўленскі, І.К. Аналітычнае геомэтрыя / І.К.Багаяўленскі; складзена І.Л.Разоўскім і В.Л.Нісьневічам; пасъмертнае выданыне пад рэд. В.Л.Нісьневіча. – Горкі: Коопзр. выд-ва студ. горацкіх ВНУ, 1932. – 206 с.

**Багдановіч** – Багдановіч, А.В. Беларуская мова: падручнік для тэхнікумаў і самаадукацыі / А.В.Багдановіч. – Менск: Белар. дзярж. выд-ва, 1927. – 207 с.

**Багдзевіч, 2000а** – Багдзевіч, А.І. Словаўтваральная структура аддзеяслоўных тэрмінаадзінак у сучасной беларускай літаратурнай мове / А.І.Багдзевіч. – Гродна: Выд-ва ГрДУ, 2000. – 150 с.

**Багдзевіч, 2000б** – Багдзевіч, А. У пошуку алтымальных варыянтаў тэрмінаў / А.Багдзевіч // Роднае слова. – 2000. – № 12 (156). – С. 42–44.

**Байкоў, 1928а** – Байкоў, М. Аб нашай мовазнаўчай тэрмінолёгіі / М.Байкоў // Польмя. – 1928. – № 3. – С. 142–151.

**Байкоў, 1928б** – Байкоў, М. Да пытання аб чужаземных словаах у нашай мове / М.Байкоў // Польмя. – 1928. – № 4. – 150–162.

**Баранеев** – Баранеев, А.В. Основы ўчачнай терминологіі: учеб. пособие / А.В.Баранеев. – М.: Изд-во МГАГ «Мир книги», 1993. – 92 с.

**Баранов** – Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие / А.Н.Баранов. – 2-е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 360 с.

**БГ** – Беларуская граматыка / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; рэд. М.В.Бірыла, П.П.Цуба: у 2 ч. – Мінск: Нав. і тэхн., 1985–1986. – Ч. 1: Фаналогія. Арфаэлія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. – 431 с.; Ч. 2: Сінтаксіс. – 327 с.

**Більдзюковіч\*** – Більдзюковіч, Л. Асновы беларускае матэматычнае тэрміналёгіі / Л.Більдзюковіч // Школа и культура. Сов. Белоруссии: Белар. аддзел. – 1921. – № 1–2. – С. 23–27.

**Більдзюковіч, 1922а** – Більдзюковіч, Л. Новыя беларускія выданыні / Л.Більдзюковіч // Вестник Нар. Ком. Просв.: Белар. аддзел. – 1922. – № 7–8 (вып. 9–10). – С. 32–35.

**Більдзюковіч, 1922б** – Більдзюковіч, Л. Новыя беларускія падручнікі / Л.Більдзюковіч // Вестник Нар. Ком. Просв.: Белар. аддзел. – 1922. – № 9–10 (вып. 11–12). – С. 23–25.

**Блумфілд** – Блумфілд, Л. Язык / Л.Блумфілд; под ред. и с предисл. М.М.Гухман. – 2-е изд., стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 608 с.

**БНТ, 1921\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Прадмова // Вестник Нар. Ком. Просв. С.С.Р.Б.: Белар. аддзел. – 1921. – № 2. – С. 11–12.

**БНТ, 1922а\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Вып. I. Элементарная матэматыка (Арытмэтыка. Алыгэбра. Геомэтрыя. Трыгономэтрыя. Асновы аналітычнай Геомэтрыі і Вышэйшага Аналізу). – Менск: Інбелкульт, 1922. – 50 с.

**БНТ, 1922б\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Вып. III. Тэрміналёгія арытмэтыкі // Вестник Нар. Ком. Просв. С.С.Р.Б.: Белар. аддзел. – 1922. – № 2 (вып. 4). – С. 10–17.

**БНТ, 1922в\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Вып. IV. Тэрміналёгія альгэбрь // Вестник Нар. Ком. Просв. С.С.Р.Б.: Белар. аддзел. – 1922. – № 3–4 (вып. 5–6). – С. 9–13.

**БНТ, 1922г\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Вып. VI. Тэрміналёгія геомэтры // Вестник Нар. Ком. Просв. С.С.Р.Б.: Белар. аддзел. – 1922. – № 7–8 (вып. 9–10). – С. 14–25.

**БНТ, 1922д\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Вып. VII. Тэрміналёгія аналітычнай геомэтрыі // Вестник Нар. Ком. Просв. С.С.Р.Б.: Белар. аддзел. – 1922. – № 9–10 (вып. 11–12). – С. 13–14.

**БНТ, 1922е\*** – Беларуская навуковая тэрміналёгія. Вып. VIII. Тэрміналёгія трыгономэтрыі // Вестник Нар. Ком. Просв. С.С.Р.Б.: Белар. аддзел. – 1922. – № 9–10 (вып. 11–12). – С. 14–16.

**Бряуkene** – Бряуkenе, Б. Некоторые проблемы литовской медицинской терминологии / Б. Бряуkenе // Американские исследования: ежегодник, 2003 / под. ред. Ю.В.Стулова. – Минск: Пропилеи, 2004. – Ч. 2. – С. 200–203.

**Букчина** – Букчина, Б.З. Серасодержащий, серусодержащий или серо-содержащий? / Б.З.Букчина // Исследования по русской терминологии / АН СССР, Ин-т русского языка; отв. ред. В.П.Даниленко. – М.: Наука, 1971. – С. 200–210.

**Булахов** – Булахов, М.Г. Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии: в 5 т. / М.Г.Булахов. – Минск: Изд-во БГПУ, 2005. – Т. 5: Ша – Ять. Дополнения. Очерк истории русской лингвистической терминологии. Алфавитный указатель терминов. Дополнительный список использованной литературы. – С. 181–200.

**Булыка** – Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2 т. / А.М.Булыка. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т. 1. – 736 с.; Т. 2. – 736 с.

**Буракова** – Буракова, М.У. Юрыйчна тэрміналогія ў беларускай мове: аўтарэф. дыс. ... канд. філал. наўук: 10.02.01. / М.У.Буракова; Гом. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель, 2004. – 20 с.

**Бурстын, 1932\*** – Бурстын, Ц. Матэматычныя працы / Ц.Бурстын. – Менск: БелАН, 1932. – 76 с.

**Бурстын, 1933а\*** – Бурстын, Ц. Да характеристыкі роўніцы, шаравых і цыліндрычных паверхняў / Ц.Бурстын. – Менск: БелАН, 1933. – 12 с.

**Бурстын, 1933б\*** – Бурстын, Ц. Курс дыфэрэнцыяльнай геамэтрыі / Ц.Бурстын. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1933. – 338 с.

**Буянова** – Буянова, Л.Ю. Терминологическая деривация: метаязыковая аспектуальность (на материале современного русского языка): автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01, 10.02.19 / Л.Ю.Буянова; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1996. – 44 с.

**Бюлер** – Бюлер, К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / К.Бюлер; общ. ред. и comment. Т.В.Булыгиной, А.А.Леонтьева. – М.: Прогресс, 2000. – 528 с.

**Валасковіч–Лукашэвіч\*** – Валасковіч, С. Зборнік арытмэтычных задач: у 2 ч. / С.Валасковіч, Т.Лукашэвіч. – Менск: Адраджэнъне, 1922. – Ч. 1: Першы дзесятак. Першая сотня. Звычайнія дробы. – 122 с.; Ч. 2: Лікі ўсялякае велічыні й скончаныя дзесятковыя дробы. Найменныя лікі. Мэтрычныя меркі. Пропорцыйнальныя вялічыні. Адсоткі. Задачы для паўтарэння курсу. – 152 с.

**Варановіч** – Варановіч, В.Л. Словаўтварэнне і зоўнікаў у беларускай мове: манаграфія / В.Л.Варановіч; пад рэд. П.У.Сяцко. – Гродна: Выд-ва ГрДУ, 2005. – 135 с.

**Вардамацкі** – Вардамацкі, Л. Праблемы тэрміналогіі ў сучасным световым і польскім навуказнаўстве / Л.Вардамацкі // Беларуска-польская супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства: матэрыялы III Міжнар. навук. канф. / Мін-ва адук. і науки РБ, Віц. пед. ін-т; Віц. аддзел БФС; адк. рэд. Г.М.Мезенка. – Віцебск, 1994. – Т. 1. – С. 52–55.

**Васильева** – Васильева, Н.В. Термин / Н.В.Васильева // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2002. – С. 508–509.

**Васючкова** – Васючкова, О.И. К вопросу о терминологизации прилагательных / О.И.Васючкова // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1982. – № 3. – С. 45–48.

**Винокур** – Винокур, Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Г.О.Винокур // Труды Моск. ин-та истории, философии и литературы. Филолог. ф-т. – Т. 5. Сборник статей по языковедению / под ред. М.В.Сергиевского [и др.]. – М., 1939. – С. 3–54.

**Володарская** – Володарская, Э. К вопросу о грамматической вариативности в связи с заимствованием / Э.Володарская // Полифония в культуре, тексте и языке / редкол.: Б.Синочкина (отв. ред.) [и др.]. – Каunas: Ун-т Vítautas Magnus, 2002. – С. 194–202.

**Володина** – Володина, М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации) / М.Н.Володина. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 128 с.

**Воробьев** – Воробьева, С.В. Термин / С.В.Воробьева // Новейший философский словарь / сост. А.А.Грицанов. – Минск: Изд. В.М.Скаун, 1998. – С. 709–710.

**Вюстер** – Вюстер Е. Международная стандартизация языка в технике / Е.Вюстер; под ред. Э.К.Дрезена [и др.]. – Л. – М.: Стандартгиз, 1935. – 302 с.

**ГБМ** – Граматыка беларускай мовы: у 2 т. / рэд. К.К.Атраховіч, М.Г.Булахаў. – Мінск: Выд-ва АН БССР, 1962 – 1964. – Т. 1: Марфалогія. – 540 с.; Т. 2: Сінтаксіс. – 756 с.

**Гвоздович** – Гвоздович, Г.А. Грамматическая терминология русского и белорусского языков: истоки, структура, функционирование / Г.А.Гвоздович; науч. ред. В.И.Ивченков. – Минск: Изд-во БГУ. – 167 с.

**Гераськіна** – Гераськіна, Т.А. Дзеепрыметнікі незалежнага стану цяперашняга часу ў сучаснай рускай мове і іх пераклад на беларускую мову / Т.А.Гераськіна // Беларуская лінгвістыка. – Мінск: Нав. і тэхн., 1989. – Вып. 36. – С. 40–46.

**Герд** – Герд, А.С. Основы научно-технической лексикографии (как работать над терминологическим словарем) / А.С.Герд. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1986. – 73 с.

**Гийом** – Гийом, Г. Принципы теоретической лингвистики: сб. неизд. текстов, подгот. под рук. и с предисл. Рока Валена / Г.Гийом; общ. ред., послесл. и comment. Л.М.Скрелиной. – 2-е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 224 с.

**Глисон** – Глисон, Г. Введение в дескриптивную лингвистику / Г.Глисон; общ. ред. и вступ. ст. В.А.Эвгинцева. – М.: Прогресс, 2002. – 496 с.

**Глумов, 1978** – Глумов, В.И. О некоторых проблемах изучения синтаксической структуры номинативных термоносочетаний русского и английского языков / В.И.Глумов // Термин и слово: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Горький: Изд-во ГГУ, 1978. – С. 97–105.

**Глумов, 1983** – Глумов, В.И. Структурно-семантическое моделирование составных терминов русского и английского языков / В.И.Глумов // Термин и слово (предметная отнесенность и функционирование терминов): межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Горький: Изд-во ГГУ, 1983. – С. 95–105.

**Гнеўка** – Гнеўка, В.Т. Складаныя прыметнікі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове / В.Т.Гнеўка. – Мінск: Выд-ва Мін-ва выш., сярэд. спец. і праф. адук. БССР, 1969. – 75 с.

**Головин–Кобрин** – Головин, Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б.Н.Головин, Р.Ю.Кобрин. – М.: Высш. шк., 1987. – 104 с.

**Гречко, 1981** – Гречко, В.А. Из истории терминов (семантическое и грамматическое развитие терминологических дериватов) / В.А.Гречко //

Термин и слово: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Горький: ГГУ, 1981. – 151 с.

*Гречко, 2003* – Гречко, В.А. Теория языкоznания: учеб. пособие / В.А.Гречко. – М.: Высш. шк., 2003. – 375 с.

*Гринев, 1982* – Гринев, С.В. Терминологические заимствования (краткий обзор современного состояния вопроса) / С.В.Гринев // Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / АН СССР, Комитет научно-техн. терминологии; отв. ред. Т.Л.Канделаки, С.В.Гринев. – М.: Наука, 1982. – С. 108–135.

*Гринев, 1993* – Гринев, С.В. Введение в терминоведение / С.В.Гринев. – М.: Моск. Лицей, 1993. – 309 с.

*Грядовой* – Грядовой, Д.И. Логика. Практический курс основ формальной логики: учеб. пособие / Д.И.Грядовой. – М.: Щит-М, 2004. – 256 с.

*ГТТС\** – Дуж-Душэўскі, К. Слоўнік Геамэтрычных і Трыганамэтрычных тэрмінаў і сказаў (Расійска-беларускі і беларуска-расійскі) / К.Дуж-Душэўскі, В.Ластоўскі. – Коўна: Друкарня бр. М. і Л.Гурвіч, 1923. – 126 с.

*Даниленко* – Даниленко, В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания / В.П.Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 246 с.

*Динес* – Динес, Л.А. К проблеме функционирования частноотраслевого термина (на материале частноотраслевой терминосистемы медицины) / Л.А.Динес // Единицы языка и их функционирование: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Научная книга, 2002. – Вып. 8. – С. 42–48.

*Дмитриева* – Дмитриева, Н.С. К вопросу о традиции и новаторстве в терминологии / Н.С.Дмитриева // Вопросы методологии и методики лингвистических исследований / редкол.: Дж.Г.Киекбаев (отв. ред.) [и др.]. – Бишкек: Изд-во Башк. гос. ун-та, 1966. – С. 70–76.

*Дорошевский* – Дорошевский, В. Элементы лексикологии и семиотики / В.Дорошевский, авториз. пер. с польского В.Ф.Конковой. – М.: Прогресс, 1973. – 287 с.

*Дрэйзін* – Дрэйзін, Ю. Шануйце мову / Ю.Дрэйзін // Узвышша. – 1928. – № 1 (7). – С. 179–180.

*Есперсен* – Есперсен, О. Философия грамматики / О.Есперсен; общ. ред. и предисл. Б.А.Ильиша. – 2-е изд., стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 408 с.

*Ефимов* – Ефимов, Д.К. Терминосфера СМИ в русском и английском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Д.К.Ефимов; Уральский гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – 21 с.

*Ефремова* – Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка: около 1900 словообразовательных единиц / Т.Ф.Ефремова. – 2-е изд., испр. – М.: ACT; Астрель, 2005. – 636 с.

**Жирков** – Жирков, Л.И. Лингвистический словарь / Л.И.Жирков. – 2-е изд., дол. и перераб. – М.: Изд-во Моск. ин-та востоковедения, 1946. – 157 с.

**Жураўскі** – Жураўскі, А.І. Першыя крокі беларускага савецкага мовазнаўства / А.І.Жураўскі // Беларуская лінгвістыка. – Мінск: Нав. і тэхн., 1990. – Вып. 37. – С. 3–11.

**Земская** – Земская, Е.А. Язык как деятельность: Морфология. Слово. Речь / Е.А.Земская. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 688 с.

**Ільйина** – Ільйина, С.В. Членимость терминологических сочетаний / С.В.Ільйина // Термин и слово (предметная отнесенность и функционирование терминов): межвуз. сб. / Мин-во высш. и сред. спец. образов. РСФСР, Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского; редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Горький, 1983. – С. 59–67.

**Им Хынг Су** – Им Хынг Су. Становление терминологической лексики русского языка / Им Хынг Су. – М.: Наука, 1995. – 190 с.

**Інструкцыя** – Інструкцыя для складаньня тэрмічлётгічных проектаў // Наш край. – 1928. – № 4 (31). – С. 44–46.

**Ісмаілова** – Исмаилова, Г.К. Идео- и номографический анализ языковой структуры терминологической системы (на материале финансово-кредитной системы немецкого, русского и казахского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Г.К.Исмаилова; Казахский ун-т междунар. отнош. и мир. языков им. Абылай хана. – Казань, 2004. – 28 с.

**Калечыц, 2002a** – Калечыц, А.І. Асаблівасці ўтварэння няродава-видавых энタмалагічных тэрмінаў сінтаксічным спосабам / А.І.Калечыц // Сучасныя праблемы беларускай філалогіі і культуры: матэрыялы навук.-практ. канф., прысв. 10-годдзю ф-та белар. філалогіі і культ., Мінск, 16 мая 2001 г. / Белар. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка; рэдкал.: А.І.Лугоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2002. – С. 23–26.

**Калечыц, 2002b** – Калечыц, А.І. Фарміраванне і склад беларускай энта-малагічнай тэрміналогіі: аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / А.І.Калечыц; Белар. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка. – Мінск, 2002. – 17 с.

**Калмазова** – Калмазова, Н.А. Семантика медицинских терминов-отонимов / Н.А.Калмазова // Единицы языка и их функционирование: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Научная книга, 2005. – Вып. 11. – С. 37–41.

**Камчатнов–Николина** – Камчатнов, А.М. Введение в языкознание: учеб. пособ. / А.М.Камчатнов, Н.А.Николина. – 4-е изд. – М.: Флинта; Наука, 2002. – 232 с.

**Канделаки** – Канделаки, Т.Л. Работа по упорядочению научно-технической терминологии и некоторые лингвистические проблемы, возникающие при этом / Т.Л.Канделаки // Лингвистические проблемы научно-

технической терминологии / редкол.: С.Г.Бархударов (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1970. – С. 40–52.

**Капейко** – Капейко, Т.В. Лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтваврэння: манаграфія / Т.В.Капейко. – Магілёў: Выд-ва МДУ імя А.А.Куляшова, 2007. – 148 с.

**Квітко** – Квітко, И.С. Термин в научном документе / И.С.Квітко. – Львов: Вища шк., 1976. – 127 с.

**Квітко и др.** – Квітко, Н.С. Терминоведческие проблемы редактирования: монографии / Н.С.Квітко, В.М.Лейчик, Г.Г.Кабанцев. – Львов: Вища шк., 1986. – 152 с.

**Кобозева** – Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика: учеб. пособие / И.М.Кобозева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Изд-во ЛКИ, 2009. – 352 с.

**Кобрин** – Кобрин, Р.Ю. О формальных критериях терминологичности и методологическом обосновании работ по унификации и стандартизации терминологии / Р.Ю.Кобрин // Проблематика определений терминов в словарях разных типов / редкол.: С.Г.Бархударов (пред.) [и др.]. – Л.: Наука, 1976. – С. 174–181.

**Кожевникова** – Кожевникова, И.Г. Русская спортивная лексика (структурно-семантическое описание): автореф. дис. ... д-ра. филол. наук: 10.02.01 / И.Г.Кожевникова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2004. – 39 с.

**Комарова** – Комарова, З.И. О сущности термина / З.И.Комарова // Термин и слово: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Горький: Изд-во ГГУ, 1979. – С. 3–13.

**Косовский** – Косовский, Г.И. Общее языкознание. Учение о слове и словарном составе языка: учеб. пособие / Б.И.Косовский. – Минск: Выш. шк., 1974. – 272 с.

**Котелова** – Котелова, Н.З. К вопросу о специфике термина / Н.З.Котелова // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии / ред. кол.: С.Г.Бархударов (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1970. – С. 122–126.

**Котцова** – Котцова, Е.Е. Лексическая семантика в системно-тематическом аспекте: учеб. пособие / Е.Е.Котцова. – Архангельск: Изд-во Поморского гос. ун-та, 2002. – 203 с.

**Кочеткова** – Кочеткова, Т.И. Словосложение как средство номинации и предикации в современном русском языке: автореф. дис. ... д-ра. филол. наук: 10.02.01 / Т.И.Кочеткова; Моск. гос. областной ун-т. – М., 2005. – 41 с.

**Красней, 1971** – Красней, В.П. З гісторыі беларускай літаратуразнаўчай тэрміналогіі / В.П.Красней // Лінгвістычныя даследаванні: зб. арт. / пад рэд. А.Я.Супруна [i інш.]. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1971. – С. 113–117.

**Красней, 1975** – Красней, В.П. Беларуская матэматычная тэрміны пачатку XX ст. / В.П.Красней // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1975. – № 1. – С. 25–30.

*Красней, 2003* – Красней, В.П. Некаторыя пытанні нарматыўнасці тэрміна / В.П.Красней // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысв. памяці У.В.Анічэнкі: зб. науку. арт: у 2 ч. / ГДУ; адк. рэд. А.А.Станкевіч. – Гомель, 2003. – Ч. 2. – С. 46–53.

*Круталевіч, 1922* – Круталевіч, А. Элементарная Альгебра паводле А.Кіслёва / А.Круталевіч // Вестник Нар. Ком. Просв.: Белар. Аддзел. – 1922. – № 9–10 (вып. 11–12). – С. 25–26.

*Круталевіч, 1933а\** – Круталевіч, А. Элементы варыяцыйной статыстыкі / А.Круталевіч. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1933. – 32 с.

*Круталевіч, 1933б\** – Круталевіч, А. Элементы вышэйшай матэматыкі / А.Круталевіч. – Вільня: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1933. – 60 с.

*Круталевіч–Міцкевіч\** – Круталевіч, А. Трыгономэтрыя / А.Круталевіч, А.Міцкевіч. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1927. – 212 с.

*Крысин* – Крысин, Л.П. Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий / Л.П.Крысин // Вопросы языкоznания. – 2002. – № 6. – С. 27–34.

*Кубрякова, 2002* – Кубрякова, Е.С. Словообразование / Е.С.Кубрякова // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2002. – С. 467–469.

*Кубрякова, 2004* – Кубрякова, Е.С. О ключевых проблемах теории словообразования / Е.С.Кубрякова // Праблемы тэорыі і гісторыі славянскага словаутварэння: даклады VI Міжнароднай канф. Камісіі па славянскому словаутвар. пры Міжнар. камітэце славістаў, Мінск, 2–6 сак. 2003 г. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнáўства імя Якуба Коласа, Мін-ва адук. РБ, Мінск: дзярж. лінгв. ун-т; нав. рэд. А.А. Лукашанец, З.А.Харытончык. – Мінск: Права і эканоміка, 2004. – С. 22–31.

*Кузьмин* – Кузьмин, Н.П. Нормативная и ненормативная лексика. Проблемы и методы нормализации специальной лексики / Н.П.Кузьмин // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии / редкол.: С.Г.Бархударов (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1970. – С. 68–81.

*Кузнецова* – Кузнецова, Ю.А. Соотношение юридической терминологии и профессионализмов в лексической системе английского языка / Ю.А.Кузнецова. – Саратов: Научная книга, 2004. – 130 с.

*Куликова–Салмина* – Куликова, И.С. Введение в металингвистику (системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии) / И.С.Куликова, Д.В.Салмина. – СПб.: Сага, 2002. – 352 с.

*Куришко* – Куришко, Г.Ф. Явление синонимии в профессиональной лексике (на материале немецкой и русской медицинской терминологии) / Г.Ф.Куришко. – М.: Народный учитель, 2000. – 136 с.

**Кустова** – Кустова, Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения / Г.И.Кустова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 472 с.

**Лабачэнія–Шчыракоў\*** – Руска-беларускі матэматычны слоўнік / склад. Г.Я.Лабачэнія, А.М.Шчыракоў. – Мінск: Выд-ва МДПІ, 1993. – 21 с.

**Лайонз, 1978** – Лайонз, Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Дж.Лайонз. – М.: Прогресс, 1978. – 543 с.

**Лайонз, 2003** – Лайонз, Дж. Лингвистическая семантика: введение / Дж.Лайонз. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.

**Лайонз, 2009** – Лайонз, Дж. Язык и лингвистика: вводный курс / Дж.Лайонз; отв. ред. В.Д.Мазо. – 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2009. – 320 с.

**Ланкоў\*** – Ланкоў, А. Альгебраічны задачнік на аснове тэхнікі і эканомікі: у 2 ч. / А.Ланкоў; пер. У.Міхалевіч. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1926 – 1927. – Ч. 1. – 180 с.; Ч. 2. – 140 с.

**Лапкоўская** – Лапкоўская, А.М. Сучасная беларуская батанічная тэрміналогія: манаграфія / А.М.Лапкоўская. – Гродна: Выд-ва ГрДУ імя Янкі Купалы, 2007. – 166 с.

**Латоцін** – Латоцін, Л.А. Руска-беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў / Л.А.Латоцін. – Магілёў: Выд-ва МДПІ, 1994. – 228 с.

**Лаўшук** – Лаўшук, Д.А. Структурча-семантычна характеристыстика сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі: аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Д.А.Лаўшук; НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск, 2002. – 20 с.

**Лейчик, 2005** – Лейчик, В.М. Исследование терминологизмов в парадигматике: явление антонимии / В.М.Лейчик, Е.А.Никулина // Вестник МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 1. – С. 30–43.

**Лейчик, 2006** – Лейчик, В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В.М.Лейчик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: КомКнига, 2006. – 256 с.

**Лекомцев** – Лекомцев, Ю.К. Введение в формальный язык лингвистики / Ю.К.Лекомцев. – М.: Наука, 1983. – 264 с.

**Лексікалогія** – Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. А.Я.Баханькова. – Мінск: Нав. і тэхн., 1994. – 463 с.

**Леўшчанка, 1918а** – Леўшчанка, Л. Пытаныне аб беларускай тэрміналёгіі / Л.Леўшчанка // Вольная Беларусь. – 1918. – № 30. – С. 223–224.

**Леўшчанка, 1918б** – Леўшчанка, Л. Пытаныне аб беларускай тэрміналёгіі / Л.Леўшчанка // Вольная Беларусь. – 1918. – № 34. – С. 250–251.

**Лещева** – Лещева, Л.М. Лексическая номинация в когнитивном аспекте / Л.М.Лещева. – Минск: Изд-во МГЛУ, 1996. – 247 с.

*Лёсік, 1926* – Лёсік, А. У справе беларускае навуковае тэрмінолёгії / А.Лёсік // Польмія. – 1926. – № 1. – С. 142–151.

*Лёсік, 1928* – Лёсік, Я. Інструкцыя для складання тэрмінолёгічных проектаў / Я.Лёсік, Л.Цьвяткоў // Наш край. – 1928. – № 4 (31). – С. 44–46.

*Лотте, 1940* – Лотте, Д.С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов / Д.С.Лотте // Известия АН СССР. Отделение техн. наук. – 1940. – № 7. – С. 79–98.

*Лотте, 1961* – Лотте, Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Д.С.Лотте; отв. ред. И.И.Арт-боловский. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.

*Лотте, 1969* – Лотте, Д.С. Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов / Д.С.Лотте; отв. ред. С.Г.Бархударов. – М.: Наука, 1969. – 119 с.

*Лотте, 1971* – Лотте, Д.С. Краткие формы научно-технических терминов / Д.С.Лотте. – М.: Наука, 1971. – 83 с.

*Лотте, 1982* – Лотте, Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / Д.С.Лотте; АН СССР, Комитет научно-технической терминологии; отв. ред. Т.Л.Канделаки, С.В.Гринев. – М.: Наука, 1982. – 149 с.

*ЛТС* – Лингвистическая терминология словаря // Новый объяснительный словарь русского языка. Третий выпуск / Ю.Д.Апресян [и др.]; под общ. рук. Ю.Д.Апресяна. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. XVIII–XLIX.

*Лукашанец, 1998* – Лукашанец, А.А. Актыўныя працы ў сучасным беларускім словаўтварэнні / А.А. Лукашанец // Беларуская мова ў другой палове ХХ стагоддзя: матэрыялы Міжнар. наўук. канф., Мінск, 22–24 кастр. 1997 г. // НАН Беларусі, Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: Л.І.Сямешка, М.Р.Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1998. – С. 19–27.

*Лукашанец, 2001* – Лукашанец, А.А. Словаўтварэнне і граматыка / А.А. Лукашанец. – Мінск: Права і эканоміка, 2001. – 252 с.

*Лукашанец, 2003* – Лукашанец А.А. Сучасныя працы ў словаўтварэнні беларускай мовы: да праблемы міжмоўнага збліжэння і адштурхоўвання / А.А. Лукашанец // Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка: XIII Міжнар. з’езд славістаў (Любляна, 2003): дакл. белар. дэлегацыі / НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Белар. наука, 2003. – С. 52–69.

*Лукашэвіч–Валасковіч* – Лукашэвіч, Т. Мэтадыка арытмэтыкі / Т.Лукашэвіч, С.Валасковіч. – Менск: Адраджэнне, 1922. – 176 с.

*Лук'янюк* – Лук'янюк, Ю.М. Сучасная беларусская філософская тэрміналогія (семантычны і структурны аспекты): аўтарэф. ... дыс. канд. філал. науک: 10.02.01 / Ю.М.Лук'янюк; Белар. дзярж. ун-т. – Мінск, 2003. – 19 с.

**Люшцік, 1985** – Люшцік, У.В. Варыянтнасць беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі ў сферы функцыяліравання / У.В.Люшцік // Тэрміналагічны зборнік '83 / АН БССР, Тэрміналаг. камісія, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэд. Л.А.Антанюк. – Мінск: Нав. і тэхн., 1985. – С. 5–17.

**Люшцік, 1991** – Люшцік, У.В. Элемент -ір- у суфіксах тэрмінаў нафта- і газаздабычы (катэгорыі працэсаў, дзеянняў і якацей, уласцівасцей) / У.В.Люшцік // Беларуская лінгвістыка. – Мінск: Нав. і тэхн., 1991. – Вып. 39. – С. 32–36.

**Люшцік, 1992** – Люшцік, У.В. Словаутваральная варыянтнасць прыметнікаў і дзеепрыметнікаў у тэрміналогіі нафта- і газаздабычы / У.В.Люшцік // Тэрміналагічны зборнік '89–'90 / АН Беларусі, Тэрміналаг. камісія, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэд. М.В.Бірыла [і інш.]. – Мінск: Нав. і тэхн., 1992. – С. 8–12.

**Льюис** – Льюис, К.-И. Модусы значения / К.-И.Льюис // Семиотика: антология / сост. и общ. ред. Ю.С.Степанова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 227–241.

**M\*** – Матэматыка: вуч. дапам. для 6-га кл. / пад рэд. Л.Б.Шнэпермана; пер. з рус. В.У.Амбражэвіч. – Мінск: Нар. асвета, 2003. – 352 с.

**Майсеня** – Майсеня, Л.І. Станаўленне беларускай матэматычнай тэрміналогіі ў ХХ ст. / Л.І.Майсеня // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: матэрыялы Міжнар. кангр., Мінск, 17–19 мая 2000 г.: у 3 кн. / Мін-ва адукаціі РБ, Белар. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка; рэдкал.: А.І.Лугоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2001. – Кн. 2. – С. 124–129.

**Макарихина** – Макарихина, О.А. К вопросу об изучении терминообразовательных отношений / О.А.Макарихина // Термин и слово: межвуз. сб. / редактор: Б.Н.Головин (ответственный редактор) [и др.]. – Горький: Изд-во ГГУ, 1981. – С. 29–38.

**Мальцева** – Мальцева, Т.А. Французские заимствования в белорусском языке / Т.А.Мальцева. – Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 329 с.

**Маринова** – Маринова, Е.В. Термины «сионим» и «вариант слова» и их производные в специальной лингвистической литературе / Е.В.Маринова // Вопросы терминологии: межвуз. сб. / под ред. В.Н.Немченко. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. – С. 93–102.

**Марузо** – Марузо, Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж.Марузо. – 2-е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 440 с.

**Марусенко** – Марусенко, М.А. Об основном понятии терминоведения – научно-техническом термине / М.А.Марусенко // Научно-техническая информация. Сер. 2. – 1981. – № 8. – С. 1–6.

**Маршэўская, 2003а** – Маршэўская, В.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: вуч. дапам. / В.В.Маршэўская. – Гродна: Выд-ва ГрДУ, 2003. – 274 с.

**Маршэўская, 2003б** – Маршэўская, В.В. Лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтварэння / В.В.Маршэўская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VIII Междунар. науч. конф., Гродно, 15–16 апр. 2003 г. / Гродн. гос. ун-т им. Янки Купалы; отв. ред. С.А.Емельянова [и др.]. – Гродно, 2003. – С. 46–50.

**Масенко** – Масенко, Л.Г. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Л.Г.Масенко. – Київ: Академія, 2004. – 163 с.

**Матвеева** – Матвеева, Т.В. Термин / Т.В.Матвеева // Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. – М.: Флинта; Наука, 2003. – С. 359–360.

**Матезиус** – Матезиус, В. Избранные труды по языкоznанию / В.Матезиус. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 232 с.

**Мельников, 1991** – Мельников, Г.П. Основы терминоведения / Г.П.Мельников. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. – 116 с.

**Мельников, 2003** – Мельников, Г.П. Системная типология языков: принципы, методы, модели / Г.П.Мельников; отв. ред. Л.Г.Зубкова. – М.: Наука, 2003. – 395 с.

**Мечковская, 2004а** – Мечковская, Н.Б. Общее языкоzнание: структурная и социальная типология языков: учеб. пособие / Н.Б.Мечковская. – 2-е изд. – Минск: Амалфея, 2004. – 365 с.

**Мечковская, 2004б** – Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций: учеб. пособие / Н.Б.Мечковская. – М.: Академия, 2004. – 432 с.

**Мінакова і інш.** – Мінакова, Л.М. Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянуванне, развіццё: манаграфія / Л.М.Мінакова, С.М.Аніс'ков, А.А.Станкевіч. – Гомель: Выд-ва ГрДУ, 2004. – 146 с.

**Мінакова, 1998** – Мінакова, Л.М. Структурна-граматычны аналіз тэрмінаў-словазлучэнняў аўтамабільнага транспарту / Л.М.Мінакова // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1998. – № 3. – С. 40–44.

**Мінакова, 1999** – Мінакова, Л.М. Тэрміналогія аўтамабільнага транспорту ў беларускай мове: аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Л.М.Мінакова; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель, 1999. – 19 с.

**Мінакова, 2000** – Мінакова, Л.М. Тэрміналогія аўтамабільнага транспорту: сістэмныя сувязі і адносіны (лагічны аспект даследавання) / Л.М.Мінакова // Весці Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф.Скарыны. – 2000. – № 2 (25). Беларуская мова. – С. 50–53.

**Міроненка** – Міроненка, У.І. Аб спецыяльной тэрміналогіі / У.І.Міроненка // Пытанні наўмалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Рэсп. науцк. канф. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны; гал. рэд. Дзм. Паўлавец. – Гомель, 1994. – С. 22–23.

**Міськевіч** – Міськевіч, Г.І. К вопросу выбора термина (каротаж) / Г.І.Міськевіч // Культура речи в технической документации: на материале ГОСТов и специальной литературы / АН СССР, Ин-т русского языка; редкол.: Л.И.Скворцов (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1982. – С. 129–140.

**Мітев** – Мітев, Д. Словообразовательная структура и семантика отыменных суффиксальных прилагательных в русском и болгарском языках / Д.Мітев. – Шумен: Епископ Константин Преславски, 2001. – 335 с.

**Міхайлаў** – Міхайлаў, П.А. Ад навуковага рэдактара / П.А.Міхайлаў // Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ / Т.Сухая [і інш.]. – Мінск: Нав. і тэхн., 1993. – С. 3–6.

**ММС\*** – Воднеў, У.Т. Малы матэматычны слоўнік / У.Т.Воднеў, А.Ф.Навумовіч, Н.Ф.Навумовіч. – Мінск: Універсітэтскае, 1994. – 144 с.

**Мова** – Мова «Нашай Нівы» (1906 – 1915) Еарыянтнасць. Сінанімія / В.П.Лемшоўская [і інш.]; пад рэд. В.П.Лемшоўскай. – Мінск: Белар. навука, 2005. – 303 с.

**Моісеев, 1970** – Моісеев, А.І. О языковой природе термина / А.І.Моісеев // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: Наука, 1970. – С. 127–138.

**Моісеев, 1986** – Моісеев, А.І. Словарная обработка составных терминов / А.І.Моісеев // Функционирование терминов в современном русском языке: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Гор'кий: Изд-во ГГУ, 1986. – С. 56–64.

**МТ** – Матэматычная тэрміналогія: праект / Ін-т Беларуское культуры, Лінгвістычнае камісія, Яўрэйскі аддзел. – Менск: Ін-т Беларуское культуры, 1926. – 36 с.

**МФТТ\*** – Русско-белорусский словарь математических, физических и технических терминов / Н.Н.Костюкович, В.В.Люштык, В.К.Цербин; под ред. Н.Н.Костюковича. – Мінск: БелЭн, 1995. – 512 с.

**МЭ\*** – Матэматычная энцыклапедыя / гал. рэд. В.Бернік. – Мінск: Тэхналогія, 2001. – 496 с.

**МЭС** – Математический энциклопедический словарь / редкол.: С.І.Адян [і др.]; гл. ред. Ю.В.Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. – 847 с.

**Наконечна** – Наконечна, Г. Українська научово-технічна термінологія: історія і сьегодення / Г.Наконечна. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.

**Налимов** – Налимов, В.В. Вероятностная модель языка: о соотношении естественных и искусственных языков / В.В.Налимов. – 3-е изд. – Томск – Москва: Водолей Publishers, 2003. – 368 с.

**Некрашэвіч** – Некрашэвіч, С. Да пытаньня аб укладаньні слоўніка жывой беларускай мовы / С.Некрашэвіч. – Менск: Ін-т Беларуское культуры, 1925. – 23 с.

**Новиков, 2001** – Новиков, Л.А. Избранные труды: в 2 т. / Л.А.Новиков. – М.: РУДН, 2001. – Т. 1: Проблемы языкового значения. – 672 с.

**Новиков, 2002** – Новиков, Л.А. Антонимия / Л.А.Новиков // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н.Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2002. – С. 3–36.

**Овчаренко** – Овчаренко, В.М. Термин, аналитическое наименование и номинативное определение / В.М.Овчаренко // Современные проблемы терминологии в науке и технике. – М.: Наука, 1969. – С. 91–121.

**ОТВТ** – Суперанская, А.В. Общая терминология: вопросы теории / А.В.Суперанская, Н.В.Подольская, Н.В.Васильева; отв. ред. Т.Л.Канделаки. – 4-е изд., стереотип. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 248 с.

**ОТТД** – Суперанская, А.В. Общая терминология: терминологическая деятельность / А.В.Суперанская, Н.В.Подольская, Н.В.Васильева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд-во ЛКИ, 2005. – 288 с.

**Падучева** – Падучева, Е.В. Динамические модели в семантике лексики / Е.В.Падучева. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 608 с.

**Палуян** – Палуян, А.М. Да пытанні нармалізацыі біялагічнай тэрміналогіі / А.М.Палуян // Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Расл. науцк. канф. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф.Скарны; гал. рэд. Дзм.Паўлавец. – Гомель, 1994. – С. 24–25.

**Папова, 1933** – Папова, Н. Падручнік арытмэтыкі для пачатковай школы / Н.Папова; пер. з рус. мовы. – 2-е выд., перапрац. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1933. – Ч. 1. – 84 с.

**Папова, 1934** – Папова, Н. Падручнік арыфметыкі для пачатковай школы / Н.Папова; пер. з рус. – 3-е выд., перапрац. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1934. – Ч. 2. – 72 с.

**Пауль** – Пауль, Г. Принципы истории языка / Г.Пауль. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – 500 с.

**Пекарская** – Пекарская, Л.А. Реализация требований к «идеальному» термину в реально функционирующих терминологиях / Л.А.Пекарская // Термин и слово: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Горький: Изд-во ГГУ, 1981. – С. 22–28.

**Пирс, 2000** – Пирс, Ч.-С. Начала прагматизма / Ч.-С.Пирс. – СПб.: Алетейя, 2000. – 318 с.

**Пирс, 2001а** – Пирс, Ч.-С. Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» / Ч.-С.Пирс // Семиотика: антология / сост. и общ. ред. Ю.С.Степанова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 165–226.

**Пирс, 2001б** – Пирс, Ч.-С. Принципы философии / Ч.-С.Пирс; редкол.: Ю.О.Орлова [и др.]. – СПб.: С.-Петербургское философское общество, 2001. – Т. 2. – 320 с.

**Плотнікаў-Антанюк** – Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б.А.Плотнікаў, Л.А.Антанюк. – Мінск: Інтэрпрэссрвіс; Кніжны Дом, 2003. – 672 с.

**Плотников** – Плотников, Б.А. Основы семасиологии: учеб. пособие / Б.А.Плотников; под ред. А.Е.Супруна. – Минск: Вышэйш. шк., 1984. – 223 с.

**Праграма, 1920\*** – Праграма систэматычнага курсу арытмэтыкі і тэрміналёгія / апрацаўваў Леонт Більдзюковіч. – Менск: Друкарня Я.Грынблята, 1920. – 15 с.

**Праграма, 1934\*** – Праграма для няпоўнай сярэдняй школы дарослых. Матэматыка, чарчэнне / Нар. Кам. Асветы БССР. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі; Вучпедсектар, 1934. – 12 с.

**Праграма, 1935\*** – Праграма для пазатковых агульна-адукацыйных школ дарослых. Арыфметыка / Нар. Кам. Асветы БССР. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі; Вучпедсектар, 1935. – 9 с.

**Праграма, 1936\*** – Праграма па матэматыцы завочных курсаў совецкага будаўніцтва пры Оргаадзеле Прэзідыума УВК БССР. – Менск, 1936 (?).

**Праграма, 1941\*** – Праграма матэматыкі для народнае школы. Праект / Інспэктарыят беларускіх школ пры Генэр. камісары Беларусі. – Менск: Краёвая Друкарня (Landsaruckerei), 1941. – 14 с.

**Праграма, 1958\*** – Праграма курса «Арыфметыка» для аддзяленняў падрыхт. наст. пазатк. шк. пед. ф-таў педінстытутаў / Упр. выш. пед. навуч. установы Мін-ва асветы БССР. – Мінск: Дзярж. вуч.-пед. выд-ва Мін-ва асветы БССР, 1958. – 15 с.

**Праграма, 1961а\*** – Праграма па арыфметыцы для педагогічных інстытутаў. Факультэт падрыхтоўкі настаўнікаў I–IV класаў / Мін-ва выш., сярэд. спец. і прафес. адук. БССР. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1961. – 13 с.

**Праграма, 1961б\*** – Праграма па матэматыцы для факультэтаў па падрыхтоўцы настаўнікаў пачатковых класаў / Гал. упр. выш. і сярэд. навуч. установы Мін-ва асветы РСФСР. – Мінск: Выд-ва Мін-ва выш., сярэд. спец. і прафес. адук. БССР, 1961. – 22 с.

**Праграмы, 1920\*** – Праграмы Беларускае Ніжэйшае Пачатковае Шкóлы. – Менск: Цэнтральная Беларуская Школьная Рада, 1920. – 64 с.

*Праграмы, 1960\** – Праграмы восьмігадовай школы на 1960/61 навучальны год: Матэматыка. V–VI класы школ з беларускай мовай навучання. – Мінск: Дзяржаўнае вучэбна-педагагічнае выдавецтва Мін-ва асветы БССР, 1960. – 22 с.

*ПС\** – Праект слоўніка [для БелСЭ]. Выпуск IX. Матэматыка / адк. рэд. Ц.Л.Бурстын. – Менск: Выд-ва БелАН, 1935. – 22 с.

*Прывалаў\** – Прывалаў, І. Аналітычная геаметрыя / І.Прывалаў; пер. з 3-га стэрэатып. выд. Ф.Кудзіновіча. – Менск: Нав.-тэх. выд-ва, 1934. – 211 с.

*Прыгодзіч, 2000* – Прыгодзіч, М.Р. Словаскладанне ў беларускай мове / М.Р.Прыгодзіч. – Мінск: Выд-ва БДУ, 2000. – 227 с.

*Прыгодзіч, 2003* – Прыгодзіч, М.Р. Словаскладанне ў славянскіх мовах: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы / М.Р.Прыгодзіч // Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка: XIII Міжнар. з'езд славістаў (Любліна, 2003): дакл. белар. дэлегацыі / НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Белар. навука, 2003. – С. 175–183.

*РБМД\** – Сельвіч, С.Ф. Руска-беларускі матэматычны даведнік / С.Ф.Сельвіч. – Мінск: Інвеста, 1995. – 128 с.

*РБМС\** – Русско-белорусский математический словарь / Я.В.Радыно [и др.]; под общ. ред. Я.В.Радыно. – Минск: Вышэйш. шк., 1993. – 239 с.

*РБС\** – Руска-беларускі слоўнік / пад рэд. А.Александровіча. – Менск: Выд-ва АН БССР, 1937. – 495 с.

*РБСМТ\** – Руска-беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў / склад. Г.М.Сендер, Т.А.Страчук. – Брэст: Выд-ва БрДПУ, 1994. – 20 с.

*Рекомендации* – Рекомендации по основным принципам и методам стандартизации терминологии / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск, 1998. – 9 с.

*РЛЯ* – Современный русский литературный язык: учебник / под ред. В.Г.Костомарова, Е.И.Максимова. – М.: Гардарики, 2003. – 780 с.

*РУС* – Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В.Гейченко [та ін.]. – К.: Наук. думка, 1998. – 892 с.

*Русинова* – Русинова, Л.Н. О некоторых вопросах упорядочения и стандартизации терминологии / Л.Н.Русинова // Термины в языке и речи: межвуз. сб. / редкол.: В.Н.Немченко (отв. ред.) [и др.]. – Гор'кий: Изд-во ГГУ, 1985. – С. 25–32.

*Ручина, 1981* – Ручина, Л.И. О разграничении терминообразования и терминосложения / Л.И.Ручина // Термин и слово: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Гор'кий: Изд-во ГГУ, 1981. – С. 14–145.

*Ручина, 1985* – Ручина, Л.И. Сложение лингвистических терминов / Л.И.Ручина // Термины в языке и речи: межвуз. сб. / редкол.: В.Н.Немченко (отв. ред.) [и др.]. – Гор'кий: Изд-во ГГУ, 1985. – С. 56–62.

**Ряшенцев** – Ряшенцев, К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке: учеб. пособие / К.Л.Ряшенцев. – Орджоникидзе: Изд-во СОГУ, 1976. – 286 с.

**Салтан\*** – Салтан, Г.М. Матэматычныя курсы па выбару: вучэб. дапам. для 8–9-х кл. / Г.М.Салтан. – Мінск: Нар. асвета, 1993. – 96 с.

**Сепир** – Сепир, Э. Избранные труды по языкоznанию и культурологии / Э.Сепир; общ. ред. и вступ. статья А.Е.Кибрика. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 2001. – 656 с.

**Сидорова** – Сидорова, Т.Н. Функционирование составных терминов в научно-учебных математических текстах / Т.Н.Сидорова // Функционирование терминов в современном русском языке: межвуз. сб. / редкол.: Б.Н.Головин (отв. ред.) [и др.]. – Гор'кий: Изд-во ГГУ, 1986. – С. 71–77.

**Симоненко** – Симоненко, Л.О. Термін / Л.О.Симоненко // Українська мова: енциклопедія / редкол.: В.М.Русанівський [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Українська енциклопедія імені М.П.Бажана, 2004. – С. 682.

**Сіплівена** – Сіплівена, Ж.С. Словаўтварэнне прыметнікаў ад іншамоўных назоўнікаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове: дапам. / Ж.С.Сіплівена; пад рэд. П.У.Сцяцко. – Гродна: Від-ва ГрДУ, 2000. – 101 с.

**Скороходъко** – Скороходъко, Э.Ф. Семантические сети и некоторые количественные характеристики терминологической лексики / Э.Ф.Скороходъко // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии / редкол.: С.Г.Бархударов (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1970. – С. 160–170.

**Сложеникина, 2002** – Сложеникина, Ю.В. Критерии классификации терминологий / Ю.В.Сложеникина // Исследования по теории и истории языка: сб. по матер. межвуз. науч. конф. каф. общ. языкоzn. / Самарский гос. пед. ун-т; отв. ред. Р.И.Тихонова. – Самара, 2002. – С. 46–51.

**Сложеникина, 2005** – Сложеникина, Ю.В. К вопросу о метаязыке теории вариантности / Ю.В.Сложеникина // Филологические науки. – 2005. – № 2. – С. 50–58.

**СЛТ** – Сцяцко, П.У. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / П.У.Сцяцко, М.Ф.Гуліцкі, Л.А.Антанюк. – Мінск: Вышэйш. шк., 1990. – 222 с.

**СМ\*** – Слоўнік па матэматыцы: праект для абмеркавання / АН БССР. Гал. рэд. БелСЭ; адк. за вып. А.І.Болсун. – Мінск, 1967. – 36 с.

**Смирнов и др.** – Общее и специфическое в процессах интернационализации в славянских литературных языках на современном этапе их развития / Л.Н.Смирнов [и др.] // Славянское языкоznание. XII Международный съезд славистов: докл. рос. делегации. – М.: Наука, 1998. – С. 521–535.

**Смірноў\*** – Смірноў, У. Курс вышэйшай матэматыкі для тэхнікаў і фізікаў: у 2 т. / У.Смірноў; пер. рус. выд. Б.М.Фрыдлянда. – Менск: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1935 – 1936. – Т. 1. – 491 с.; Т. 2. – 543 с.

**СМТ\*** – Беларуская навуковая тэрмінолёгія. Вып. 14. Слоўнік матэматычнае тэрмінолёгіі: (Проект). – Менск: Інбелкульт, 1927. – 145 с.

**СНТЛ** – Словарь научной и технической лексики: английский – немецкий – французский – нидерландский – русский / А.С.Марков [и др.]. – М.: Русский язык, 1984. – 496 с.

**Соссюр, 2000** – Соссюр, Ф.де. Заметки по общей лингвистике / Ф.де Соссюр; общ. ред., вступ. ст. и comment. Н.А.Слюсаревой. – М.: Прогресс, 2000. – 280 с.

**Соссюр, 1977** – Соссюр, Ф. де. Труды по языкоznанию / Ф.де Соссюр; пер. с фр. языка под ред. А.А.Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – 696 с.

**ССБМ** – Бардовіч, А.М. Словаўтаральны слоўнік беларускай мовы / А.М.Бардовіч, М.М.Круталевіч, А.А. Лукашанец. – Мінск: Белар. навука, 2000. – 413 с.

**ССП** – Современный словарь по логике / авт.-сост. В.В.Юрчук. – Минск: Совр. слово, 1999. – 768 с.

**Станкевіч** – Станкевіч, А.А. Апелятыўцыя як спосаб тэрмінаварэння навуковай тэрміналогіі / А.А.Станкевіч // Актуальные вопросы славянской ономастики: матер. II Междунар. конф. «Славянская ономастика в ареальном, этимологическом и хронологическом аспектах» / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны; отв. ред. Р.М.Козлова. – Гомель, 2004. – С. 165–169.

**Стапановіч** – Стапановіч, Я. Тэлэнцыі, прынцыпы й нормы ў беларускай навуковай тэрмінатворчасці й тэрмінаграфіі / Я.Стапановіч // Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Першай нац. канф. / ТБМ імя Ф.Скарыны. – Мінск, 1995. – С. 137–143.

**Степанова** – Степанова, М.Д. Методы синхронного анализа лексики (на материале современного немецкого языка) / М.Д.Степанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Едитриал УРСС, 2004. – 208 с.

**Струкава** – Струкава, С.М. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка па нафта- і газазабыты: вучэб. дапам. / С.М.Струкава. – Наваполацк: Выд-ва ПДУ, 2004. – 300 с.

**Ступин** – Стулин, В.А. Инфлосоциолингвистика. Методология, методика и техника исследования динамики терминологических процессов и предметных областей: учеб.-метод. пособие / В.А.Ступин. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 185 с.

**Султанов–Суперанская** – Султанов, А.Х. Научный термин и синонимия / А.Х.Султанов, А.В.Суперанская // Текст как объект лингвистического анализа и перевода / АН СССР, Ин-т языкоznания; отв. ред. и сост. Ю.В.Ванников, А.М.Шахнарович. – М., 1984. – С. 158–167.

**Сухая–Міхайлаў, 1994** – Сухая, Т. Некаторыя асаблівасці словаўтарэння ў матэматычнай тэрміналогіі / Т.А.Сухая, П.А.Міхайлаў // Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Рэсп. нав.

канф. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны; гал. рэд. Дзм.Паўлавец. – Гомель, 1994. – С. 44–45.

*Сухая–Міхайлаў, 1995* – Сухая, Т.А. Беларуская матэматычна тэрміналогія ўчора, сёння і заўтра / Т.А.Сухая, П.А.Міхайлаў // Адукацыя і выхаванне. – 1995. – № 9 (45). – С. 85–92.

**СФМТ\*** – Кароткі руска-беларускі слоўнік фізічных і матэматычных тэрмінаў / склад. Р.Р.Кароткін; пад рэд. В.П.Маісеенкі. – Віцебск: Выд-ва ВДПІ, 1992. – 12 с.

*Сцяцко, 2001* – Сцяцко, П. Беларуская навуковая тэрміналогія ў другой палове 90-х гг. XX ст. / П.У.Сцяцко // Роднае слова. – 2001. – № 2. – С. 32–35.

*Сцяцко, 2005* – Сцяцко, П. Беларуская навуковая тэрміналогія: праблемы і кірункі спарадкавання / П.У.Сцяцко // Мовазнаўчы досвед (выбраныя творы) / П.У.Сцяцко. – Гродна: Выд-ва ГрДУ, 2005. – Ч. 2: Культура мовы. Тэрміналогія. – С. 325–331.

*Сямешка* – Сямешка, Л.І. Сацыяльна-палітычныя аспекты функцыя-навання беларускай літаратурнай мовы ў другой палове ХХ ст. / Л.І.Сямешка // Беларуская мова ў другой палове ХХ стагоддзя: матэрыялы Міжнар. наявк. канф., Мінск, 22 – 24 кастр. 1997 г. / НАН Беларусі, Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: Л.І.Сямешка, М.Р.Прыгодзіч (адв. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1998. – С. 38–48.

*Татаринов, 1995* – Татаринов, В.А. История отечественного терминоведения: в 3 т. / В.А.Татаринов. – М.: Моск. Лицей, 1995. – Т. 2, кн. 1: Направления и методы терминологических исследований: очерк и хрестоматия. – 334 с.

*Татаринов, 1996* – Татаринов, В.А. Теория терминоведения: в 3 т. / В.А.Татаринов. – М.: Моск. Лицей, 1996. – Т. 1: Теория термина: история и современное состояние. – 311 с.

*Татаринов, 1998* – Татаринов, В.А. Христианская культура и терминология: исторический аспект / В.А.Татаринов // Русский исторический вестник: междунар. ежегодник / редкол.: М.С.Судовиков, В.А.Татаринов. – М.: Моск. Лицей; Русский филолог. вестник, 1998. – Т. 1. – С. 188–191.

*Темнова* – Темнова, Е.В. Функционально-прагматическая роль метафоры в публицистическом дискурсе (на материале английского языка) / автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Е.В.Темнова; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 2004. – 22 с.

*Терпигорев* – Терпигорев, А.М. Об упорядочении технической терминологии / А.М.Терпигорев // Вопросы языкоznания. – 1953. – № 1 (янв. – февр.). – С. 71–76.

**Тихонов** – Тихонов, А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: около 145 000 слов: в 2 т. / А.Н. Тихонов. – М.: Русский язык, 1985. – Т. 1. – 856 с.; Т. 2. – 886 с.

**ТСБЛМ\*** – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. – 2-е выд. – Мінск: БелЭн, 1999. – 784 с.

**ТСБМ\*** – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; пад агул. рэд. К.К. Атраховіча. – Мінск: Гал. рэд. БелСЭ, 1977 – 1984. – 5 т.

**Толикина** – Толикина, Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина / Е.Н. Толикина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии / редкол.: С.Г. Бархударов (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1970. – С. 53–67.

**ТПБТ** – Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Г.У. Арашонкава [і інш.]; НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; нав. рэд. А.І. Падлужны. – Мінск: Беларус. навука, 1999. – 175 с.

**ТС** – Тэрміналагічны слоўнік (асабныя выданні): 1918–1998 гг.: бібліягр. даведнік / рэд. Г.Цыхун. – Мінск: Белар. выглазбор, 2000. – 74 с.

**ТСВМ\*** – Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ / Т. Сухая [і інш.]. – Мінск: Нав. і тэхн., 1992. – 183 с.

**Хайчук, 2004** – Хайчук, Р. О языковом и коммуникативном аспектах терминоведения / Р.Хайчук // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2004. – № 4 (16). – С. 81–88.

**Хайчук, 2005** – Хайчук, Р. О языковой специфике термина / Р.Хайчук // Национально-культурный компонент в тексте и языке: матер. докл. III Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г.: в 3 ч. / Минский гос. лингв. ун-т; отв. ред. А.В. Зубов, С.М. Прохорова, 2005. – Ч. 2. – С. 255–256.

**Харитончик** – Харитончик, З.А. Очерки о языке. Теория номинации. Лексическая семантика. Словообразование: избр. труды / З.А. Харитончик. – Минск: Изд-во МГЛУ, 2004. – 367 с.

**Хохлова** – Хохлова, Е.Л. Явление вариантности в терминосистеме исторической науки: опыт сопоставительного исследования исторических терминов / Е.Л. Хохлова // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2004. – № 4 (16). – С. 88–93.

**Хэмп** – Хэмп, Э. Словарь американских лингвистических терминов (извлечения) / Э.Хэмп // Лингвистика XX века: система и структура языка. Хрестоматия: в 2 ч. / сост. Е.А. Красина. – М.: Изд-во РУДН, 2004. – Ч. 2. – С. 173–196.

**Шакун** – Шакун, Л.М. Словаўтарэнне: вучб. дапам. / Л.М. Шакун. – Мінск: Вышэйш. шк., 1978. – 128 с.

**Шеллов** – Шелов, С.Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии / С.Д.Шелов. – СПб.: Изд-во СПБГУ, 1998. – 236 с.

**Шкраба** – Шкраба, І.Р. Варыянтнасць у сучаснай беларускай мове (структурна-граматычны і функцыянальна-дынамічны аспекты) / І.Р.Шкраба. – Мінск: Асар, 2004. – 240 с.

**Шлома–Юфераў** – Шлома, Л. Арыентацыя на сродкі беларускай мовы пры фармаванні матэматычнай тэрміналогіі / Л.Шлома, В.Юфераў // Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы Рэсп. навук. канф. / Гом. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны; гал. рэд. Дэм. Паўлавец. – Гомель, 1994. – С. 46–47.

**Шмелев** – Шмелев, Д.Н. Лексико-семантические изменения в современном русском языке / Д.Н.Шмелев // Избранные труды по русскому языку / Д.Н.Шмелев. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 120–131.

**Шчэрбін** – Шчэрбін, В.К. Беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія даваеннай пары / В.К.Шчэрбін // Весці АН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 1994. – № 3. – С. 112–121.

**Шуба** – Шуба, П.П. Сучасная беларуская мова. Марфаналогія. Марфалогія: вучэб. дапам. / П.П.Шуба. – Мінск: Універсітэтскае, 1987. – 334 с.

**ЭА\*** – Круталевіч, А. Элемэнтарная альгебра / А.Круталевіч. – Берлін – Москва – Ленінград, 1922 – 1924. – Ч. 1. – Берлін: Навукова-літэрацкі аддзел Камісарыяту Асьветы Б.С.С.Р., 1922. – 104 с.; Ч. 2. – Москва – Ленінград: Дзярж. выд-ва, 1924. – 187 с.

**ЭАК\*** – Элементарная Альгебра паводле А.Кіслёва: у 2 ч. / пераклаў А.Луцкевіч. – Вільня: Швітурыс, 1922. – Ч. 1. – 81 с.; Ч. 2. – 164 с.

**Baxmann** – Baxmann, E.-M. Standardization of Terminological Principles – Developments and Trends at DIN Deutsches Institut für Normung / E.-M.Baxmann // Terminologie und benachbarte Gebiete. – Wien – Köln – Graz: Herman Böhlau, 1985. – S. 272–276.

**Braun** – Braun, P. Internationalisms: identical vocabularies in European languages / P.Braun // Language Adaptation (edited by Florian Columas). – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 158–167.

**Ehlich** – Ehlich, K. Greek and Latin as a Permanent Source of Scientific Terminology: the German Case / K.Ehlich // Language Adaptation (edited by Florian Columas). – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 135–137.

**Grinev** – Grinev, S.V. Terminology Research in the Former USSR / S.V.Grinev // International Conference on Terminology Science and Terminology Planning. In Commemoration of E.Drezen (1892 – 1992), Riga, 17–19 August 1992. – Vienna: TermNet, 1994. – P. 62–84.

**Jurewič, 1916a** – Jurewič, G. Zadačník dla pačatkowaj školy. Pieršy hod nawuki. Uloženy pawiedlugh prahram arytmetyki dla narodnych škoł ministerstwa

narodnaj prašwiety. Pieratłumačena z 73 wydań / G.Jurevič; uwahi dla wučyciela ułažy A.L. – Wilnia: Drukarnia «Znicz», 1916. – 31 s.

**Jurevič, 1916b** – Jurevič, G. Zadačnik dla pačatkowych škol. Druhi i trejci hod nawuki / G.Jurevič; perekład W.Ł. – Wilnia: Drukarnia biełaruskaj časopisi «Homan», 1916. – 112 s.

**Lewis** – Lewis, G. Implementation of Language Planning in the Soviet Union / G.Lewis // Progress in Language Planning. International Perspectives / editors: J.Cobarrubias, J.Fishman. – Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1983. – P. 309–326.

**Moschitz-Hagspiel** – Moschitz-Hagspiel, B. Sowjetische Schule der Terminologie (1931–1991) / B.Moschitz-Hagspiel. – Wien: TermNet, 1994. – 348 s.

**Nagórko** – Nagórko, A. Zarys gramatyki polskiej / A.Nagórko. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 317 b.

**Nedobity** – Nedobity, W. International Terminology / W.Nedobity // Language Adaptation (edited by Florian Columas). – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 168–176.

**Oeser** – Oeser, E. Die Grenzen der Normung von Terminologie und Klassifikation / E.Oeser // Terminologie und benachbarte Gebiete. – Wien – Köln – Graz: Herman Böhlau, 1985. – S. 92–100.

**Ohnheiser** – Ohnheiser, I. Экология языка и тенденции развития современных славянских языков / I.Ohnheiser // Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej / W.Lubás, I.Ohnheiser, Z.Topolińska. – Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 2003. – B. 9–34.

**Pearson** – Pearson, J. Terms in Context / J.Pearson. – Amsterdam: John Benjamins Co., 1998. – 243 p.

**Sager, 1989** – Sager, J.C. Terminological Problems Involved in the Process of Exchange of New Terminology between Developing and Developed Countries / J.C.Sager, B.Nkwenti-Azeh. – Paris: Unesco, 1989. – 38 p.

**Sager, 1990** – Sager, J.C. A Practical Course in Terminology Processing / J.C.Sager. – Amsterdam: John Benjamins Publ. Comp., 1990. – 254 p.

**Strutyński** – Strutyński, J. Gramatyka polska: Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia. Składnia / J.Strutyński. – Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński. – 363 b.

**Waszakowa** – Waszakowa, K. Przejawy tendencji do internacjonalizacji w słotwórstwie współczesnej polszczyzny / K.Waszakowa // Форма, значение и функции единиц языка и речи: матер. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 16–17 мая 2002 г.: в 3 ч. / Минский гос. лингв. ун-т; редкол.: Н.П.Баранова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2002. – Ч. 1. – С. 80–81.

**Wexler** – Wexler, P. Belorussian, Russification and Polonization Trends in the Belorussian Language 1890–1982 / P.Wexler // Sociolinguistic Perspectives

on Soviet National Languages (Their Past, Present and Future) / Ed. I.Kreindler. – Berlin – New-York – Amsterdam, 1985. – P. 37–56.

**Wróbel** – Wróbel, H. Gramatyka języka polskiego / H.Wróbel. – Kraków: OD NOWA, 2001. – 335 b.

**Wüster** – Wüster, E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie / E.Wüster. – 2 Aufl. – Kopenhagen: HEPU-tryk, 1985. – 213 S.

**Wüster** – Wüster, E. Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik / E.Wüster. – 3 Aufl. – Bonn: H.Bouvier u Co., 1970. – 470 S.

## РЕЗЮМЕ

*Ключевые слова:* термин, терминология, терминосистема, системность, структура, элемент терминосистемы, единицы терминообразования (классификационные и субстанциональные), полиморфизм, полисемия, антонимия, омонимия.

*Объект исследования* – белорусская математическая терминология.

*Цель работы* – провести полиаспектное изучение белорусской математической терминологии на структурно-грамматическом, словообразовательном и семантическом уровнях.

Основным методом исследования является описательный метод синхронного анализа с элементами диахронии, используются отдельные приемы сравнительного метода и компонентного анализа. С целью выявления тенденций и закономерностей в системе терминообразования проводятся количественные подсчеты.

Научная новизна и значимость полученных результатов заключается в том, что впервые в белорусской лингвистике проведен комплексный структурно-деривационный и структурно-семантический анализ математической терминологии, показана иерархичность системной организации терминов, создана периодизация формирования и развития белорусской математической терминологии.

Основные положения и выводы исследования могут быть использованы в теоретических работах по терминоведению и дериватологии; разработанные принципы анализа математической терминосистемы найдут применение при изучении белорусской научной терминологии. Материалы исследования могут использоваться для дальнейшего нормирования национальной терминологии в плане кодификации и в плане функционирования; при составлении различного типа словарей современного белорусского языка; в процессе преподавания белорусского языка и математики в высших учебных заведениях (при чтении курса современного белорусского языка, спецкурсов по лексикологии, терминологии, семасиологии, лексикографии, дериватологии и др.); при создании учебников и методических пособий по белорусскому языку и математике.

## SUMMARY

*Key words:* term, terminology, term system, system relation, structure, element of term system, units of the terms creation (classificational and substantial), polymorphism, polysemy, antonymy, homonymy.

*The object of research* is Belarusian mathematical terminology.

*The objective of research* is to carry out a polyaspective study of Belarusian mathematical terminology on the structural and grammatical, word-formation and semantic levels.

The main method of research is the descriptive method of synchronous analysis with diachronic elements, certain tools and techniques of comparative method and component analysis are used. Some quantitative calculations are made in order to determine tendencies and conformities to natural laws in the system of terms creation.

Scientific novelty and value of results received – for the first time in Belarusian linguistics the comprehensive structural-derivational and structural-semantic characterization of mathematical terminology was made, the hierarchy of the systematic organization of term is showed, the periodization of the creation and development of Belarusian mathematical terminology is created.

The main provisions and conclusions of the research can be used in theoretical works on terminology and derivatology; the developed principles of the analysis of mathematical system of terms would be useful in studying of Belarusian scientific terminology. The materials of the research can be used in the course of further regulation of the national terminology in terms of codification and functioning; compiling various type of dictionaries of the modern Belarusian language; at the process of teaching the Belarusian language and mathematics at higher educational institutions (at delivering course on the modern Belarusian language, special courses on lexicology, terminology, semasiology, lexicography, word-formation, etc.); in the course of compiling textbooks and methodical manuals on the Belarusian language and mathematics.

# Змест

<b>Прадмова .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Станаўленне і развіццё беларускай матэматычнай тэрміналогіі.....</b>	<b>7</b>
1.1. Актуальная праблемы тэрміназываства .....	7
1.1.1. Логіка-тэрміналагічныя даследаванні .....	8
1.1.2. Нарматыўна-семантычныя даследаванні .....	14
1.1.3. Сістэмна-семіятычныя даследаванні .....	16
1.2. Перыядызацыя гісторыі беларускай матэматычнай тэрміналогіі .....	24
1.2.1. Пурыстычны перыяд .....	25
1.2.2. Антыпурыстычны перыяд .....	33
1.2.3. Перыяд мадыфікаванага антыпурызму .....	35
<b>2. Структурна-дэрыывацыйная асаблівасці беларускай матэматычнай тэрміналогіі.....</b>	<b>40</b>
2.1. Структурная арганізацыя беларускай матэматычнай тэрміналогіі .....	40
2.2. Асноўныя праблемы і паняцці тэрмінаўтварэння .....	44
2.3. Моналексемныя матэматычныя тэрміны .....	47
2.3.1. Марфалагічны спосаб тэрмінаўтварэння .....	52
2.3.2. Семантычны спосаб тэрмінаўтварэння .....	80
2.3.3. Уласналексічны спосаб тэрмінаўтварэння .....	90
2.3.4. Марфолага-сінтаксічны спосаб тэрмінаўтварэння .....	94
2.4. Полілексемныя матэматычныя тэрміны .....	96
2.4.1. Двухлексемныя тэрміны .....	97
2.4.2. Трохлексемныя тэрміны .....	106
2.4.3. Чатырохлексемныя тэрміны .....	114
<b>3. Структурна-семантычныя асаблівасці беларускай матэматычнай тэрміналогіі.....</b>	<b>123</b>
3.1. Полімарфізм у беларускай матэматычнай тэрміналогіі .....	123
3.1.1. Экстэрнальны полімарфізм .....	124
3.1.2. Анамасіялагічны полімарфізм .....	126
3.1.3. Лексемны полімарфізм .....	147
3.2. Полісемія ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі .....	148
3.3. Антанімія ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі .....	154
3.4. Аманімія ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі .....	157
<b>Заключэнне .....</b>	<b>159</b>

Умоўныя абазначэнні .....	164
Бібліографія .....	165
Резюме .....	190
Summary .....	191

Навуковае выданне

Дзятко Дзмітрый Васільевіч

**БЕЛАРУСКАЯ МАТЭМАТАЧНАЯ  
ТЭРМІНАЛОГІЯ:  
станаўленне, структура,  
функцыянаванне**

*Манаграфія*

Адказны за выпуск В.П. Андрыевіч

Тэхнічнае рэдагаванне і камп'ютэрная вёрстка А.А. Пакалы  
Дызайн вокладкі І.І. Зірукіна

Падлісана ў друк 24.02.09. Фармат 60x84 1/16. Папера афсетная. Гарнітура *Таймс*.  
Друк Riso. Ум. друк. арк. 11,16. Ул.-выд. арк. 11,58. Тыраж 100 экз. Заказ № 3

*Выдаец і паліграфічнае выкананне:*

Установа аддукцыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка».  
ЛІ № 02330/0133496 ад 01.04.04.  
ЛП № 02330/0131508 ад 30.04.04.  
220050, Мінск, Савецкая, 18.



## Дзмітрый Васільевіч Дзятко

Кандыдат філалагічных навук, ацэнт кафедры беларускага мовазнайства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.

Сфера даследчых істэрсаў: нацыянальнае тэрміназнаўства, граматычная лексікаграфія, актуальныя проблемы сучаснай лінгвістыкі. Аўтар калія 190 публікацый у навуковых, навукова-методычных і інфармацыйных выданнях.

У манаграфіі ўпершыню ў беларускай лінгвістыцы праведзена комплекснае структурна-дэргывацыйнае і структурна-семантычнае даследаванне матэматычнай тэрміналогіі, паказана іерархічнасць сістэмнай арганізацыі тэрмінаў, створана перыядызацыя фарміравання і развіцця нацыянальнай тэрміналогіі матэматыкі.

ISBN 978-985-501-713-5

9 789855 017135